

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі  
«Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт  
імя Францыска Скарыны»

**А. М. Мельнікава**

**Паэтыка твораў  
Кузьмы Чорнага**

Гомель

УА «ГДУ імя Ф. Скарыны»

2008

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі  
«Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт  
імя Францыска Скарыны»

А. М. Мельнікава

# Паэтыка твораў Кузьмы Чорнага

Манаграфія

Гомель

УА «ГДУ імя Ф. Скарыны»

2008

**Навуковае выданне**

**Мельнікава Анжэла Мікалаеўна**

**Паэтыка твораў Кузьмы Чорнага**

манаграфія

У аўтарскай рэдакцыі

Ліцэнзія № 02330/0133208 ад 30.04.04  
Падпісана да друку 22.10.08 Фармат 60x841/16  
Папера пісчая №1. Гарнітура “Таймс”  
Умоўн.-друк. арк. 10,93 Улік.-выд. арк. 11,75  
Тыраж 200 экз. Заказ № 87

Надрукавана з арыгінала-макета на рызографе  
ўстановы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны  
універсітэт імя Францыска Скарыны”  
Ліцэнзія № 02330/0056611 ад 16.02.04  
246019, г. Гомель, вул. Савецкая, 104

## ЗМЕСТ

УСТУП	4
1 СВЕТАПОГЛЯДНАЯ КАНЦЭПЦЫЯ ПІСЬМЕННІКА	15
1.1 Станаўленне жанру філасофскай прозы ў беларускай літаратуре першай трэці 20-га стагоддзя	15
1.2 Паэтыка ранніх апавяданняў Кузьмы Чорнага	19
1.3 Раманы Кузьмы Чорнага 20-х гадоў “Сястра” і “Зямля”, аповесць “Лявон Бушмар”	41
1.4 Творчасць Кузьмы Чорнага 30-х гадоў	59
1.5 Асэнсаванне Беларускага Шляху ў творах Кузьмы Чорнага 40-х гадоў	74
2 НАЦЫЯНАЛЬНА-СВЕТАПОГЛЯДНАЯ АСНОВА ТВОРАЎ КУЗЬМЫ ЧОРНАГА	91
3 НАВАТАРСКІ ХАРАКТАР ТВОРЧАСЦІ КУЗЬМЫ ЧОРНАГА	109
3.1 Кампаратывістыка, яе сутнасць	109
3.2 Наватарскія тэндэнцыі ў беларускай літаратуры 20-х гадоў 20-га стагоддзя	116
3.3 Імпрэсіянізм у стылі твораў Кузьмы Чорнага	122
3.4 Навацыі Кузьмы Чорнага ў галіне сродкаў мастацкай выразнасці	140
ЗАКЛЮЧЭННЕ	166
СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ	170

## УСТУП

Кузьма Чорны (1900 – 1944) – адзін з самых значных, вядомых і таленавітых беларускіх празаікаў, творы якога з'яўляюцца класічнымі. Гэта постаць знакавая для беларускага прыгожага пісьменства. Яго спадчына мела надзвычайны ўплыў на развіццё нацыянальнай мастацкай свядомасці. Асэнсаванне твораў Кузьмы Чорнага крытыкай і літаратуразнаўствам досыць паказальнае, адлюстроўвае працэс станаўлення і сталення самога айчыннага літаратуразнаўства і крытыкі. Крытычны разгляд твораў Кузьмы Чорнага бярэ пачатак яшчэ ў 20-х гг. 20 стагоддзя, пасля з'яўлення першых апавяданняў і раманаў пісьменніка. Да гэтага часу адносяцца работы А. Бабарэкі “Зямля” Кузьмы Чорнага” (“Узвышша”, 1929, № 4) [1], Ф. Купцэвіча “Пра “Вераснёвыя ночы” Кузьмы Чорнага” (“Узвышша”, 1929, № 5) [2], А. Гародні “Фармалістычны фактrot і “самабытная лявоніха” (“Маладняк”, 1929, № 9) [3], Р. Мурашкі “Дзе ж зямля?” (“Маладняк”, 1929, № 3) [4], Я. Плашчынскага “Кузьма Чорны. “Зямля. Кнігапіс” (“Узвышша”, 1929, № 5) [5]. Вядома, самым таленавітым, падрыхтаваным крытыкам у Беларусі тых часоў быў А. Бабарэка, якога называлі “Беларускім Бялінскім”. А. Бабарэка вызначыў не толькі асноўныя напрамкі творчасці і паэтыкі Кузьмы Чорнага, крытык быў першым, хто паставіў праблему “Кузьма Чорны і сусветная літаратура”. Асэнсоўваючы раман “Зямля”, даследчык падкрэсліў: “Ён дае падставу на тое, каб быць вызначаным за нацыянальны формаю раман. У дачыненні да папярэдніх прэтэндэнтаў на такі раман “Зямлі” па праву мусіць быць адведзена першае месца. Яна ўносіць свой змест у паняцце раману і творыць свой уласны адмennік яго ў шэрагу тых паняццяў, што ўтварыліся былі на падставе раманічных узорau у іншакраёвых літаратурах і іх эпігонах у беларускай” [1, с. 68]. Высока ацэньвалася творчасць Кузьмы Чорнага і “Беларускім Бялінскім № 2”, Ф. Купцэвічам. Крытыку належалаць каштоўныя назіранні

адносна творчай манеры, светапогляду Кузьмы Чорнага. А. Гародня і Р. Мурашка, прадстаўнікі вульгарызатарской крытыкі, выконваючы сацыяльны заказ, ганьбавалі як ідэйную пазіцыю пісьменніка, так і яго фармальныя пошуки.

Пазней пабачылі свет артыкулы М. Піятуховіча “Творчасць Кузьмы Чорнага” (“Запіскі Інстытута літаратуры і мастацтва Беларускай Акадэміі навук”, 1934, № 2) [6], Я. Ліманоўскага “Аб творчасці Кузьмы Чорнага” (“Літаратура і мастацтва”, 1933, 13 чэрвеня) [7], А. Кучара “Пра адну рэакцыйную аповесць” (“Маладняк”, 1930, № 1) [8], М. Байкова “Наша літаратура за 1925 год” (“Полымя”, 1926, № 1) [9]. У М. Піятуховіча пры анализе твораў Кузьмы Чорнага на першы план выступае сацыяльная проблематыка. Нягледзячы на гэта, крытыкам зроблены шэраг істотных заўваг адносна мастацкай спецыфікі апавяданняў пісьменніка.

Я. Ліманоўскі быў першым, хто адзначыў падабенства паміж творамі Кузьмы Чорнага і К. Гамсұна. Крытык пісаў: “Найбольш характэрнае, што наглядаецца ў гэтым рамане (“Сястра” – А.М.) Кузьмы Чорнага, як і ў іншых яго творах таго часу, гэта ўплыў на пісьменніка твораў К. Гамсұна. Кузьма Чорны ўспрыняў ад К. Гамсұна псіхалагізм, біялагізм у буржуазным, ідэалістычным асвяленні...” [7, с. 6]. Праўда, у той час падобнае паралінне гучала як абвінавачванне, сведчанне ўпадніцтва і буржуазных упłyvaў.

Не атрымаў сур'ёзнага разгляду ў работах крытыкаў 20–30-х гадоў першы раман Кузьмы Чорнага “Сястра”. Калі пра твор і ўзгадвалася (Я. Ліманоўскім, А. Кучарам (“Вялікая перабудова”, Мн., 1933), то, як правіла, у адмоўным плане.

Больш пашанцевала раману “Зямля”. Ён асэнсоўваўся ў названых работах А. Бабарэкі, А. Гародні, Р. Мурашкі, М. Піятуховіча, Я. Плашчынскага, Я. Ліманоўскага. Аднак, калі ў артыкуле А. Бабарэкі сур'ёзна і грунтоўна анализавалася паэтыка твора, цікавыя назіранні зроблены ў рабоце Я. Плашчынскага, то ў артыкулах А. Гародні, Р. Мурашкі, Я. Ліманоўскага, М. Піятуховіча ў асноўным крытыковалася ідэйная скіраванасць твора пісьменніка.

Такім чынам, аналітычныя распрацоўкі 20–30-х гадоў – гэта, па сутнасці, першаснае прачытанне твораў Кузьмы Чорнага. У іх, за выключэннем работ А. Бабарэкі, Ф. Купцэвіча, адсутнічае грунтоўнае, пазбаўленае сацыялагізтарства, асэнсаванне паэтыкі і зместу апавяданняў і раманаў пісьменніка.

Прычыны гэтага мы бачым у наступным: па-першае, беларуская крытыка была яшчэ адносна маладой, недастаткова распрацаваны быў яе паняційны арсенал. Па-другое, 20-30-я гады мінулага стагоддзя – час напружанага супрацьстаяння паміж рознымі групамі крытыкаў: сацыяльна-дагматычнымі і нацыянальна-дэмакратычнымі. Выступленні крытыкаў часта насілі харектар сацыяльнага заказу, неслі на сабе адбітак тагачаснай літаратурна-мастацкай дыскусіі. Асабліва моцны ўплыў сацыялагізтарства ў работах Я. Ліманоўскага, А. Кучара.

Усебаковы аналіз атрымала творчасць Кузьмы Чорнага ў работах Алеся Міхайлавіча Адамовіча (“Шлях да майстэрства: Станаўленне мастацкага стылю Кузьмы Чорнага” (Мн., 1958) [10], “Беларускі раман: Станаўленне жанра” (Мн., 1961) [11], “Маштабнасць прозы. Урокі творчасці Кузьмы Чорнага” (Мн., 1972) [12].

Пра ролю вучонага ў вяртанні, прачытанні, уshanаванні спадчыны Кузьмы Чорнага таксама напісана нямала. Але, як і творчасць класіка нацыянальнай прозы, так і здабыткі А. Адамовіча ў яе вывучэнні – невычэрпная крыніца новых пошукаў і адкрыццяў. Можна, здаецца, напісаць тамы даследаванняў, прысвечаных спасціжэнню здзейсненага пісьменнікам, развіваючы толькі ідэі аднаго А. Адамовіча. Відаць, ужо ў гэтым ёсць нейкая вышэйшая справядлівасць у адносінах да класіка беларускай прозы: яго магутны талент займеў не менш магутнага даследчыка.

Сам факт звароту А. Адамовіча да вывучэння спадчыны Кузьмы Чорнага, яго жаданне сцвердзіць значнасць, каштоўнасць, глыбіню створанага Кузьмой Чорным былі выклікам сістэме і наглядчыкам за ідэалогіяй і літаратурай, сведчылі пра смеласць вучонага. Бо Кузьма Чорны быў не зусім “зручным” пісьменнікам: арышт, факт удзелу ў апазіцыйным згуртаванні “Узвышша” паставілі яго, у лепшым

выпадку, у шэрагі “спадарожнікаў”, калі не апалаґетаў “кулацтва” і “нацдэмаўшчыны” (артыкулы і выступленні Л. Бэндэ, А. Кучара, Р. Мурашкі). У далейшым смеласць, добрасумленнасць застануцца жыщёвым, маральным і творчым крэда А. Адамовіча. А з другога боку, гэты зварот сведчыў і пра даследчыцкія схільнасці самога А. Адамовіча, яго імкненне сцвердзіць, насуперак запанаваўшай у 50-я гады ў літаратуры (безумоўна, з выключэнням) шэрасці, аднастайнасці, бесканфліктнасці, каштоўнасць філасофскасці, псіхалагізму, пошукавасці.

Аднак работы А. Адамовіча – гэта не толькі вяртанне Кузьмы Чорнага. Хаця толькі за гэта мы былі б удзячныя вучонаму. Тут такая глыбіня, прадбачлівасць, інтуіцыя, якія спасцігаць і спасцігаць.

Менавіта А. Адамовіч “узаконіў” псіхалагізм, філасофскасць як вызначальныя рысы твораў Кузьмы Чорнага. Прычым даследчык вызначыў такія істотныя адметнасці чорнаўскага псіхалагізму, як падрабязнасць, скрупулёзнасць у апісаннях, “лагізацыя” чалавечых перажыванняў, імкненне перадаць не толькі выразна ўсвядомленыя, але і ледзь улоўныя адчуванні і настроі, “сам працэс іх нараджэння, руху, іх незакончанасць, “цякучасць”, пераходнасць, няўлоўнасць” (“Маштабнасць прозы: Урокі творчасці Кузьмы Чорнага”) [12].

Вучоны пісаў пра жаданне Кузьмы Чорнага адлюстроўваць псіхалогію чалавека ва ўсёй разнастайнасці яе праяў, пранікнуць у глыбіні падсвядомага, заўважаючы такія паказальныя асаблівасці паэтыкі твораў празаіка другой паловы 20-х гадоў, як адсутнасць знешняга дзеяння, “адзінага сюжэтнага стрыжня”. Даследчык адзначаў эксперыментальныя харектар творчасці Кузьмы Чорнага, наватарства пісьменніка ў галіне формы. Развіваючы гэтыя ідэі А. Адамовіча сёння, мы гаворым пра адпаведнасць творчасці беларускага празаіка самым сучасным тэндэнцыям у развіцці мастацкай думкі яго часу, тыпалагічную блізкасць пошукаў Кузьмы Чорнага пошукам літаратарав школы патоку свядомасці (М. Пруст, Дж. Джойс, В. Вулф, У. Фолкнер).

А. Адамовічам шмат зроблена ў параўнальна-тыпалагічным вывучэнні беларускай літаратуры і творчасці Кузьмы Чорнага

ў прыватнасці. Сёння гэта ці не самы перспектывы напрамак даследавання. А. Адамовічу ж даводзілася ісці амаль па цаліку. Ён пісаў пра пераемнасць паміж раманамі Ф. Дастваеўскага і Кузьмы Чорнага. Вядома, які ўплыў мела творчасць Ф. Дастваеўскага на сусветны літаратурны працэс. У наш час гэты ўплыў не аспрэчваецца. А. Адамовічу ж даводзілася пераадольваць бар'ер непрыхільнасці да Ф. Дастваеўскага як да “рэакцыянера”, “цемрашала” і г.д. Неабходна адзначыць, што даследчык пісаў не толькі пра ўплыў паэтыкі твораў рускага раманіста на Кузьму Чорнага, пра падабенства абодвух мастакоў слова ў падыходах да выяўлення чалавека, але і зрабіў слушныя і глубокія высновы пра адметнасць чорнаўскай светапогляднай пазіцыі, палемічныя характар твораў беларускага празіка ў адносінах да ідэй Ф. Дастваеўскага.

А. Адамовіч засведчыў глубока нацыянальны пафас творчасці Кузьмы Чорнага. І зроблена гэта было ў час пераможнага “зліцця нацый”. Сёння, калі адбываецца актыўны працэс асэнсавання спецыфікі нацыянальнай мастацкай думкі, нацыянальной адметнасці беларускай літаратуры, погляды А. Адамовіча, яго назіранні над паэтыкай твораў Кузьмы Чорнага маюць асаблівую актуальнасць. Так, даследчык вылучаў лірызм і эпічнасць, “аб'ектыўнасць”, “бытавізм” як паказальныя адметнасці стылю Кузьмы Чорнага, шмат і доказна пісаў пра гэта. А. Адамовіч гаварыў пра дзве лініі ў развіцці беларускай мастацкасці – эпічную і лірычную. А менавіта ўзаемапранікненне жыщёвага і духоўнага, як сведчаць культуролагі, і вызначае адметнасць беларускага прыгожага пісьменства.

Гэта толькі некаторыя назіранні над работамі А. Адамовіча, прысвежанымі вывучэнню творчасці Кузьмы Чорнага. Але і яны сведчаць пра выключную даследчыцкую чуйнасць, глубіню і смеласць А. Адамовіча.

Даследчыку належыць вялікая заслуга ў асэнсаванні светапогляднай канцепцыі твораў Кузьмы Чорнага, іх жанрава-стылевых асаблівасцей. Аднак у першай манографіі вучонага “Шлях да майстэрства” у негатыўным плане ацэньваецца творчасць Кузьмы Чорнага 1926–1927 гадоў, раман “Сястра”. Слушныя і глубокія заўвагі

зроблены даследчыкам адносна мастацкай структуры рамана “Зямля”. Аднак пры вызначэнні проблемнага пафасу твора адчуваецца ўплыў ідэалагічнага фактару.

Аналагічныя ацэнкі гучаць і ў манаграфіі “Беларускі раман” [11]. Нягледзячы на гэта, вучоны пераканаўча даводзіць натуральнасць звароту Кузьмы Чорнага да раманнай формы. А. Адамовіч слушна сцвярджае, што паказальная адметнасць мастацкага почырку пісьменніка – спалучэнне “высокай творчай, псіхалагічнай культуры з сапраўднай народнасцю”[11, с. 151].

Глыбокія меркаванні адносна ідэйнага гучання рамана “Сястра” выказвае А. Адамовіч у артыкуле “У імя чалавека” (“Літаратура і мастацтва”, 1968, 17 мая). Вучоны адыходзіць ад негатыўнай ацэнкі твора, даводзіць яго гуманістычную скіраванасць.

У манаграфіі “Маштабнасць прозы” А. Адамовіч асэнсоўвае пераемнасць паміж творчасцю Кузьмы Чорнага і Якуба Коласа, Ф. Дастаёўскага, прасочвае традыцыі Кузьмы Чорнага ў сучаснай літаратуры, уплыў пісьменніка на сучасны літаратурны працэс. Даследчык падкрэслівае гуманістычны пафас рамана “Сястра”, адзначае эксперыментальныя харектар апавяданняў “Вечар”, “Парфір Кіяцкі”, указвае на паглыблены псіхалагізм твораў празаіка другой паловы 20-х гадоў, філасофскую скіраванасць думкі Кузьмы Чорнага. А. Адамовіч піша пра лірычны харектар рамана “Зямля”, “незавершанасць” многіх твораў пісьменніка, генетычную сувязь паміж імі. Паколькі даследчык ставіць сабе за мэту вывучэнне спадчыны Кузьмы Чорнага з пункту погляду развіцця беларускай прозы 60–70-х гадоў, то асноўны акцэнт у работе зроблены на асэнсаванні “ўрокаў творчасці” Кузьмы Чорнага, яго ролі ў станаўленні і развіцці эпічных жанраў.

А. Адамовіч быў першым, хто, пасля М. Багдановіча, В. Ластоўскага, А. Луцкевіча, загаварыў пра неабходнасць разгляду беларускай літаратуры ў кантэксце развіцця сусветнай мастацкай думкі. У манаграфіі “Здалёк і зблізку” вучоны пісаў: “Проблема: нацыянальная літаратура ў кантэксце сусветнай перастала быць толькі тэарэтычнай, вузка літаратуразнаўчай. Можна сказаць, што для нас такой

яна і не была ніколі. З того часу, як яе ўзнімае Максім Багдановіч, – гэта практичнае пісьменніцкае пытанне для самога сябе: як нам пісаць? куды расці? на каго абапірацца? ад чаго адмаўляцца, а за што трymацца?” [13, с. 11] Творчасць Кузьмы Чорнага – надзвычай удзячны матэрыял у гэтым плане, на што і звярнуў увагу даследчык: “...ніхто з сённяшніх празаікаў не “замахваецца” на тое, на што рашыўся Кузьма Чорны: “пераварыць”, “пераплавіць” самых вялікіх (пісьменнікаў – А.М.)” [13, с. 53]. Сам даследчык бліскуча разгледзеў пераемнасць паміж творчасцю Ф. Дастаеўскага і Кузьмы Чорнага, Л. Талстога і Кузьмы Чорнага. У далейшым распрацоўкай гэтай праблемы плённа займаўся М. Тычына, пра што гаворка пойдзе ніжэй.

У даследаваннях М. Луферава “Проза Кузьмы Чорнага” (Мн., 1961) [14], І. Кудраўцева “Кузьма Чорны” (Мн., 1962) [15] на першае месца выступае аналіз ідэалагічнага зместу твораў пісьменніка. Вывучэнне мастацкай формы займае нязначнае месца ў названых работах. Як крок назад, спад у творчасці празаіка ацэньваецца дзеянасць Кузьмы Чорнага ў 1926–1927 гадоў, што карэнным чынам супярэчыць сучаснаму разуменню.

Глыбокія разважанні адносна пераемнасці і адрозненняў у пазіцыях Ф. Дастаеўскага і Кузьмы Чорнага зроблены ў артыкуле М. Стральцова “Шырокасць” (“Літаратура і мастацтва”, 1970, 3 ліпеня). М. Стральцоў адзначыў “прачыя моманты” творчасці Кузьмы Чорнага “для ўсёй нашай прозы” [16, с. 461]. Менавіта М. Стральцоў першым загаварыў пра магчымасць супастаўлення творчасці Кузьмы Чорнага з творчасцю класіка сусветнай літаратуры У. Фолкнера: “Але не трэба баяцца падобных супастаўленняў. Духоўны свет інтэграваны не менш, калі не больш, чым свет сацыяльны, і ў ягоным глыбінным “космасе” сапраўды “зорка зорцы голас падае” [16, с. 462].

“Вывучэнне мастацкага мыслення Кузьмы Чорнага ад уznікнення агульнай задумы яго літаратурных твораў і да канчатковай яе рэалізацыі” [17, с. 9] — у цэнтры даследавання М. Тычыны “Кузьма Чорны: Эвалюцыя мастацкага мыслення” (Мн., 1973). У работе вызначаны

істотныя адметнасці мастацкай манеры пісьменніка. Асноўная ўвага даследчыка скіравана на асэнсаванне твораў Кузьмы Чорнага ваеннага перыяду.

Слушныя заўвагі адносна ідэйнай скіраванасці і паэтыкі твораў Кузьмы Чорнага зроблены ў артыкуле В. Каваленкі “У працэсе станаўлення” (Каваленка В., Мушынскі М., Яскевіч А. “Шляхі развіцця беларускай савецкай прозы”, Мн., 1972) [18].

Адметнасці псіхалагічнага аналізу твораў беларускіх пісьменнікаў, у тым ліку і Кузьмы Чорнага, сталі аб'ектам даследавання А.П. Матрунёнка “Псіхалагічны аналіз і станаўленне беларускага рамана” (Мн., 1975) [19].

Цікавыя назіранні над мастацкім стылем Кузьмы Чорнага зроблены ў рабоце Я. Казекі “Кузьма Чорны: Старонкі творчасці” (Мн., 1980) [20]. Аднак яна мае эскізны характар і не пазбаўлена ідэалагічнага ўплыву.

Вывучэнне сюжэтна-кампазіцыйных асаблівасцей прозы Кузьмы Чорнага – у цэнтры ўвагі А. Пяткевіча (манаграфія “Сюжэт. Кампазіцыя. Характар”) (Мн., 1981) [21]. Даследаванне вылучаецца ўзважанасцю ацэнак і меркаванняў.

Выяўленню “асноўных рыс фарміравання беларускай літаратуры як нацыянальна-пэўнай з’явы” [22, с. 10] прысвяціў сваё даследаванне “Карані і кроні” М. Тычына (Мн., 1991). Адным з аспектаў работы было вывучэнне падыходаў Кузьмы Чорнага да “проблемы народа і яго культуры, яго гісторычнага лёсу і яго месца сярод брацкіх народаў...” [22, с. 107].

На неабходнасць новага, пазбаўленага сацыялагізаторскага ўплыву, прачытання твораў беларускіх пісьменнікаў, і Кузьмы Чорнага ў тым ліку, звярнуў увагу М. Мушынскі ў рабоце “І нічога, апроч праўды” (Мн., 1990) [23]. Менавіта ў гэты час і пачынаеца пераасэнсаванне творчасці Кузьмы Чорнага з пазіцыі сучасніка, з улікам дасягненняў навуковай і культуралагічнай думкі.

Даследаванне мастацкіх пошукаў Кузьмы Чорнага-узвышаўца — адзін з аспектаў манаграфіі І. П. Чыгрына “Крокі: Проза “Узвышша”” (Мн., 1989) [24]. З іменем І. Чыгрына, на нашу думку, звязаны своеасаблівы паварот у

даследаванні праблемы “Кузьма Чорны і сусветны мастацкі вопыт”. Вучоны адным з першых загаварыў пра плённасць звароту нашай літаратуры да мадэрнісцкага вопыту: “Каб паспяхова развівацца, беларуская проза... вымушана была ў 20-я гады хоць часткова дакрануцца да мастацкага вопыту, набытага мадэрнісцкімі плынямі сусветнай літаратуры” [24, с. 78-79]. І. П. Чыгрын адзначыў, што творчы пошук Кузьмы Чорнага “адбываўся ў рэчышчы агульнасусветнага мастацкага працэсу” [24, с. 75]. У гэтым кантэксце вучоны называе імёны Э. Хэмінгуэя, Ф. Кафкі, М. Пруста, Дж. Джойса. Прычым І. П. Чыгрын слушна адзначае наватарскія характеристики пошукаў беларускага празаіка ў параўнанні з Л. Талстым, сусветна прызнаным мэтрам літаратуры: “...Кузьма Чорны куды ў большай ступені дазваляе сабе адыходзіць ад класічных форм пісьма, у яго куды больш размытай здаецца асноўная думка. Кузьма Чорны – пісьменнік другога часу і другой мастацкай традыцыі” [24, с. 77].

Цікава аналізуе раннія раманы Кузьмы Чорнага Дз. Бугаёў у артыкуле “Дасягнутае і страчанае” (“Полымя”, 1993, № 4) [25]. Даследчык, адзначаючы блізкасць паэтыкі рамана “Сястра” да паэтыкі раманаў У. Фолкнера і Дж. Джойса, падкрэслівае: “...пэўнае падабенства чорнаўскай паэтыкі ў рамане “Сястра” з манерай пісьма Фолкнера і нават Джойса толькі тыпалагічнае, не звязанае з непасрэднымі ўплывамі. А гэта азначае, што беларускі пісьменнік яшчэ ў пару сваёй маладосці самастойна намацваў тыя шляхі, на якіх здабылі сусветную славу і Фолкнер, і Джойс. Мы ж свайго класіка некалі найбольш ушчувалі якраз за спробу наблізіцца да гэтых, як цяпер стала ясна, па-свойму вельмі перспектыўных шляхоў” [25, с. 239].

М. Тычына ў адным з раздзелаў “Нарысаў па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных узаемасувязей” (Мн., 1994) асэнсоўвае творы Кузьмы Чорнага 20-х гадоў у суадносінах з развіццём рускай мастацкай думкі, выяўляе блізкасць і адметнасць светапоглядных пазіцый беларускага празаіка і Л. Талстога, Ф. Дастаеўскага, Л. Ляонава, Ус. Іванава, М. Шолахава, А. Платонава [26].

Вывучэнню маральна-філасофскага зместу твораў беларускіх пісьменнікаў 20-х гадоў мінулага стагоддзя прысвечана работа В.П. Жураўлёва “На шляху духоўнага самасцвярджэння” (Мн., 1995) [27]. Даследчык аналізуе сутнасць духоўных пошукаў герояў рамана “Сястра”, даводзіць прагрэсіўнасць пазіцыі Кузьмы Чорнага, “першапраходчыцкую, першаадкрывальніцкую ролю” беларускага празаіка ва ўсесаузным літаратурным працэсе. В.П. Жураўлёў, маючы на ўвазе праблематыку рамана “Сястра”, робіць выснову: “...маладая беларуская літаратура ў асобе сваіх найбольш яркіх і таленавітых пісьменнікаў здольна была не толькі ўбіраць у сябе плённы вопыт іншых літаратур, але валодала магчымасцю самастойна “выпрацоўваць” такі вопыт...” [27, с. 141].

Да асэнсавання творчасці Кузьмы Чорнага 20-х гадоў звярнуўся І. Я. Навуменка ў рабоце “Ранні Кузьма Чорны (1923–1929)” (Мн., 2000) [28]. Даследчык падрабязна спыняеца на фактах біографіі пісьменніка, паказвае, як падзеі з асабістага жыцця ўплывалі на творчасць Кузьмы Чорнага. Таксама І. Я. Навуменка аналізуе ранейшыя ацэнкі творчасці пісьменніка 20-х гадоў, даводзіць перспектывунасць і прадуктыўнасць мастацкіх пошукаў празаіка.

М. Тычына ў “Гісторыі беларускай літаратуры 20 стагоддзя” (Мн., 1999) гаворыць пра наватарскія характеристики Кузьмой Чорным, пра прарочыя моманты яго творчасці як для нашай прозы, так і для нацыі ў цэлым [29]. У далейшым гэтыя высновы даследчыка атрымалі свой працяг у артыкулах “Цана прароцтваў” (“Кузьма Чорны”, Мн.: “Беларускі кнігазбор”, 2000) [30], “Кузьма Чорны” (“Беларуская літаратура і свет” (Мн., 2006) [31].

В. Локун у артыкуле “Вайна і мір” Л. Талстога і развіццё беларускай і ўкраінскай ваеннай прозы першай паловы 20 стагоддзя: канцепцыя гісторыі і чалавека” з “Нарысаў беларуска-ўкраінскіх літаратурных сувязей” (Мн., 2002) парыўноўвае творы М. Гарэцкага, Кузьмы Чорнага, В. Быкава з творамі А. Ганчара, М. Стэльмаха, І. Мікіценкі, Б. Васільева, В. Астаф'ева, І. Стаднюка, В. Кандрацьева, Л. Первамайскага [32].

Г. Бутырчык правяла тыпалагічнае даследаванне творчасці амерыканскага пісьменніка Джона Стэйнбека і Кузьмы Чорнага (“У пошуках Бацькаўшчыны: вопыт тыпалагічнага доследу творчасці Джона Стэйнбека і Кузьмы Чорнага”, Мн., 2003) [33].

В. Максімовіч у дапаможніку для настаўнікаў “Шыпішынавы край: Старонкі беларускай літаратуры 20–30–х гадоў 20 стагоддзя” сцвярджае, што “планетарнае”, маштабнае мысленне Кузьмы Чорнага дазвале аднесці яго да кагорты пісьменнікаў новага часу, новага светапогляду і новага мастацкага мыслення, развіццё якога ішло пад знакам іншых грамадска-культурных прыярытэтаў” [34, с. 78].

Такім чынам, аналіз работ А. Адамовіча, В. Жураўлёва, В. Каваленкі, І. Кудраўцева, М. Луферава, А. Матрунёнка, М. Мушынскага, М. Тычыны, І. Чыгрына, Л. Корань, В. Максімовіча дазволіў нам зрабіць выснову, што творчасць Кузьмы Чорнага даследавалася даволі шырока. Асэнсоўваліся светапоглядныя, мастацкія асаблівасці прозы пісьменніка, спецыфіка сюжэтна-кампазіцыйнай пабудовы твораў, працэс станаўлення індывідуальнага стылю, эвалюцыя мастацкага мыслення. Аднак спадчына Кузьмы Чорнага патрабуе далейшага ўдумлівага вывучэння і спасціжэння.

Творчасць Кузьмы Чорнага асвятлялася ў суднясенні яе з творчасцю Л. Талстога, Ф. Дастаеўскага, А. Платонава, Ус. Іванава, М. Шолахава. Цікавым і перспектыўным уяўляеца вывучэнне спадчыны празаіка ў параўнанні з мастацкай практикай не толькі айчынных і ўсходнеславянскіх, але і заходніх пісьменнікаў (Дж. Джойс, М. Пруст, У. Фолкнер), якім сусветная літаратура абвязана значнымі пераўтварэннямі ў галіне формы. Разважаючы над проблемай “Кузьма Чорны і сусветная літаратура”, нашы даследчыкі часцей называюць імёны Ф. Дастаеўскага, Л. Талстога, Э. Залія, А. Бальзака, К. Гамсунна. Так, М. Тычына ў адным з раздзелаў “Гісторыі беларускай літаратуры 20 стагоддзя” падкрэслівае: “У сваіх творчых памкненнях Кузьма Чорны пры гэтым арыентаваўся на сусветную класіку – ад Бальзака і Талстога да Дастаеўскага і Коласа” [29, с.351].

I. П. Чыгрын, Дз. Бугаёў, М. Стральцоў, М. Тычына пашырылі кантэкст даследавання, паставіўшы Кузьму Чорнага поруч з М. Прустам, Дж. Джойсам, У. Фолкнерам, Ф. Кафкам, Э. Хэмінгуэем, Т. Манам, І. Андрычам, А. Камю. Так М. Тычына называе пісьменнікаў “Узвышша” “талентамі еўрапейскага маштабу”, ацэньваючы ж творы Кузьмы Чорнага ваенных гадоў, адзначае: “Гэта быў унікальны ў нашай культуры выпадак, калі пісьменнік ішоў паралельна, а то і апярэджаў у мастацкім асэнсаванні 20 ст. сваіх замежных калег, пра многіх з якіх ён нічога не чуў і не ведаў (А. Камю, Т. Ман, І. Андрыч). Асобныя старонкі чорнаўскай прозы, вобразы, малюнкі, думкі ўспрымаюцца як мастацкае адкрыццё, як “успамін пра будучыню” [30, с. 22]. Л. Корань адзначае наватарскія характеристики творчасці Кузьмы Чорнага: “Каб быць сучаснікам 20 стагоддзя, трэба было быць інтэлектуалам. І Кузьма Чорны быў ім. Быў інтэлектуалам у сваёй мастацкай мове, у выяўленчых формах, часта яшчэ грувасткіх, кастрюбаватых звонку” [36, с. 78].

Такім чынам, творчасць Кузьмы Чорнага не страчвае сваёй актуальнасці. Наадварот, з развіццём мастацкай, навуковай, грамадскай свядомасці гэта актуальнасць толькі ўзрастает. Сёння мы маем магчымасць асэнсоўваць тыя аспекты спадчыны пісьменніка, гаварыць пра якія раней было забаронена: нацыянальная спецыфіка творчасці, выяўленне беларускай ментальнасці, погляды Кузьмы Чорнага на шлях беларусаў у Гісторыі, адметнасць гэтага Шляху. Урэшце, мы маем магчымасць асэнсоўваць наватарскія характеристики творчасці пісьменніка, разглядаць творчасць класіка беларускай літаратуры ў кантэксле развіцця еўрапейскай мастацкай думкі.

# 1 СВЕТАПОГЛЯДНАЯ ПІСЬМЕННИКА

КАНЦЭПЦЫЯ

## 1.1 СТАНАЎЛЕННЕ ЖАНРУ ФІЛАСОФСКАЙ ПРОЗЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ПЕРШАЙ ТРЭЦІ 20 СТАГОДДЗЯ

Паказчыкам сталасці літаратуры з'яўляеца наяўнасць твораў філософскага зместу, твораў, дзе асэнсоўваюцца так званыя ад вечныя пытанні: сутнасці і прызначэння чалавека, характеристару і мэтаў яго імкнення.

Значэнне творчасці пачынальнікаў нашай прозы Якуб Коласа, М. Гарэцкага, Кузьмы Чорнага не толькі ў стварэнні высокаякасных мастацкіх твораў, што сталі ўзорнымі, класічнымі, “візітнай карткай” Беларусі. У нашым прыгожым пісьменстве знайшлі сваё ўласабленнне адметная нацыянальная філософія і светапогляд.

Каласальнае намаганне было здзейснена нашымі пісьменнікамі першай трэці 20 стагоддзя ў сцвярджэнні беларуса як суб’екта Гісторыі. Ад купалаўскага “Людзьмі звацца” да ўсведамлення беларусам не толькі сваёй адметнасці, але і гонасці, здольнасці ўзняцца над нацыянальнымі крыўдамі, да ўсведамлення свайго прызначэння як нацыі. Наша проза ў 20 стагоддзі, пасля дзесяцігоддзя забароны беларускага слова, пачыналася з бытаапісальніцтва (Якуб Колас “Наша сяло, людзі і што робіцца ў сяле”), але ўжо ўсяго праз два дзесяцігоддзі I. Канчэўскі на светапоглядным узоруні сцвердзіў значнасць такіх каштоўнасцей, як Свабода і Творчасць. Свабода – бадай галоўная катэгорыя філософіі Новага часу.

Працэс самаўсведамлення, індывідуалізацыі пачынаўся з Янкі Купалы. У праграмным вершы паэта “Мужык” было сцверджана: “Ніколі, браткі, не забуду, // Што чалавек я, хоць мужык” [37, с. 52]. Адсюль жа і “Людзьмі звацца”. Дылема “Долі – Волі” ў творчасці Янкі Купалы, пра якую столькі пісалася, на наш погляд, пакідае пытанні.

Істотная роля ў паглыбленні проблематыкі беларускай літаратуры належыць М. Гарэцкаму. Менавіта ў М. Гарэцкага

героем твораў становіцца інтэлігент, герой рэфлексуючы, чыё прызначэнне – асэнсаванне сябе і свету. Паставіўшы сабе за мэту сцвердзіць перавагу духоўнага пачатку ў свядомасці і жыцці свайго народа, пісьменнік адчуў патрэбу ў героі, які б думаў, разважаў над тым, што ёсць Беларусь і беларусы. Прадметам роздумаў герояў апавяданняў і аповесцяў М. Гарэцкага “Меланхолія”, “У чым яго крыўда?”, “На імперыялістычнай вайне”, “Дзве душы” выступаюць пытанні светабудовы, пазнання, узаемадносін паміж людзьмі, сэнсу і прызначэння жыцця, спецыфікі нацыянальнага характару. У асобе М. Гарэцкага беларуская літаратура сур'ёзна пачынае цікавіцца ўнутраным светам чалавека. Упершыню да аналізу свядомасці звяртаецца Якуб Колас (апавяданне “Васіль Чурыла”). Але герой Якуб Коласа – селянін, герой ж М. Гарэцкага – інтэлігент, што ўздымае змест яго пошукаў на больш высокую ступень. У драматызаванай аповесці “Аnton” з’яўляюцца ўжо герой-ідэолагі (Беларускі аўтар, Маскоўскі дэмакрат, Польскі публіцыст). Важным элементам аповесці з’яўляецца момант сутыкнення іх поглядаў, “дыялог паміж свядомасцю герояў”, паводле М. Бахціна.

У класічную для інтэлігента сітуацыю выбару трапляе герой аповесці М. Гарэцкага “Дзве душы” Ігнат Абдзіраловіч. Такі падыход дазваляе аўтару “вырабоўваць” пэўныя погляды і ідэі. У свой час Л. Корань слушна зауважыла: “Сапраўды, дамінанта ў творчасці М. Гарэцкага выявілася дастаткова рана і пэўна. М. Гарэцкі перадусім стаў выразнікам і творцам беларускага духу, беларускага менталітэту як аднаго з феноменаў агульначалавечай культуры” [36, с. 29].

М. Гарэцкі ў сваіх творах набліжаецца да раскрыцця сутнасці нацыянальнага характару (выяўленне “раздвоенасці”, дваістага стану душы). Для І. Канчэўскага, аўтара эсэ “Адвечным шляхам” (выдадзена ў 1921 годзе ў Вільні пад псеўданімам Ігнат Абдзіраловіч) “раздвоенасць” душы галоўнага героя аповесці М. Гарэцкага “Дзве душы” – метафара спецыфікі нацыянальнага светапогляду, “вагання” паміж Захадам і Усходам [38]. “Наяўнасць “дзвюх душ” – не эгаістычны стан двудушнасці. Гэта ўнутранае адлюстраванне вобраза свету, якое ўказвае на цяжкасць і складанасць яго познання. “Дзве душы” – умоўны вобраз той цяжкасці і

няпэўнасці, якая перашкаджае ўтварэнню схематычных перакананняў. Пісьменнік аддае перавагу такому стану, калі ў душы чалавека адбываецца пастаянны маральны рух, калі чалавек здольны ўлавіць сапраўдную і шматзначную дыялектыку жыцця. Калі для ёўрапейскіх мадэрністаў дваістасць была найперш катэгорыяй мастацка-эстэтычнай, то для Я. Купалы і М. Гарэцкага яна набыла сапраўды светапоглядна-філасофскі статус, бо з'яўляеца арганічнай сутнасцю беларуса” [34, с. 101], – адзначае В. Максімовіч. І далей даследчык працягвае: “І праклятыя пытанні, над якімі б'юцца героі М. Гарэцкага, сведчаць перадусім пра жаданне дайсці да разгадкі глыбінных асноў, архетыпаў народнай анталогіі. За пакутлівымі разважаннямі герояў яскрава праглядваюцца ўнутраныя пошуки, звязаныя з разгадкай эзатэрызму народнага быцця, сэнсу быцця ўвогуле” [34, с. 170].

У жанравых адносінах творы М. Гарэцкага вызначаюцца як сацыяльна-філасофская аповесць (“Дзве души”), лірыка-філасофская аповесць (“У чым яго крыўда?”, “Меланхолія”). Гэта значыць, што філасофская проблематыка не з'яўляеца дамінуючай. Такім чынам, М. Гарэцкі зрабіў героем беларускай літаратуры чалавека складаных духоўных пошукаў і запатрабаванняў, узаконіў свядомасць чалавека, яго разумовую дзеянасць у якасці прадмета даследавання літаратуры. Акрамя таго, пра інтэлектуалізацыю беларускай прозы М. Гарэцкім сведчыў і сам факт пастаноўкі такога складанага пытання, як спецыфіка нацыянальнай ментальнасці. У творах пісьменніка пададзена пэўная канцепцыя нацыянальнага светапогляду. Свой народ М. Гарэцкі называў “Філосафам” і “Лірнікам”, убачыўшы ў схільнасці беларусаў да “патаемнага”, здольнасці ўбачыць рэчаіснасць, насычаную дзівосамі, сведчанне духоўнасці, паэтычнасці.

Героя М. Гарэцкага Лявона Задуму цікавяць пытанні светабудовы, пазнання, узаемаадносін паміж людзьмі, сэнсу і прызначэння жыцця, спецыфікі беларускай ментальнасці (“Што за народ наш, беларусы?”). І – адказ М. Гарэцкага: “А народ мой – народ-паэт, народ-лірнік, народ, каторы ў гістарычным жыцці сваім заўсёды больш схіляўся к патрэбам

душы, чымся к патрэбам цела... Дзеля цела ў жыцці ён дабіваўся хлеба штодзённага, а дзеля душы ён шукаў і шукаў без канца і стварыў цікавейшую гісторыю, багатую не заваяваннямі другіх народаў, а заваяваннямі духа, заваяваннямі ў вывучэнні самога сябе...” (“Аnton”) [39, с. 257]. У свой час гэта ж сцвярджаў і А. Міцкевіч (з лекцыі у Пары дэ Франс: “Жыццё іх (беларусаў – А. М.) цалкам у духу”) [40]. Што сучасныя культуролагі фармулююць наступным чынам: Беларусь – нацыя вербалнай культуры. Так, І. Афанасьеў піша: “Расейцы шануюць сваю культуру як спараджэнне гісторыі. Беларусы намагаюцца зрабіць з нацыянальнай культуры (і літаратуры) падмурак гісторыі” [41, с. 7]. Літаратура для нас больш, чым праста прыгожае пісьменства: “На працягу стагоддзяў яно (Слова – А.М.) было нацыянальным выратаваннем...” І ўрэшце: “Нацыянальная гісторыя здзяйсняецца як намаганне літаратуры” [41, с. 3]. У гэтым, па словах І. Афанасьева, “новая мера яе (літаратуры – А.М.) гістарычнай адказнасці” [41, с. 3].

Значна паглыбіў праблематыку беларускай прозы Якуб Колас сваёй славутай трывогій “На ростанях”. Якуб Колас пісаў першую частку трывогі ў той час, калі наша літаратура востра адчула патрэбу ў героях-інтэлігентах, людзях адукаваных, якія б падавалі прыклад сумленнага слугавання народу.

Разважанні героя Якуба Коласа Андрэя Лабановіча закранаюць ужо самы шырокі спектр пытанняў: жыццё і смерць, сэнс жыцця, загадкі чалавечай душы, прызначэнне асобнага чалавека. Але вызначальнае ў роздумах Лабановіча – пошук свайго месца ў жыцці, асэнсаванне прызначэння інтэлігенцыі. Герой Якуба Коласа жадае “знайсці ў жыцці нешта такое, што давала б сэнс гэтаму жыццю. Трэба перш за ўсё пашырыць свой кругагляд, выблытацца з павуціння, што засланяе разумнае жыццё” [42, с. 199]. Пра высокую ступень індывідуалізацыі сведчыць здольнасць героя «выклікаць да дзеяння крытычны разум», «разважаць, дашуквацца прычын таго стану, у якім ён знаходзіцца» [42, с. 199]. Гэта традыцыйная праграма дзейнасці тагачаснага беларускага інтэлігента. Аналагічныя высновы робяць і герой М. Гарэцкага.

Істотнае месца ў разважаннях Лабановіча займаюць праблемы нацыянальнага лёсу, герой імкненца быць запатрабаваным, карысным народу, ён прагне дзейнасці, разумее, што самазадавленасць, духоўная ляnota раўназначныя “грамадзянскай смерці”. Асэнсоўвае Якуб Колас і праблему свабоды. Свабода ў творах пісьменніка – катэгорыя ўсеахопная. Гэта і свабода нацыянальная, і свабода індывідуальная, свабода кожнага. Па-грамадзянску мужна гаворыць Якуб Колас вуснамі свайго героя Андрэя Лабановіча ў трывогі “На ростанях” пра нацыянальную несвабоду: “...на галаву беларускага народа, як вядома, многа выліта памяяў, годнасць яго прыніжана і мова яго асмеяна, у яго няма імя, няма твару” [42, с. 79].

Свабода нацыянальная неаддзельная ў Якуба Коласа ад свабоды сацыяльнай, свабоды селяніна. Гэта абумоўлена асаблівасцямі гістарычнага развіцця Беларусі. На пачатку мінулага стагоддзя менавіта сялянства з'яўлялася асновай беларускай нацыі. Падкрэслім: зямля і свабода – словы-сінонімы як для Якуба Коласа, так і для яго герояў. Аналагічныя матывы ўласцівы, дарэчы, і іншым літаратурам так званых “малых” нацый: латышскай (творы братоў Каўдзітэ, А. Екабса, Р. Блаўманіса, А. Упіта, Х. Гулбіса, І. Індране), літоўскай (П. Цвіркі, А. Венуоліса, Й. Балтушыса, В. Бубніса, Р. Шавяліса, Й. Міkelінскіса). Уласная зямля – гэта не толькі ўмова самастойнага гаспадарання, гэта і магчымасць найбольш поўнага выяўлення сваіх сіл і здольнасцей, самарэалізацыі сябе як асобы.

У творах Якуба Коласа пададзена і цэлая праграма выходу са стану несвабоды. Гэта перш за ўсё навука і адукцыя, а таксама сацыяльнае намаганне. Такія погляды былі тыповымі для тагачаснай беларускай інтэлігенцыі.

Далейшым крокам наперад у паглыбленні інтэлектуальнага гучання беларускай літаратуры стала творчасць Кузьмы Чорнага. У апавяданнях і раманах празаіка адбіліся найбольш значныя тэндэнцыі развіцця нацыянальнай прозы.

## 1.2 Паэтыка ранніх апавяданняў Кузьмы Чорнага

Этапным, прадвызначальным для нацыянальнага прыгожага пісьменства з'яўляеца перыяд 20-х гадоў 20-га стагоддзя, час прыходу Кузьмы Чорнага ў літаратуру.

Асэнсаванне заканамернасцей і спецыфікі развіцця беларускага мастацкага слова ў той час патрабуе ўдакладнення і канкрэтызацыі. Каб больш поўна ўсведамляць характар літаратурнага жыцця Беларусі таго перыяду, неабходна акрэсліць стан развіцця нацыянальнага прыгожага пісьменства к 20-м гадам 20 стагоддзя, гэта значыць, што было дасягнута літаратурай да гэтага часу і якія задачы перад ёй стаялі.

Да 20-х гадоў 20 стагоддзя беларуская проза мела класічныя ўзоры апавядання, адбывалася станаўленне нацыянальнага класічнага стылю. З'яўляеца аповесць. Такім чынам, айчынная проза ўшчыльную падышла да стварэння рамана (“Золата” Ядвігіна Ш. пабачыць свет у 1920 годзе) і раманнай дыферэнцыяцыі. З'яўленне **рамана** – сведчанне глыбіні і сталасці літаратуры, сталасці мастацкай традыцыі. У рамане знаходзяць выражэнне духоўныя вопыт нацыі, погляды на свет і чалавека. Дзякуючы гэтаму жанру (побач з філасофіяй, іншымі сферамі ітэлектуальнай дзейнасці) і адбываеца ўзаемаабмен думкамі, ідэямі паміж нацыямі і культурамі. Таму такое важнае значэнне надаецца гэтому жанру.

У паслякастрычніцкі час з'яўляеца першая частка трэлогіі Якуба Коласа “На ростанях” – “У палескай глушы”, паэма “Новая зямля”, раман “Золата” Ядвігіна Ш., раманы Кузьмы Чорнага “Сястра” і “Зямля”, М. Зарэцкага “Сцежкі-дарожкі”, Р. Мурашкі “Сын” і г. д. Выключная роля ў станаўленні жанру рамана ў беларускай літаратуры належыць менавіта Кузьме Чорнаму. Сярод асноўных заканамернасцей развіцця беларускай літаратуры 20-х гадоў 20 стагоддзя трэба назваць наступныя:

1) складаны, супярэчлівы, надзвычай драматычны характер развіцця айчыннай літаратуры ў гэты час. Складаным, контрастным і супярэчлівым быў сам час: змена сацыяльнага ладу, карэнная ломка ўсіх грамадскіх інстытутаў;

2) паказальнымі рысамі развіцця нашай літаратуры ў той час былі эксперименттарства і пошук;

3) беларуская літаратура 20-х гадоў была пераемніцай лепшых традыцый літаратуры папярэдняга часу. Гэта важнае палажэнне. Асноўны вектар развіцця беларускай прозы на працягу доўгага часу вызначалі творы пісьменнікаў, што прыйшлі ў літаратуру яшчэ ў дакастрычніцкі перыяд. У паслярэвалюцыйны час з'яўляюцца аповесць “Аnton” М. Гарэцкага, “У палескай глушы” Якуба Коласа, “Золата” Ядвігіна Ш, “Сокі цаліны” Ц. Гартнага, традыцыйныя па сваёй будове;

4) асноўная тэма і пафас тагачаснай беларускай прозы – сялянскія. Магістральны шлях развіцця беларускай савецкай прозы паслякастрычніцкага часу пралягаў у рэчышчы тэм, што акрэсліліся да рэвалюцыі: лёс беларускага сялянства, а гэта значыць, і нацыі. У самых значных, этапных творах беларускай літаратуры 20-х гадоў асэнсоўваліся не пытанні лёсу сусветнай рэвалюцыі, а пытанні нацыянальнага быцця;

5) да мастацкай творчасці далучылася шмат маладых пісьменнікаў. Яны шукалі, экспериментавалі, выпрабоўвалі свой талент у розных жанрах і стылях. Адначасова адбываецца працэс станаўлення індывідуальных творчых стыляў (Кузьма Чорны, Ул. Дубоўка, Язэп Пушча, М. Зарэцкі, Ул. Жылка, Н. Арсеннева, Міхась Чарот, А. Бабарэка, П. Галавач, Андрэй Мрый, Лукаш Калюга);

6) для беларускай літаратуры першых паслякастрычніцкіх гадоў быў характэрны прыярытэт паэзіі над прозай, што абумоўлена большай рухомасцю паэтычных жанраў;

7) да паказальных рысаў развіцця беларускай літаратуры ў 20-я гады трэба аднесці ўзмацненне інтэлектуальнага, філософскага напрамку, звязанага як з творамі мэтраў нашай прозы Якуба Коласа, М. Гарэцкага, так і з творамі маладзейшых Кузьмы Чорнага, Лукаша Калюгі, А. Бабарэкі;

8) айчынную літаратуру таго часу вылучае выхад на новы ўзровень, па словах В. Каваленкі, у “скарыстанні традыцый як сваёй нацыянальнай, так і больш развітых літаратур” [18, с. 78]. І тут ізноў жа трэба назваць перш за ўсё імёны М. Гарэцкага і Кузьмы Чорнага;

9) безумоўна становічны ўплыў на развіццё літаратуры мелі працэсы беларусізацыі;

10) пісьменнікі старэйшага пакалення (Янка Купала, Якуб Колас, Змітрок Бядуля) і пасля рэвалюцыі працягвалі традыцыі творчасці папярэдняга перыяду. Рэвалюцыя прынесла новыя тэмы, але не змяніла нацыянальна-адраджэнскі пафас твораў класікаў айчыннага слова;

11) істотным фактам літаратурнага працэсу 20-х гадоў было ідэйнае і творчае супрацьстаянне розных мастацкіх платформ. З'яўляеца цэлы шэраг літаратурных аб'яднанняў (“Маладняк”, “Узвышша”, “Полымя”, БелАПП і інш.), літаратурных часопісаў (адпаведна “Маладняк”, “Узвышша”, “Полымя”), дзе вядуцца дыскусіі па пытаннях мастацкай творчасці, развіцця літаратуры. Факт сам па сабе станоўчы, калі б гэтыя дыскусіі пазней не пачалі набываць форму палітычнага даносу, цкавання пісьменнікаў.

12) літаратурны працэс у Заходній Беларусі вызначаўся і абумоўліваўся іншымі, адрознымі ад літаратуры Савецкай Беларусі, тэндэнцыямі і прычынамі;

13) у гэты час пачынаюць праяўляцца шкодныя, антыэстэтычныя тэндэнцыі, вульгарызатарская ацэнка твораў літаратуры, імкненне “кіраваць” мастацкім працэсам. На літаратуру пачалі ўплываць факты, далёкія ад прыроды мастацкай творчасці. Літаратуру сталі “накіроўваць”, яна стала ўспрымацца як сацыяльны інстытут, абавязаны абслугоўваць патрэбы сістэмы.

Перыяд 20-х гадоў займае адметнае месца непасрэдна і ў творчасці Кузьмы Чорнага. Гэта час прыходу пісьменніка ў літаратуру, з'яўлення яго першых твораў, станаўлення пісьменніцкай індывидуальнасці, выпрацоўкі арыгінальнай мастацкай манеры. Творчы рух Кузьмы Чорнага ў гэты час адбываўся досыць натуральна, негатыўныя, вульгарызатарскія тэндэнцыі ў крытыцы і літаратуразнаўстве толькі пачыналі сябе праяўляць. Кузьма Чорны амаль адразу ж, пасля першых зборнікаў апавяданняў, вылучыўся ў кагорту вядучых беларускіх пісьменнікаў, стаў прызнаным майстром слова. Яго творчасць мела істотны ўплыў на далейшае развіццё нацыянальнай літаратуры.

Змест ранніх апавяданняў Кузьмы Чорнага быў традыцыйным для савецкай літаратуры першых паслякаstryчніцкіх дзесяцігоддзяў: супрацьпастаўленне

жыцця дарэвалюцыйнага і паслярэвалюцыйнага (“На варце”), выяўленне мужнасці чырвонаармейцаў (“Будзем жыць”), барацьба новага са старым (“Маё дзела цялячае”), вітанне тых змен, пераўтварэнняў, якія несла Савецкая ўлада (“Жалезны крык”, “Свята працы і свету”), апісанне шчаслівага жыцця пры новым ладзе (“Палявыя людзі”), харектэрная для таго часу крытыка духавенства (“Заработка”, “Фэст”, “Папоўскі вялікдзень”), паказ сялянскай нянявісці да паноў (“Забойства”), усталяванне новых узаемаадносін паміж людзьмі (“Не хачу гэтак”).

Натуральна, што самыя раннія творы Кузьмы Чорнага былі яшчэ нясталымі, вучнёўскімі. Яны не пазбаўлены рытарычнасці, дэкларацыйнасці, пафаснасці выказванняў, зададзенасці. Так, у апавяданні “Будзем жыць” расказваецца пра “вясёлага ўміраючага телефаніста”, а гаспадыня хутара проста так згодна аддаць, нават спаліць хату: “І каб цяпер ёй сказалі аб класі гэтаю саломаю сваю ўласную хату і запаліць яе, яна, мабыць, не доўга думаючы, гэта зрабіла б” [43, с. 57].

Пачатак літаратурнай дзейнасці – гэта пошукі свайго стылю, творчага поchyрка. Аддаў даніну эксперыменту і Кузьма Чорны.

Перыяд развіцця нашай літаратуры 20-х гадоў 20 стагоддзя з’яўляўся адным з самых інтэнсіўных ў плане апрабацыі новых прыёмаў і прынцыпаў выяўлення: “У дарэвалюцыйны перыяд развіццё беларускай літаратуры адбывалася галоўным чынам на шляхах засваення мастацкіх набыткаў сусветнай класікі... Пасля Каstryчніцкай рэвалюцыі сцвярджэнне мастацкага працэсу пачало разумецца як неабходнасць пошуку новых, ва ўсім свеце дасюль не апрабаваных шляхоў мастацкіх узаемаадносін творцы з жыццём” [44, с. 5-6]. Так, у дэкларацыі “Маладняка” за 1925 год гаворыцца: “Выкоўванне новых форм мастацтва, адпавядаючых новаму зместу, – гэта наш вопыт... На розныя сучасныя мастацка-фармальныя напрамкі ў літаратуры мы глядзім як на тэхніку мастацкай творчасці. Наш асноўны прынцып: форма павінна адпавядаць зместу, выкладанне – тэмэ. Мы – маладняк і фармальныя стараны мастацкай творчасці” [45, с. 55].

У ранні перыяд дзейнасці Кузьмы Чорнага экспериментальным харектарам вылучаюцца апавяданні

“Жалезны կрык” і “Срэбра жыцця”. Пафас названых твораў адпавядаў заклікам некаторых тагачасных тэарэтыкаў на выяўленне ў творах мастацкай літаратуры “голосу эпохі” – грукату машын, жалеза і г.д. Пісьменнік імкнецца перадаць разнастайнасць жыцця, людское шматгалоссе, рух, дынаміку жыццёвага працэсу, спяшаеца занатаваць няўстойлівасць, зменлівасць розных малюнкаў, гукаў, галасоў, размоў, рэплік: “Горад паплыў, як у тумане. Вечар кладзеца на загарадныя, прывакзальныя вуліцы. Штосьці пракалыхнулася, вецер трэпле чырвоную тканіну. Як гарох сыплюцца дзеци, рассыпаючы песню:

Жура- жура- журавель...

Малы астаўся ззаду, выбіўся з радоў і цягне ўсё без канца, порстка і няроўна:

Зюра-зюра-зюра-зюра...

Раптам схавала ў сабе гэтую “зюру” вайсковая капэла” [43, с. 269].

У апавяданнях “Жалезны կрык” і “Срэбра жыцця” наглядаеца жаданне маладога аўтара выявіць рухомасць жыцця шляхам своеасаблівой рытмічнай пабудовы, што адпавядала тагачасным мастацкім тэндэнцыям (заклікі пралеткультаўцаў «перадаць рымт эпохі»). “Класікай беларускага мадэрну” называе Л. Корань апавяданне “Срэбра жыцця”: “Калі мастацтвазнаўцы знаходзяць падставы сцвярджаць, што мадэрновы жывапіс стварае новую рэальнасць, то ў нашым выпадку і пагатоў ёсць падставы сцвярджаць тое самае... Ён [Кузьма Чорны – А. М.] стварае, перадае не малюнак, а пафас, і робіць гэта наступным чынам: ён апісвае толькі вострыя імпульсы (рознажасныя); ён гаворыць з намі не моваю паняццяў, а моваю сенсорных адчуванняў, а таксама моваю рэфлексаў эмацыйнальна-духоўных (рэфлексаў высокага ўзроўню, самых тонкіх з усіх, напрацаваных чалавекам” [36, с. 76–77].

Папулярным у літаратуры 20-х гадоў быў прынцып мантажу – чаргаванне асобных эпізодаў з жыцця розных герояў. Яго выкарыстоўвае Кузьма Чорны ў апавяданнях “Будзем жыць”, “Андрэй Клыга”.

Аднак ужо ў першых творах можна заўважыць адзнакі самабытнай чорнаўскай манеры: дакладнасць, канкрэтнасць

бачання, увагу да знешнепобытавых рэалій жыцця герояў, падрабязнасць у апісаннях: “Цэлымі днямі чуўся з цёмных гумен дробны стук цапоў, часам чутно было, як звініць піла, гамоняць і смяюцца людзі. Па вуліцы часта цягнулася фурманкі з дзеравам. А прыщемкам, як пакідалі малациць, к абледзянеўшым калодзеям паволі цягнулася касматыя конікі, шумна беглі каровы і схадзіліся з вёдрамі людзі. І, напаіўшы быдла, доўга яшчэ стаялі і ў розных гутарках праводзілі на вуліцы сваю “шэрую гадзіну”. Потым падыходзілі яшчэ больш і, як саўсім цямнела, усяёй грамадой валілі куды-небудзь у хату” [43, с. 51].

Выразна выпісаны кожны з персанажаў апавядання “Маё дзела цялячае”. Героі твора – непаўторныя індывідуальнасці. Стварыць адметныя характеристы Кузьме Чорнаму ўдаецца праз выкарыстанне трапнай дэталі, праз выяўленне асаблівасцей гаворкі, партрэта. Так, Даніэль Кіралейза жадае заўсёды “...выглядаць чалавекам сталым і важным. Дзеля гэтага ён суконную жакетку сваю зашпільваў усяго на два гузікі – верхні і самы сподні, а пад адтапыраную сярэдзіну грудзіны запіхаў рукавіцы, або часам нават і шапку” [43, с. 42]. Характар Грыгорыя Шамяцілы, чалавека нуднага, выяўляецца праз яго гаворку. Мікалай Козіч, каб здавацца больш важным, носіць набіты рознымі непатрэбнымі паперамі і кнігамі партфель і стараецца “сыпаць труднымі, нікому, нават яму самому, не зразумелымі славечкамі” [43, с. 47].

Удала выкарыстоўвае Кузьма Чорны прыём індывідуальна-моўнай характеристыстыкі: “...Я канстатую факт, які дамінуе над усім, і загэтым тут ніякім сітуацыям думкі не павінна быць месца” [43, с. 47]. Разгублены, збянтэжаны стан героя з апавядання “Ноч пры дарозе” выяўляецца праз яго слова: “Гэта ж, брат, каб на яго паляруш... от бо, брат, неяк, ліха на яго...” [43, с. 118]. Мітуслівы, баязлівы характеристар аднаго з герояў апавядання “Мельнікі” відаць з яго гаворкі: “Паехаў ён, значыць, быў раз у гэтае, а там якраз салдат перагэтае. А ён сюды, туды, бачыць – ідзе к яму мундзер-афіцер і гэтае” [43, с. 274].

Надзвычай натуральна, пераканаўча перадае Кузьма Чорны ў апавяданні “Забойства” псіхічны стан чалавека, які рашыўся на такое: мешаніна ў думках, спадзяванне, што гэтае страшнае

не адбудзеца, і побач з усім – нянявісць, злосць. Крыўда на паноў такая моцная, што перамагае ў людзях іх спаконвечную знітаванасць з зямлёй, страх пакарання, прымушае пераступіць праз сваю чалавечую і сялянскую сутнасць: “...з непрывычкі да вострай, ніколі не бывалай хвіліны, няроўнымі былі думкі – кідаліся ў бакі, ападалі да бяздум’я, ускідаліся, ахоплівалі сабою ўсё жыщё і зямлю, як у час, што мяжуецца між жыщём і смерцю. А то хітра завівалася думка, што ўсё так сыдзе жартам, што жарт гэта, бо як гэта можа быць, каб вось нічога не было такога ў жыщцы, а то раптоўна зробіцца і ўласнымі рукамі заб’еш другога. А то ўскіпіць ручайнаю нянявісць, страшная злосць, зашчэміць губу між зубамі, сцісне моцна пальцы рук” [43, с. 240].

Ненармальнасць, ненатуральнасць для чалавека, селяніна забойства празаік трапна падкрэслівае праз прылады помсты, што выбралі героі – гаспадарчыя інструменты, прывычныя ў хатній працы: даўбешка, якой колюць дровы, рыдлёўка.

Паступова ў творах Кузьмы Чорнага павялічваецца аб ём ахопу жыщёвага матэрыялу, ускладняеца проблематыка апавяданняў пісьменніка, празаік выпрабоўвае сваіх герояў у розных сітуацыях, яго пачынаюць цікавіць узаемаадносіны паміж людзьмі, пытанні жыщцы і смерці, сутнасці і прызначэння чалавека.

У апавяданні “Ноч пры дарозе” чалавек асэнсоўваецца перад тварам смерці. Паказальным з’яўляеца ўжо сам факт звароту пісьменніка да адной з “адвежных проблем”. Акрамя таго, у творы пададзена досьць глыбокое разуменне сутнасці таго вялікага, непазбежнага, што ёсць Смерць: “Страшную пустату, якая з’явілася на месцы ўсякіх думак, разам запоўніла нешта новае, дагэтуль незнаёма вялікае па сваёй сіле і страху, які з’явіўся ў ім. Тут было і не перажываемае ніколі прагненне не бачыць таго, што свяцілася ў вачах жанчыны, было жаданне чалавека ахваціць розумам ўсё гэта, роспач чалавека, зразумеўшага слабасць свайго розуму для гэтага” [43, с. 127].

У апавяданні пададзены пэўныя філасофска-псіхалагічныя мадэлі паводзін герояў. Нягледзячы на тое, што логіка ўчынкаў персанажаў тлумачылася дастаткова проста, сам па сабе факт супастаўлення розных псіхалагічных тыпаў з’яўляеца паказальным. Ён сведчыць, што расце

назіральнасць пісьменніка над жыщём і людзьмі, паглыбляеца яго думка.

Дзве мадэлі адносін да жыцця падае Кузьма Чорны ў апавяданні “Бяздонне”: зацікаўленае, асэнсаванае (Алёша), і раўнадушнае, абыякавае (Стронін). Алёша марыць выкарыстаць свае веды на карысць людзям, Стронін жа нічога не прагне, ні да чаго не імкнецца. Л. Корань, аналізуючы гэта апавяданне, слушна заўважыла: “Кузьма Чорны, аднак, раскрывае глыбейшую праўду, якая заключаецца ў тым, што чалавека перадусім забівае экзістэнцыйны тупік, адсутнасць найперш духоўных сувязей з іншымі людзьмі, з сучасным яму светам” [36, с. 71]. У апавяданні “Бяздонне” Кузьма Чорны выказвае думку, што толькі той чалавек здольны адчуць радасць і прыгажосць жыцця, хто прайшоў праз пакуты, зведаў гора і нястачы.

Паступова пісьменнік адыходзіць ад просталінейнага падзелу людзей на добрых і кепскіх паводле іх сацыяльной прыналежнасці. Калі ў апавяданні “Новыя людзі” галоўны герой пакутуе ад здзекаў брата-багаця, то ў апавяданні “Радасць жанчыны” герайня прыгнечана менавіта сваім жыщём. Побач з ёй такія ж няшчасныя, як і яна, людзі: брат Ганны, хворы чалавек, “...сарваны цяжкаю працаю; часта, затаіўшы на твары пачуццё болю, ляжаў на палатках ніцма і маўчаў” [43, с. 215]. Яго жонка штодня плача ад крыкаў мужа. Сваркі ў хаце ўсчыняюцца з-за беднасці: “Не падзеляць Аляксеевы дзеці чаго ці хто за абедам возьме большы кусок – з гэтага і пачынаецца” [43, с. 215]. Чалавечая адчужданасць, крыўда – менавіта ад цяжкага жыцця. Дзеля спагады, спачування неабходна душэўная раўнавага, а яе людзі не маюць: “Вакол, за працаю людзі далёка былі адзін ад другога” [43, с. 216]. Такім чынам, ужо ў ранні перыяд творчасці Кузьмы Чорнага абазначылася тэма, што стане скразнай у творах пісьменніка – тэма чалавечага спачування.

Паглыбляеца матывіроўка ўчынкаў персанажаў Кузьмы Чорнага. Героі апавядання “Па дарозе” Сёмка і Тодар, што здзекуюцца з Паўла, хваравітага, пакрыўджанага жыщём чалавека, такія ж беднякі, як і ён сам. Павал – чалавек больш складаны, яму ўласцівым такія пачуцці, як суперажыванне, спачуванне. Багацей Мяльгун жа, як і Саўка з Тодарам, жыве

інстынктамі, гэта абмежаваныя ў сваіх перажываннях людзі. Яны не здольныя зразумець адчуванняў іншага чалавека. Але гэтыя героі не здольныя і на радасць, не бачаць і не ўспрымаюць прыгажосці жыцця.

Адначасова з паглыбленнем зместу твораў Кузьмы Чорнага расце і майстэрства пісьменніка ў перадачы чалавечых настрояў, пачуццяў, перажыванняў.

У апавяданні “Буланы” пісьменнік удала выкарыстоўвае прыём псіхалагічнага падтэксту. Герой твора, Раман Драгун, не хоча пускаць каня пад нож, але і ў гаспадарцы ад яго няма ніякай карысці. Неабходнасць прымастаць канчатковое рашэнне непакоіць чалавека, пазбаўляе раўнавагі. Збянтэжаны стан героя адбіваецца на яго пачуццях і думках: “І тады прыпомнілася самае важнае, што ўсё рупіла неяк несвядома, знаходзілася недзе ў глыбіні істоты і не афармлялася ў думках, а цяпер неяк раптам выплыла, з’явілася і выявілася ўжо моцнае настойліве разуменне: “Гэта ж Буланага, калі ніхто не купіць, трэба будзе пусціць пад нож на шкуру, яно то ўсё роўна яму ўжо канчацца, але..” [43, с. 322 – 323].

Апавяданне “Хвоі гавораць” сведчыць, што Кузьма Чорны паспяхова авалодваў прыёмамі “суб’ектыўнага псіхалагізму”, калі пачуцці, настроі чалавека не выказваюцца адкрыта, а прайўляюцца праз яго паводзіны, рухі, інтанацыі гаворкі. Пісьменнік умела выкарыстоўвае прыём чаргавання ўнутранай мовы персанажа і дыялога:

“– Твар яе раптам робіцца ружовым, і я адчуваю, што і яна таксама не ведае, што гаварыць.

А можа ёй страшна гэтага хочацца, каб я схваціў яе на рукі?

У мяне ў галаве, у жылах пачынае стукаць кроў, і я ледзьвіе гавару:

– Ты доўга там будзеш?” [43, с. 419].

Апавяданне “Хвоі гавораць” вылучае нязмушаная, павольная манера выкладання. Пісьменнік надзвычай прости, натуральны як у перадачы асабістых меркаванняў, пачуццяў, так і ў апісанні з’яў навакольнага свету – гаворак, учынкаў, паводзін персанажаў. Празаік лаканічны, стрыманы, а ад гэтага больш пераканаўчы ў выяўленні пачуццяў герояў: “...на накошанай учора і прывяўшай за ноч палявой траве ляжаў

ніцма дзядзька Язэп. Плечы яго трасліся, твар уехаў у траву, і з травою ж пераблыталіся чорна-сівыя валасы на галаве... Уткнуўшыся тварам у траву, як малое дзіцянё, плакаў дзядзька Язэп” [43, с. 417].

Апавяданне “Вераснёвая ночы” з'яўляецца адным з лепшых у спадчыне не толькі Кузьмы Чорнага, але і ўсёй беларускай літаратуры. У гэтым творы гарманічна спалучаецца выяўленне знешніх рэалій жыцця герояў з памістэрскую выпісанымі чалавечымі характарамі. Гэта паказальная рыса мастацкай палітры пісьменніка ўвогуле. Празаіку ўдаецца перадаць сам настрой, атмасферу навакольнага асяроддзя: “Маўчала восень у садах і агародах, мёдам пахла павольнае кананне кляновага лісця. Стукалі ў садзе аб землю яблыкі і груши, спелі арабіны. Цякла пахам моцная мята. Асення мухі гулі каля сяней, сінія і вялікія... Вуліца была ціхаю, дрымотнаю” [46, с. 27], паказаць, як гэты п’яна-мляўкі настрой прыроды ўплывае на адчуванні галоўнай герайні, Агаты. Яна знаходзіцца пад уладай асенняй задуменнасці, водару яблык, паху травы: “Палошчучы бялізну, яна змагалася сама з сабою. Падабалася сама сабе; глядзела ў ваду, чула разамлеласьць ва ўсім целе і як усё больш і больш прыступляліся і ападалі думкі. Губілася ўсялякая воля і цвёрдасць” [46, с. 24]. Пісьменніцкае майстэрства Кузьмы Чорнага асабліва прайвілася ў выяўленні ўнутранага стану герояў, што дасягаецца праз надзвычай прадуманае, удалое выкарыстанне такога прыёму псіхалагічнага аналізу, як мова персанажа. Гэта адносіцца, перш за ўсё, да мовы галоўнай герайні. Агата знаходзіцца ўвесь час у напружаным чаканні. Яна не ведае, на што рашыцца: пайсці замуж за нялюбага, але адданага і закаханага ў яе Зыгмуся Чухрывіча, ці чакаць нечага ад Асташонка. Ён, “малады і вясёлы, трохі жулікаваты, заўсёды стараўся злавіць яе на вуліцы і на полі. І поўніў яе агнямі суму здаровай перарослай дзяўчыны” [46, с. 24].

Непакой Агаты адбіваецца і на яе думках. Адсюль – і пераскокі ў разважаннях, чаргаванне сказаў, розных па структуры: “Няхай бы Фэлька браў сабе Алімпу, што яму, маладому, жыць так. І ў хаце ладней было б... Цябе Зыгмусь, кажа, будзе на руках насіць. Зыгмусь хоць стары чалавек, усё ў яго ў парадку, і нікому ён прыкрасці не зробіць, і пальцамі

на яго людзі не паказваюць... І кахае мяне. І па-суседску з Фэлькам будзе жыць – усё будзе душа ў душу. Добра ўсё будзе... Бо і праўда – дарэмна я часам на Фэльку сярдую, ён па-брацку ўсё хоча, каб як найлепей. І што я нагавару яму, дык ён усё змоўчыць. Хіба ён кепскі брат? ... А каб Зыгмусь быў кепскі, дык хіба ён дружыў бы з ім... А Асташонак... Што там Асташонак..." [46, с. 31]. Гэты ўнутраны малалог Агаты – адзін з лепшых у творах Кузьмы Чорнага.

Пісьменніку ўдаецца тонка перадаць напружаны стан герайні:

“– Каму гэта? – трасучыся ад незразумелай крыўды, болю і тупой цяжкасці на душы, крыкнула з мышельніка Агата.

– Асташонку.

Агата кінула міскі, з мокрымі рукамі кінулася на двор. Пабегла ў сад, дзе пад бэрамі сохла капа садовай атавы. Упала галавою ў сена, калоцячыся ад бурных слёз” [46, с. 26].

Надзвычай добра выпісана празаікам сцэна заручын. За знешне стрыманым апавяданнем адчуваеца душэўнае напружанне Агаты: “Тады яна ўбачыла тупую санлівасць яго вачэй і набеглыя ад усмешкі зморшчакі каля іх. Вусы цяпер не былі падкручаны і, макраватыя, звісалі кончыкамі валасоў на самыя зубы” [46, с. 35]. Роспач і трывога герайні ўзмацнілася, калі яна ўгледзела шчаслівыя твары Фэлькі і Алімпы і адчула, што ў яе ўсё не гэтак: “А Фэлька і Алімпа гутарылі ўсё паціху, прыгожыя, радасныя.

– Божачка ж мой...

І раптам усталала са свайго месца Агата.

– Куды вы, панна Агата?

Цяпер яна не глянула на Зыгмуся, азірнулася толькі, выходзячы за перагародку ў кухню. “Ісці за яго? І каб дзіцё маё было ад яго? Родненъкія ж мае... А божачка!” [46, с. 36]. Пасля з’яўлецца раздражненне: “Чаго ён хоча ад мяне?” І ў рэшце рэшт – прасвятленне: “Гэта ж ён будзе мець права, а так, калі захоча хадзіць за мной” [46, с.35]. Агата смела кідае выклік патрыярхальному грамадству, збегшы, літаральна з заручын, да чалавека, якога кахае. Яна аддае перавагу пачуццям перад дабрабытам і ўсталяваным побытам.

Нягледзячы на тое, што творы з першых зборнікаў празаіка (“Апавяданні”, “Срэбра жыцця”) можна вызначыць як

падыходы да разумення чалавека, аднак ужо ў гэтых творах тэма чалавека, цікавасць да разнастайных праяў яго жыцця становіцца адной з вызначальных. Кузьма Чорны прапануе і пэўную светапоглядную канцэпцыю, канцэпцыю жыцця як **радасці**. Ён перакананы ў здольнасці людзей пераадолець, пазбавіцца ўсяго, што прымушае іх пакутаваць, не дае праявіцца здольнасцям. Побач з канцэпцыяй жыцця як радасці афармляецца канцэпцыя жыццябудаўніцтва.

Як вядома, Кузьма Чорны быў адным з тых пісьменнікаў, хто значна паглыбіў філасофскі, інтэлектуальны змест нашай прозы. А. Адамовіч адзначаў: “Мастак-мысліцель, мастак-інтэлектуаліст — да Кузьмы Чорнага такое вызначэнне асабліва стасуецца. “Жыццёвая філасофія” героя, “філасофскі падтэкст” — у адносінах да твораў Кузьмы Чорнага гэта не проста гучныя словаў” [11, с. 166].

Ва ўсіх творах Кузьмы Чорнага адлюстрраваны складаны духоўны пошук. Чытаць творы пісьменніка, нягледзячы на здольныя, часам амаль дэтэктывныя, сюжэт, складана. Пісьменнік увесь час трymае чытача ў напруженні. Кузьма Чорны адлюстроўвае працэс пакутлівых пошукаў герояў. Гэта могуць быць пошукі сябе, свайго месца ў жыцці, імкненне разабрацца ў чалавечых узаемаадносінах, асэнсаванне нейкай ідэі.

Раннія апавяданні Кузьмы Чорнага перадаюць **захапленне** маладога пісьменніка жыццём, радасцю адкрыцця новага. У гэты час і афармляецца канцэпцыя жыцця як радасці: “...усё тое, што кругом напаўняе жыццё, ёсць нешта сладкае, добрае, загэтым і дае яно радасць самому жыццю” [43, с.76], “вось хаджу я па зямлі, жыву – і ад гэтага радасць. Яна шырыцца, яна ва ўсім, што ёсць, яна напоўніць усё, уздымя чалавека ў яго захапленнях. Яна ў свядомасці, што я існую і адчуваю ўсё” [43, с. 195], “жыццё шырокое, яно само ў сабе, нават як факт ужо існавання – радаснае” [43, с. 224].

Гэта думка з твора ў твор праходзіць у Кузьмы Чорнага. Сэнс жыцця пісьменнік бачыць у самім жыцці, у яго шматлікіх праявах: “Сэнс і мэта жыцця хаваецца ва ўсім тым, што акружае чалавека, сустракаецца на кожным кроку. Зразумеўшы, адчуваючы гэта, вучыцель стаў, а пасля і

навучыўся знаходзіць радасць жыцця ў працы, у людзях, у кожным кавалку зямлі, ва ўсякай з'яве” [43, с. 77].

Кузьма Чорны лічыць, што чалавеку неабходна імкнуцца да як мага больш поўнага спасціжэння, пранікнення ў жыццё: “Трэба глыбей убіраць у сябе жыццё” [43, с. 75].

У апавяданні “Па дарозе” Кузьма Чорны параўноўвае жыццё з дарогай, што пастаянна адкрывае чалавеку што-небудзь новае: “І само жыццё паднімалася наперадзе, як вялікая, цікавая дарога, на якой апаноўваюць чалавека радасныя хваляванні” [43, с. 259]. Пісьменнік выказвае думку, што чым чалавек багацейшы духоўна, тым больш разнастайныя і глыбокія яго перажыванні, тым больше задавальненне здольны адчуваць ён ад жыцця.

Скразны матыў твораў пісьменніка – ідэя жыццябудаўніцтва, скіраванасць у будучае. Кузьма Чорны праводзіў думку пра творчы патэнцыял, закладзены ў чалавеку, яго героя вылучае вялікае і неадольнае імкненне. Калі спачатку гэта было яшчэ добра не ўсвядомленае жаданне неяк даць выйсце сваім сілам, пачуццям (“Эх, няма лодкі, паплыў бы проці вады!”) [43, с. 42]), то ў далейшым яно канкрэтныя, герой прагнє нешта ўяўляць сабой, “як бы вырасці, каб быць прыкметным усяму, так, як широкі вецер і гулкія зыкі” [43, с. 189]. Кузьма Чорны захоплены рухам, дзеяннем, ён сцвярджае творчы пачатак у чалавеку: “Хацелася яму самому не стаяць каля свае будкі ціха і спакойна, а рабіць якое-небудзь дзела, якое магло б быць відавочным і карысным для ўсіх” [43, с. 75].

Прызначэнне чалавека, на думку Кузьмы Чорнага, – дзейнасць, стваральная праца, “будаўніцтва жыцця”. Адпаведна, сімпатыі пісьменніка на баку людзей апантаных, няўрымслівых, якія жадаюць нешта сцвердзіць у жыцці: “Ніколі не трэба становіцца чалавеку на дарозе, калі ён чаго шукае. Шукаючу і хочучы, усё знайдзеш. Хто шукае разумнага – таму памажы” [43, с. 69]. Прагай дзейнасці на карысць людзей, сярод якіх нарадзіўся і вырас, апанаваны герой апавядання “Бяздонне”: “Жалезнае, нястрымнае жаданне дзейнасці сціснула ў адзін жмут пачуцці. Хацелася Алёшу разам з усімі студэнтамі напружыць свае сілы для карыснай працы” [43, с. 226–229].

Стайленне мастака да жыцця як працэсу будаўніцтва было ўсеахопным, яно распаўсюджвалася і на разуменне ім літаратурнай дзейнасці: “Разуменне задачы літаратуры як “жыццёбудаўніцтва” ёсьць разуменне вялікай з’явы, прагрэсіёнае, дзейнае. Бо наш сённяшні дзень мае за сабою сваё мінулае і выразна ставіць задачы заўтрашняга. Таму і літаратура і тэатр не павінны “адбіваць эпоху” (“адбіваць” – разумеюць – “адлюстроўваць”) або “ставіць праблемы”, а тварыць эпоху і вырашаць праблемы” [47, с. 91–92].

Кузьму Чорнага вылучае шчырая вера ў сілы, магчымасці чалавека. Ён перакананы ў здольнасці людзей пераадолець, пазбавіцца ўсяго, што прымушае іх пакутаваць: “На свеце існуе тое, чалавекам створанае, што можа заглушыць воўчыя галасы ў быльніках межах і саламяны крык вёскі пад ударамі буйнага ветру” [43, с. 172].

Гэтая ўяўленні празайка аб прызначэнні чалавека звязаны з яго разуменнем жыцця як вечнага руху, няспыннага працэсу абраўлення. Каб адпавядаць жыццёвай дынаміцы, чалавеку неабходна ўвесць час удасканальвацца, не спыняцца ў сваім развіцці. Аналагічныя погляды выказаны М. Хайдэгерам (работа “Час і быццё”): каб адбыцца, чалавеку неабходна як мага паўней увабраць у сябе жыццё, свет. “Быццё” (скразны тэрмін філасофіі М. Хайдэгера) – гэта дзейнае, “падзея”, тое, што адбываецца [48].

Сэнсаствалярнай жа якасцю самога жыцця, па А. Бергсону, з'яўляецца свабода і творчасць [49, с. 196]. Таксама і ў Кузьмы Чорнага: сэнс індывідуальнага існавання для пісьменніка і яго герояў заключаецца ў актыўным удзеле ў жыццёвым працэсе. Абодва мысліцелі разумеюць жыццё як бесперапынны творчы працэс. Паняццю руху французскі філосаф надаваў універсальнае значэнне і лічыў яго асновай жыцця. “Абагаўленне” руху, развіцця характэрнае і для Кузьмы Чорнага.

*Das Man* у філасофскай пабудове М. Хайдэгера – характеристыка несапраўднага існавання чалавека. Найбольш паказальнее ўвасабленне *Man* – безасабовы натоўп, дзе ніхто ні за што не адказвае, не прымае важных рашэнняў. Прычым гэта скіраванасць можа мець як практычны бок, так і разумовы. Яе мэта – пераўтварэнне свету, як правіла,

знешняга. Тут погляды М. Хайдэгера і Кузьмы Чорнага крыху разыходзяцца. Кузьма Чорны паўставаў супраць утылітарнага разумення чалавека, супраць пераўтварэння чалавека ў бяздумнага выканануць. Празаік не мог прымірыцца з “адвечнай прыгнечанасцю” чалавека, дробязнай мітуснёй і клопатамі. Але яго памкненні былі скіраваны якраз на пераўтварэнне і паляпшэнне свету, у тым ліку і знешняга. З другога боку, беларускі празаік разумеў і нястомна даводзіў неабходнасць унутранага ўдасканалення, “ачысцення ад векавой нізасці”.

М. Хайдэгер лічыў, што безасабовасць *Man* спрыяе выхаванню безадказнасці за свае ўчынкі, дзеянні. А гэта ў сваю чаргу прымушае чалавека адмовіцца ад свабоды, пошуку, сумнення, пераўтварыцца ў “агульнасць” (Кузьма Чорны). Супраць безасабовасці паўставаў і Кузьма Чорны. Пісьменнік, асабліва ў 20-я гады, рэзка выступіў супраць безапеляцыйнага падпарадковання асобы “агульнасці”, падаўлення чалавека, супраць механіцызму, прагматызму і дагматызму ў адносінах да чалавека.

Адчужэнне – скразная праблема 20 стагоддзя (у тым ліку грамадская і філософская) мела каласальны ўплыв на станаўленне поглядаў М. Хайдэгера і Кузьмы Чорнага. Адчужэнне з'яўляецца і адным з цэнтральных паняццяў філософіі М. Хайдэгера і адной з праблем, якая асэнсоўвалася Кузьмой Чорным.

Чым можна растлумачыць гэтую блізкасць ў поглядах Кузьмы Чорнага і нямецкага філосафа, калі галоўная праца М. Хайдэгера “Час і быццё”, якая карэнным чынам паўплывала на ёўрапейскую думку, можна сказаць, змяніла яе, на беларускую мову перакладзена толькі ў наш час, на рускую – у 90-х гадах. Ёсьць нейкія ідэі, якія “лунаюць” у паветры, вызначаюць грамадскую атмасферу пэўнага часу. У пачатку і сярэдзіне стагоддзя найбольш папулярнымі і распаўсюджанымі былі ідэі, што аформіліся ў экзістэнцыяльную плынь. Дзеля справядлівасці зазначым: хаця традыцыйна лічыцца і ва ўсіх даведніках, работах па філософіі М. Хайдэгера адносяць менавіта да экзістэнцыялізму, сам М. Хайдэгер не раз падкрэсліваў, што яго ідэі не ўпісваюцца ў канцепцыю названай школы.

Акрамя таго, Кузьма Чорны і М. Хайдэгер былі сучаснікамі. Паказальна, што вышэй выкладзеныя ідэі Кузьмы Чорнага найбольш выразна, аголена прагучалі ў творах 20-х гадоў, і ў 1927 годзе быў напісаны трактат М. Хайдэгера. Даводзіцца толькі гадаць, што мог бы стварыць яшчэ Кузьма Чорны, калі б ён не пайшоў з жыцця ў самым росквіце сваіх сіл. Духоўная атмасфера, духоўныя рухі не маюць межаў, нейкія ідэі атрымліваюць афармленне ці то ў выглядзе філософскіх трактатаў, ці то ў мастацкім творы. Пэўна, М. Хайдэгер і Кузьма Чорны чыталі нейкія агульныя творы літаратуры ці філософіі, перажывалі агульныя грамадскія і духоўныя праблемы (абязлічвання чалавека, вайны і г.д.) пры ўсёй адрознасці (і нават супрацьлегласці) і сацыяльнага ладу, і знешніх умоў жыцця. Маладыя беларускія пісьменнікі, што прыйшлі ў літаратуру ў 20-я гады мінулага стагоддзя, прагна імкнуліся да ведаў, шукалі спажыву для душы і знаходзілі яе. Акрамя таго, названыя пытанні (сутнасці і прызначэння чалавека etc), можна сказаць, традыцыйныя для філософіі, літаратуры, кожны творца ў рознай ступені звяртаецца да іх. У М. Хайдэгера і Кузьмы Чорнага ж яны з'яўляюцца аднымі з вызначальных.

Істотнае месца ў поглядах Кузьмы Чорнага займае філософская думка пра неабходнасць чалавечай **еднасці**, “агульнасці”. Ужо ў апавяданні “На беразе” герой гаворыць: “Самае галоўнае, у сабе не закайвайся, а жыві ў людзях” [43, с. 74]. Ва ўсведамленні сваёй еднасці з людзьмі, далучанасці да чалавечай супольнасці – радасць. Гэтае ўсведамленне надае герою пачуццё раўнавагі, упэўненасць: “І яшчэ адчуў ён, што гэтая блізкасць к лесніку, якая так раптоўна яго ўсяго абхапіла, і ёсць нешта такое, што патрэбна для радасці жыцця і можа служыць прычынай пакуль яшчэ няяснага, але вялікага дзела, якое карысна і неабходна для шчасця” [43, с. 83].

Кузьма Чорны верыць у вялікую сілу чалавечай еднасці, у яе здольнасць пазбавіць чалавека ад пакут і няшчасцяў. Гэтая думка – цэнтральная ў апавяданнях “Дзень”, “Новыя людзі”, “У падвале”, “Парфір Кіяцкі”, “Захар Зынга”, “Сцены” і інш. Героі Кузьмы Чорнага прагнуць гэтай блізкасці, еднасці чалавека з чалавекам: “...захацелася яму... пабегчы па зямлі, сазваць усіх і сказаць ім, моцна крыкнуць нешта такое, што б

заставіла іх засмяяцца нявінна-дзіцячым смехам і адчуць да яго, Ігнася, радасную блізкасць – блізкасць людзей к чалавеку і чалавека к людзям” [43, с. 189]. Далучанасць да людзей натхняе герояў пісьменніка, узбагачае іх пачуцці, надае сэнс іх існаванню.

Але як бы не захапляўся Кузьма Чорны жыщём, пісьменніка не пакідала думка пра людскія **пакуты**. Яна не знікае нават у самых аптымістычных апавяданнях празаіка. Амаль публіцыстычна непрыхавана ён разважае пра паляпшэнне чалавечага лёсу, вызваленне яго сілаў для стваральнай дзейнасці: “А чалавек некалі ўзварушыць сабе на карысць усю зямлю, так, як вецер ваду. Чалавек мошны. І каб яго сілы не растрочваліся на тое непатрэбнае, што дагэтуль вядзецца на зямлі, не тое б можна было бачыць цяпер у жыщці..” [43, с. 70].

Кузьма Чорны жадае змянення такога жыцця, якое не толькі не прыносіць людзям радасці і задавальніня, а стамляе іх: “Чым старэйши быў твар, tym больш утомлен быў ён жыщцём” [43, с. 192].

Зазначанае пераконвае, што ўжо ў ранніх апавяданнях выявіўся гуманістычны пафас творчасці Кузьмы Чорнага, аформілася разуменне свайго пісьменніцкага прызначэння: імкненне да паляпшэння жыцця, жаданне зрабіць яго адпаведным чалавечай сутнасці і здольнасцям, асвеченым высокімі мэтамі.

Глыбінёй роздумаў над жыщцём, чалавекам вылучаюцца творы Кузьмы Чорнага другой паловы 20-х гадоў. Апавяданні са зборнікаў “Пачуцці”, “Хвоі гавораць” сталі этапнымі для беларускай прозы ў напрамку ўзмацнення яе філософскага, інтэлектуальнага гучання. Пісьменнік бярэцца за асэнсаванне проблем, якія цікавілі развітываючай літаратуре свету: сутнасці чалавека, узаемадносін паміж людзьмі і інш.

У апавяданні “Вечар” Кузьма Чорны развівае думку пра значнасць і вялікасць чалавека. Празаік перакананы, што ён павінен пазбавіцца ўсяго, што “псуе вялікае хараштво чалавека” [43, с. 299], ён “марыць спазнаць самыя глыбінныя рухі чалавечай псіхалогіі і свядомасці: “Ды яшчэ было жаданне непрыкметна душой увайсці ва ўсе таямніцы, што ў жывых істотах захаваны, увайсці ласкова і ціха, з чистымі

думкамі і адчуваннямі...” [43, с. 299 – 300]. З другога боку, творца ўсведамляе немагчымасць канчатковага разумення і вытлумачэння чалавека: “А чалавек – гэта ж свет, адна істота – неабхавты прастор, і разглядай яго, калі ўмееш” [43, с. 302].

Тэма роздумаў над жыщём – у цэнтры апавядання “Буланы”. Асноўная ідэя твору – ідэя кругазвароту жыщя: паміраючы, істота дае сілы новаму жыщю. Гэта праблема разглядаецца героем апавядання ў трох аспектах: нежывое (пянчук), жывое (Буланы), “матэрыял для жыщя ад жыщя” (смерць Буланага): “Утварылася вострае раздзяленне між пенчуком і Буланым: матэрыял і істота; матэрыял для жыщя і жыщё і матэрыял для жыщя ад жыщя. Глядзі ты на матэрыял – што скажа жыщё? Глядзі ты на жыщё, каб цвіло – Буланы робіцца матэрыялам” [43, с. 323].

Кузьма Чорны разам са сваім персанажам прыходзіць да высновы пра непазбежнасць смерці Буланага. Ён павінен паслужыць “матэрыялам для жыщя”. Спачатку гэта думка абудзіла ў свядомасці героя нешта падобнае на бунт, бунт проці смерці, “але гэта думка засталася няскончанай і нават зусім не сфармаванай, бо раптам прыпомніў неяк, што заўтра нядзеля, і пры гэтым уявілася, што ўсё будзе такім, якім будзе” [43, с. 323]. Звычайны парадак рэчаў перамог гатовы было акрэсліцца бунт у пачуццях героя. Жыщё даводзіць непазбежнасць сыходу аднаго дзеля нараджэння другога. Гэта жыщёвае ўсталяванне нельга парушыць. Некалькі разоў паўтарыўшы, што ўсё адбываецца “так, як і заўсёды”, Кузьма Чорны падкрэслівае натуральнасць такога становішча: “Буланы піў каля калодзежа ваду так, як і заўсёды. Усё ішло сабе так, як і дагэтуль. І ўсё было так, як і заўсёды, – і сумна, і радасна” [43, с. 326].

Бягляк і Карась, якія забіваюць Буланага, жывуць спакойным, размераным жыщём, дзе нічога значнага не адбываецца, нішто не можа ні закрануць, ні ўсхваляваць іх. Ім не дадзена адчуць ні радасці, ні прыгажосці існавання, як не адчуваюць яны смутку і трагедыі смерці.

Пісьменнік перакананы, што чалавек створаны **для радасці**: “Жыщё – бязмернае і неабдымнае, і перад адчуваннем яго нішто абшары свету, і сэнс яго – у радасці;

адчуваючы смутак, істота адчувае і не забывае, што існуе радасць і што ў ёй і ў вечным імкненні да яе – апраўданне жыцця” [43, с. 318]. Чалавека Кузьма Чорны ўспрымае як істоту гарманічную, для якой хаос непрымальны: “Гэта была ненармальнаясць, быў хаос, і чалавек, заўсёды праціўны яму, шукаў гармоніі” [43, с. 318].

Разгортванне цэнтральнай ідэі ў апавяданні адбываецца на фоне адлюстрравання працэсу ўспрымання жыцця галоўнымі героямі. Прычым гэта ўспрыманне, адчуванне жыцця, яго колераў, пахаў уласціва не толькі людзям, але і Буланаму: “Вакол ён быў, гэты аер. Уваходзіў ён Буланаму ў адчуванні і выглядам, і пахам, і ў ім губілася неяк трава, збітая і малая, што разам з чорнымі лісцямі макрэла пад яблынямі. Буланы паспрабаваў жаваць аер – нясмачны, так што не варта яго і нюхаць. Але сваім пахам і выглядам у многа раз павялічыў ён Буланаму адчуванне вольнага простору рэчак, паплавоў ды вільготнага ветру” [43, с. 316].

Такім чынам, скразным матывам апавядання “Буланы”, акрамя кругазвароту жыццёвага працэсу, з’яўляецца сцвярджэнне радасці жыцця як існавання.

Герой апавядання “Парфір Кіяцкі” занепакоены вырашэннем пытання, што ёсьць чалавек, чалавек – “усё” або “нішто”. Уласная істота здаецца яму то вялікаю, а свет – нічым, то наадварот. Ужо сам факт пастаноўкі такога маштабнага пытання, як узаемаадносіны свету і чалавека сведчыў пра сур’ённасць пошукаў пісьменніка. Паказальнае таксама і з’яўленне ў якасці героя інтэлігента, чалавека, схільнага да аналізу, рэфлексіі па сваей прыродзе. Парфір Кіяцкі страціў душэўную раўнавагу, бо адчуў неадпаведнасць уласных уяўленняў пра сябе і свет, сваю мізэрнасць перад светам, адасобленасць ад яго: “З’явілася раптам страшная ўпэўненасць, што гэта і ўсё, што вакол, – не яго, не ў ім, а недзе за ім, і да яго мае ён дачыненне неглыбокае, пустое, і ўся тая гармонія па-за ім. Ён непрыкметны. І не ён гэта быў істотаю сваёю на ўвесь свет, а свет вырас хараством сваім, і свая велічыня толькі здалася, бо была істота адрознена ад вакольнага” [43, с. 337].

Герой імкненца вярнуць страчаную гармонію, прывесці свае думкі да раўнавагі: “Усе – нічога”, то чаго ж я “што” на

нічым?” Тады і ўявіліся яму два бакі яго сапраўднасці: або ўсё з нічога зрабіць усім, такім, якім я, або сябе зрабіць нічым, якім усё, бо страшна бяздонне між мною і ўсім. Значыцца – ці ўсё прыцягнуць да сябе, ці самому прыйсці да ўсяго. І выйшла так: або я буду я, або я буду не я, а нічога...” [43, с. 348].

У апавяданні “Парфір Кіяцкі” Кузьма Чорны выказвае шэраг арыгінальных ідэй: “... бура – хаос, патрэбны для аднаўлення гармоній...” [43, с. 338], “... з дробных часцін хаосу складзена для вечнага руху гармонія” [43, с. 343]. Пісьменнік упэўнены, што светам кіруюць законы дабра і прыгажосці: “І гэта тут вялікі закон выяўляе імкненне ўсяго да хараства, вялікую здольнасць усяго хаваць агіднасць і мізэрнасць; выяўляе можа цяжкую неабходнасць хаваць ад вачей смерць у кветках і музыцы...” [43, с. 340]. Гэтае сваё перакананне ён жадае данесці да чытачоў. У творы Кузьма Чорны ізноў звяртаецца да экзістэнцыяльной думкі пра “чалавека як істоту гарманічную, якая прагне суладнасці ў пачуццях. Усё, што тычыцца чалавечых перажыванняў, мае для пісьменніка глыбокі сэнс і значэнне: “І ўсё, самае нават малое, праходзячы праз людскія пачуцці, поўна было вялікага сэнсу” [43, с. 340].

Як вядома, у другой палове 20-х гадоў у светапоглядзе Кузьмы Чорнага адбыўся пэўны пералом, на змену матыву радасці прыходзіць матыў **суму**: “Галоўнае, што мучыць мяне з самых маладых год маіх, гэта пакуты чалавека на зямлі, якія ў нас яшчэ не знішчашы і за знішчэнне якіх мы ўсе цяпер змагаемся” [47, с. 70]. Гэты матыў і раней прысутнічаў у творах пісьменніка, але зараз ён становіцца адным з вызначальных. Скразная тэма апавяданняў Кузьмы Чорнага са зборніка “Хвоі гавораць” – тэма пакут чалавека і чалавечага ўзаемаразумення.

Апавяданне “Захар Зынга” – з шэрагу такіх твораў. У цэнтры яго – асоба Захара Зынгі, “зламанага, скалечанага душой з самых малых год сваіх” [43, с. 367]. Жыццё не песціла Захара: “...блізкія ў зубы ў салдатах, блізкія па турмах і астрогах...” [43, с. 381]. Ён спіўся, і адзіная радасць для яго – граць у піўной на гармоні. Не было асаблівай блізкасці паміж Захарам і яго дачкой Рытай, а калі толькі-толькі пачалі праастаць кволыя парасткі яе, Рыта з’ехала ў горад. Захар ізноў стаў піць, а пасля аднаго з перапояў памёр. Сэнс твора –

у сцвярджэнні неабходнасці ўзаемаразумення паміж людзьмі. Кузьма Чорны не ўпершыню звяртаеца да гэтай думкі. Але ў апавяданні “Захар Зынга” яна з’яўляеца асноўнай. Прычына смерці героя – у адчуванні сваёй адзіноты, непатрэбнасці. Шукае чалавечай спагады і другі герой апавядання – Дзяніс Пляцінскі.

У параўнанні з апавяданнямі “Вечар”, “Парфір Кіяцкі” “Захар Зынга” – твор больш традыцыйны па сваёй форме. У ім адсутнічаюць разгорнутыя апісанні працэсу работы чалавечай свядомасці, пераважае так званы аб'ектыўны псіхалагізм. З’яўленне “Захара Зынгі” – паказальны факт у плане эвалюцыі мастацкага мыслення Кузьмы Чорнага.

Такім чынам, у творы пісьменніка прыходзіць чалавек, абдзелены лёсам, няшчасці якога не толькі ў жыццёвых абставінах, але і ў няувазе, чэрствасці з боку іншых людзей.

Апавяданне “Сцэны” сведчыць, што Кузьма Чорны не пераставаў верыць у стваральны сэнс тых змен, што адбываліся ў краіне. Пісьменнік спадзяваўся, што яны робяцца ў імя чалавека, з мэтай знішчэння яго пакут і няшчасцяў. З якой упэўненасцю прамаўляе яго герой: “Сястра мая, мы ўзнялі вялікі бунт за знішчэнне твае каламажкі, за ціхую светласць дзён дзяцей тваіх, бунт проці пухліны ў тваім жываце. І яшчэ некаторы час суджана гэтым вуліцам бачыць цябе... Толькі апошняя ты ў бясконцым адвечным шэрагу пакут людскіх...” [43, с. 459].

Але, нягледзячы на такую веру Кузьмы Чорнага ў пазітыўны сэнс пераўтварэнняў, ён не мог не заўважаць, што і пасля рэвалюцыі пакуты чалавека не знішчаны, а людзі часта аказваюцца абыякавымі адзін да аднаго. Руйнуючы старыя дамы “для барацьбы з прастытуцыяй і беспрытульнасцю” [43, с. 453], людзі не пацікавіліся лёсам іх насельнікаў, засталіся абыякавымі да іх: “Так і забылі аб ім зараз жа, як толькі прапаў ён з вачай” [43, с. 470]. Адзін з жыхароў дома, Савось, носіць у сабе вялікі боль за хлопчыка, які быў паранены, і, магчыма, памёр. Героя не пакідаюць думкі, што “... можа ўгноеная кроўю зямля весела выгадавала над ім, – над ім з выкляванымі дзікімі птушкамі за жывую яшчэ галаву вачыма, – кусты густое травы. Колькі дзён уміраў ён?” [43, с. 454].

Вобраза такога моцнага трагедыйнага гучання дагэтуль яшчэ не было ў Кузьмы Чорнага.

Нягледзячы на, здавалася б, пераўтварэнні да лепшага, у апавяданні дзейнічаюць людзі з цяжкім лёсам, жыщё якіх шчаслівым не назавеш. Кузьма Чорны свядома ўзмацняе ўражанне безвыходнасці становішча гэтых герояў, апісваючы іх знешні выгляд: “...твар дайшоў ужо да апошняга пункта пакутнай і хворай вастраты ў выразах рысаў яго і бліску вачэй. І нечым прышыбленым, і разам з тым поўным страшнага бунту рабіла постаць яго доўгая рудая светка да пят, абы як падпярэзаная кавалкам раскудзеленай вяроўкі” [43, с. 454], “сініе старое плацце густымі фалдамі ахватвае яе сухую постаць, І прыкметна, як у яе ад нейкае хваробы распух жывот і дрыжыць худы твар” [43, с. 459].

І хаця Кузьма Чорны хоча пераканаець сябе, што Савось і падобныя на яго – рэшткі мінулага, “як апошнія маразы... Як апошнія вільгаць на прасохшых дарогах” [43, с. 466], пісьменнік спачувае гэтым людзям, перажывае іх боль, як свой уласны. Празаік акцэнтуе ўвагу менавіта на пакутах чалавека пры новым жыцці, робіць героямі свайго твора людзей, якія засталіся на яго абочыне.

Трэба сказаць, што ў апавяданні “Сцэны” Кузьма Чорны ізноў звяртаецца да тэмы чалавечай **блізкасці**, спачування, спагады. Перашкаджаюць гэтым пачуццям не толькі знешнія ўмовы, беднасць, нястачы (“... Марцінюк думаў... аб сваім жыцці ў маладыя гады ў страшнай беднасці. І як адносіны ў іх вялікай сям’і адзін да аднаго былі дрэнныя... Адзін аднаго толькі шкадавалі, але не любілі...” [43, с. 457], але і ўласная чэрствасць чалавека. І быццам жыщё наладжваецца, становіцца лепшым, а людзі застаюцца абыякавымі адзін да аднаго. Кузьма Чорны лічыць, што адчуць, успрыняць пакуты і боль іншага чалавека здольны толькі той, хто сам зведаў няшчасці і боль: “Ён глядзеў на яе твар – малады і прыгожы. Адценні бесклапотнасці ляжалі на ім, і загэтым давялося ў гэты момант несвядома адчуць яму, што не было на твары гэтым адзнакаў вострых па глыбіні сваёй дум і перажыванняў...” [43, с. 458].

Пісьменнік занепакоены тым, што ў імкненні да ажыццяўлення вялікай мэты вызвалення чалавечых сіл для

творчасці, хараства, забыліся аб самім чалавеку, зрабілі з яго бяздумнага **выканануцу**: “...гнуткаю цвердасцю свайго розуму, скамбінаваўшы прыродныя сілы і стварыўшы мышыны, чалавек часам забыў, што ён тварэц іх, што іх тупая сіла для яго. І, забыўшы гэта, пакланіўся жалезу...” [43, с. 458]. Відавочныя алюзіі тут на тагачасную грамадскую ситуацыю.

Перакананы ў значнасці чалавечай асобы, пісьменнік балюча ўспрымаў усялякія заходы падпрарадковаць, увесці чалавека ў нейкія рамкі: “Найдрабнейшае каліва травы – незаўважанае ці даўно забытае, – і яно можа калі-небудзь увайсці раптам у жыщё чалавека, заняць увагу і думкі, і няма тae рамы, у якую можна было б, нават самаму моцнаму з моцных, увагнаць гэтую з’яву з малым калівам травы. А якую адлегласць трэба вымераць ад травы да чалавека?” [43, с. 501]. Гэтай тэмe прысвечана апавяданне “Трагедыя майго настаўніка”. Паклаўшы ў аснову сюжета твора выпадак з адным старым, якога дзеці выганяюць з дома, пісьменнік падае розныя падыходы да чалавека. Адзін – жорстка-прагматычны, утылітарны “... ён як індывідуум супярэчыць прыроднаму ўстанаўленню: ён жа пражыў сваё жыццё, даўно адкрасаваў, а тым часам усе звесткі гавораць, што ён імкнецца парушыць устаноўлены ход падзей, задумаўшы нанава пачаць жыць” [43, с. 503]. Другі – спагадліва-гуманны, які пакідае за чалавекам права на выяўленне сваіх пачуццяў, здольнасцей, жаданняў, не імкнецца абмежаваць чалавека, навязаць яму жорсткія правілы паводзін.

У апавяданні Кузьма Чорны выкryвае і сутнасць “магутных асоб”, тых, хто вызначае гэтыя правілы паводзін: “Яны складалі незлічоныя анкеты абсолютна для ўсіх, самі ж ніколі ў іх не ўпісаліся” [43, с. 504].

Як бачым, пісьменнік сцвярджаў каштоўнасць чалавека не толькі ў філософскім, светапоглядным, псіхалагічным аспектах. Ён выступаў і супраць тых адносін да чалавечай асобы, што ўсталёўваліся ў грамадстве і якія ператваралі яе ў механізм для выканання пэўных задач, пазбаўлялі свабоды самавыяўлення: “Я ведаў, што ласкавае слова – гэта саматужніцтва і што адзінае ўстанаўленне жыцця – гэта індустрыйя, аднак нічога з сабою зрабіць не мог” [43, с. 505].

У апавяданні “Справа Віктара Лукашэвіча” з’яўляюцца вобразы “новых паноў”, якія прыстасоўваюць рэвалюцыйныя лозунгі для ўласнай выгады. Празаік пераканаўча апісвае метады, якімі карысталіся ахойнікі “ідэалагічнай чысціні”, выкryвальнікі “контррэвалюцыі”: “І таму вы выдумляеце тое, чаго зусім не было, і перакручваеце навыварат тое, што было... Вы схаваліся за псеўданім – “Рабочы”. Як вы любіце казыраць гэтым словам і адурачваць гэтым таго ж самога рабочага!” [46, с. 57]. Апавяданне сведчыць, што пісьменнік досыць рэальна ўяўляў становішча, што складвалася ў краіне. Разам з тым, відавочна, што рэвалюцыя заставалася для Кузьмы Чорнага ідэалам, верай у вызваленне чалавека. А разыходжанне паміж ідэалам і рэальнасцю празаік тлумачыў нядобрасумленнасцю некаторых “дзеячоў”.

Такім чынам, апавяданні Кузьмы Чорнага 20-х гадоў разнастайныя па сваёй тэматыцы, глыбокія па змесце. Ужо ў гэтых творах афармляеца самабытнае чорнаўскае разуменне жыцця, сутнасці і прызначэння чалавека. Апавяданні пісьменніка істотна ўзмацнілі псіхалагічны напрамак у беларускай літаратуре. Кузьма Чорны значна пашырыў выяўленчыя магчымасці нацыянальнага прыгожага пісьменства.

### **1.3 Раманы Кузьмы Чорнага 20-х гадоў “Сястра” і “Зямля”, аповесць “Лявон Бушмар”**

Раман “Сястра” – першы раман Кузьмы Чорнага – атрымаў неадназначную ацэнку ў нашай крытыцы: ад рэзкага непрынятца да вызначэння твора як аднаго з лепшых у спадчыне пісьменніка.

Дз. Бугаёў назваў раманы “Сястра” і “Зямля” Кузьмы Чорнага “выдатным дасягненнем беларускай прозы” [25, с. 226]. Высокую ацэнку раману “Сястра” даў В. Жураўлёў [27, с. 141].

Менавіта з раманем “Сястра” даследчыкі звязваюць з’яўленне філософскай прозы ў нашай літаратуре: “Кузьма Чорны напісаў шмат у чым “экспериментальны, інтэлектуальны, філософскі раман, дзе засяроджанасць на

думцы, на душэўным зруху падпрадкоўвае сабе ўсё... у Чорнага яна (філасофічнасць – А.М.) стала галоўнай і вызначальнай, закончанай манерай пісьма” [18, с. 138-139]. Пачаткам філасофскай прозы ў нацыянальнай літаратуры, побач з “Меланхолій”, “Дзвюма душамі” М. Гарэцкага, “На ростанях” Якуба Коласа, называе “Сястру” Кузьмы Чорнага П. Васючэнка [50, с. 155].

У рамане асэнсоўваюцца такія пытанні, як сутнасць чалавека, характеристар і мэты яго імкненняў, узаемаадносіны паміж людзьмі. Зварот да падобнай проблематыкі сведчыў пра пасталенне беларускай мастацкай думкі, пра глыбіню, значнасць духоўных пошукаў Кузьмы Чорнага, рост яго таленту.

**Паэтыка** філасофскага рамана прадугледжвае высокую ступень абагульненасці і сімвалічнасці ў абмалёўцы падзеяў, персанажаў. Аналагічную пабудову мае і твор Кузьмы Чорнага. Сюжэт рамана “Сястра” не багаты на падзеі. Героі твора: Ваця Браніславец, студэнт-таксатар, цырульнік, а пасля буйны служачы ў гарадскім актыве, Абрам Ватасон, студэнт-медык Казімір Ірмалевіч, будучая настаўніца Маня Ірмалевіч паходзяць з адных мясцін, добра знаёмыя паміж сабой. На працягу дзеяння рамана яны ў асноўным узгадваюць сваё ранейшае жыццё, асэнсоўваюць яго і ўласнае стаўленне да іншых людзей. Вытокі сённяшніх няпростых узаемаадносін герояў хаваюцца ў мінульым.

Маленькі Казя некалі з-за беднасці жыў у сям’і багацейшага дзядзькі, бацькі Мані. Крыўды дзяцінства надоўга засталіся ў яго сэрцы, і зараз, калі ў горад прыезджае стрыечная сястра, Казя ўспамінае маленства, аналізуе свае адносіны да Мані, да Абрама Ватасона, якога ў дзяцінстве сам аднойчы моцна пакрыўдзіў.

У гады рэвалюцыі Ватасон становіцца камісарам, набывае ўладу над людзьмі, права распарађацца іх лёсамі. Гэту ўладу ён выкарыстоўвае і ў адносінах да свайго земляка Ваці Браніслаўца, якога не адпускае з часці наведаць хворую Маню. Не адпускае, зыходзячы не з ваенай мэтазгоднасці, а таму, што лічыў такі ўчынак Ваці слабасцю, мяккацеласцю, таму што меў уладу дазволіць нешта ці не дазволіць.

Узаемаадносіны паміж гэтымі героямі, высвяленне іх пазіцыі і складаюць сюжэтную аснову рамана “Сястра”. Але гэта, так сказаць, знешні бок канфлікту. Па сутнасці, спрэчкі Абрама і Ваці тычацца не столькі таго канкрэтнага выпадку з іх мінулага. Гэта спрэчкі пра чалавека і стаўленне да яго ўвогуле. Па меры разгортвання дзеяння кожны з герояў рамана “Сястра” прымае ўдзел у названым дыялогу, выказвае ўласныя меркаванні і, такім чынам, таксама бярэ ўдзел у асэнсаванні цэнтральнай проблеме твора. Словы, разважанні герояў маюць “ідэйны” сэнс, “працуюць” на высвяленне гэтай праблемы.

Такім чынам, будова рамана “Сястра” адпавядает жанравай прыродзе філасофскага твора. Галоўнымі героямі рамана з’яўляюцца інтэлігенты, людзі напружаных духоўных пошукаў. Яны паўстаюць як носьбіты пэўных уяўленняў пра чалавека. Героі твора амаль увесе час разважаюць, спрачаюцца паміж сабой адносна сутнасці чалавека, стаўлення да яго, прычым не толькі галоўныя. “Філасофскія” размовы вядуць і героі эпізадычныя. Гэта значыць, што ў рамане “Сястра” прысутнічае момент сутыкнення, супастаўлення поглядаў, пазіцый, “дыялог паміж свядомасцю герояў” [51], згодна М. Бахціну, – важны кампанент філасофскага твора.

Ідэю ўважліва-тактоўнага, гуманнага стаўлення да чалавека ўвасабляе Ваця Браніславец, нястомны шукальнік і праўдалюб: “Вялікімі пакутамі духу здабываў ён сам праз сябе сістэму сваіх духовых паводзін на свеце...” [52, с. 93]. Герой адмаўляе прымус, гвалт над асобай, якую б форму гэты гвалт ні прымаў і якімі б словамі і мэтамі ні абумоўліваўся. У гэтым сваім перакананні ён заўсёды паслядоўны, нават бунтоўны. Браніславец супраць прыніжэння чалавека, зневажання яго годнасці. Ваця ўпэўнены, што да чалавека трэба падыходзіць тактоўна, чалавека, яго пачуцці паставіць як мэту і меру ўсяго. Ваця сцвярджае права кожнага на ўласную думку, дзеянне.. Яго галоўным апанентам выступае Абрам Ватасон. Абрам перакананы ў неабходнасці правядзення жорсткай лініі, цвёрдасці, рашучасці пры выкананні справы. Кузьма Чорны не прымае гэтую жалезнью цвёрдасць Абрама, бо яна прыгнятае чалавека: “...усё ж яму здавалася, што гэты хітры і

самаўпэўнены цырульнік калі-небудзь нечакана і раптоўна з’явіцца да яго і як бы запатрабуе нейкае справаздачы” [52, с. 37], “ён зноў адчуў над сабой цвёрдую сілу гэтага чалавека” [52, с. 42]. Кузьма Чорны добра разумеў небяспеку такіх “цвёрдых”, непахісных у сваёй рашучасці Абрамаў, якія распараўжаюцца чужымі лёсамі. Ен адмаўляе безапеляцыйныя ацэнкі чалавека, асабліва, калі яны сыходзяць ад людзей, надзеленых уладай.

Абрам упэўнены, што чалавекам неабходна “кіраваць”: “Над гэтаю сілаю павінна быць сіла чужое волі” [52, с. 175]. Вацю ж абурае такое становішча, калі чалавек ператвораны ў бяздумнага выканаўцу чужых загадаў: “Ну яно, пэўна, што так, нашто думаць. Няхай нехта другі падумае. Тут справа ясна. Для гэтага ёсць правадыры, усялякія вялікія кіраўнікі, каб думаць, а наша справа маленькая – дадзена гатовая думка – от табе і ўсё. Не варушыся...” [52, с. 208].

Ватасон не прымае ў разлік пачуцці чалавека, перакананы, што ў імя “ідэі” можна і трэба “пераступіць” праз іх: “...агульнасць застаўляе падначаліцца кожнае нутро” [52, с. 90], пайсці на нейкія ахвяры. Больш таго, ён упэўнены ў непазбежнасці і правамернасці такіх ахвяр: “Лес заўсёды расце для таго, каб яго сеч. У гэтым вечнае абнаўленне. А якім ты спосабам яго ні сячы, усё роўна не можаш ты яго сеч так, каб не было трэсак...” [52, с. 15]. Абрам перакананы, што людзьмі неабходна кіраваць.

Як бачым, калі ў краіне абазначылася імкненне ператварэння чалавека ў “вінцік”, Кузьма Чорны выступіў абаронцам чалавечай годнасці. Нездарма некаторыя крытыкі 20-х гадоў убачылі ў такой скіраванасці твора небяспеку, Т. Глыбоцкі абвінаваціў пісьменніка ў пошуках “звышчалавека”: “Гэта лакалізацыя “чалавечнасці” ў паасобным індывідууме пры адначасовым наданні гэтаму індывідууму нейкай асаблівай сілы – ці не нагадвае нам шуканняў нейкага звышчалавека?” [53, с. 221], і нават крытыцы існуючай сістэмы: “Агульны змест твора... адарваны ад канкрэтнай савецкай рэчаіснасці, ад якой бярэцца толькі адмоўнае, зусім не харектэрнае, – аднак яно абагульняеца і з’яўляеца аб’ектам іроніі... Раман адбівае настрой той часткі дробнай буржуазіі, якая не стала на шлях спадарожнічання

прагматыяту, спынілася на раздарожжы, скептычна і з іроніяй сустракае кожны недахоп сацыялістычнага будаўніцтва” [53, с. 4]. М. Піятуховіч абвінаваціў Кузьму Чорнага ў ідэалізме: “Для К. Чорнага чалавек – асобы складаны мікракосм, жыщё якога развіваецца па сваіх унутраных законах, незалежных ад законаў вакольнага грамадства. Чыста ідэалістычным аршынам пісьменнік вымервае глыбіню і напружанаасць “пачуццяў”, бо ў гэтай глыбіні і напружанаасці заключаны для яго адзіны крытэрый вартасці чалавека” [6, с. 58].

У той час падобныя абвінавачванні гучалі досыць пагрозліва.

У наш час В. Жураўлёў ацаніў імкненне Кузьмы Чорнага сцвердзіць самакаштоўнаасць, суверэннаасць асобы чалавека як праяўленне “экзістэнцыяльна-псіхалагічнай тэндэнцыі”: “У рамане Кузьмы Чорнага “Сястра” такая экзістэнцыяльна-псіхалагічная тэндэнцыя найбольш выразна, адметна і тыпова раскрывае сябе ў імкненнях і намерах герояў (прынамсі, усіх найбольш значных герояў твора) абараніць сваю духоўную суверэннаасць, сваё “я” ад падпарадковання чужой волі і разам з тым выйсці на суперечкі шырокім і, можна нават сказаць, універсальным контактам з жыщём і іншымі людзьмі. Аўтар лічыць, што менавіта на такім шляху чалавек і можа знайсці самога сябе як суверэнная асoba, здольная, апрача ўсяго, глыбей пранікаць у жыщё і знаходзіць яго “корань рэчаў”, глыбей суадносіць побытавую плынь жыцця з яго быційным філософскім падтэкстам” [27, с. 124].

У рамане “Сястра” Кузьма Чорны ізноў звяртаеца да тэмы, што прагучала ў апавяданні “Сцены”: у руху наперад чалавек адышоў далёка на другі план, стаў успрымацца як сродак: “Ты з ім кланяешся дынаміцы, паставіўши яе мэтаю, а ты паставаў сябе, усіх, мэтаю і застаў яе пакланіцца табе, пакінуўши яе як неабходнаасць у жыцці...” [52, с. 37]. Пісьменніка непакоіць, што тыя пераўтварэнні, якія былі абвешчаны ў імя чалавека, абарочваюцца супраць яго.

Празаік імкнуўся выхаваць у чалавеку ўсведамленне сябе суб'ектам дзеяння і Гісторыі, актыўным “чыннікам”, рухавіком жыщёвага працэсу, “утварыцелем жыцця”. Адна з вызначальных ідэй твора – абарона індывідуальнай

незалежнасці, самацэннасці чалавечай асобы. Кузьма Чорны надзвычай тонка адчуў небяспеку безапеляцыйнага, жорсткага падначалення “Я” – “Мы”, нівеліроўкі чалавека, што праводзіліся ў краіне, а таксама выразна прадбачыў вынікі гэтага: “... але ў часе дажджоў хіба мала прыбіта, выкарчавана і знесена немаведама куды травы, дзеля якое і навальніца была!..” [52, с. 66].

Палемічным у адносінах да павярхоўна-спрошчанага разумення чалавека, успрымання яго толькі як выканаўцы “чужой волі” з’яўляецца сам прынцып пабудовы рамана “Сястра”: скрупулёзны аналіз думак, паводзін, учынкаў персанажаў, паглыбленне ў іх унутраны свет. Што ўжо само па сабе сведчыць аб значнасці, каштоўнасці асобы чалавека. А. Адамовіч на гэты конт пісаў: “Раман “Сястра” палемічна накіраваны супраць тэндэнцыі не вельмі прымасць у разлік чалавека і яго складанасць, лічыць, што чалавек – усяго толькі “вінцік”, самае вялікае шчасце якога – ведаць сваё месца ў дзяржаўным механізме” [54, с. 2].

Цікавыя меркаванні адносна прататыпаў галоўных герояў рамана “Сястра” выказаў адзін з сяброў аўтараў – А. Адамовіч. Даследчык, спасылаючыся на Я. Ліманоўскага (артыкул “Увага да мастацкай спецыфікі”, часопіс “Полымя рэвалюцыі”, 1933, № 5), даводзіць, што Казімір Ірмалевіч – “гэта сам аўтар, яго сябра Ваця Браніславец – Ул. Дубоўка, цырульнік Абрам Ватасон – уплывовы беларускі нацыянал-камуніст Алесь Адамовіч, які спрыяў легалізацыі “Узвышша”. Казімір Ірмалевіч – цвёрды, але замкнуты ў сабе апазіцыянер” [55, с. 90]. Пра яго Я. Ліманоўскі заўважыў: “Ён не спрачаеца аўтаграмадскіх справах, але і не згаджаеца з апанентамі”. Далей Антон Адамовіч працягвае: “Астатнія героі падобныя, за выключэннем Ваці Браніслава, які, магчыма, самая жыццёсцярдальная постаць рамана... Ён прыроджаны апазіцыянер, чые мэты падобныя да мэтаў Ул. Дубоўкі, якога ён сімвалізуе. Гэта прагрэс, рух да ўласных мэт, не навязаных афіцыйнай лініяй” [55, с. 90].

Адносна вобраза Мані Ірмалевіч Антон Адамовіч піша: “Яна сімвалізуе цэнтральную ідэю, Адраджэнне, рух, жыццё, любоў да жыцця дзеля яго самога. Сапраўды, гэта сястра, якая

актывізуе духоўнае жыщё галоўных герояў. “Сестра – моя жизнь”, – так выказаўся сучасны рускі паэт Барыс Пастарнак. Кузьма Чорны вельмі любіў гэты выраз, і, верагодна, пад яго ўплывам ён увасобіў у вобразе Мані Ірмалевіч асноўную ідэйную думку рамана” [55, с. 90].

Кузьма Чорны сцвярджаў прынцыповую немагчымасць канчатковага вытлумачэння і разумення чалавека, яго нівеліроўкі: “То гэта ты думкі можаш растлумачыць, а пачуцці хіба заўсёды можаш?...” [52, с. 306]

Сэнс рэвалюцыі пісьменнік бачыў менавіта ў вызваленні чалавека, усведамленні ім сваёй годнасці, пазбаўленні ад пакут і прыніжанасці: “Вы думаецце, увесь клёкат рэвалюцыі ў тым, што цяпер загадчыкам стаў іншы, чым раней быў... Не, ты пакінь згінаць плечы свае ў прысутнасці каго б там ні было, сам увесь перарадзіся...” [52, с. 169].

Кузьма Чорны лічыў, што чалавек, дзякуючы свайму разуму, сам здольны вырашаць, што кепскае, а што добрае. Такое разуменне свабоды сфарміравана ў заходній культуры ў Новы час: “Свабодным індывід аказваецца ў тых выпадках, калі дзейнічае згодна з самім сабой, калі кіруеца асабістымі каштоўнасцямі, калі ўтварае мэты сваёй дзейнасці, падпараткуючы рэальнасць сваім інтарэсам, а не наадварот. Гэтыя анталагічныя асновы свабоды самым дакладным чынам адлюстраваны ў вядучых прынцыпах лібералізму» [56, с. 97 – 98].

Пісьменнік адстойваў права чалавека на свабоду выбару, учынку, сумнення. А гэта ўжо ёсьць “жыщёвая творчасць” (Т. Мілова). Толькі свабодны чалавек здольны да творчасці. Менавіта ідэя няспыннай актыўнасці чалавека ў жыщёвым працэсе з'яўляеца скразной у спадчыне Кузьмы Чорнага. Пісьменнік перакананы, што творчы пачатак – вызначальны ў чалавеку. Ён не прымаў “сытай абыякавасці” людзей, якія спыніліся ў сваім развіцці. Героі твораў Кузьмы Чорнага – людзі няўрымслівыя, якія пастаянна знаходзяцца ў пошуку, жадаюць удасканаліць сябе і свет. Менавіта такія дзеісныя, неабыякавыя людзі і з'яўляюцца “утварыцелямі жыцця”, рухавікамі жыщёвага працэсу. Такімі і паўстаюць героі раманаў “Сястра”, “Ідзі, ідзі”. Так, увесь час імкнення нешта растлумачыць для сябе, зразумець Ваця Браніславец. Ватасон

правільна адзначыў, што Вацю не задавальняе “сытая абыякавасць” і ён будзе змагацца з ёю: “... не застыў ён на адным месцы, і ніколі з яго не будзе ні чыноўніка, ні задаволенага сабою і незадаволенага ўсім вакольным абывацеля” [52, с. 172], “заўсёды будзе ў табе адмаўленне застыласці дасягнутага. Так будзеш гарэць ты ў вечным ператварэнні свету, каб самому ператвараць і тварыць” [52, с. 92 – 93]. Ваця Браніславец імкнецца нешта ўяўляць сабой, быць не назіральнікам над жыццём, а яго істотнай часткай. Ён жадае “пазнаць” жыццё, вызначыць яго рухаючыя сілы і самому стаць неабходным чыннікам жыццёвага працэсу, падняцца “над вялікай нізасцю, што напаўняе нас з глыбіні вякоў...” [52, с. 35]. Гэта – мэта, да якой трэба імкнуцца, “тая тычка, на якую трэба раўняцца. Можаш да яе не дайсці, а раўняйся...” [52, с. 35].

Па сутнасці, усе маладая героі рамана “Сястра” – Ваця, Абрам, Казя, Маня – прагнуць дзейнасці, жадаюць прыматы самы актыўны ўдзел у няспынным жыццёвым руху. Гэта – своеасаблівы прынцып адносін да свету.

“Утварыцелем жыцця” з'яўляецца і Абрам Ватасон: “Люблю дзейнічаць, а дзейнічаю сярод усяго... І люблю ўсё... Люблю нават за тое, што ненавіджу яго, бо, ненавідзячы, адмаўляю, каб новае ўстанавіць...” [52, с. 79].

Маня жадае быць самым непасрэдным удзельнікам вялікага працэсу ачышчэння “ад прыніжанасці за справу аўладання неданошанымі вопраткамі” [52, с. 117].

Прагне выяўлення сваіх сіл і розуму Казя. Ён настойлівы, упарты ў рабоце. Герою давялося шмат пераадолець, каб вывучыцца на доктара. Работа для Казі не проста сродак існавання, гэта магчымасць сцвярджэння свайго чалавечага прызначэння: “Буду ж я змагацца з гэтай раздвоенасцю, пакуль зноў не дамагуся тae неабходнае раўнавагі абсалютнага адзінства жыцця і работы. Бо іначай – гэта значыць не верыць у сваю работу...” [52, с. 149]. Усведамленне сябе неабходнай часткай жыццёвага працэсу напаўняе Казю пачуццём радасці: “І тут выразна, так, як ніколі, уведаў ён і напоўніўся ад гэтага вялікай радасцю, што знаходзіцца ў самым цэнтры галоўнага струменя жыцця” [52, с. 181].

Актыўную жыццёвую пазіцыю займае і Панкрат Малюжыч: “Панкрат Малюжыч уяўляўся яму вясёлым удзельнікам працэсу жыцця ў яго найгалоўнейшых накіраваннях, удзельнікам, які сам гэта і адчувае сябе добра тут, бо нічога іншага няма, што магло б параўняцца з важнасцю гэтага працэсу” [52, с. 181].

Кузьма Чорны шукае справядлівасці, разумення ў адносінах да кожнага чалавека. Ён перакананы, што людзям нельга навязваць нешта насуперак іх волі, пачуццям. Тым больш недараўальная жорсткасць, якая апраўдваецца высокім ідэямі: “Шыльды для того і існуюць на свеце, каб засляпляць сэнс саміх рэчаў” [52, с. 14], — гаворыць “ідэолаг” падобнай палітыкі, былы камісар, “жалезны” Абрам Ватасон.

Падобныя разважанні Кузьмы Чорнага блізкія да поглядаў экзістэнцыялістаў. Цэнтральным паняццем у экзістэнцыялістаў выступае паняцце свабоды, выбару. Але калі пісьменнікі-экзістэнцыялісты разглядаюць паняцце свабоды ва ўніверсальным, глабальным сэнсе, то разважанні Кузьмы Чорнага ў значнай ступені абумоўлены спецыфікай грамадскай ситуацыі 20-х гадоў. Згодна Ж. П. Сартру, свабода — гэта не столькі права чалавека, колькі непазбежнасць (“Чалавек асуджаны быць свабодным” [57, с. 10]), што прадугледжвае і яго адказнасць перад светам. Герой жа Кузьмы Чорнага, перш за ўсё, абараняе менавіта права чалавека на свабоду, незалежнасць, самакаштоўнасць свайго “я”.

Трэба адзначыць, што зварот Кузьмы Чорнага да перадачы складанай гамы чалавечых настроў, адчуванняў, жаданняў быў і своеасаблівай рэакцыяй на той прагматызм, утылітарны погляд на чалавека, што пачаў набіраць сілу ў грамадстве. Пісьменнік лічыў, што да чалавека нельга падыходзіць з адназначнымі меркамі і схемамі, успрымаць як механізм для выканання пэўных задач, а жыццё значна больш складанае за нейкія шаблоны і ўстаноўкі. Можна нагадаць, што і інтуітивізм, адчувальны ў творах Кузьмы Чорнага гэтага часу — своеасаблівае адмаўленне пазітыўісцкага дагматызму, зададзенасці, утылітарнага погляду на чалавека, грамадства.

Такім чынам, думка пра чалавека — цэнтральная ў рамане Кузьмы Чорнага. Пісьменнік жадае давесці годнасць, веліч

асобы, неабходнасць блізкіх адносін паміж людзьмі, зацікаўленасці чалавека чалавекам. Ён перакананы, што чалавек здольны пазбавіцца ўсяго, што перашкаджае выяўленню яго сутнасці, не дае праявіцца здольнасцям: “І не будзе крывіць душою сваёю, топячы сваё вялікае хараство ў непраходных нетрах дробных хітрыкаў і ўласнае прыніжанасці” [52, с. 214].

Такім чынам, раман “Сястра” Кузьмы Чорнага цалкам адпавядае жанравай прыродзе філософскага твора: прадметам асэнсавання выступаюць істотныя праблемы быцця, герой твора з’яўляюцца носьбітамі пэўных поглядаў, маюць “ідэйны” характар, супастаўленне гэтых поглядаў – важны элемент мастацкай структуры рамана. Развіццё дзеяння падпарадкована высвяленню цэнтральнай праблемы твора.

Наяўнасць філософскай прозы сведчыць пра багатыя духоўныя мажлівасці народа, здольнага ў буйной мастацкай форме ўвасобіць свае ўяўленні пра свет, чалавека і месца чалавека ў свеце. Стварэнне на нацыянальнай глебе філософскага рамана – паказык развітай мастацкай свядомасці. Пры напісанні рамана “Сястра” Кузьма Чорны зыходзіў з дасягнутага папярэднікамі, і перш за ёсё М. Гарэцкім і Якубам Коласам. Пісьменнікі ўзаконілі свядомасць чалавека, яго духоўныя памкненні ў якасці прадмета даследавання літаратуры.

Духоўныя пошуки герояў Якуба Коласа, М. Гарэцкага, Кузьмы Чорнага выразна сведчаць як аб тых праблемах, што хвалявалі саміх пісьменнікаў, так і ўказваюць на тыя задачы, якія стаялі ў адпаведны час перад беларускай інтэлігенцыяй і нацыяй увогуле. Калі ў час стварэння “У палескай глушы” Якуба Коласа і аповесцяյ М. Гарэцкага актуальнымі з’яўляліся праблемы абуджэння народа, усведамлення інтэлігенцыяй сваёй ролі ў гэтым працэсе, то ў час стварэння рамана “Сястра” – сцвярджэнне права на раздум, уласны погляд. Калі для Андрэя Лабановіча і Лявона Задумы вызначальнае – усведамленне і пошук шляхоў свайго слугавання народу, то для герояў Кузьмы Чорнага актуальным становіцца захаванне аўтаномнасці сваёй асобы, сцвярджэнне самакаштоўнасці чалавека.

Сказанае сведчыць, што нашы пісьменнікі годна выконвалі ролю духоўных правадыроў народа, а ў асобе Кузьмы Чорнага беларуская культура мае творцу надзвычайнай глыбіні і таленту, які так магутна і прыгожа разгарнуўся на пачатку свайго творчага шляху і, пры больш спрыяльных умовах, мог бы вырасці ў постаць сусветнай велічыні.

У рамане “Зямля” Кузьма Чорны звяртаецца да карэнных пытанняў народнага жыцця. Такая эвалюцыя ў творчым мысленні пісьменніка надзвычай паказальная. Ад асэнсавання сутнасці, прызначэння асобнага чалавека (апавяданні Кузьмы Чорнага, раман “Сястра”) ён прыходзіць да неабходнасці ўсведамлення першаасноў народнага быцця.

Звярот да сялянскай тэмам адпавядаў агульнаму напрамку ў развіцці беларускай літаратуры – імкненні да асэнсавання сутнасных пытанняў нацыянальнага лёсу. Як піша В. Каваленка, “сялянскае жыццё ў беларускай літаратуры 20-х гадоў заставалася той тэмай, у якой найглыбей праяўлялася агульная тэндэнцыя яе ідэйна-мастацкага развіцця. Зразумела, што якраз у распрацоўцы гэтай тэмам пісьменнік мог найвыразней паказаць зрошчанасць сваёй творчасці з галоўнымі лініямі літаратурнага працэсу, сувязь з традыцыйнымі момантамі і свае наватарскія імкненні” [18, с. 144].

Сюжэт рамана “Зямля” Кузьмы Чорнага, здаецца, пазбаўлены мудрагелістай інтрыгі. Апісацца жыццё адной вёсачкі, яе жыхары, тыя здарэнні, якія штодня адбываюцца з імі. Павольная плынь часу ўзрушваецца размовамі пра перамеры зямлі, прыездам каморніка. Гэтыя размовы хвалююць сялян, але, па сутнасці, істотна не ўплываюць на размераную плынь іх жыцця. Яны працягваюць займацца звыклай справай, апрацоўваюць зямлю, жэняцца і паміраюць.

Менавіта гэтая жыццёвая плынь і складае аснову рамана “Зямля”. Так, М. Тычына падкрэсліў: “Сюжэт “Зямлі” – гэта плынь падзеі, з’яў, фактаў, паводка шматлікіх праяў жыцця, мноства масавых сцэн, групавых дыялогаў, бытавых эпізодаў і каларытных характараў” [22, с. 113 – 114]. А. Матрунёнак на гэты конт пісаў: “Рух сюжета ў “Зямлі” абумоўлівае не прыватная калізія, канфлікт характараў, развіццё інтрыгі, а

плынь самога жыцця, у якой значнае і дробязнае, камічнае і трагічнае, выключнае і будзённае існуюць побач, узаемна пераплятаюцца” [19, с. 237 – 238].

Па сутнасці, асноўным героем рамана і з’яўляецца народ, сялянская маса. У творы цяжка вылучыць галоўных і другарадных персанажаў.

Вызначальная асаблівасць рамана “Зямля” – падрабязнае апісанне размоў, спрэчак, будзённых заняткаў сялян. Такім чынам празаік жадаў давесці іх значнасць, каштоўнасць. Бо гэта тое, што суправаджае чалавека вёскі ад нараджэння да смерці, што складае яго жыццё. Таму і гаспадарчыя клопаты, і гутаркі, і канкрэтныя справы не могуць быць другараднымі, нязначнымі.

Такая будова рамана абумоўлена яго канцэпцыяй. Пісьменнік імкнуўся сцвердзіць бессмяротнасць народа, непарушнасць спрадвечных асноў быцця.

Твор Кузьмы Чорнага пазбаўлены спрошчанасці, павярхойнага ўзнаўлення складаных сацыяльных працэсаў. Заможны чалавек (Юлік Барановіч, Сабастыян) падаецца аўтарам не як эксплуататар і прыгнятальнік, а як руплівы і сумленны працаўнік. І наадварот, Мацвей бедны, бо не хапае яму дбайнасці, кемлівасці: “Мацвей... Яму і брат не добры, яму ўсе брыдкія... што ён да гэтага Сабастыяна мае? Што той вінават, што лепш жыве за яго. Здаецца ж, бацькаўшчыну без крыўды падзялілі... Па-мойму, дык жыві ты сабе, а брат няхай жыве сабе. Дык не! Яму коле ў вочы, што брат багацейшы. Будзь сабе ты багацейшы, хто табе не дае? Хто табе вінават, што ты не ўмееш жыць? Каторы год, як на каня не можа ўзбіцца!” [52, с. 303 – 304].

Тагачасная вульгарызатарская крытыка злосна ўшчуvala Кузьму Чорнага на гэты конт (артыкулы Р. Мурашкі “Дык дзе ж зямля?” [4], А. Гародні “Фармалістычны фактrot і “самабытная” лявоніха” і інш.) Так, А. Гародня пісаў: “У аснове рамана ляжыць ідэалогія кулака эпохі пачатку сацыялістычнай перабудовы сельскай гаспадаркі...” [3, с. 117].

Аднак твор Кузьмы Чорнага значна глыбейшы за простае высвяленне, хто правы, а хто вінаваты. Жыццё – рэч складаная. І гэта добра разумеюць героі пісьменніка. Такую ж думку імкненіца данесці і сам аўтар: “Ён не думаў, а свядома

разумеў сэрцам, што ўсе гаворкі чужых людзей надзвычайна далёкія ад усёй той праўды, якая была ці магла быць ва ўсёй гэтай жыццёвой справе” [52, с. 304], – перадае Кузьма Чорны адчуванні Юркі, сына Мацвея. Дый той жа Мацвей “тужыў і нудзеў”, што некалі пакрыўдзіў хворую сястру.

Пісьменнік нікога не асуджае, і не ўзвялічвае. Ён добра ўсведамляе, наколькі няпростым з яўляецае сялянскае жыццё, выяўляе яго цяжкасці і бядоты: “Крыўда? Дзіва што крыўда. Ты думаеш, вы думаеце, што гэта тут тыя чатыры дні, якія я адседзеў за прадналог? Або той гусак, якога ў мяне Аляксандр забіў і за якога я з яго капейкі не магу спагнаць? Не гэта. Не гэта, браце! Усё тут. Усё! І гусак, і чатыры дні, і боль усярэдзіне, і старасць, і усё, што толькі ёсць і можа быць. Усё, што было з малых дзён. Усе крыўды, усе сваркі, уся работа. Што зносялася на плячах...” [52, с. 406].

І крыўда людская і незадаволенасць – з-за такога **нялёгкага жыцця**.

Разам з тым пісьменнік паказвае і вялікую чалавечнасць сваіх герояў, уласцівую ім гатоўнасць у любы момант прыйсці на дапамогу. Без усякіх там разважанняў, высокіх слоў, самалюбавання. Такая гатоўнасць дапамагчы – натуральная, выхаваная стагоддзямі супольнага існавання. Менавіта за гэтую гатоўнасць, за чалавечнасць, маральнасць, за няпростую працу любіць пісьменнік сваіх герояў.

Глыбокая ўнутраная сувязь луЧыць раман “Зямля” Кузьмы Чорнага з паэмай “Новая зямля” Якуба Коласа, на што неаднойчы звярталася ўвага нашай крытыкі. Пра духоўную пераемнасць паміж гэтымі творамі сведчаць ужо самі іх назвы.

Вялікай Кнігай беларускай літаратуры стала паэма “Новая зямля” Якуба Коласа. Гэта твор, дзе ўвасоблены Космас нацыянальнага быцця, побыт і светапогляд беларуса, выяўлены адметнасці нацыянальнага харектару. Гімнам у гонар сялянскай працы, ладу жыцця з’яўляеца раман Кузьмы Чорнага “Зямля”. Народнае жыццё, сцвярджэнне яго адвечнасці і несмяротнасці ўвогуле выступае ў якасці нацыянальнага сюжэта (творы Якуба Коласа, М. Гарэцкага, Кузьмы Чорнага, І. Мележа, І. Пташнікава, В. Адамчыка).

Заканамерна, што патрэба ў асэнсаванні карэнных пытанняў нацыянальнага лёсу ўзнікае ў вырашальныя моманты гісторыі. Як вядома, задума напісаць “Новую зямлю” прыйшла да Якуба Коласа ў 1911 годзе. Гэта быў час духоўнага і сацыяльнага абуджэння беларускай нацыі. Раман Кузьмы Чорнага “Зямля” выходзіць у 1926 годзе – напярэдадні “вялікага пералому” ў сельскай гаспадарцы, калі адбывалася ломка спрадвечных усталяванняў у вёсцы. Натуральна, што пісьменнікі адчулі неабходнасць у вытлумачэнні тых асноў, на якіх трymaeцца жыццё селяніна, а, значыць, у пэўным сэнсе, і нацыі.

У сваіх творах Якуб Колас і Кузьма Чорны звярнуліся да аднаго з лёсавызначальных пытанняў для народа – праблемы ўзаемаадносін селяніна і зямлі.

Адносна ролі сялянства ў нацыянальным жыцці добра выказаўся латышскі літаратар Эдвардс Вірза: “Адыміце ў народа земляробаў, сейбітаў, жывёлаводаў, і там, дзе некалі квітнела працай айчына, будзе пагост – зялёны ўлетку, белы ўзімку. І не толькі таму, што з сялянствам звязана нешта спрадвечнае, яны самі – жывыы подых народа. Можна адсекчы ў дрэва верхавіну – яно будзе зелянець, пазбавіць яго галін – яно дасць паасткі, але прайдзіся сякерай па tym месцы, дзе карані ідуць у ствол, і яно незваротна будзе чэзнуць. У народзе гэта месца належыць сялянам, якія стаяць на той загадковай ростані, адкуль вынікаюць кармленне і размнажэнне народа, дзве непарушныя яго асновы...

Хлеб, саджанцы, дрэвы вырастаюць з зямлі, а народ – з сялян. Ён не можа існаваць без іх, людзей, якія жывуць адным жыццём з зямлёю, прыпадабняючыся да яе ўрадлівай паверхні, адкуль жывяцца карані ўсіх тых раслін, якія пакрываюцца лістотай” [58, с. 57].

Асэнсаванне падыходаў абодвух мастакоў да названай праблемы дазволіць вызначыць тыпалагічнае ў іх поглядах, спецыфічнае ў нацыянальным светабачанні ўвогуле.

Разуменне сутнасці зямлі, яе значэння для селяніна ў Кузьмы Чорнага і Якуба Коласа падобнае: зямля для селяніна – быццё. Гэта працяг яго “я”, яны непадзельныя. У працы на зямлі змест і сэнс сялянскага жыцця.

У паэме “Новая зямля” Якуб Колас гранічна даходліва і выразна выказаў гэтую думку:

То – наймацнейшая аснова  
І жыцця першая ўмова.  
Зямля не зменіць і не зрадзіць,  
Зямля паможа і дарадзіць,  
Зямля дасць волю, дасць і сілы,  
Зямля паслужыць да магілы,  
Зямля дзяцей тваіх не кіне.

Зямля – аснова ўсёй айчыне [59, с. 228].

Зямля лучыць чалавека са светам, яна – грунт і падмурак яго існавання, тая сутнасць, што дазваляе пачуваць сябе трывала ў жыцці. Кузьма Чорны неаднойчы падкрэсліць любоў сваіх герояў да зямлі: “Мужчыны разыходзіліся. Шмат хто, як бы за ўсё жыццё не наглядзеўшыся на зямлю, абыходзіў свой кавалак і аглядаў новыя межы, вызначаныя калкамі” [52, с. 388]

Зямля – не толькі сродак існавання, карміцелька, яна і выхавацелька. Зямля арганізуе духоўны свет селяніна. Стагоддзямі адладжаны спосаб жыццядзейнасці выпрацаваў пэўную шкалу каштоўнасцей і маральна-этычных норм. У чалавеку героямі Кузьмы Чорнага і Якуба Коласа найперш цэнняцца дабрачыннасць і сумленнасць, адказнасць і надзейнасць. У сялянскай іерархіі каштоўнасцей значае месца адводзіцца якасцям, што забяспечваюць гаспадарчыя патрэбы – здольнасці ўмела і дбайна працеваць, разважлівасці, кемлівасці, стараннасці. “Гаспадар” – вышэшшая пахвала для селяніна, сведчанне яго вартасці і чалавечай годнасці. Заможны чалавек у Кузьмы Чорнага вылучаецца і сваёй выключнай сумленнасцю, працавітасцю, адказнасцю: “Юлік яшчэ, здаецца, ніколі не хлусіў” [52, с. 360]. Хворы Барановіч гаворыць: “От я проста рвуся, каб рабіць што-небудзь, а тут няможна. Я не магу, рукі склаўши, сядзець. Я змаладу прывык да работы. Я хоць, сказаць, і не малады ўжо, але яшчэ рабіў бы, каб не нага гэтая... А я потым разоў са тры ў дзень выходжу паглядзець, як ядуць хаця коні. Можа, што не так, можа, што не гэтак. Можа, гной не роўна ў хляве, можа, не падаслана. А можа, замала харчу дадзена. От як. Ну, падумай

ты сам, не дагледзь, папрабуй. Што тады будзе?” [52, с. 473 – 474]. Дабрабыту Барановіч дамогся ўласнай працай:

“– Я маю двое коней, – сказаў Юлік Барановіч, – а жарабіцу трэцюю. Мяне раней усе лічылі кулаком, цяпер лічаць серадняком. А гэта што значыць? Гэта значыць, што я чалавек. Я сабе маю гаспадарку, гляджу яе, маю што мне трэба, і нічые ласкі не прашу, калі ўсе такія разумныя пайшлі. Не дай бог як ззамаладу я мучыўся.

– Як жа вы мучыліся?

– Хлеба кавалка не было... А цяпер троє коней маю. І ніхто мне не памог на макава зерне... А цяпер – кулак, серадняк... Чорт вашу матары бяры, як сабе хочаце, я ёсць сам сабою, нялішне да каго прыслухоўваюся. Калі тут, сказаць, няма каго лішне прыслухоўвацца, – у іх што гадзіна, то навіна... Няхай мяне хоць чортам лічаць, да мяне нічога не прыстане. Я нікога не забіў і не аграбіў. Іншы не мае – бо рабіць лянуеца. Абібока або дурня ніколі кулаком не назавуць... Я гляджу гаспадаркі, бо хачу жыць на свеце, а не прападаць” [52, с. 330 – 331].

Праца прыносіць Барановічу радасць, задавальненне: “І яму весела было, як вакол у суседніх хлявах спявалі пеўні. У конскім хлеве ён агледзеў жалабы, дрэнна бачачы ў змроку і абмацаючы кастрюбаватыя дошкі. Пагладзіў па шыях коні, падлажыў ім сена і пастаяў каля іх, слухаючы, як яны ядуць. Весяліў яго гэты стук і шум. Усё яму здавалася добрым...” [52, с. 324].

Гультайства ж, нядбайнасць асуджаюцца героямі пісьменніка, не прымаюцца. Людзей, што кінулі сваю зямлю, яны лічаць ненадзейнымі, несур’ёзнымі. Бо такія людзі не маюць ґрунту пад ногамі, яны пазбаўлены пачуцця адказнасці. Відавочна непрыхильнае стаўленне Кузьмы Чорнага да тых, хто кінуў родныя мясціны, хто не прывязаны душою да свайго роднага куточку зямлі. Такіх людзей пісьменнік пагардліва называе сцегачамі: “Як гэта жыць, каб свайго прытулку не мець! Гэта не чалавек, а пасвісцёл нейкі, бізун, бадзяга... Валауга... Іншы кажа, што ён – тое ды гэтае. А тут выходзіць, што толькі і цымусу ў яго, што ён, тымчасове, пагаварыць умее. Языком папрацаваць, дык у яго на гэта хапае досціпу. А калі дзе якое што, дык, тымчасове, клёку з яго жаднага няма. І

быць не можа. Калі гэта ўсё нясталыя людзі! За плячымі павінна што-небудзь у чалавека быць, каб заўсёды прыперціся да чаго льга было” [52, с. 389].

Для герояў пісьменнікаў зямля – гэта перш за ўсё незалежнасць, магчымасць стаць самастойнымі гаспадарамі:

Даўно ўжо бацька жыў думою  
Разжыцца ўласнаю зямлёю,  
І не належаць ні да кога,  
Не знаць начальства нікога [59, с. 25].

Мара пра новую зямлю – надзея на новае, лепшае жыццё. Свая зямля дазваляе селяніну дасягнуць не толькі дабрабыту, заможнасці. У працы ён сцвярджае сябе як асона, сцвярджае сваю чалавечую годнасць. Пошукі героямі Якуба Коласа зямлі, імкненне да яе герояў Кузьмы Чорнага – гэта і пошуки, імкненне да ўласнай тоеснасці, самасці. На гэты конт праблемнага гучання рамана “Зямля” Кузьмы Чорнага і паэмы “Зямля” Якуба Коласа звярнуў увагу В. Каваленка: “Ад таго, мае народ зямлю ці не мае, залежыць яго здольнасць выжыць духоўна. У рамане Кузьмы Чорнага зямля паэтызуецца якраз у такім шырокім значэнні” [18, с. 144].

Перамеры зямлі, размовы пра пераўтварэнні ў рамане “Зямля” ў цэлым не парушаюць усталяванага парадку рэчаў. Намаганні галоўнага героя твора Алесь неяк перайначыць адладжаны стыль жыцця, на нашу думку, хутчэй праява ўласцівага чалавеку жадання новага, змен. У гэтым імкненні шмат ад прагі дзеяння, ад адчування і ўсведамлення сваёй моцы, маладой сілы. У многім такая рыса ў характары героя абумоўлена і аўтарскім падыходам да жыцця. Як вядома, адна з вызначальных тэндэнций творчасці Кузьмы Чорнага 20-х гадоў – упэўненасць у паступальным характары жыццёвага працэсу, перакананне ў заканамернасці змен і неабходнасці для чалавека быць непасрэдным і актыўным чыннікам гэтага працэсу. І героі яго папярэdnіх твораў – людзі няўрымлівія, якія шукаюць выхад сваім сілам. Алесь – з іх шэрагу.

Аповесць “Лявон Бушмар” упершыню надрукавана ў 1929 годзе. Пасля разгромных рэцэнзій на раман “Зямля” Кузьма Чорны піша твор, дзе павінна быць выкрыта псіхалогія ўласніка, чыё нежаданне ўступаць у калгас абумоўлена яго звярынай натурай, выхаванай умовамі жыцця адасоблена ад

людзей. Нашымі даследчыкамі (М. Тычынам, Л. Корань, В. Жураўлёвым) выдатна прааналізаваны гэты твор. М. Мушынскі пісаў пра згубны ўплыў вульгарызатарской крытыкі на творчасць Кузьмы Чорнага [23, с. 24, 25]. Л. Корань адзначае, што, нягледзячы на агрэсіўную ідэалагічную апрацоўку, Кузьма Чорны стварыў моцны мастацкі харектар: “Калі мець на ўвазе першую частку твора, то Бушмар “перамог”, нягледзячы на шматлікія сабе “прысуды” з вуснаў аўтара і некаторых іншых герояў і герайн аповесці. Неардынарны герой відавочна выбіўся з шэрагу, з навязанага яму міэрнага сацыяльна-палітычнага кантэксту. Бушмарава незвычайнай моці звераватасць перакрыла ўсё і раптам набыла ці не рамантычную афарбоўку...” [36, с. 93].

А. Адамовіч пісаў, што ў аповесці “Лявон Бушмар” Кузьма Чорны стварыў моцны харектар-тып: “Лявон Бушмар – гэта ўсё той жа персанаж Кузьмы Чорнага 20-х гадоў, у души якога “кіпяць пачуцці” [12, с. 93]. І далей даследчык падкрэслівае: “Вастрыня адчуваўняў, супярэчлівасць, цяжкасць, зменлівасць настрояў у чалавеку па-ранейшаму цікавяць К. Чорнага. Але для яго цяпер асабліва важна ўбачыць і паказаць, як гэта “збіраеца” ў харектар, у індывідуальнасць, у чалавечы тып” [12, с. 94]. Даследчык адзначае: “Уменне ствараць тыпы – наймацнейшая якасць той літаратуры, якую мы называем класічнай. Гэта заўсёды цікавіла і захапляла К. Чорнага ў творах Дастаеўскага, Талстога, Горкага, Бальзака, Золя...” [12, с. 93]. Менавіта з аповесці “Лявон Бушмар”, на думку А. Адамовіча, і “пачынаеца галерэя “чорнаўскіх” харектараў-тыпаў” [12, с. 93].

В. Жураўлёў піша пра “ўнутраны сюжэт” аповесці “Лявон Бушмар”: “...менавіта тут, як нам здаецца, выяўляеца глыбокі аўтарскі боль і клопатнае імкненне дапамагчы селяніну выстаяць, не зламацца ў той нялёгкі час, калі паспешліва і нярэдка з жорсткай асалодай разбураўліся і руйнаваліся векавечныя асновы яго жыцця” [27, с. 151].

Ужо на першых старонках аповесці пісьменнік гаворыць пра **знітаванасць Лявона Бушмара з навакольным:** “Ступаў ён моцна, але хада яго была лёгкаю, хоць і

ўтомленаю, так, як ходзіць чалавек па роднай зямлі” [60, с. 10]. Кузьма Чорны пастаянна падкрэслівае працевітасць Бушмара, яго гаспадарлівасць: “Калі льга было ад службы, вельмі ахвотна ішоў у гумно малаціць і тады ажываўся” [60, с. 10], “Бушмар не захацеў адпачываць, пасядзеў каля маці, пераапрануўся ў сваю цывільную адзежу і адразу пайшоў на сялібу” [60, с. 11]. І, у адпаведнасці з сацыяльным заказам, пісьменнік увесь час нагадвае пра панурасць, звераватасць Бушмара: “Ён жа заўсёды адзін і той жа – пануры, маўклівы” [60, с. 23], “людзі не любілі Бушмара, і ён не любіў людзей. Ён быў звераваты з натуры сваёй і, яшчэ з бацькам жывучы, прывык адмяжоўвацца ад усіх” [60, с. 38]. Бушмар – герой прыродны, з моцнай сілай пачуццяў. Для характарыстыкі героя пісьменнік выкарыстоўвае такі эпітэт, як “бура”. На перавагу прыроднага ў Бушмару ўказвае тое, наколькі ён моцна звязаны з наваколлем, і гэтае перажыванне знітаванаасці надае яму радасць: “Ён доўга сядзеў так на сваім хутарскім дэрашу, трапаў яму грыву і стаў, як дзіцё, – радасны, без думак аб прычынах” [60, с. 40]. Аднак жа, побач з гэтым, ён не здольны да асэнсавання свайго становішча, аналізу сваіх пачуццяў: “...думаць ён не прывык” [60, с. 39]. Але Бушмар здольны кахаць і каханне літаральна пераўтварае яго: “Яна не спускае з яго вачэй, і ён глядзіць доўга ў яе твар. Жанчына робіць цуд: на Бушмаравым твары з’яўляецца ласкавая мяккасць” [60, с. 24].

Піша Кузьма Чорны і пра спрадвечную **ўладу зямлі** над чалавекам: “Людзі жылі тут павольным жыццём, спрадвечным, ціхім... Людское жыццё было, як жыццё гэтага поля навокал і гэтих лясоў. Кожны год зямля мяняла ўсё твар свой. Але праз год яна была той жа самай. І гэта трymала людзей пад нейкаю ўладаю... Калі Бушмар служыў у войску, ён нудзеў па гэтым жыцці. Тут быў для яго цэнтр свету” [60, с. 37]. І ўсялякія змены ўспрымаюцца Бушмаром як нешта чужое, варожае: “...адчуў быў сумную трывогу”, “тая навала, якую прарочыў Вінцэнты, упарта насядала на Бушмара” [60, с. 38]. Адсюль і яго ахалоджанне да Амілі, якая звязваецца ў Бушмара з яе братам Андрэем: “Яна была звязана праз Андрэя з той навалаю, што ішла разам з восенню” [60, с. 39]. Кузьма Чорны адзначае, што, калі б Бушмар быў здольны думаць, ён

бы жахнуўся свайго стаўлення да Амілі. Але прыроднае бярэ верх над чалавечым: “Ён сам, можа, жахнуўся б, каб мог уразумець, што гэта ж ён сапраўды страшна знявідзеў яе” [60, с. 39], “ён не здагадваўся, не чуў, што Амілі цяжка з ім. Ён не мог гэтага ведаць з самой натуры сваёй” [60, с. 40].

Нягледзячы на відавочны сацыяльны заказ, гэта адзін з лепшых твораў Кузьмы Чорнага ў выяўленні такога складанага і важнага аспекта чалавечых узаемаадносін, як каханне. Адлюстраванне гэтай тонкай тэмы патрабуе сапраўднай глыбіні таленту. І пісьменнік бліскуча спраўляецца са сваёй задачай: “За брамаю гарачая хада магутных ног дагнала яе. Яна не азірнулася, але чула на сабе чужую буру. Тады з востраю, непераможнаю, пакутнаю і страшнаю радасцю пайшла шпарчэй, штосьці бяздумна ўгадаўши ў гэтым. І тады ж пачула, як схапіла яе тая чужая бура. Бушмаравы рукі узнілі яе высока, пад звярыным дыхам яго валасы з-пад хусткі казлытнулі твар. Слабасць і раптоўны ўздым страсянулу яе. Разам з тым ласкавая хітрасць прайшла па яе твары” [60, с. 20].

Кузьма Чорны надзвычай дакладны ў выяўленні жаночай псіхалогіі, сутнасці жаночага. Пісьменнік здольны перадаць і жаночую інтуіцыю, і жаночае какецтва, і жаночую слабасць, і пачуццёвасць. Вядома, што ў каханні найпаўней праяўляецца сутнасць чалавека. Тыя старонкі чорнаўскай прозы, што прысвечаны перадачы пачуцця кахання, вылучаюцца ўласцівым пісьменніку майстэрствам, тактоўнасцю, і той канчатковай неразгаданасцю, што ўласціва сапраўднаму мастацтву. Недахоп, нерэалізаванасць пачуцця штурхаюць Амілю і Гелену, герайнъ аповесці “Лявен Бушмар”, на ўцёкі з хутара.

Тэма кахання ў творчасці Кузьмы Чорнага добра прааналізавана ў артыкуле Л. Карпавай “Акрыленыя Богам: тэма любові, кахання ў творах Кузьмы Чорнага” [61].

Жаночыя вобразы, створаныя Кузьмой Чорным, запамінальныя, яны сталі знакавымі.

#### 1.4 Творчасць Кузьмы Чорнага 30-х гадоў

Як вядома, 30-я гады мінулага стагоддзя сталі вельмі цяжкімі як у жыщі краіны, так і ў жыщі Кузьмы Чорнага. Раскрытыкаваны за свае раманы “Сястра”, “Зямля”, аповесць “Лявон Бушмар”, пісьменнік, імкнучыся дагадзіць тагачасным наглядчыкам за літаратурай, бярэцца за напісанне ідэалагічна вытрыманых твораў, дзе б паказваўся “непераможны поступ” новых парадкаў. Адным з такіх твораў і павінен быў стаць раман “Ідзі, ідзі”.

Раман “Ідзі, ідзі” ўпершыню апублікованы ў часопісе “Узвышша” ў 1930 годзе, датуецца годам апублікацыі. Асобным выданнем павінен быў быць надрукаваны пад назваю “Раскрыжаванне”. Вядома, што Кузьма Чорны меў намер напісаць раман “Захаду і ўсходу”, дзе б знайшлі сваё развіццё падзеі рамана “Ідзі, ідзі”.

Ідэйны пафас рамана накіраваны на сцвярджэнне непазбежнай перамогі новых ідэй і новага жыцця. Пісьменнік паказвае, як перабудоўваецца жыццё да лепшага (ўтварэнне калгасаў, пабудова электрастанцыі). Пад уплывам эканамічных пераўтварэнняў паляпшаюцца і ўзаемаадносіны паміж людзьмі, знікае адвечная панурасць. Калі з першых старонак рамана патыхала нейкай трывогай, прадчуваннем нечага змрочнага, то па меры разгортвання падзеі гэты трывожны настрой змяняецца бадзёрым і аптымістычным. Вызначальным настроем герайні рамана Галены Сегень напачатку быў неспакой, пакуты, боль. Такі ж настрой – і ў яе стрыечнай сястры Зосі: “Быў той самы малады твар, але задума ляжала на ablічы, і не па-дзіцячаму свяціліся вочы” [60, с. 189]. Хавае малога сына Апанас Сегень: “Мне здаецца, штосыці на свеце недароблена. Не гэтак нешта. Хіба ёсць яшчэ большая недарэчнасць, як уміраць у гэтакім веку і ад нейкага там захалоджання?” [60, с. 192]. У “Пralогу” твора апісваецца злачынства. Аднак у заключных раздзелах Галена Сегень ужо бачыць “спакойную жыццярадаснасць сваіх таварышаў і сама набіралася яе” [60, с. 281], Зося Сегень пазбаўляецца “рэштак хваравітай чуласці да ўспамінаў” [60, с. 245]. Паказальна, што Кузьма Чорны, якому балела за чалавека, для якога чуласць – вызначальны паказчык чалавечага ў чалавеку, пачынае называць чуласць “хваравітай”.

Раман сведчыць, што пісьменнік несумненна з'яўляўся прыхільнікам новых ідэй, якія, як ён лічыў, накіраваны на пераўтварэнне свету да лепшага, “ачысцення ад векавой прыніжанасці”, рабскай пакоры. Героі Кузьмы Чорнага “ўцягваліся ў новы парадак жыцця, адрываючыся ад старога” [60, с. 250]: “І робячы вялікую гэтую работу, мы самі перарабляем сябе ў лепшы бок, усё сваё жыццё з’іначваем” [60, с. 251].

Але ён выразна бачыў і як мог змагаўся з усялякімі адхіленнямі на шляху да ажыццяўлення гэтай мэты. Прычым, нягледзячы на тое, што раман “Ідзі, ідзі” пісаўся пасля разгромных рэцэнзій на раман “Зямля” і аповесць “Лявон Бушмар”, нельга не адзначыць грамадзянскай і чалавечай мужнасці пісьменніка, калі ён піша пра людзей, для якіх рэвалюцыя з’явілася магчымасцю ўзбагаціцца, якія выкарыстоўваюць рэвалюцыйную рыторыку для паляпшэння ўласнага дабрабыту, для таго, каб стаць “падпанкамі”. У рамане “Ідзі, ідзі” такімі “падпанкамі” сталі Няхлябічы: “А ўжо за рэвалюцыю, як лес пляжылі, дык ён у камітэтчыкі ўзлез і дзялянкі людзям вызначаў, а сабе – дык самае лепшае цягаў. А гэты самы Мікалай – сын, за камісара над дварамі астаўся, дык бацька – што скарбовага добра панацягаў! Страшэнная, каб не схлусіць, моц! За рэвалюцыю ён забагацеў...” [60, с. 170], “я, кажа, сваімі рукамі рэвалюцыю рабіў, а тым часам цяпер замагільвае рэвалюцыю” [60, с. 173], “мы, кажа, рэвалюцыю сваімі рукамі рабілі на тое, каб цяпер самім панаваць. І праўда, як панок які (мужычы)” [60, с. 174]. Марыў прыстасавацца да новага жыцця і Толяк Сегенецкі: “Ёсць і ў савецкім жыцці гэтакія своеасаблівыя мясціны, дзе лъга стаць, каб толькі ўдалося, цвёрда на ногі, не разбураючы свайго свету, звыклага ўяўлення пра парадак яго, не ломячы сябе. Гэтага злому ён дрыжаў усім бяздум’ем сваім, усімі сваімі глыбіннымі пачуццямі” [60, с. 219].

Пісьменнік надзвычай пераканаўча паказваў тыя сацыяльныя крыўды, што прывялі да рэвалюцыі (выпадак з селянінам, якога скалечылі, прывязаўшы нагою за дуб, па загаду князя, за тое, што не ўпільнаваў пансага ўлюблёнага ганчака), пастаяннае нагадванне Кузьмой Чорным пра пакуты гаротнага сялянскага жыцця: “Я ж кажу, як мы робім? З

цёмнага да цёмнага. Як сабака які жывеш. А дзіця тое ў цябе! Яно аж праз сэрца тваё крывёю пройдзе, пакуль ты яго не выгадуеш. Калі ты добрае бацькаўскае сэрца маеш, дык, як той казаў, не рад, што на свет яго пусціў. Крывёю сэрца табе часамі ацекае, калі ты паглядзіш на яго. Ты яго і б'еш часам і заснуць яму не даеш, калі ён нацямочку аж вачэй расплюшчыць не можа, аж енчыць небарак, аж просіцца перада мною, аж моліща, як перад катам якім, а ты яго валачэш з цёплае пасцелі босага ў расу, у туман, у непагадзь... А што гэта я вораг яму, я яму пакуты жадаю, я катам над ім хачу быць? Я ж яму бацька родны, я ж яму першы прыяцель. А ідзецца гэтак, іншая рада не служыць; я яго б'ю, катую, ушчуваю. Гэтак мой дзед вырас, гэтак бацька і я раслі, гэтак і маё дзіця расце... Бяда прымушае. І сам, як старац, на чалавека не падобен, і дзіця маё гэтакае..." [60, с. 231].

У рамане "Ідзі, ідзі" надзвычай адчувальны ўплыў ідэалагічных установак таго часу: шкодніцкая дзейнасць ворагаў Савецкай улады, цяжкае жыццё ў Захадній Беларусі, непераможны поступ новых сацыялістычных ідэй, утварэнне калгасаў. Адназначны падзел на станоўчых і адмоўных герояў: заможныя – ворагі і шкоднікі, бедныя – пакутнікі, якія пакрысе ўступаюць у новае, шчаслівае жыццё. Відавочная змена ўстановак у параўнанні з раманам "Зямля", дзе заможны чалавек паказваўся пісьменнікам у станоўчым плане, выступаў аўтарытэтам для аднавяскойцаў. У рамане "Ідзі, ідзі" пададзена шмат тагачасных ідэалагічных стэрэатыпаў: заможныя сяляне знешне рэлігійныя, але ў жыцці паўстаюць сквалымі і сварлівыми (стара Сегенецкая кожную нядзелю наведвае касцёл, а сама ўсчыняе скандал з-за кавалка сала), слухаюць варожае радыё, чакаюць, пакуль вернуцца старыя парадкі. Толькі марыць стаць лётчыкам, каб выведаць важныя сакрэты і збегчы з імі за мяжу. Урэшце, ён гатовы здейніць злачынства. Беднякоў называюць "галетнікамі і гультаямі", сябе ж – кемлівымі і спрытнымі гаспадарамі. Ксёндз таксама чакае "дапамогі" з Захаду, вяртання старых парадкаў.

У творы шмат "ідэалагічна вытрыманых" у духу таго часу пасажаў: "... чалавецтва падзелена на два лагеры, і мы выходзім у жыццё, каб папоўніць сабою адзін з гэтых лагераў усясветнага змагання, усясветны пралетарскі лагер..." [60, с.

167], “а так, каб і Захад хутчэй стаў тым, што цяпер мы. Зняцце мяжы – урачыстасць заходняга пралетарыяту, вызваленне яго! Каб пралетарская рэвалюцыя зняла мяжу, бо хто б там яе іншы не знімаў – усё адно!... [60, с. 168]. Падобныя выказванні нагадваюць газетныя штампы 30-х гадоў мінулага стагоддзя: “Піянеры новай чалавечай стыхіі кагадзе яшчэ з’явіліся тут – пасланцы хуткай змены твару зямлі” [60, с. 194].

На жаль, чорнаўскі гуманізм саступае месца ідэям класавай нянявісці: “Рабіць гэтак, каб назаўсёды ад іх пазбавіцца, каб згладзіць ад іх зямлю” [60, с. 276].

Аднак, нягледзячы на гэта, у рамане “Ідзі, ідзі” Кузьма Чорны ўпершыню непрыхавана публіцыстычна загаварыў пра нацыянальнае пытанне: “... наша нацыянальнасць толькі нядаўна ўстала з шматвяковае свае труны. Мы чакаем зняцця з твару нашай краіны крывавай раны, ганебнай мяжы, што жывое цела рэжа папалам...” [60, с. 167].

Пісьменнік не баяўся палемізаваць з тагачаснымі партыйнымі ўстаноўкамі на “зліццё нацый”, часовы характар “нацыянальнага”: “Чаму вы заўсёды ўспомніце нацыянальнасць? Нацыянальная ж культура – толькі сродак.

– Дык трэба, каб гэта культура была, а не халтура... Чаму ж вы ніколі не ўпікнулі немцаў, рускіх, палякаў, французаў, што яны – немцы, рускія, палякі... А самі сябе вы заўсёды ўпікаеце, што вы беларус?

– Вам, вядома, не падабаецца, што і прафесар гаворыць рускаю моваю.

– Не падабаецца.

– Вы адно не станьце за шавіністку... Вы там і дзяржаўную мяжу ўспаміналі. Гэта што? Зняцце з твару Беларусі ганебнай мяжы (здаецца, так вы казалі), а тады, значыцца, ці не нацыянальна-дэмакратычная рэспубліка?

– Не здекуйцесь. Нашто вы ў сваёй нянявісці да сваёй нацыянальнасці даходзіце да здзеку з кожнага ўспамінання пра гэтую нацыянальнасць” [60, с. 168].

Відавочна, што нацыяльнае пытанне было вельмі істотным, балочым для Кузьмы Чорнага, калі ў 30-я гады мінулага стагоддзя пісьменнік наважваўся выказаць такое:

“– Гэта сімвал нашай краіны.

– Што?

– Арандатарства. Мы дома не маєм дому. Праз цэлыя вякі ў сваёй краіне арандатары...” [60, с. 200]. Праўда, тут жа Кузьма Чорны спяшаецца апраўдацца: “Я не за ўсялякую беларускую нацыю буду змагацца. Пан Азэмбловіч, у якога я дагэтуль служыла, таксама гаворыць, што ён належыць да беларускай нацыі. Я за яго змагацца не буду. Я з ім змагаюся” [60, с. 200].

Кузьма Чорны спяшаецца ўдакладніць, што для яго Беларусь – гэта перш за ўсё Беларусь, вызваленая з-пад сацыяльнага прыгнёту, з-пад прыгнёту аднаго чалавека над другім: “На чорта мне гэтакая Беларусь, пра якую вы мне тут шэпчаце, у якой кожны падпанак вернецца у свой маёнтак, кожны пан – у маёнтак. А не вернуцца магнаты, што паасядалі ў Польшчы, дык знайдуцца свае, тутэйшыя, самабытныя – і графы, і бароны, і так сабе падпанкі – адкуль іх толькі набярэцца! На чорта мне такая Беларусь! Рэакцыя на поступ пралетарскай рэвалюцыі!” [60, с. 168].

Уплыў тагачасных ідэалагічных установак абумовіў пэўную зададзенасць, нацяжкі ў арганізацыі матэрыялу. Так, нельга назваць арганічнымі, лагічнымі адносіны Галены Сегень і Гаруса. Здаецца, Гарус патрэбны Кузьме Чорнаму, каб засведчыць сваю ідэалагічна вытрыманую пазіцыю. Гнеўная тырада Галены Сегень у бок героя (“Гэта не ранейшая твяя пропаведź пра адзінства беларускай нацыі, пра тое, што яна павінна быць непадзельная, маналітная? Я думала, што адыдзеш ад гэтай атрутых думак” [60, с. 277]) нічым не абумоўлена: ні ходам развіцця падзеі, ні паводзінамі Гаруса. Нідзе ў тэксце Гарус не выказваўся пра “адзінства беларускай нацыі”. Відавочна, што гэта водголос на тагачасныя палітычныя падзеі, на барацьбу з так званымі нацдэмамі. Пісьменнік імкнуўся падкрэсліць сваю палітычную лаяльнасць.

Побач з tym, у рамане пададзены досыць трапныя назіранні над **характарам** беларуса: “Ужо што-што, а енchyць, дык на гэта наш чалавек здатны. Проста мастак на гэта. Тады толькі ён пачынае рабіць усё сам цвёрда і добра, калі кіне енchyць. Чуў жа, як сёння, удзень, пачаў ён гаварыць пра сваё і пра наша ўсіх шчасце... Ён гаварыў праўду. Ён разумее ўсё, як,

можа, ніхто. Але ж да якое думкі ён прыходзіць. Ні да якае. Ён табе расказаў усё, як ён жыве і гаруе, і толькі ўсяго. Ніякіх вывадаў ён не робіць. І пайшоў сабе ў сваю адвечную мышынью нару ці, як сам казаў, курынае седала, і там гатоў сядзець да канца дзён сваіх, і ўсё некаму скардзіцца” [60, с. 236]. Праўда, у далейшым пісьменнік паказвае, як селянін, пад уплывам сацыяльных змен, паступова пазбаўляеца гэтай рысы.

Як мы ўжо адначалі вышэй, для пісьменніка галоўным было перш за ўсё пазбаўленне ад такога становішча, калі адзін чалавек мае ўладу над другім. Гэта думка – адна з цэнтральных у рамане “Сястра”: “Шалёна спрачаліся мы тут наконт урачыстасці чалавека над чалавекам” [52, с. 165]. Вызначальнае для пісьменніка – гуманнае стаўленне да чалавека, вызваленне яго ад стану прыніжанасці і пакутаў. Пісьменнік неаднойчы звернецца да гэтай ідэі. У рамане “Сястра”: “Вы думаецце, увесь клёк рэвалюцыі ў тым, што цяпер загадчыкам стаў іншы, чым раней быў. Або што мы тут самі крычым аб шпалах і вугаллі... Не, ты пакінь згінаць плечы ў прысутнасці каго б там ні было. Сам увесь перарадзіся” [52, с. 169]. У рамане “Ідзі, ідзі”: “Вы думаецце, што той новы чалавек, пра якога вы мне тады чыталі ў сваіх вершах, будзе толькі таму новы, што будзе абыты, негалодны, адзеты? Ну адным словам, выратуецца з сацыяльных бядот, а сам, які быў, гэтакі і застанецца?.. Поўны новы чалавек пачнецца тады, калі з яго будзе вытрайлены апошні ценъ ад пачуцця ўсялякага акафіста ў дачыненні да каго і да чаго б там ні было...” [60, с. 182].

Кузьма Чорны выразна бачыў, што “**адвечнае прыгнечанне**” прыводзіла да пэўнай маральнай дэградацыі, да дробных, абсолютна непатрэбных сутычак і крыўдаў: “Адразу пачаў гаварыць Апанас Сегень пра адвечную вясковую песню: за кавалак гнілой вяроўкі век ядуць адно аднаго” [60, с. 173], “...спрадвечны, здаецца, бядак, з спрадвечаю сваёю бядачаю капеечнаю хітрасцю (абы-як выкруціцца на дзень, на два). Я ўспомніла адну блізкую мне жанчыну (не старую і старую, зразумей), што ўсё жыщё сваё ненавідзела гэтакую хлуслівую хітрасць і ўсё жыщё сваё прымушана была хітраваць перад усімі (за крошку хлеба!)”

[60, с. 183]. Пакутнае, беспра светнае жыццё не спрыяла праяўленню чалавечых пачуццяў: “Яна адарвалася ад брата і, заплакаўшы, абняла бацьку за шыю. І гэта была навіна ў гэтай хаце, дзе не прывыклі выказваць гэтак сваё замілаванне адно да другога” [60, с. 224]. Гэта тэма – скразная ў творах Кузьмы Чорнага. Так, герайнія рамана “Сястра” гаворыць: “Павінна ўсё ачысціцца ад прыніжанасці за справу аўладання неданошанымі вopраткамі” [52, с. 113]. У аповесці “Лявон Бушмар”: “Чаму, як якія дзікуны, забыўшыся на блізкае сваяўство, крыўдзяць адно аднаго з-за гэтай дробязі нядобрымі словамі? Гэтак жылі, што і старыя лахманы для іх не заўсёды драбяза. А яшчэ – калі чалавек кожны дзень у голадзе і холадзе, дык тут ужо ўсякія межы і ўстанаўленні руйнуюцца” [60, с. 33]. Кузьма Чорны неаднойчы звернецца да вобраза “старой вopраткі” (раман “Сястра”, аповесць “Лявон Бушмар”). Аднак, падкрэслім, пісьменнік паказвае, як змяняюцца гэтыя адносіны ў новым жыцці: “...і ён адчуваць стаў, што пачало з’яўляцца ў яго замілаванне да гэтай спрацаванай жанчыны, чаго ўжо доўгія гады не было” [60, с. 259].

Прагучаў у рамане “Ідзі, ідзі” і традыцыйны для Кузьмы Чорнага матыў **грунту**, сувязі з родным: “Тут гэта не густы вашы сходзяцца ці разыходзяцца, вы гэта не кветку дзікую любіце, а свет той, выган той, дзе яна расце. Тых людзей, якіх вы звязваецце з гэтымі людзьмі” [60, с. 180]. Невыпадкова пісьменнік часта звяртаецца да вобразаў людзей прышлых, чужынцаў. Пра непрыхавана адмоўнае стаўленне празаіка да такіх асоб сведчыць слова “сцегачы”, якое часта выкарыстоўваецца Кузьмой Чорным і мае негатыўнае адценне.

Той настрой, што пануе ў раманах пісьменніка, далёкі ад аптымістычнага. Наадварот, творы Кузьмы Чорнага хутчэй трагедыйнага гучання, яны літаральна насычаны чалавечымі **трагедыямі**. У творах пісьменніка мала герояў-аптымістаў, герояў, задаволеных жыццём. Пісьменнік пастаянна звяртаецца да тэмы пакутаў і адхіленняў ад тых лозунгаў, што накрэслены на сцягах рэвалюцыі. Матыў пакутаў гучыць і ў рамане “Ідзі, ідзі”: “Тата застаўся за дворніка ў вялікім месцы. Бывала, падмятаю я з ім на вуліцы, а людзі, як чорная хмара,

ідуць і наступаюць мне на мяту. Усе чыстыя, прыбраныя людзі. У мяне аж слёзы на вачах” [60, с. 162]. Кузьма Чорны з болем піша пра “капеечную адвечнасць”, “гнілую долю”, “спарахнеласць”, “саламянью страху ды трывазы гною на полі з-пад аднаго худога каняняці” [60, с. 248].

Калі прыгадаць слова самога Кузьмы Чорнага пра ўласнае жыщце (“Выйшаў з самага дна беларускага жыщца-быщца”), то можна зразумець, што пастаянны зварот да тэмы дзіцячых пакут – з уласна перажытага.

Скразной тэмай усёй творчасці Кузьмы Чорнага была тэма Радзімы, Бацькаўшчыны. Упершыню празаік звяртаецца да гэтай праблемы ў рамане “Зямля”. У рамане “Бацькаўшчына” (1931) пошуку пісьменніка набываюць маштабнасць, дзеянне ў творы разгортаюцца на шырокім грамадскім фоне: дарэвалюцыйны час, першая сусветная вайна, дзве рэвалюцыі, белапольская акупацыя, усталяванне Савецкай улады. У творы глыбока даследавана пытанне пошукаў беларусамі сваёй зямлі, бацькаўшчыны, радзімы. Марай галоўнага героя твора, Леапольда Гушкі, з’яўлялася мара пра ўласны куток зямлі, які б даваў магчымасць пракарміць сям’ю, не цярпець абразы ад паноў. Гушка, разам з сям’ёю, доўга і пакутліва ідзе да сваёй мары, церпіць нястачу, падман, але, нягледзячы на сваю цягавітасць, працавітасць (“Ён усё на сваіх плячах вынесе! Ён усё зробіць! Разам з ім усё, што трэба, каб жыць, набудзецца” [60, с. 320]) жаданай мары не дасягае.

Кузьма Чорны падрабязна, скурпулёзна апісвае пакутлівую працу Гушкі на панскім полі: “Каб ведаць, колькі працы павінен быў тут пакласці чалавек, трэба самому ўбачыць тую дзялянку. І камяніца, і глей...” [60, с. 299], “дзень пры дні ён вазіў каменне да горада на шашу... Дробныя каменні ён пазвозіў усе, а вялікія пакінуў на зіму рваць іх порахам. На восень зазябліў клін, каб да зімы ўпрэла ралля, а ў лагу, дзе апошні раз пан зжаў свой авёс, старанна заараў іржышча... На розных рагах кліна працавалі жанчыны: Марылька і маці збіралі каменне, нават месцамі выкарчоўвалі грасамі задзірванельня кусты пырніку... Ён уставаў яшчэ ўдодні, клаўся апоўначы. Звычайны быў тут малюнак: конь выцягваўся ў плузэ, як п’яўка, а за ім налёг на жалеза высокі чалавек” [60, с. 328], “і вясна, і лета, і пасля зноў восень –

цяглі за сабою бесканцовае вужышча цягавітай работы” [60, с. 330].

І толькі з усталяваннем Савецкай улады, за якую змагаўся сам герой і яго сыны, з уступленнем у калгас Гушка адчуў сябе гаспадаром і чалавекам: “Трэба было ведаць Леапольда Гушку раней, гэтак, як ведаў яго калісъці Сымон Чуйка – тады, калі яшчэ Леапольд Гушка рваў камяні на неурядлівай панской камяніцы, а пасля сплачваў за яе ўсім жыщём сваім Сурвілу, трэба было тады ведаць яго, каб цяпер адчуць і ўбачыць няспынны поступ рэвалюцыі. І Сымон Чуйка ўбачыў перад сабою сляды гэтай рэвалюцыі, калі толькі што спаткаўся з Леапольдам Гушкам... Леапольд Гушка стаяў перад Сымонам Чуйкам – высокі, цвёрды, спакойны” [60, с. 441].

У Савецкай уладзе Кузьма Чорны бачыў пазбаўленне ад векавога ярма: “парабкі цягнулі вужышча сваёй працы на панскім полі праз каторы ўжо век, праз доўгія вякі, ад бацькоў, дзядоў і далей у глыб цёмнага часу” [60, с. 428]. Сымон Чуйка, перайшоўшы мяжу і апынуўшыся ў Савецкай Беларусі, толькі тут усвядоміў, “што значыць ён, яго Рыгор, Леапольд Гушка, яны ўсе – на свеце. Ён як бы раптам выйшаў з аднаго і ўвайшоў у другі план свету. І ён цяпер глянуў на сябе не як на пакрыўданага лёсам чалавека, што прасядзеў гэтулькі год у турме. Гэтакую ён знайшоў і старую жанчыну, што калісъці была за гаспадыню ў трухлявай хаціне на ўзлеску” [60, с. 443].

Нягледзячы на тое, што ў творы адчувальна ідэалагічная зададзенасць, Кузьма Чорны пераканаўча паказвае значэнне зямлі для селяніна і, больш широка, Бацькаўшчыны, свайго, сваёй зямлі, радзімы для чалавека. Без Бацькаўшчыны не можа быць ні жыцця, элементарнага існавання, ні дабрабыту, ні спакою, ні будучыні. Але за ўсё гэта, за Бацькаўшчыну трэба змагацца, трэба ўсё гэта адстойваць. Такі пафас рамана Кузьмы Чорнага.

На жаль, ізноў жа даводзіцца гаварыць пра негатыўны ўплыў тагачасных ідэалагічных установак на творчасць пісьменніка. У рамане супастаўляеца светлае, заможнае жыццё Леапольда Гушкі пры Савецкай уладзе і бесправственое, поўнае крыўдаў і несправядлівасці жыццё Няміры ў панской

Польшчы: беспадстаўныя арышты, пабоі, жабрацтва. Кузьма Чорны сам сабе супярэчыць, калі піша, што раней, да ўсталявання калгасаў, кожны быў сам за сябе: “Урэшце тут ні за кога, кожны за сябе” [60, с.365]. Аднак калі стары Няміра вярнуўся з астрогу менавіта суседзі, аднавяскоўцы і сяляне суседніх вёсак, давалі яму прытулак: “Гэтак ён перабыў, перастагнаў некалькі дзён у гэтай хаце, пасля перайшоў да суседа. А пасля яшчэ да аднаго... І гэтак ён перабыў ва ўсіх вяскоўцаў” [60, с. 425].

З твора ў твор Кузьма Чорны піша пра **цяжкае**, бесprasветнае жыщцё: “...лыка, шарак, бруд у зрэбных кашулях; пот, мазалі і анізвання прасветлай гадзіны” [60, с.300], “шэрыя твары, без пары старыя, без пары атупелыя” [60, с. 308]. І нават на свята той жа шарак, тое ж зрэб’е, толькі святочнае: “Святочны шарак, святочнае зрэб’е, святочныя лапці нават. Адно што зрэб’е было памыта, і ў ім не было нечыстоты” [60, с. 308]. Павал Няміра гаворыць: “Што, гэта я жыву? Я гнію, а не жыву” [60, с. 330].

Гучыць у рамане “Бацькаўшчына” і традыцыйная для Кузьмы Чорнага тэма **адабранага маленства**: “Ці не Адася, ці не Антуся свайго яна бачыла ў гэтым Чуйкавым сыне! Зрэб’е, тое самае зрэб’е ў гэтакіх самых гадах! Мазалі на руках і нагах, парабкоўства, панскі двор, агідная работа, якую толькі ненавідзець можа чалавек, хочучы выратавацца ад яе, каб пажыць на свеце... Адась!.. Над горам ягонага маленства яна плакала” [60, с. 400 – 401].

Пастаянна звяртаецца Кузьма Чорны да рэалій нацыянальнага. Так, з твора ў твор пісьменнік нагадвае пра канфесійнае становішча Беларусі, мірнае суіснаванне праваслаўя і каталіцызму: “Даўно адзванілі ў царкве – адпраўлялася праваслаўная імша. Ад’енчылі таксама і касцёльныя званы: адпраўлялася імша каталіцкая” [60, с. 308]. Праўда, па вядомых прычынах, у творах Кузьмы Чорнага 30-х гадоў прысутнічае непрыхаваная іронія адносна рэлігійнасці герояў, якая часта падаецца няшчырай. Паказвае Кузьма Чорны і пагардлівае стаўленне асобных прадстаўнікоў каталіцызму і праваслаўя адно да аднаго: “От бо хамская гэта руская вера. Поп гэты – дык няма, каб паважна, як, напрыклад, ксёндз, рабіў адправу, а пакручваецца, як на

ражне... А Хрыстос – дык таксама не па-людску на крыж прыбыты: не адным цвіком у дзве нагі адразу, а па цвіку ў кожную нагу” [60, с. 311]. Разам з тым, на хвалі барацьбы з рэлігіяй, пісьменнік змог адлюстраваць палітызаванасць царквы і касцёла. І праваслаўны і каталіцкі святары лічаць толькі сваю канфесію правільнай: “... духоўны ойча ўпікае яго за тое, што ён гэтулькі пражыў з праваслаўнай жанчынаю, пагадаваў ад яе дзяцей і нічога дагэтуль не зрабіў і нават не паспрабаваў рабіць, каб давесці яе да праўдзівай перад панам богам каталіцкай веры. Тым часам жонка праз нейкі час паскардзілася яму, што чула гэта на споведзі, толькі ў кірунку да праваслаўя, ад папа” [60, с. 321].

У рамане “Пошукі будучыні” Кузьма Чорны піша пра палітыку дэнацыяналізацыі, якая праводзілася касцёлам на беларускіх землях: “Касцёл для фальваркаўца заставаўся вызначэннем не веравызнання, а нацыянальнасці, беларускую мову ён ламаў аб польскую і думаў, што гэтым жargonам ён далучыўся да культуры, якая ўкладвалася ў яго ў слова – пан, маёнтак, фальварак” [62, с. 81].

Узгадвае пісьменнік і старонкі беларускай гісторыі, закрыццё манастыроў, што дапамагалі паўстанцам у тысяча восемсот шэсцьдзесят трэцім годзе: “Стайшы на ўзгорку, акрай каржакаватага хвойнічку, відаць: чорная вежа сярэдневяковага княжага замка, шэрая касцельная вежа, зялёная царкоўная, рудая (абшарпаная) бляха былога бернардынскага кляштара. Гэты кляштар, пасля паўстання шэсцьдзесят трэцяга года, расійская імперская ўлада скасавала” [60, с. 299].

Нацыянальная, гістарычная крыўда прарываецца і ў рамане “Бацькаўшчына”: “А-а, Гушка! – абазваўся прыстаў. – Але! – Але! Але! – перакрывіў яго прыстаў. – В такой день не можешь ответить руским языком!” [60, с. 340].

Кузьма Чорны называе Расійскую імперыю турмою народаў-жабракоў: “Стаяў расійскі народ. Стаялі іншыя народы, з’яднаныя абцугамі пад сцягам Расійской імперыі. Іх гналі заваяваць сабе старое права: з жабрачымі торбамі на плячах дагніваць свой век у вялікай турме і перадаць гэтае права сваім дзесяткам” [60, с. 340].

І пры панскай Польшчы жыщё беларусаў не палепшала: “... выраслі новыя фальваркі, а сялянскія загоны яшчэ больш падрабнелі. Асаднікі сядзелі на лепшых мясцінах, парабкі цягалі ярмо на панскіх дварах, змянялася ўсё, а разам з тым здавалася, што ўсё гэта спрадвечнае, улегаванае” [60, с. 426]. Мікалая Сямагу, героя рамана “Млечны шлях”, польскія ўлады пераследуюць за беларускасць, за адкрыццё беларускай школы: “Ён сабраўся ў дарогу з чужой дзяржавы і роднай зямлі” [62, с. 210]. Родныя дзецы не маюць магчымасці быць самімі сабою, беларусамі (у лісце да бацькі ставяць подпісы на польскай мове): “Жах агарнуў яго. Прышэлец на родную зямлю, чужынец, вырывае іх душу і на яе месца пакінуць хocha сваю, ім чужую” [62, с. 213].

У рамане пераканаўча апісваецца **жах бежанства**, лёс беларусаў-выгнаннікаў: “Колы і рэшткі набытку пятрэлі паабапал гасцінца; кожны дзень паўз яго вырасталі новыя магілы з крыжамі і без іх; небаракі клаліся парыць зямлю пад енкі і слёзы сваіх родных пакутнікаў, а праз некалькі часу тыя самыя, што плакалі нядаўна, хаваючы свайго блізкага, самі развітваліся з жыщём на гэтым жа самым гасцінцы, адно што па іх не было ўжо каму плацаць” [60, с. 344].

На аснове рамана “Бацькаўшчына” Кузьма Чорны ў 1932 напісаў аднайменную п'есу.

У 30-х гадах Кузьма Чорны пасправаваў стварыць цыкл раманаў пра жыщё беларускай нацыі на працягу гісторыі. У артыкуле “Пра сваю п'есу” празаік пісаў: “Бацькаўшчына” належыць да цыкла задуманых мною твораў, якія, разам узятыя, павінны даць карціну развіцця чалавечага грамадства за час ад паншчыны да бяскласавага грамадства... Цыкл гэтых твораў будзе ісці не толькі па лініі храналогіі, а адначасна і па лініі ідыёвых катэгорый: бацькаўшчына, уласнасць, закон, свяцтва і г.д.” [47, с. 119].

Артыкул указвае на тое, што Кузьма Чорны лічыў класаве грамадства заганным, грамадствам з уласніцкай псіхалогіяй: “Галоўны ідэёвы стрыжань агульнага замыслу гэтых усіх твораў вось такі: з самага пачатку чалавече гісторыі і за ўесь яе доўгі час устанавілася абсолютная праўда гэтае гісторыі: “чалавек чалавеку воўк”. Гэта ёсць існасць філасофіі ўсіх класаў, якія калі-небудзь існавалі да пралетарыята.

Праletарыят жа, як клас, не толькі прыйшоў на змену папярэдняму класу, а, прыйшоўши на гістарычную дзейнасць, ён кладзе канец крываваму падзелу чалавечтва на класы, а значыцца, і назаўсёды знішчае старую, як свет, мудрасць: “чалавек чалавеку воўк” [47, с. 119].

Па-другое, важна адзначыць, што Кузьма Чорны пазіцыяніруе сябе менавіта як беларускі пісьменнік. І гэта ў часы барацьбы з нацдэмамі: “Матэрыял на гэтыя творы ёсць матэрыял той, які не толькі аўтар можа лепш ведаць, а і адчуваць у вобразах: матэрыял беларускі” [47, с. 119].

Артыкул “Пра сваю п’есу” гаворыць пра паглыбленне пісьменніцкай думкі, свядомае імкненне Кузьмы Чорнага пісаць творы філасофскай скіраванасці, на шырокім грамадскім фоне: “Аўтар лічыць за правільны метад даваць вытокі творчаму вобразу з гістарычнай рэальнасці і толькі на гэтай рэальнасці развіваць рэальную філасофію” [47, с. 119].

Гэта звышзадача сведчыла пра надзвычайны творчы патэнцыял Кузьмы Чорнага, указвала на маштабнасць мастацкай задумы пісьменніка. Аднак неспрыяльныя знешнія ўмовы перашкодзілі ажыццяўленню гэтай грандыёзной задумы.

Творчасць Кузьмы Чорнага паўплывала на фарміраванне **спецыфікі** рэалізму беларускай літаратуры першай паловы 20 стагоддзя – імкненне да філасофскага асэнсавання быцця. В. Локун адзначыла: “Сутнаснай заканамернасцю развіцця нацыянальнай прозы з’яўляўся сінтэз, “праастанне” філасофскіх ідэй і актуальных канфліктаў у канкрэтнай сацыяльна-гістарычнай рэчаіннасці. Лепшыя творы беларускай літаратуры нясуць у сабе менавіта гэту характэрную двухпланавасць. Першы план раскрывае сацыяльныя, палітычныя, псіхалагічныя, побытавыя, біялагічныя сітуацыі. Рэалізм прозы М. Гарэцкага і Кузьмы Чорнага мае яшчэ адзін галоўны план, або ўзровень – філасофскі. Гэта “ўзровень” раскрывае глыбінную светаўспрымальную структуру твора” [32, с. 157–158].

Раман “Трыццаць год” (1934) павінен быў стаць адным з задуманых Кузьмой Чорным цыкла раманаў пра жыццё беларусаў у Гісторыі. Аднак твор застаўся незавершаным.

Ідэя рамана – выкрыццё ўласніцкай філасофіі. Пісьменнік пры першым жа знаёмстве з карчомнікам Сёмкам Фартушнікам дае герою наступную характарыстыку: “Сваім закаранелым інтынктам ён чуў душу Мішы Піліпаўскага” [63, с. 323]. Галоўнай марай Фартушніка было разбагацесь, і дзеля дасягнення гэтай мары ён не грэбаваў нічым: за гроши ажаніўся з Аміляй Снацкай, прадаваў яе Хурсу, прадаў афіцеру польскай арміі. Кузьма Чорны імкнуўся паказаць, да якой ступені нізасці можа прывесці чалавека пагоня за матэрыйальнымі выгодамі.

Такім жа амаральным тыпам паўстае і гаспадар Фартушніка Хурс. Усе памкненні гэтага чалавека таксама былі скіраваны толькі на здабыццё матэрыйальных каштоўнасцей: “Калі ён толькі яшчэ пачынаў багацесь і **шукаў багацця** (вылучана намі – А. М.)...” [63, с. 346]. Нікчэмнасць героя падкрэсліваецца тым, што яго справа – свінячая ў літаральным сэнсе гэтага слова: “Вельмі забагацей на свіннях Хурс у вялікую вайну, на вайне ён зарабіў” [63, с. 346]. Герой ажаніўся са старой і непрыварабнай дачкой паўпанскага фальварковага пакідзішча, кінуў з дзіцем каханую жанчыну, “прыстроіў” яе замуж за нікчэмнага Сёмку Фартушніка. Хурс не мае нават імя, ён гатовы “дагадзіць каму трэба, а каму не трэба, дык можна і не дагаджаць, нават пашкодзіць” [63, с. 347].

Аміля Снацкая кідае Хурсу і Фартушніку: “Вы пражылі век свой не як людзі, а як зверы. Вы, адзін і другі, – або – глядзелі толькі свайго ўласнага задавальнення, і ніхто з вас не думаў, што гэтым самым вы душыще другога чалавека” [63, с. 396.]

Уплыў вульгарнага сацыялагізму прайвіўся ў імкненні пісьменніка выкрыць так званы абстрактны гуманізм, носьбітамі якога ў творы паўстаюць Клава Снацкая і яе маці Аміля. Кузьма Чорны паказавае, што слова пра чалавекалюбства, спагадлівасць для Клавы (“Я плачу над людскімі пакутамі. Свет і чалавечыя ўстаноўкі – гэта недарэчнасць” [63, с. 335]) – толькі жаданне пацешыць сваё самалюбства, вылучыцца сярод іншых людзей. Празаік наступным чынам характарызуе жаданне Клавы Снацкай дапамагчы маці Валодзі Каstryцкага: “Ёй здавалася, што яна

знейшла сапраўдную вялікую справу на свеце, дзеля якой варта жыць... З тае хвіліны, як яна, устаўши рана, убачыла першага чалавека, яна пачала пагардліва глядзець на ўсіх: яна адна ведае, што трэба для чалавечага шчасця ў свеце, а ўсе іншыя, прынамсі большасць, на фальшывай дарозе” [63, с. 332]. На Наталлю, якая таксама прыйшла дапамагчы маці Валодзі Каstryцкага, Клава глядзіць як на канкурэнтку: “Яна была больш занята сабою, чым усім іншым. Яна шукала якога-небудзь подзвігу, каб паказаць і Хурсу і ўсім на справе, што яна адна носіць у сабе праўду. Але, убачыўши хворую і Наталлю пры ёй, яна збянтэжылася. У яе з’явіліся здагадкі, што свет жыве і апрача яе” [63, с. 400]. І рабіць нешта канкрэтнае ёй не вельмі падабаецца: “Наталля выразна ўбачыла, што з гэтай хвіліны канчалася Клавіна рамантыка: цяпер справа ішла аб выразнай работе” [63, с. 344]. У далейшым Кузьма Чорны ўжо з непрыхаванай іроніяй піша пра жаданне герайні “рабіць няшчасным людзям дабро”: “яна так была далёка ад гэтих самых людзей” [63, с. 406]. Канчатковым “прысудам” для герайні становіцца яе спачуванне параненаму жандарму: “Забілі, гады! Ім нічога забіць чалавека! Гады! Можа, і сама Наталля страляла ў яго!” [63, с. 409]. Паказальная назва раздзела рамана: “Памылка Наталлі Паўлоўскай”. “Памылка”, па задуме аўтара, заключаецца ў tym, што Наталля Паўлоўская палічыла Клаву сваім чалавекам, чалавекам, якому шмат прыйшлося перажыць крыўдаў і абразаў, і таму лічыла, што Клава таксама ненавідзіць прыгнятальнікаў, як і Наталля з Валодзем Каstryцкім. Аднак жа Клава выявіла “хваравіты” гуманізм, ёй бракуе класавай няневісці: “Гадзіна, – думала яна пра Клаву. – Як гэта я раней не магла ацаніць яе і не так варожа, як трэба было, глядзела на яе. Які промах я зрабіла!” [63, с. 410].

Не абышлося тут, на жаль, і без традыцыйнага для тых часоў “выкryцця” рэлігійнасці. Калі Сёмка Фартушнік, жадаючы ўзяць шлюб з Аміляй, перайшоў у каталіцтва, “саборны пратаіерэй з гэтай прычыны падвысіў свой аўтарытэт прапаведніка: ён вельмі складна і з вялікім энтузіязмам сказаў некалькі пропаведзяў на тэму аб tym, якое вялікае зло ёсць “стяжание благ земных”... Вядома, пратаіерэй, гаворачы пра гэта, не меў на ўвазе выпадку з

сабой, калі ён адсудзіў ад свае сястры спрэчны, таксама двухпавярховы дом, і тая, з малымі дзецьмі, у траскучы мароз прымушана была выбрацца з наседжанага месца” [63, с. 353-354]. Наталля гаворыць пра Клаву, даведаўшыся пра яе спачуванне параненаму жандарму: “Подзвігу шукае, гадзіна! Цяпер, напэўна, маліцца пойдзе!” [63, с. 410].

На жаль, пісьменнік вымушаны быў аддаць даніну харектэрнаму для 30-х гадоў выкryццю ідэй нацыянальнай незалежнасці. Сацыяльны заказ тут відавочны, паколькі нішто ў харктары, паводзінах, словах Хурса не ўказвала на яго нацыянальныя прыхільнасці. Адзначыўшы свае заслугі перад Расіяй і Польшчай (“Я зрабіў дзве вялікія справы: я з тых людзей, якія кармілі рускі народ, калі ён на нямецкай вайне сядзеў у акопах, я таксама належаў да тых людзей, якія кармілі і польскі народ, калі ён ваяваў” [63, с. 399]), Хурс абсалютна нематывавана выказвае адданасць беларускай ідэі.

Відавочна, не абышоў Кузьма Чорны ў творы і тэму цяжкага жыцця. Жыццё прывяло маці Валодзі Каstryцкага да думкі, што “жыць – значыць пакутаваць” [63, с. 329]. Кузьма Чорны піша пра нянявісць бедных да багатых: “Такія, як я, – раслі галодныя і босыя, а яна гэтакая ніколі не была. Я яе ўзненавідзеў з таго часу, калі, шмат яшчэ год да гэтага, галодны бачыў, як яна ела такое, чаму я і назвы нават не ведаў” [63, с. 330]. Трэба сказаць, што пазіцыя Кузьмы Чорнага 30-х гадоў істотна адрозніваецца ад яго поглядаў 20-х гадоў. І раней празаік пісаў пра гаротнае, бядотнае жыццё. Але нянявісці чалавека да чалавека пісьменнік не апраўдваў.

Звяртаеца пісьменнік і да традыцыйнай для таго часу тэмы светлай будучыні, “вялікай справы пралетарскай рэвалюцыі” [63, с. 333].

Такім чынам, творы Кузьмы Чорнага 30-х гадоў неадназначныя ў ідэйным плане.

## 1.5 Асэнсаванне Беларускага Шляху ў творах Кузьмы Чорнага 40-х гадоў

Творы Кузьмы Чорнага 40-х гадоў сведчаць, што вызначальным напрамкам, па якім рухалася думка пісьменніка

ў гэты час, было асэнсаванне лёсу беларусаў ў Гісторыі і Часе. Раманы “Пошукі будучыні”, “Млечны Шлях”, “Вялікі дзень” – вынік глыбокага і напружанага раздуму над беларускім лёсам. Глыбокага – таму што ў гэтых творах надзвычай грунтоўна, маштабна асэнсоўваецца гістарычны лёс Беларусі, пакутлівая пошукі беларусамі свайго месца ў жыцці, сваёй долі, сваёй зямлі. Тое, што гэтыя пошукі былі сапраўды пакутлівымі, Кузьма Чорны пераканаўча паказаў у раманах “Бацькаўшчына”, “Пошукі будучыні”, “Млечны Шлях”, “Вялікі дзень”. А пра тое, што і пошукі самога пісьменніка былі пакутлівымі, сведчаць напружанасць, боль, уласна перажыты, з якім Кузьма Чорны апісвае і пякельную працу селяніна, і “ўкрадзенае маленства” некалькіх пакаленняў беларускіх дзяцей.

Беларускія філосафы традыцыйна называюць два фактары, вызначальныя ў станаўленні нацыянальнага харктару: ваеннае мінулае і грунтоўнасць сялянскага быту. Абодва гэтыя фактары асэнсоўваюца ў раманах Кузьмы Чорнага “Пошукі будучыні”, “Вялікі дзень”.

Найлепшае і найбольыш поўнае ўвасабленне тэмы пошукаў беларусамі радзімы, зямлі, Бацькаўшчыны пададзена ў рамане “Пошукі будучыні”. Празаік стварае тут маштабную карціну жыцця-быцця беларусаў, адкрывае, па словах Л. Корань, “цэлы беларускі свет” [36, с. 112].

Раман “Пошукі будучыні” напісаны сталым майстрам. Тут усё зладжана, прадумана, выверана. Пісьменнік дасягае выключнай скандэнсаванасці думкі, напружанасці пачуцця. Раман сведчыць пра надзвычайную глыбіню таленту пісьменніка. У рамане “Пошукі будучыні” столькі тэм, проблем, што хапіла б на некалькі твораў: і маштабнасць ахопу падзеяў (дзве сусветныя вайны, рэвалюцыя, падзелы і ўз'яднанне Беларусі), і глыбіня філасофскіх разважанняў над жыццём, чалавечымі ўзаемаадносінамі, узаемаадносінамі паміж мужчынам і жанчынай; і тэма дзяцінства, і разважанні над спецыфікай Беларускага Шляху, і дакладныя апісанні нацыянальнага быту і светапогляду.

Кузьма Чорны шмат і пераканаўча гаворыць у рамане “Пошукі будучыні” пра значэнне, сутнасць Бацькаўшчыны. Пра бежанца Кастуся Лукашэвіча Кузьма Чорны піша: “Ён

страціў з-пад сваіх ног той грунт, на якім стаяў на сваёй Вілейшчыне” [62, с. 17]. Карчмар Шымха бядуе, што яго бацькаўшчына яму больш не належыць: “Я табе зайдрошу. Адкуль бы ты ні шоў, то ты ідзеш у свае Сумлічы. А калі нават твая там хата і згніла да рэшты, ты ўсё роўна ідзеш дадому. А мне трэба адсюль выбірацца” [62, с. 48], “родная зямля – козыр на ўвесь свет” [62, с. 54]. У рамане “Млечны шлях”: “Ён думаў пра зоры, пра тое, што на дварэ, мусіць, бралася на мароз, пра дрэва, вялікі і чорны сілуэт якога вырысоўваўся ў вакне, і пра сваю нечаканую радасць. А як жа! Ён знайшоў сваю радзіму. Ён дажыўся да вялікай радасці. Ён не мог спаць ад шчасця” [62, с. 198].

Выпакутавана гучаць слова Нявады пра злучанасць чалавека і роднай зямлі: “Як жа гэта так жыць, каб чалавеку на свеце не было за што зачапіцца. А гэты Паліводскі што? Ён не нюхаў роднай зямлі, толькі жыў з яе. Хіба ён дзе на ёй хату паставіў, ці дом, ці дрэва пасадзіў? Як на мой разум – дык толькі той чалавек, што калі яго выпхнуць з роднага месца, дык ён, пакуль жыў, будзе рвацца туды. А калі дарвецца і ўбачыць, што там ўсё спустошана, дык ён другі раз жыць пачне: дрэвы пасадзіць і дом паставіць. А будуць яго зноў ірваць з месца, дык ён зямлю грызе, а не даецца або галаву адарве таму, хто становіцца ў яго над душой” [62, с. 53].

Мець сваё гняздо, бацькаўшчыну імкнецца і Сымон Ракуцька: “Так, як ніхто, ён пільнаваўся свайго гнязда, якое стала, хоць і марудна, складаў, саломіна за саломінай” [62, с. 59], “бесперапынна піў вялікую асалоду даводзіць да дасканаласці сваю новую дамоўку” [62, с. 63]. Прагучай у рамане і матыў “Роднага кута”: “Гора яе душы пачало залечвацца часам, і асабліва тады, калі яна пасля такога доўгага бяздомнага бадзяння дапала да роднага кутка” [62, с. 63]. Гэтая злучанасць з зямлёю, са сваім родным у Кузьмы Чорнага – анталагічная: “Якое неба над нашай зямлёй бывае ўвосень” [62, с. 71].

Кузьма Чорны пакутліва разважае над містэрыйяй беларускага лёсу: “Выкіданне з хаты, марнаванне маладосці, смутак у старасці, вечнае выгнанне ў жыцці на родным месцы” [62, с. 140]. Такі лёс суджаны не аднаму пакаленню беларусаў: “Яны абое належалі да таго пакалення, якое не

ведала сапраўднага маленства. Але затое перад імі стаяла ўжо іхня маладосць. А каб хто сказаў, што другое пасля іх пакаленне (іх дзецы) ўжо і маладосці мець не будуць, што іх маладосць з'есць чужы прышэлец?” [62, с. 43].

Надзвычайнай выразнасці дасягае Кузьма Чорны ў асэнсаванні традыцыйнай, балючай для яго тэмы **скрадзенага маленства**. Менавіта так называецца і адзін з раздзелаў рамана. Нездарма Кузьма Чорны пачынае твор ад уласнага імя, узгадвае ўласна перажытае: “Тыя гады прымусілі нас змалку прывучвацца да плуга і касы, да пілы і сякеры, да гэбля і долата, да молата і кавалда... сталася так, што дзесяцігодныя дзяўчаткі жалі жыта, дванаццацігодныя хлапчукі аралі як мае быць, а пятнаццацігоднія самі вялі гаспадарку, кармілі сем’і працай сваіх рук” [62, с. 7]. Не па гадах сталай з’яўляеца Волечка Нявада (“Волечка маўчала, як самая сталая з усіх жанчын свету” [62, с. 11]). Усе гэтыя войны, рэвалюцыі прывялі да таго, што свет для дзяцей стаў “такім бязлітасным” [62, с. 13].

Кузьма Чорны спрабуе зразумець, хто забірае маленства ў беларускіх дзяцей. Тэма “забранага маленства” – скразны матыў твораў пісьменніка. Асабліва востра гэта тэма прагучала ў творах 40-х гадоў. Рэфранам на працягу ўсяго твора гучаць слова “нехта злы і бязлітасны ўкраў у яго яе маленства” [62, с. 76].

Мастацкая практыка Кузьмы Чорнага, асабліва яго творы ваенных гадоў (раманы “Пошукі будучыні”, “Вялікі дзень”, “Млечны шлях”) дазваляе сцвярджаць, што беларускі пісьменнік быў знаёмы з поглядамі Фрыдрыха Ніцшэ (1844–1900), прадстаўніка філасофіі жыцця. У гэтых творах мы наглядаем непрыхаваную палеміку з нямецкім філософам, яго ідэяй “Звышчалавека”, дакладней, тым натуралістычным і пазітыўісцкім разуменнем гэтай ідэі, якім скарысталася фашисцкая ідэалогія. Маладзейшы Густаў Шрэдэр – носьбіт такой ідэалогіі. Ён гаворыць: “Германію зробіш вялікай не душой, а жалезам” [62, с. 130]. Жонка Густава Шрэдэра ўпікае мужа ў мяккацеласці: “Але ён не вытрыманы чалавек. У хваробе ён даў дурную волю сваім пачуццям і аддаў чорт ведае каму вялікае багацце. Праз усё жыццё я казала яму, што ён зрабіў злачынства перад Германіяй” [62, с. 137].

Апісваючы носьбітаў фашисцкай ідэалогіі, Кузьма Чорны відавочна непрыхільна ацэнъвае нямецкую стрыманасць, дзейснасць, практычнасць. Кузьма Чорны так піша пра маладзейшага Шрэдэра: “Гэта быў дзейны чалавек і практычны работнік. У яго акрузе былі чатыры канцэнтрацыйныя лагеры, і ён сам займаўся імі” [62, с. 137]. Відавочна, што такое стаўленне пісьменніка да немцаў (“Нямецкая галава. Машыну якую ці гармату новую ты ўмееш выдумаць, а бачыць, што чалавек мае душу і сэрца – на гэта ў цябе няма нічога...” [62, с. 16], “От бо нямецкая душа! Ніякіх там парываў, усё павінна быць вылічана: колькі аршын радасці, колькі ўдзячнасці, колькі сяброўства і колькі добра другому, каб не перадаць лішне” [62, с. 37]) можна зразумець, зыходзячы з сітуацыі ваеных часоў.

Як вядома, “Звышчалавек” у разуменні Ф. Ніцшэ – гэта чалавек, які пастаянна імкненне да ўдасканалення, імкненца пераўзысці магчымасці чалавека праз няспынную творчую энергию: “Чалавек для Ф. Ніцшэ не з'яўляецца чалавекам, калі не намагаецца пераўзысці сябе і стаць тым, кім ён не ёсць – звышчалавекам” [64, с. 324]. Аднак фашисцкая ідэалогія сказіла ідэі філосафа, стварыўшы ідэалогію пануючай расы, звышрасы. Але ж, як падкрэслівае Ж. Эрш, “уважаць сябе за звышчалавека ад прыроды – гэта абсолютна скажаць Ф. Ніцшэ. Нагадаем, для Ф. Ніцшэ чалавек, наадварот, ніколі не задавальняеца сваім станам” [64, с. 324].

В. Локун падкрэсліла, што “У раманах “Вялікі дзень” і “Пошукі будучыні” беларускі пісьменнік даследуе працэс станаўлення “звышчалавека” і раба: Генрых Тоўхарт – Адам Блецка, Густаў Шрэдэр – Люцыян Акаловіч” [32]. Даследчыца прааналізавала гэты аспект твораў Кузьмы Чорнага.

Як рэакцыя на ідэі фашизму і Ніцшэву “волю да ўлады” чытаючца наступныя слова Кузьмы Чорнага: “У нашы дні спрабавала забытаваць пропаведзь, што кожны народ любіць вайну... Гэтая пропаведзь спазнілася на мільёны год. Што ж да скопішча тых валасатых нашых продкаў, якія яшчэ мелі пляскаты лоб і вечна ваявалі адзін з адным, каб адзін аднаго есці нават без перцу і солі, то нават далучыўшы да іх усё гітлераўскае войска, наўрад ці льга назваць усё гэта зборышча народам. Гэтая развага мела б у тыя часы да Кукавіцкай

карчмы тое дачыненне, што ў ёй тады часта падначоўвалі людзі, ваяўнічы дух якіх абмяжоўваўся радасцю аб тым, што скочылася вялікая вайна, якая займала паўсвету, паканчаліся меншыя войны...” [62, с. 46].

Тут ізноў жа варта прывесці слова Ж. Эрш, якая піша, што паняцце “волі да ўлады ў Ніцшэ мае шмат значэнняў. Рэч тут яшчэ і ў тым, што сам тэрмін “улада” – неадназначны, да таго ж, Ніцшэ звязвае з ім розныя вартасці. А таму нельга атаясамліваць гэты тэрмін і з інстынктам ўлады... З усяго вышэйсказанага стаецца зразумелым, чаму панятак “воля да ўлады” ператрываў столькі скажэнняў” [64, с. 328 – 329].

У рамане Кузьма Чорны працягвае сцвярджаць сваю філасофію **жыцця як радасці**: “А ўсё золата, якое толькі ёсьць на свеце, – нікчэмная драбяза і непатрэбшчына перад самім жыццём” [62, с. 22]. Радасць жыцця – у штодзённай, спакойнай працы: “Чалавек меў радасць ад таго, што рабіў кожны дзень” [62, с. 43]. Праца, звыклыя заняткі ратуюць герояў ад цяжкіх думак, ад варожасці свету. Як выпакутаванае, недасяжнае гучыць у Кузьмы Чорнага слова пра звычайнае мірнае жыццё, пра радасць ад штодзённага, непатрэбнасць зайдрасці, сквапнасці: “Снег, вецер, галасны певень, пах сена з пуні, крык зімовай птушкі, счарнелы ад прымаразкаў лісток з саду на ветры, ясны заход сонца, пах свежага хлеба ў хаце, вымалачаны колас, узніты ветрам на бязлісты куст бэзу, зорнасць марознай ночы, бесперапынная плын’ часу – дзень за днём, дзень за днём, – і пайшло яно, з вялікай радасцю аб тым малым, што толькі і патрэбна чалавеку. Ні зайдрасць і ні сквапнасць, ні злое незадавальненне, ні прыкрай паняверка, што ўсё мала і трэба больш, ні горач, што нехта вышэйшы за цябе ростам” [62, с. 41 – 42]. На гэты конт В. Локун слушна заўважыла: “У беларускай літаратуры Кузьма Чорны ўслед за М. Гарэцкім прыцягнуў увагу да натуральна-прыроднай асновы чалавека, да анталагічнага статуса чалавека і свету” [32, с. 180].

Героі Кузьмы Чорнага прагнуць не багацця, не задавальнення сваіх нейкіх амбіций. Щасцем для іх з’яўляецца элементарнае, натуральнае – проста жыць на сваёй зямлі, працеваць, гадаваць дзяцей: “Але ж я жыў гэтулькі год

у мілай мне працы, і жыццё гэтае само па сабе льга назваць шчасцем” [62, с. 74].

У рамане “Млечны шлях” Кузьма Чорны піша: “Але такая пячаць бывае на твары толькі ў таго, хто вытрымаў нясцерпныя пакуты і пазнаў ту ю праўду, што ўсё звыклае чалавеку і нецікае, нават апрыклае, можа стаць яму раптам вялікім шчасцем і радасцю”, “і сваю радасць чалавек можа знайсці ў кожнай травіне” [62, с. 174].

Пра нарабаванае золата Шрэдэра фельчар кажа: “Тут яшчэ, каля гэтых пярсцёнкаў і гадзіннікаў, чалавечая душа такі танец справіла, што аж след ад гэтага на чужую душу кладзецца” [62, с. 35]. Золата “душыць” Каствуя і Волечку: “Але самае большае – тыя гадзіннікі і пярсцёнкі як бы душылі яго. Чамусьці яны пасля фельчараўай гаворкі сталі яму страшнымі і агіднымі, што да іх дакрануцца нядобра было” [62, с. 38].

Кузьма Чорны вельмі дакладны ў перадачы псіхалогіі. У рамане “Пошукі будучыні” – псіхалогіі мужчыны і жанчыны: “... у яе з’явіліся пачаткі спадзявання жанчыны мець дапамогу ад мужчыны і ісці за ім. Ён жа стаяў і адчуваў цяжар ускладзенага на яго клопату” [62, с. 13].

Празаік апісвае цёплыя, спагадлівыя чалавечыя адносіны, клопат герояў адзін пра аднаго: “Стаяў гадзінамі, тросся з холаду, а не ішоў. І яму было добра берагчы яе сон” [62, с. 39]. Асабліва пранікнёна піша Кузьма Чорны пра шчасце сямейнага жыцця, ва ўласнай хаце, на сваёй зямлі.

Празаік пазбаўляеца ад навязанага аптымізму 30-х гадоў, вельмі глыбока і цвяроза глядзіць на жыццё: “Горацы на свеце многа, але і ў самай большай на свеце пасудзіне ёсь дно, няхай сабе яна хоць і да краёў наліта атрутай. А ты стаіш перад векам сваім, дык атрута і горач выветраца і высахнуць, а ты жыць будзеш...” [62, с. 18].

Нельга абысці ўвагай пытанне пра хрысціянскія матывы ў творах Кузьмы Чорнага. Напрыклад, матыў Іова ў рамане “Вялікі дзень”, унутраны маналог Андрэя Мішурэна: “Як толькі мог, ён стараўся не падацца непераможнаму жаданню сказаць гэтым няшчасным людзям: мая душа прагне, каб які-небудзь вялікі і ўсемагутны бацька сказаў мне: “Любы мой сын, мне відны твае пакуты, спадзявайся на маю ласку да

цябе, я люблю цябе і шкадую” [62, с. 407]. Менавіта страсны заклік Кузьмы Чорнага да ўсталявання чалавечных, спагадлівых адносін адзін да аднаго – сведчанне хрысціянскага пачатку светапогляду пісьменніка. Л. Корань падкрэсліла: “Не сказаць пра Кузьму Чорнага і хрысціянства – усё роўна, што мець на ўвазе Дастаеўскага-атэіста” [36, с. 86]. Хрысціянскі запавет “вазлюбі бліжняга свайго” вызначае паводзіны Мані Ірмалевіч, Казіміра Цівунчыка, Ваці Браніслаўца (раман “Сястра”), фельчара (раман “Пошукі будучыні”), Ганны (“Радасць жанчыны”), Любы Лук’янскай, Макаркавых Волькі, герайні апавядання “Маленькая жанчына”.

Увогуле, вызначальнае, што яднае жаночыя вобразы Кузьмы Чорнага, гэта хрысціянская дабрыня, нейкая надзвычайная спачувальнасць, спагадлівасць. Адпаведна, жаночыя вобразы, створаныя Кузьмой Чорным, увабралі ў сябе найбольш яскравыя рысы нацыянальнага харектару беларускай жанчыны.

Для пісьменніка чуласць увогуле – адзін з найважнейшых паказчыкаў чалавечай вартасці, своеасаблівы індыкатар чалавечнасці. Такой мяккай, чулай паўстае жанчына ўжо ў самых першых творах празаіка: апавяданнях “Радасць жанчыны”, “Па дарозе”, “Захар Зынга”, раманах “Сястра”, “Зямля”. У апавяданні “Радасць жанчыны” яго галоўная герайні Ганна жыве пры старэйшым браце, які, “сарваны цяжкаю працай”, часта “ўпікаў Ганну дармаедствам, а Ганна яго шкадавала...” [43, с. 114]. У апавяданні “Па дарозе” пісьменнік наступным чынам харектарызуе маці галоўнага героя Паўла: “Была жанчына старая і часта насіла ў сабе нейкі востры настрой. Бо гэта яна многа перажыла была за жыццё бяды і гора, і гэта зрабіла яе чулай навекі” [43, с. 152]. У апавяданні “Захар Зынга” пісьменнік так перадае стан герайні: “...адчула замілаванне дачкі да хворага бацькі”, “ён ёй здаваўся слабым і немагушчым, якога трэба даглядаць і не спускаць з вачэй” [43, с. 248]. Герайні рамана “Зямля” Ганна не цешыцца з-за мужчынскай увагі, а перажывае, што стала прычынай пакутаў добра га чалавека, Алеся.

У рамане “Сястра” пісьменнік звяртаецца да скразной у яго творчасці проблемы – проблемы суперажывання чалавека

чалавеку, спагады, дапамогі. Адна з галоўных герайн твора – Маня Ірмалевіч. Кузьма Чорны ўжо ў самым пачатку рамана акрэсліў сутнасць вобраза герайні – чуласць, разуменне: “І раптам вырасла яна ў яго ўяўленні – з малое, паважнае нейкае ў словах сваіх, якою ён ведаў яе заўсёды і бачыў апошні раз, – вырасла яна раптам у вобраз сталай жанчыны – сястры, уведаўшай нейкі сэнс ці то ўсе адценні жыщца” [52, с. 9]. Нездарма і раман мае назуву “Сястра”. Гэта значыць, для пісьменніка было важна сцвердзіць гэту чуласць, разуменне. Кузьма Чорны пастянна падкрэслівае Маніну дабрыню: “Нават і думкі яе мелі пачатак свой у сэрцы” [52, с. 113], “... і як гэта яна павінна была апекавацца над усім і клапаціцца аб іх” [52, с. 114].

Маня – чалавек надзвычай чулы, праніклівы, тактоўны. Яна лічыць сябе вінаватай, што побач з ёю нехта пакутуе ці некалі пакутаваў. Казіміру яна здалася “пакутніцай за ўсё і над усім” [52, с. 140]. Астатнія героі адчуваюць у Мані яе дабрыню і цягнуцца да яе, давяраюць свае перажыванні. Маня нясе з сабою ўсё самае лепшае: яна надае ўпэўненасці, моцы Вацю, з яе з’яўленнем цяплее душой Казімір. Маня на многае адкрывае яму вочы. І найперш на тое, як важна, каб побач з чалавекам быў нехта, хто б разумеў і падтрымліваў яго.

Маня – гэта ўвасабленне чысціні, справядлівасці. І ў многім менавіта яе стаўленне да астатніх герояў з’яўляецца паказчыкам іх чалавечай вартасці. Яна як бы суддзя іх учынкаў. Якраз Маня здолела зразумець Вацю Браніслаўца і тое, што яму неабходна дапамагчы ў яго пошуках. Маня не прымае жорсткай пазіцыі “жалезнага” Абрама Ватасона. Гераіня дае людзям тое спачуванне, якое ім так неабходна, да якога імкнуцца героі рамана. Яна менавіта зацікаўлена іншым чалавекам, яго жыццём, клопатамі. Побач з Маній у Казіміра Ірмалевіча ўпершыню з’яўляецца патрэба расказаць пра свае справы. Яна абуджае ў ім жаданне і самому дапамагчы іншаму чалавеку: “Ен чуў у яе ўважлівасці зацікаўленасць чалавека чалавекам – тым, які займаецца гэтаю вось працай. І тут узнімалася ў ім патрэбнасць самому паглыбіцца ў тое, што прымусіла яе гаварыць кагадзе пра Вацю Браніслаўца як пра чалавека, якому ніхто не дапамог пазбавіцца хістанняў яго на зямлі” [52, с. 199].

Побач з Маняй Казя пачынае ўсведамляць, што самае каштоўнае ў жыцці – разуменне, блізкасць да іншага чалавека. Гэта надае яму пачуццё радасці, раўнавагі: "...нешта ёсць большае, чым кожнадзённыя спрэчкі аб яго медычных формулах, чым тыя адносіны з яго таварышамі, працаўнікамі клінікі, якія зусім знікаюць тады, калі кончынца спрэчка аб формулах і яны разыдуцца. Гэтае вялікае і патрэбнае тут от, у гэтую хвіліну, выразна выяўлялася ў тым, што яму было радасна ад того, што яна блізка тут, каля яго, што яна напісала тады некалі першы ліст да яго, што яны зноў спаткаліся на гэтых жыццёвых дарогах, такіх шырокіх і радасных..." [52, с. 199 – 200]. Казя прагнє чалавечай блізкасці. Яшчэ ў маленстве ўсё бунтавала ў Казі пры сутыкненні з людской засяроджанасцю толькі на ўласных клопатах і жыцці, няуважлівасці да іншага. Казя разумее, што паміж людзьмі не павінна быць крыўды, недаверу, злосці, бо гэта атручвае жыццё, не дае адчуць радасці ад блізкасці чалавека да чалавека: "Ты жыла ўжо шмат самастойна і дагэтуль не навучылася расцаніць нашу былую непрыязнь як непатрэбную дробязь, зняважлівую для чалавека" [52, с. 73].

Шукае людской спагады і Радзівон Цівунчык. Чалавечнасць – тое, што найперш вылучае героя. "Слаўным чалавечнасцю", "клапатлівым, як бацька" называе героя пісьменнік. Цівунчык часта наракае, што людзі ачарсцвелі душою, што іх адносіны паміж сабой абмяжоўваюцца толькі нейкімі справамі: "І, гаворачы аб справе, дык ён твой першы прыяцель. А калі пачнецца, скажам, трохі іначай, от, скажам, бядя якая ў цябе на душы ляжыць або гора якое, значыць, душу табе душыць, – то тады ты маўчы з ім. Не гавары нічога, а то кпіны будзе строіць, не дай бог. Ён жа чалавечае душы не признае" [52, с. 132].

Цівунчык – увасабленне чалавечнасці ў яе, так сказаць, аголеным, безабаронным выглядзе. Любое праяўленне абыякавасці, чэрствасці балюча адбіваецца ў душы героя. І наадварот, людская спагада, чуласць адгукаеца ў ім удзячнасцю і дабрынёй. Цівунчык гатовы дапамагчы любому чалавеку і да любога праяўляе самую жывую і шчырую зацікаўленасць. Гэтую чалавечнасць, дабрыню Цівунчыка адчувае Ваця: "Думалася яму цяпер, што толькі адзін чалавек

ёсць – стары Радзівон Цівунчык, які несвядома разумеў самую сутнасць сутнасці тых, з кім сустракаецца. І з ім Вацю можна было б гаварыць або хоць моўчкі сядзець доўга і прыемна” [52, с. 276]. Цівунчык увесь час імкнення быць бліжэй да людзей, прымае іх клопаты як свае ўласныя. Менавіта стаўленне Цівунчыка, “слайнага чалавечнасцю”, з’яўляецца істотным у разуменні сутнасці герояў. І менавіта Браніслаўца ён вылучыў і палюбіў больш за астатніх. І Ваця ў сваю чаргу адчувае чалавечнасць Цівунчыка. У Абраме ж Цівунчык расчараўваўся, адчуўшы няуважлівасць таго да людзей.

Кузьма Чорны адмаўляе людскую размежаванасць, адчужанасць, усё тое, што аддаляе чалавека ад чалавека. Умоўнасць не дазваляе зразумець Вацінаму таварышу, як той піша ліст малазнаёмаму чалавеку. А між тым ліст гэты надзвычай усхваляваў і абрадаваў Цівунчыка. Ізноў жа ўмоўнасць не дае спакою Малюжычу, калі ён спрабуе ўладкаваць Маню на работу. Герою непрыемна, што могуць уznікнуць перасуды, хоць ён і лічыць іх дробязнымі. Пасля ж Малюжыч быў вельмі задаволены, што дапамог чалавеку: “Цяпер вельмі добра. Наогул жа, усё гэта нейк аж урэзалася ў маё асабовае жыщё. Ведаеш ты, гэта так бывае часам, пасля чаго некаторыя людзі, гэтыя самыя, што так выпадкова сустракаюцца на дарозе, пачынаюць быць бліzkіm...” [52, с. 185].

Тэма чуласці, спагады, спачування гучыць і ў рамане “Трыццаць год”. Пра Колю Высоцкага Кузьма Чорны піша: “Ён ненавідзеў усялякі здзек, шанаваў і паважаў чалавечыя пакуты і слёзы...” [63, с. 335].

Да Усявышняга звяртаюцца героі рамана “Пошукі будучыні” ў хвіліны роспачы і адчаю: Нявада (“Божа, памажы мне, каб усё так і было добра, тады я зберагу яе, малую, дзеля того, што добрае будзе, памажы мне выратаваць яе” [62, с. 114]), Ракуцька (“Ліза асталася там, Божа найвышшы!” [62, с. 115]); героі рамана “Млечны шлях”: “Божа, – шапталі яго губы, – няхай бы ты быў і існаваў і зрабіў бы так, каб яна пад агнём даўно ўжо была нежывая” [62, с. 215].

Цікавую заўвагу адносна назвы рамана “Пошукі будучыні”, яе хрысціянскага зместу, зрабіла Г. Бутырчык: “Ужо сама назва рамана сімвалічная, бо пошук – гэта заўжды рух,

імкненне, шлях да спасціжэння сябе і Сусвету, які найперш патрабуе веры ў спрадвечныя чалавечыя каштоўнасці – дабрыню, спагаду, міласэрнасць” [33, с. 49]. І далей даследчыца працягвае: “Відавочна, што вобразы вялікага скрыжавання, вялікага дрэва, вялікага каменю – гэта вобразы аднаго парадку, якія акцэнтуюць у творы проблему маральнага выбару і ў кантэксце біблейскай вобразнасці могуць быць разгледжаны як трансфармацыі вобраза Хрыста. Адпаведна, вобраз вялікага злодзея ёсьць увасабленнем інферналнага зла, ці ідэі антыхрыста. Такая інтэрпрэтацыя вобраза становіща магчымай пры суднясенні яго з вобразам вялікага інквізітара Ф. Дастаеўскага, чыя творчасць значна паўплывала на мастацкі свет Кузьмы Чорнага” [33, с. 49].

Пра “ўсясветную дбайнаць аб кожным чалавеку, які толькі хоць дзе на зямлі радзіўся на свет” [62, с. 205] піша Кузьма Чорны ў рамане “Млечны шлях”.

У творы пісьменнік разважае над хрысціянскай проблемай спачування і даравання. Ці можна дараваць фашысту, забойцу дабрыні і спачування: “Фашыст і чалавек. Вось яны два, адзін аднаму напроці. Калі нам суджана пабіць фашыстаў і калі мы пашкадуем іх, збітых, і будзем гаварыць, што і яны людзі, то хто так можа гаварыць, калі я не дарую! Хіба можа яны ўсе, ... так як рабілі некалі вялікія злачынцы, каючыся, адзенуць на сябе адзежу з зрэбных мяхоў на цэлае стагоддзе і самі аддадуць усе сілы, каб узрасціць у шчасці тое пакаленне ў чалавецтве, якое ў сваім маленстве зазнала на сабе фашысцкі бот...” [62, с. 202]. Уладзімір Ярмаліцкі змагаецца сам з сабою. У яго душы літасцівасць і спагадлівасць супрацьстаяць няневісці да забойцаў жыцця і радасці. Убачыўшы спакутаванага, на мяжы жыцця і смерці, чалавека, Ярмаліцкі “забыўся быў і на свае пакуты”. Але калі герой зразумеў, што гэта немец, яго пачуцці змяняюцца: “Душа мая гнала вон усялякае спачуванне” [62, с. 202]. І менавіта гэтага, свайго развароту ад спачування і чалавечнасці, не можа дараваць Ярмаліцкі фашызму: “Гэта была новая мая пакута: бачыць чалавека перад пагібеллю і ў няшчасці і не мець сілы выйсці з чэрствасці і халоднасці! Я ўзненавідзеў яго за тое, што ён прывалокся на маю родную зямлю, адабраў у мяне радасць. Загнаў мяне ў аглоблі і не дазволіў мне быць і далей мяккім і

добрым, літасцівым і лагодным перад чужой пакутай” [62, с. 202].

У рамане “Млечны шлях” Кузьма Чорны піша пра холад, што сыходзіць ад чалавека, які не мае веры: “... то ў гэтага толькі адна рыса панавала над усім. Гэта – абыякавасць. Холадам павявалася ад яго вачэй і нерухомых губ і сабранага ў нерухомыя маршчыны лба. Але холад не пераходзіў у абсолютны спакой і нават не межаваўся з ім. Абыякавасць, нерухомасць, зморанаць, расчараўанне... І паняверка. Без усялякай веры быў чалавек. І гэтае бязвер’е і было яго тым жарам, што дзесьці яшчэ тлеў у яго душы. Пакута ад таго, што няма веры” [62, с. 175].

Галоўны клопат Мікалая Сямагі – пільнаваць душу дачкі ад ачарсцвення ў гэты жорсткі час: “Як магу, я пільную яе душу, каб яна не абязвечылася і захавалася такая, якая і была змалку” [62, с. 208].

Кузьма Чорны пакутліва разважае над тым, адкуль столькі гора, няшчасцяў, чаму людзі здольныя на забойствы, на няnavіscь, ці засталося нешта чалавече ў чалавеку: “Ці ты верыш, што чалавек не вытрымае, каб вечна быць зверам? Вырві ты з чалавека сэрца і ўстаў на яго месца звярынае, дык у чалавечых грудзях і звярынае сэрца стане чалавечым” [62, с. 116]. Нягледзячы на ўсе жахі, выпрабаванні, якія даводзіцца пераадольваць яго героям, пісьменнік перакананы: “Як свет стаіць, то яшчэ не было вядома, каб на няnavіscі вырасла шчасце. А радасць на чужой бядзе” [62, с. 124 – 125].

Нельга не ўзгадаць і апошнія слова пісьменніка з яго “Дзённіка”: “...Божа, напішы за мяне мае раманы, хіба так маліща, ці што?” [47, с. 521]

Урэшце, раманы Кузьмы Чорнага ваенных гадоў уяўляюць цікавасць, паколькі тут выкладзена і пісьменніцкая канцэпцыя Беларускага Шляху.

Як вядома, першым, хто на светапоглядным узроўні паспрабаваў вызначыць спецыфіку Беларускага Шляху, быў Ігнат Канчэўскі: “Беларусь ад X веку і да гэтай пары фактычна з’яўляецца полем змагання двух кірункаў еўрапейскай культуры – заходняга і ўсходняга. Граніца абодвух упłyваў, падзяляючы славянства на два стани, праходзіць праз Беларусь, Украіну і хаваеца ў балканскіх краях” [38, с. 44].

Такім чынам, асноўнымі прыкметамі беларускай ідэнтычнасці, паводле І. Канчэўскага, з'яўляюцца становішча паміж Усходам і Захадам, хістанні паміж гэтымі культурамі, а таксама адначасовае непрыманне іх.

З таго часу канцэпцыя памежнага становішча Беларусі з'яўляецца дамінуючай у беларускай культуралогіі (І. Бабкоў “Этыка памежжа: транскультурнасць як беларускі досьвед” [65]).

Канцэпцыя памежнага становішча Беларусі (паміж Захадам і Усходам) была прынцыпова важнай і для Кузьмы Чорнага. Тэма “Захад-Усход” пастаянна гучыць на старонках раманаў “Пошукі будучыні”, “Млечны шлях”, “Вялікі дзень”. Паказальна, што пісьменнік збіраўся нават даць аднаму са сваіх раманаў назыву “Захаду і Усходу”. Раман “Ідзі, ідзі” павінен быў называцца “Раскрыжаванне”.

Так, у рамане “Грыщаць год” Кузьма Чорны неаднойчы ўкажа на памежнае становішча Беларусі: “Шмат тут было навырэзана чалавечых прозвішчаў – і кірыліцаю, і лацінкаю, і прозвішчы гэтых належалі, відаць, людзям з розных куткоў свету, бо тут быў і “Громаў”, і “Пшэвідніцкі”, і “Карнейчык”, і “Жуанеіль” [63, с. 320], “пад гэтым дахам перавярнулася бездань усялякага народу – каб траха, дык з усёй Еўропы, з усходу і заходу” [63, с. 345]

У рамане “Млечны шлях” Беларусь паўстае як месца сутыкнення розных упłyvaў, на што ўказвае віратка герояў: “Кашуля была з саматканага палатна... Боты на ім былі нямецкія” [62, с. 171], “...выцягнуў аднекуль з-пад свае адзежы нейкую зброю, падобную да вялікага фінскага нажа” [62, с. 172]. Немец апрануты ў рускі кажух.

Спецыфіка беларускай ідэнтычнасці заключаецца ў адкрытасці розным уплывам: і Расіі, і Польшчы, і Украіны, і Літвы. Менавіта такую карціну (Беларусь як месца, дзе сыходзяцца розныя культуры, упływy, палітычныя інтэрэсы) падае нам Кузьма Чорны ў рамане “Пошукі будучыні”: “Сярод поля бялелася роўная істужка дарогі – гэта быў вялікі стары шлях паміж усходам і заходам. Нам дзіўна было бачыць, што цяпер ён пусты... Тут праехалі польскія сяляне, нашы гародзенцы, беласточане, віленцы і вілейчане” [63, с. 8]

На памежны стан стан паміж заходам і усходам указвае і месца, дзе адбываецца дзеянне рамана “Млечны шлях”: размова Ганусі з Ярмаліцкім дакладна адсылае чытача на мясцовасць паміж Масквой і Варшавай:

- А тут праходзіць шаша, што паміж Масквой і Варшавай?
- Недалёка [62, с. 188].

У рамане “Пошукі будучыні” пісьменнік пастаянна падкрэслівае, што дзеянне адбываецца паміж Захадам і Усходам, а другая частка рамана называецца “Вялікае Скрыжаванне”: “Вялікі шлях з усходу на захад праходзіць каля мястэчка Сумліч” [62, с. 80].

Гэтае становішча і паўплывала на тое, што ўсе вайны, што палыхалі ў Еўропе, прайшлі праз Беларусь. Кузьма Чорны пастаянна звяртаецца да гэтай акалічнасці ў сваіх раманах перыяду Вялікай Айчыннай вайны, гаворыць пра жахі гэтых шматлікіх разбурэнняў: першай і Другой Сусветных войнаў, дзвюх рэвалюцый, белапольскай акупацыі. Слушную заўвагу на гэты конт зрабіла Л. Корань: “Кузьма Чорны ніколі нідзе не піша ні пра якую з войнаў і рэвалюцый 20 стагоддзя, якія руйнавалі беларускі “пасад між народамі”, як пра канкрэтную катэгарычную веху ў гісторыі, як пра нейкі якасны зрух на шляху чалавечства. Для Кузьмы Чорнага гэтыя з’явы – заўсёды ў масоўцы, гэтыя катастрофы апаноўваюць беларускага селяніна гэтак няўхільна і бадай што рэгулярна, што ён фіксуе толькі іхнюю сутнасць і вынікі ў сваім лёссе: бежанства, страта дома, смерць блізкіх, пакуты дзяцей” [36, с. 110]. Даследчыца называе пісьменніка мастаком, які “генеруе дынамічныя, “доўгатэрміновыя”, пасіярныя мастацкія ідэі”: “Кузьма Чорны геніяльна вычуў духоўную траўму ў менталітэце беларуса 20 ст. пасля вякоў нацыянальнага ды сацыяльнага гвалту на мяжы генацыду” [36, с. 19].

Сапраўды, думка пісьменніка скіравана на асэнсаванне гэтага ўплыву катастроф (войнаў, рэвалюцый, разбурэнняў) на ментальнасць, светаадчуванне беларусаў. Таму Кузьма Чорны так падрабязна апісвае жахі разбурэнняў, татальнае знішчэнне жыцця, уласнай жыццёвой просторы. У рамане “Пошукі будучыні”: “Яго ўразіла жудасная цішыня ўсюды. Свіранок быў адчынены, і на парозе яго спакойна сядзеў пацук і шморгаў пярэдній лапаю сабе па носе. Хвост яго звісаў з

парога на самы ганак... Гэты малюнак кальнуў Нявадаву душу мацней, як выгляд нежывога чалавека, пад вішняком. Тут ужо было не чалавече ўладанне, тут ужо няма чаго рабіць чалавеку” [62, с. 103]. У рамане “Млечны Шлях”: “Тут лъга было праісці вялікую прастору і не напаткаць чалавека і яго аселішча. Вельмі многа тут чарнелася печышчаў і асмалкаў, і ў сухія дні вецер круціў і ўзнямаў сухі попел. Многа лётала варання. І брахалі валачашчыя сабакі. Часамі было падобна, што пройдзе струмень трупнага духу” [62, с. 169].

В. Локун падкрэсліла: “Вайна як катастрофа сацыяльнага плану паглыбіла трагедыю народа, бясконцую ў гістарычным часе. Страты дома, смерць блізкіх, бадзянне па свеце, пакуты дзяцей і дарослых... – і так – ад пакалення да пакалення” [32, с. 184]. І далей, асэнсоўваючы ваенныя раманы Кузьмы Чорнага, даследчыца адзначае: “Чалавек як вечны пакутнік і выгнаннік – гэта нацыянальна беларускае ўяўленне” [32, с. 192]. Нявада адчувае: “... страшны злодзей зноў з'явіўся і адрывае ад душы жывасілам усё, чым жыве яна. Зноў пустошаць душу! Забіваюць дых! Абкрадаюць! Жывяцца чужой душой і жыццём яе!” [62, с. 106].

Гэтыя слова даследчыцы стасуюцца са сцвярджэннем Мілана Кундэры пра адметнасць бачання свету так званымі малымі народамі: “Цэнтральная Еўропа як радзіма малых народаў маё сваё собскае бачанне свету, заснаванае на глыбокім недаверы да гісторыі. Гісторыя, багіня Гегеля і Маркса, гэта ўласабленне рацью, што прадвызначае нашу долю, гэта гісторыя заваёўнікаў. Народы Цэнтральнай Еўропы – не заваёўнікі. Іх немагчыма адасобіць ад еўрапейскай гісторыі, яны не могуць існаваць па-за ёй, але яны рэпрэзентуюць адваротны бок гісторыі, яны – ейныя ахвяры і няўдачнікі. Крыніцай іхніх культуры, іхніх мудрасці, “несур’ёзнага духу”, што насміхаецца над величчу і славаю, ёсць гэтыя нясплямлены погляд на гісторыю” [66, с. 13].

Такі погляд на Гісторыю вылучае і беларускага аўтара. Ён не ўсхваляе, не апывае войны, бо беларусы ад тых войнаў, што апісвае Кузьма Чорны, пакутавалі. У празаіка адсутнічаюць апісанні подзвігу, героікі змагання. Пісьменнік засяроджваецца на перадачы жахаў, пакутаў, што церпяць людзі на вайне. Героі Кузьмы Чорнага – не воіны, не салдаты,

гэта сяляне, чыё прызначэнне – падтрыманне і забеспячэнне жыцця. Гэта дзеци, старыя, жанчыны, прынцыпова беззабаронная.

Л. Корань сцвярджае: “Кузьма Чорны падкрэслівае, нават педаліруе матыў бясплённых “пошукаў будучыні”, якую немагчыма ўсталяваць на зямлі, дзе бясконца вандруюць то ў адзін, то ў супрацьлеглы бок змучаныя людзі, а катастрофы вядуць свае крывавыя гвалты-межы...” [36, с. 112]. Гаворачы пра беларусаў як пра “вечных сіротаў”, што “дагэтуль блукаюць ў лабірынтах лосеўскай трыады міфу: асоба, гісторыя, слова” [41, с. 69], І. Афанасьеў прапануе новую метафару нацыянальнага лёсу – Сфера (асоба, што ўпарадкоўвае Сусвет). І ў гэтым даследчык бачыць “сакрэт нястручанага беларусамі духоўнага стрыжня: “Нявольнікам сферы, ім не дадзена вырвацца з прасторы нацыянальнага лёсу – так жа, як і быць раструшчанымі ў перагародак часу, якіх у СФЕРЫ няма?” [41, с. 92].

У раманах “Пошукі будучыні”, “Млечны Шлях” Кузьма Чорны пастаянна звязаецца і да вобразу **шыпшины**, якая, дзяякоўчы Ул. Дубоўку, Кузьме Чорнаму, а пазней і Ул. Караткевічу набыла статус нацыянальнага сімвалу: “А як быў я малы, разрастаяцца тады збоку ад гасцінца пад Сумлічамі куст шыпшины. А калі я ішоў на вайну, куст быў ужо цэлым зараснікам. Божа мой, я ж, пакутуючы душой у той праклятай Нямеччыне, толькі і думаў што пра Волечку і пра ту ю шыпшину. Без Волечкі і без шыпшины няма для мяне і роднай бацькаўшчыны” [62, с. 53].

У рамане “Млечны Шлях” Кузьма Чорны спрабуе дашукацца да дна чалавека. Сутыкнуўшы прадстаўнікоў розных нацый і розных сацыяльных, ідэалагічных сістэм, пісьменнік паказвае, што яднае іх толькі фізілагічнае, пачуццё голаду: “Згода была паміж імі і яднанне. На іх насядаў голад! Ратунак! Вось гэта было іх сяброўствам” [62, с. 176 – 177]. Гэта згода імгненна знікае, калі ў хату, дзе знайшли сабе прытулак беларусы, два немцы, чэх і паляк, з’яўляецца нямецкі атрад. Нават зварот да вечнага, да Млечнага Шляху, пра які толькі што ўспомніў амаль кожны, не яднае людзей. Таўсматы немец, афіцэр, адразу ж выдае тых, з кім сутыкнуў яго лёс. Згоды, людскога паразумення не адбылося.

Фашысцкая ідэалогія бярэ верх над чалавечым, што выяўляеца праз паводзіны старога немца, які перад гэтым спавядайся перад Ганусяй, заклікаючы да чалавечнасці і спагады.

Творы Кузьмы Чорнага 40-х гадоў – гэта, па словах М. Тычыны, “філасофскае асэнсаванне эпохі” [29, с. 360]. Раманы “Пошукі будучыні” і “Вялікі дзень” працягвалі магістральную тэму творчасці пісьменніка – імкненне беларускай нацыі да самавызначэння. Акрамя таго, у названых творах надзвычай моцна прагучала тэма Дабра і Зла, выпрабаванне на чалавечнасць пад час вялікіх гістарычных зрухаў. “Млечны шлях” – завершаны філасофскі раман экзістэнцыяльнага плана, дзе беларус асэнсоўваеца “сярод сваіх ёўрапейскіх суседзяў” (Кузьма Чорны) [29, с. 366]. Разважаючы ў творах ваенай пары пра лёс беларускага народа і чалавецтва, Кузьма Чорны стварыў сапраўдны філасофскі раман. А. Адамовіч даў бліскучы аналіз гэтаму раману, вызначыўшы яго як “раман-мадэль”, раман-“эксперымент”, разгледзеў гэты раман беларускага празаіка ў агульным кантэксце з творамі Ф. Дастаеўскага і Ф. Кафкі, а таксама ў суаднесенасці з імёнамі А. Камю, І. Янеска, У. Фолкнера, Кабо Абэ (Адамовіч А. Маштабнасць прозы) [12].

Кузьма Чорны – выразны **Трагічнае** прадстаўнік свайго часу, супярэчлівага, трагічнага. – дамінанта светаадчування пісьменніка, што яднае яго з вядучымі прадстаўнікамі сусветнай літаратуры 20 стагоддзя. Трагізм у творах Кузьмы Чорнага – экзістэнцыяльны. Гэта адзінота чалавека, адчужанасць паміж людзьмі, чэрствасць і абыякавасць (раманы “Сястра”, “Трэцяе пакаленне”, апавяданні “Сцены”, “Захар Зынга”, “Трагедыя майго настаўніка”, “Парфір Кіяцкі”, “Хвоі гавораць” і інш.). У 20-я гады Кузьма Чорны акцэнтуе ўвагу менавіта на пакутах чалавека пры новым жыцці, робіць героямі сваіх твораў людзей, якія засталіся на яго абочыне. Празаік спачувае гэтым людзям, перажывае іх боль, як свой уласны. Акрамя таго, пісьменнік здолеў пераканаўча паказаць светаадчуванне асобы, якая перажыла жахі войнаў і рэвалюций. Надзвычай паказальнымі ў гэтым плане з'яўляюцца раманы “Вялікі дзень”, “Пошукі будучыні”, “Бацькаўшчына”, “Млечны шлях”.

Трагічным пазначаны не толькі лёс асобнага чалавека ў творах Кузьмы Чорнага. Пісьменнік уздымаеца да маштабных абагульненняў лёсу беларускай нацыі ў цэлым, а лёс гэты надзвычай трагічны. Л. Корань адзначае: “Кузьма Чорны ўсё ж напісаў пра трагедыю нацыі, якой не даюць магчымасці збудаваць свой дом. Кузьма Чорны з выключнай выразнасцю і мастацкай сілай апісаў, як у чалавека адбіраюць усё: бацькаўшчыну і будучыню, дзедаўскі пасад і мірнае жыццё, здароўе і маладосць, сям’ю і дзяцей, урэшце, нават мару пра сваю дамоўку...” [36, с. 109.].

Асэнсоўваючы творы М. Гарэцкага, Кузьмы Чорнага, В. Быкава, В. Локун, услед за В. Каваленкам [67] і А. Лойкам [68] гаворыць пра трагедыйнае гучанне беларускай літаратуры: “Герой беларускай літаратуры шукаў шчасця тут, на сваёй зямлі – і не знаходзіў яго. Не мог яго знайсці. Па сваіх унутраных маштабах трагедыя беларуса “судакраналася” з рэальнай зямной трагедыяй, сусветнай трагедыяй, калі разумець гісторыю як трагедыю” [32, с. 193–194]. Канцэпцыя трагедыйнага гучання беларускай літаратуры распрацоўвалася і І. Штэйнерам [69].

Такім чынам, Кузьма Чорны асэнсоўваў у сваіх творах найбольш значныя моманты нацыянальнай гісторыі першай паловы 20 стагоддзя.

## 2 НАЦЫЯНАЛЬНА-СВЕТАПОГЛЯДНАЯ АСНОВА ТВОРАЎ КУЗЬМЫ ЧОРНАГА

Літаратурны тэкст як прадукт нацыянальнага з'яўляеца неацэнным матэрыялам для даследаванняў асаблівасцей мыслення, псіхікі, ментальнасці пэўнай нацыі, псіхофізіялагічных рэакцый, пэўнага нацыянальнага тэмпераменту. Кожная літаратура – гэта своеасаблівая поліфанія, дзе зашифраваны духоўны вопыт нацыі, семантыка нацыянальнай культуры, урэшце, Космас нацыянальнага. Нават калі прадметам мастацкага адлюстравання выступаюць далёкія ад зневін праяў нацыянальнага рэаліі, яно, нацыянальнае, тым не менш, пранізывае сабою ўвесь вобразны лад твора.

Выяўленне ў літаратуры нацыянальнай ментальнасці надае ёй самабытнасць, арыгінальнасць, робіць сапраўднай выразніцай духоўнай існасці нацыі. Аднак памылкова было б атаясамліваць значнасць пісьменніка з аб'ёмам пададзеных у яго творах рэалій нацыянальнага. Талент мастака вымяраеца яго здольнасцю зрабіць нацыянальнае, “сваё”, цікавым астатняму свету, “іншым”. У беларускай літаратуры такімі творцамі былі Янка Купала, Якуб Колас, М. Гарэцкі, Кузьма Чорны, В. Адамчык, І. Пташнікаў, І. Чыгрынаў.

Менавіта з'яўленне Нацыянальнага Тэксту выступае паказыкам духоўнага нараджэння нацыі, этнакультурнага самаўсведамлення: “Нацыянальны тэкст ёсць найвышэйшай праявай творчага нацыянальнага духу, крэатыўных здольнасцей нацыі. Ён утварае культурную прастору жыццяздольнасці нацыі... і ў кожнай сваёй новай генерацыі нацыя мае магчымасць самааднаўлення сябе праз прачытанне гэтага Тэксту” [70, с. 6]. У пэўныя гістарычныя перыяды і ў пэўных нацый менавіта літаратура, па сцвярджэнню І. Бабкова, выступае “універсальным тыпам пісьма, межы якога супадаюць з межамі нацыянальнай культурнай прасторы” [71, с. 7].

Семантыка паняцця “нацыянальнае” надзвычай няпростая. Нацыянальнае палягае і ў сферы матэрыяльнага свету – асаблівасцях побыту, адзення і г.д., і ў сферы духоўнага. У мастацкім тэксце нацыянальнае – і прадмет выяўлення, “цалкам пазітыўны свет звычаяў менавіта гэтага асобнага народа ў гэты вызначаны час” [72, с. 241], і харектар, спосаб такога выяўлення. Акрамя таго, сам “пазітыўны свет” таксама мае двухбаковы харектар: вонкавыя адметнасці жыцця пэўнага народа і ўнутраныя, “нацыянальная субстанцыя духоўнай свядомасці” (Гегель). Нацыянальны спосаб мыслення вызначае спецыфічную форму мастацкасці і рэалізуеца ў стылі літаратурнага тэксту. Вывучэнне мастацкага стылю дазваляе вылучыць нацыянальна-адметныя рысы светапогляду.

Зацвярджэнне ў беларускай літаратуры асаблівасцей нацыянальнага светапогляду належыць пісьменнікам класічнай пары: Якубу Коласу, М. Гарэцкаму, Кузьме Чорнаму. Аднак менавіта творчасць Якуба Коласа, па словах

А. Яскевіча, адыграла “роль цэнтральнага стваральнага пачатку ў выпрацоўцы класічнай мовы і шматграннай гарманічнасці нацыянальнага стылю” [73, с. 162].

Традыцый, закладзеных Якубам Коласам, плённа працягваў Кузьма Чорны. Адзначаная акаличнасць – дадатковае сведчанне значнасці створанага пісьменнікамі. Ідэйны пафас твораў Якуба Коласа, М. Гарэцкага, Кузьмы Чорнага – засведчыць у свеце беларускую прысутнасць, беларускую ментальнасць – прадвызначыць іх ролю ў духоўным жыцці нацыі, а стыль меў істотны ўплыў на выпрацоўку асноў класічнага нацыянальнага стылю.

Спецыфіка выяўлення нацыянальнага ў літаратуры адносіцца да практична нераспрацаваных проблем беларускага літаратуразнаўства. Пэўныя метадалагічныя падыходы да яе асэнсавання былі паставлены ў манографіі М. А. Тычыны “Карані і крон: фальклор і нацыянальная спецыфіка літаратуры” (Мінск, 1991). У выдадзенай у 2007 годзе Інстытутам літаратуры імя Янкі Купалы АН Беларусі даследаванні “Літаратура пераходнага перыяду: тэарэтычныя асновы гісторыка-літаратурнага працэсу” падкрэсліваецца першаступенняя роля нацыянальнага менталітэту ў “вырашэнні глабальных цывілізацыйных проблем” [74, с. 14], аднак вывучэнне спецыфікі нацыянальнага ў літаратуры заяўлена як першаступенняя задача літаратуразнаўства.

Вядома, што найпершае ўздзейнне на станаўленне нацыянальнага светапогляду, непаўторна-самабытнай культуры, ладу і стылю мыслення мае прырода, акаляючае асяроддзе, ва ўлонні якога народ сцвярджае сваё гістарычнае быццё. Беларускі культуролаг С. Санько гаворыць пра “фундаментальныя якасці самой прасторы, зямлі, тэрыторыі, у адпаведнасці з якімі этнасы вытвараюць уласцівую ім формы грамадска-палітычнага, эканамічнага і культурнага жыцця. Тэрыторыя, займаная пэўным этнасам, паўстае ў гэтай відалі як апрычоны семіятычны аб'ект, які патрабуе адмысловага прачытання і інтэрпрэтацыі, як сакральная тэрыторыя этнасу, якая становіцца для яго лёсам і конам” [75, с. 5].

Асабліва дабратворны ўплыў на нацыянальную культуру і свядомасць мае сталае пражыванне этнасу ў межах адной тэрыторыі, што забяспечвае ўстойлівасць гаспадарчых,

побытавых адносін і, адпаведна, устойлівасць маральна-этычных уяўленняў, самаўсведамленне, успрыманне сваёй тоеснасці, з аднаго боку, і вылучэнне, адразненне сябе ад “іншых”, з другога.

Для беларускай нацыі гэтым, па словах С. Санько, “апрычоным семіятычным аб'ектам” з'яўляеца зямля. Беларуская нацыя фармавалася як земляробчая ў сваёй аснове, што вызначыла своеадметны лад культуры і стыль мыслення. Зямля – цэнтр беларускага вобраза свету. Нельга абмяжоўваць паняцце нацыянальнае сацыяльным. Гарадская і арыстакратычная плынь адыгралі істотнае значэнне ў беларускай культуры. І гэтыя творы таксама з'яўляюцца аўтарытэтным сведчаннем пра нацыянальны харктар. Аднак менавіта з сялянствам звязана апрацоўка геаграфічнага ландшафту, што ўплывае і на ландшафт культуры.

Культ зямлі, жыцця, апяванне жыцця чалавека на зямлі, зямлі як асновы ўсяго існага – вызначальная тэма беларускай літаратуры: “Новая зямля” Якуба Коласа, “Зямля” Кузьмы Чорнага, “Палеская хроніка” І. Мележа, творы В. Адамчыка, І. Пташніка і г.д. Як трапна выказаўся П. Васючэнка, “апантанасць зямлёю, фізічнае суіснаванне з ёю – кардынальная тэма, якую распрацоўвае беларуская літаратура. Селянін за плугам – яе Сізіф, які марна рухае камень экзістэнцыі” [76, с. 32].

**Беларусам на працягу гістарычнага існавання шматкроць даводзілася супрацьстаяць розным навалам, якія пагражалі фізічнаму вынішчэнню нацыі, ніводная з войнаў, што ішлі-каціліся па Еўропе з Захаду на Усход і з Усходу на Захад, не мінула Беларусі. Адпаведна, усе сілы нацыі былі скіраваны на захаванне жыцця.** Станаўленню ў якасці нацыянальнага сюжэта народнага быцця спрыяла адсутнасць буйных гарадоў у перыяд зараджэння новай беларускай літаратуры і сялянскае паходжанне большасці з пісьменнікаў.

Безумоўна, беларуская проза складаецца не толькі з твораў пра вяскове быццё. Але сярод усёй разнастайнасці мастацкіх пошукаў неабходна вылучаць тое агульнае, што з'яўляеца тыпалагічным.

В. Пазнякоў піша: “З пазіцыі семіятычнага аналізу нацыянальная культура ўяўляе сабой аўтэнтычнае і арыгінальнае семіётыка-семантычнае ўтварэнне, якое валодае ўнутранай структурай і асаблівай якаснай вызначанасцю – тэкстуальнасцю, – якую мы разумеем як арганічную сувязь тэкстаўтвараючых элементаў. Адсюль самабытнасць выяўляеца ў змястоўных аспектах тэкста, у яго фармальна-выразных аспектах, а таксама ў своеасаблівасці гісторычнага шляху яго фарміравання, станаўлення і развіцця. У змястоўным аспекце сціслая сувязь беларускай літаратуры з “вёскай”, з жыццём сялян, тэмай чалавека і народа на вайне, вялікага подзвігу непазбежна адзначана самабытнасцю. У тэксце нацыянальнай культуры канцэнтруеца гісторычны і культурна-цывілізацыйны досвед народа-нацыі” [77, с. 125].

Памылкова было б сцвярджаць, што сялянская тэма – прэрагатыва выключна беларускай літаратуры. Усведамленне сялянства як асновы нацыі характэрна для польскай рэалістычнай прозы (творы Э. Ажэшкі, А. Дыгасінскага, У. Рэйманта, С. Жаромскага, У. Орканы), а таксама для латышскай (творы братоў Каўдзітэ, А. Екабса, Р. Блаўманіса, А. Упіта, Х. Гулбіса, І. Індране) літоўскай літаратуры (творы К. Данелайціса, Ю. Жэмайтэ, П. Цвіркі А. Венуоліса, Й. Балтушыса, В. Бубніса, Р. Шавяліся, Й. Мікеінскаса).

Зварт да сялянскай тэмы – гэта зварт да асноватворных момантаў нацыянальнага жыцця, імкненне асэнсаваць, спасцігнуць карэнныя пытанні быцця народа. Гэта прадвызначае своеасаблівую танальнасць такіх твораў (іх величнасць, урачыстасць, лірычнасць), пэўны тып героя і канфлікта, пэўны маральны патэнцыял.

Для беларускай літаратуры (і не толькі для літаратуры, але і для нацыі ў цэлым) творы пра вёску маюць фундаментальнае значэнне. Як слушна адзначыла Л. Корань, менавіта “Коласава паэтызацыя зямлі і супаднага з ёю жыцця як бы акрэсліла на пачатку XX стагоддзя беларускі нацыянальны космас” [36, с. 36]. І менавіта тая лінія ў беларускай літаратуры, прадстаўнікамі якой з'яўляюцца Колас – Чорны – Мележ адыграла “ахоўную для нацыянальнага менталітэту ролю”, паколькі “з патрыярхальнай упартасцю малявала

пэўны беларускі тып у часы асіміляцыйнай экспансіі” [36, с. 36].

Урэшце, у “Новай зямлі” Якуб Колас акрэсліў мэту, што застаецца актуальнай для беларускай нацыі і па сённяшні дзень: быць гаспадарамі на сваёй зямлі і “не належаць ні да кога”.

Як бачым, літаратура для нас больш, чым літаратура (у гэтых адносінах мы – людзі Усходу, хаця такое значэнне літаратуры характэрна і для Латвіі і Літвы. Можна ўзгадаць слова М. Марцінайціса “Часам здаецца, што гісторыю Літвы праектавалі паэты”). Нашы даследчыкі шмат пісалі пра беларускую нацыю як літаратурацэнтрычную. Так, І. Афанасьеў у манаграфіі “Чарнобыльскае светаадчуванне ў сучаснай беларускай літаратуре” разважае пра выратавальную, ахойную ролю нацыянальнай культуры і літаратуры сёння, у постчарнобыльскай сітуацыі. І менавіта літаратура, “эстэтычнае імкненне”, згодна І. Афанасьеву, дае мажлівасць паратунку ад Чарнобыля, калі, як пазначана ў анатацыі, “слова ў мастацкай прасторы, акрэсленай усімі магчымымі набыткамі прыгожага пісьменства, абумоўлівае шанц альтэрнатывы ў спрэчцы з непазбежнасцю сапраўднай катастрофы” [41].

Істотнае значэнне займаюць творы пра вёску і ў польскай літаратуре. Так, Казімеж Выка пісаў, што “інфарматарам” пра польскую жыццё для астатняга свету стаў менавіта раман “Сяляне” Уладзіслава Рэйманта (артыкул “Польская літаратура 1890–1939 гадоў у ўрапейскім кантэксле”) [78].

Сказанае ў поўнай меры адносіца і да латышскай і літоўскай літаратур, што абумоўлена акалічнасцямі гістарычнага быцця названых наций, неабходнасцю супрацьстаяць нацыянальнаму паняволенню. Праўда, з вяртаннем незалежнасці падобная проблематыка становіцца не такой актуальнай для гэтых літаратур, мастацкая творчасць страчвае сваю грамадскую сутнасць, літаратура становіцца толькі літаратурай. У польскім жа прыгожым пісьменстве гэтыя працэсы адбыліся значна раней.

“Самым беларускім” пісьменнікам нашай літаратуры называў А. Адамовіч Кузьму Чорнага [12, с. 8]. Сам лад мыслення празаіка, сінтаксіс мовы выразна беларускі, не

кажучы ўжо пра тыпова беларускія харкторы, стыль паводзін герояў. Творы Кузьмы Чорнага – гэта маштабнае палатно, дзе поўна, грунтоўна выпісаны партрэт Беларусі (раманы “Зямля”, “Пошукі будучыні”, “Бацькаўшчына”, “Скіп’ёўскі лес”, “Вялікі дзень”). Тут і малюнкі прыроды, і быт, і нацыянальны светапогляд, і самабытная філасофія.

Вядома, што літаратурна-мастацкае аб'яднанне “Узвышша”, актыўным удзельнікам якога з'яўляўся Кузьма Чорны, выяўленне беларускай ментальнасці ў мастицкіх творах лічыла адным з самых прыярытэтных напрамкаў у сваёй дзейнасці. Пытанні нацыянальнай спецыфікі літаратуры, нацыянальнай адметнасці культуры, беларускага стылю, беларускіх вобразаў сур'ёзна распрацоўваліся ва “Узвышшы”: артыкулы Ф. Купцэвіча, Язэпа Пушчы, А. Бабарэкі, Кузьмы Чорнага. Узвышаўцы ставілі пытанне пра нацыянальны стыль і нацыянальныя формы мастацства, абвяшчалі адданасць нацыянальным традыцыям, караням. І менавіта Кузьма Чорны з'яўляўся адным з аўтараў названага патрабавання (артыкул “Перад другім дзесяцігоддзем”). Паказальна, што А. Бабарэка “першым беларускім нацыянальным раманам” называў менавіта раман Кузьмы Чорнага “Зямля” [1, с. 69]. Сам Кузьма Чорны пісаў: “Тварыць гэтыя нацыянальныя формы – наша найадказнейшая задача” [47, с. 92].

Творчасць Кузьмы Чорнага тагачаснымі крытыкамі ўспрымалася як выразна нацыянальная па сваёй форме і змесце. Так, Ф. Купцэвіч пісаў: “Творчасць Кузьмы Чорнага менавіта насычанасцю нацыянальнымі адзнакамі стаіць у першых радах беларускай літаратуры” [2, с. 110].

На жаль, канкрэтнага афармлення, завяршэння канцэпцыі нацыянальнай спецыфікі мастацства ў крытычных распрацоўках узвышаўцаў не атрымала: аб'яднанне праіснавала нядоўга, большасць яго ўдзельнікаў была рэпрэсавана. Але тое, што раман Кузьмы Чорнага быў вызначаны як нацыянальны па форме, і тое, што А. Бабарэка вылучаў лірызм і інтуітыўнасць як яго харктэрныя рысы, дае падставы меркаваць, што менавіта гэтыя якасці і былі асноўнымі ў канцэпцыі нацыянальнай спецыфікі для “Узвышша”.

Этнахарактарызуючымі фактарамі з'яўляюща трансцендэнтальныя формы прасторы і часу. Тып культуры, як даводзіць П. Рыкёр, вызначаеца менавіта спосабам засваення прасторы і часу [79]. М. Матрунчык падкрэслівае: “Калі аналізаваць вытокі свядомасці як этнічае, так і рэлігійнае, а таксама шукаць глыбінныя адметнасці пэўнае культуры, то найперш неабходна скіраваць увагу на першасныя формы часайспрымання народу: ягоныя хранасофію, храналогію, каляндарны час, гістарычны час” [80, с. 84].

Прастора ў творах Кузьмы Чорнага замкнёная, лакальная, структурыраваная і вызначаная, без адчування перспектывы, шырыні. Адсюль – аўтаномнасць дзеяння ў творах пісьменніка, абмежаванасць яго пэўнай мясцовасцю. Аднак тут жа адбываеца выхад за межы лакальнага да універсальнага. Сталае пражыванне этнасу ў межах адной тэрыторыі, прасторавая замкнёнасць спрыяюць фармаванню ў свядомасці чалавека часавага, а не прасторавага ўяўлення. Тып прасторы фармуе пэўны “ландшафт мыслення” (тэрмін В. П. Падарогі), абумоўлівае такія якасці харектару беларусаў, як пэўны кансерватызм, звычку спадзявацца толькі на ўласны спрыт, працу, разум, тоеснасць чалавека самому сабе, рацыянальнасць. Пра прасторавую замкнёнасць сведчыць і прывязанасць да Дому, уласнай хаты, свайго, пэўна вызначанага куточку, мясцовасці (“Мой родны кут, як ты мне мілы! // Забыць цябе не маю сілы!”).

Звычка спадзявацца толькі на сябе, на плён уласнай працы абумовіла такую рысу, як тоеснасць чалавека самому сабе. Прасторавая замкнёнасць спрыяла фармаванню ў свядомасці часавага, а не прасторавага ўяўлення. Апошніе ўласціва для рускай ментальнасці: “Самаапісанне расійскай культурнай свядомасці вызначаеца такімі метафарамі, як “бясконцая шырыня” (і “бясконцая журба”), “бясконцасць”, “неабсяжнасць”, “бязмежнасць”, “нязмернасць”. Бязмежнасць мае не толькі фізіка-геаграфічны, але і сацыяльна-культурны карэлят...” [81, с. 65]. Можна ўзгадаць слова М. Бердзяева: “Неабсяжная прастора, якая з усіх бакоў акаляе і сціскае рускага чалавека – не знешні, матэрыяльны, а ўнутраны, духоўны фактар яго жыцця” [82, с. 60]. Адсюль у рускай

культуралагічнай думцы супрацьпастаўленне механістычнага, рацыяналістычнага Захаду і рускай духоўнасці, шчырасці і г. д.: “У рускім чалавеку няма вузкасці ёўрапейскага чалавека, які канцэнтруе сваю энергію на невялікай прасторы душы, няма гэтага разліку, эканоміі прасторы і часу, інтэнсіўнасці культуры... Заходнега ёўрапейскі чалавек... прызывычаіўся спадзявацца на сваю інтэнсіўную энэргію і актыўнасць” [82, с. 60].

Вядомы вучоны, прафесар Інтытута Усходняй Еўропы ў Рыме Ус. Шчэбедзеў зазначыў: “Надзелены дарам мастацкай інтуіцыі і паэтычнай фантазіі, ён (беларус – А.М) блізкі іншым усходнім народам. Але ў адрозненне ад тых жа народаў Усходу беларусы валодаюць сапраўды заходній актыўнасцю. Прырода і жыццё не з'яўляюцца для беларускай нацыі выключна сузіральнай сілай, аб'ектам пасіўнай імітацыі і сляпога пераймання, але высвечваюць поле дзейнасці...” [83, с. 6].

Пафас рамана “Зямля” Кузьмы Чорнага, паэмы “Новая зямля” Якуба Коласа – у сцвярджэнні непарыўнай еднасці зямлі і селяніна, апяванні спрадвечнага ладу сялянскай жыццядзейнасці. У герояў Кузьмы Чорнага і Якуба Коласа моцна выражаны індывідуальны пачатак, пра што сведчыць імкненне набыць зямлю, стаць самастойнымі гаспадарамі. Кузьма Чорны ў рамане “Зямля” апеў дакалгасную вёску. Менавіта на гэтай падставе А. Гародня адвінавачваў пісьменніка ў кулацтве: “Быццё вясковай буржуазіі, і не абы якое, а менавіта беларускае вясковае буржуазіі нашага часу, з'яўляецца ў дачыненні да рамана “Зямля” Кузьмы Чорнага і аб'ектам і суб'ектам” [3, с. 117].

Акрамя таго, у творы моцна прагучаў матыў вітальнасці, паэтызацыі зямлі як жыццядайнай сілы. На гэтае – віталістычнае – гучанне рамана Кузьмы Чорнага “Зямля” адразу ж пасля яго выхаду звярнуў увагу А. Бабарэка: “Зямля” – хутчэй паэма прозаю, у якой праспіянаны гімн жыццю на зямлі... Гэта не раман-плакат, гэта – раман драматычных песень зямлі” [1, с. 69].

Як вядома, і сам Кузьма Чорны задуму свайго рамана вызначыў як “замілаванне да роднай зямлі, да прыроды, харство народных звычаяў і вобразаў, харство беларускіх

простых людзей". Чалавек у творы Кузьмы Чорнага асэнсоўваецца праз усведамленне такіх маштабных катэгорый, як зямля, жыццё і смерць. Л. Аруцюнаў назваў падобны тып апавядання дэмургічным: "Ён (пісьменнік – А.М.), уласна, перастае быць нават пісьменнікам, паколькі стварае не літаратуру, а як бы само быццё" [84, с. 190].

У Кузьмы Чорнага зямля – тая кропка, вакол якой групуюцца ўсе праблемы. Адсюль – і ўсведамленне універсальнай каштоўнасці зямлі, фізічнае суіснаванне, зліццё з ёю: "А тым часам ніколі не цурайцеся зямлі. Няхай яна будзе сабе ў вас за плячыма. Часам давядзеца, жывучы па свеце, прыперціся да яе. А яна заўсёды прыме, і не абы-як прыме. Бо, можна сказаць, яна заўсёды гатова для чалавека, – прыйшоў да яе, не пашкадуй для яе поту, рук, і яна табе аддзякуе..." [52, с. 388 – 389].

Зямля ўспрымаецца як фундаментальная, універсальная каштоўнасць. Таму ў творах беларускіх пісьменнікаў настолькі моцна гучыць матыў вітальнасці, паэтызацыі зямлі як жыццядайнай сілы. Чалавек і зямля складаюць непарыўную еднасць. Зямля забяспечвае пераемнасць быцця, яна – "крыніца вітальнасці" (П. Васючэнка). Вядучы лейтматыў твораў – "земля-карміцелька". Зямля, "свая зямля" мае ў творах Якуба Коласа, Кузьмы Чорнага, І. Мележа etc асноватворнае, філософскае значэнне, гэта адначасова і Бацькаўшчына, Радзіма. В. Локун слушна заўважыла: "Паняцце дома і жыцця атаясамліваецца ў Кузьмы Чорнага з паняццем быцця, касмічнай прасторы. Яно становіцца філософскай катэгорыяй" [32, с. 182].

Асноватворнай семантычнай структурай этнасу выступае пэўная сістэма часавай арганізацыі, хранатопу, (хранатыпу, па А. Анціпенку [70, с. 6]. Хранатоп абумоўліваў пэўныя характар жыццядзейнасці. У аснове "знакавых" твораў беларускай літаратуры ("Новая зямля" Якуба Коласа, "Зямля" Кузьмы Чорнага) – дынаміка біялагічных працэсаў. І. Чарота адзначае, што адметнасць беларускага хранатопу – "матывы мяжы і пераходнасці. Якраз гэтая семантыка ўласціва ці не большасці вобразаў, шырока і трывала замацаваных: крыніца і курган, маладзік і знічка, груша-дзічка і шыпшина, кажан і зубр, а таксама васілёк, жалейка, хмаркі, рунь" [85, с. 104].

Адвечныя беларускія архетыпы – “Шлях”, “дарога”: “Адвечны шлях” І. Канчэўскага, “Шляхам жыцця”, “Паязджане” Янкі Купалы, “Млечны шлях” Кузьмы Чорнага etc. Як трагічнае ўласабленне нацыянальнага лёсу – “На крыжах” В. Быкава.

Пісьменнік паслядоўна – ад нараджэння і да смерці – прасочвае жыццёвы шлях селяніна, які працякае на зямлі і з зямлёю звязаны. Адсюль – і своеасаблівая філасофія існавання, так званы філасофскі універсалізм (П. Васючэнка) твораў беларускіх пісьменнікаў.

Сялянства ўсведамляеца як субстрат нацыі, традыцыі, створаныя сялянскай культурай, успрымаюча як першакрыніца этычных уяўленняў народа. Такое віталістычнае гучанне твораў беларускіх пісьменнікаў вызначыла своеасаблівы стыль нашай класічнай прозы ўвогуле: павольнасць, размеранасць выкладання, лірызм.

Віталістычнае гучанне твораў Кузьмы Чорнага праяўляеца і ў натуральнасці ва ўзнаўленні навакольнага асяроддзя, нейкай непасрэднасці бачання, пранікнёнасці апісанняў: “І тады раптам несвядома ўявілася, што гэта ж будзеш ісці ў гумно вільготнаю ад асенняга досвітку, маленькаю і густою травою на прыгуменні, закіданым сухімі лістамі з дрэваў ды трохі зацярушаным саломай. А каля гумна цераз плот відно будзе туманнае поле – зялёная жытняя рунь, а бліжэй – агароды з высечанаю капустаю. Будзе ў гумне пахнуць саломаю, сухою мяліцаю, што ў жытніх снапах, і яшчэ нешта будзе там – ці то гэта ў зыках якіх-небудзь, ці ў выглядзе ўсяго, ці ў гэтym паходзіла праз яго; і ўсе радасці жыцця, і ўсякі смутак яго былі з ім, ці то гэта яно з імі. Яно вялікае, значнае, што заўсёды адчуваеца ўсякім і ніколі нікім не выказываеца ў словах, і заўсёды звязана з чалавечымі настроемі...” [43, с. 433]

Інтуітыўнае, непасрэднае адчуванне і перажыванне быцця літаральна пранізвае раман Кузьмы Чорнага “Зямля”. Героі Кузьмы Чорнага жывуць у гармоніі з акаляючым асяроддзем, успрымаюць сябе яго часткай. Чалавек жыве ў Космасе і Космас жыве ў чалавеку. Апісанні Кузьмой Чорным навакольнага асяроддзя вызначаюцца не як адносіны суб'екта

да аб'екта, а як адносіны да сябе самога. Стан навакольнага асяроддзя чалавек успрымае і перажывае як свой уласны: “Адчуў ён востра-вясёлы холад яснага вечара, вялікую задумённасць нерухомых дрэў за нізкай каменнай сцяной і нейкае чулае пачуццё зямлі і ўсяго, што на ёй існуе” [52, с. 371].

Аналагічныя апісанні знаходзім у Якуб Коласа:

У лесе глуха, цесна стала,  
І смуткам цісне лес Міхала.  
І нейк маркотна ў гэтым боры,  
Душа імкненца на прасторы... [59, с. 157].

Прырода – быццё герояў Кузьмы Чорнага. Яна ператвараецца ў набытак іх унутранага свету, форму духоўнага вопыту. Адсюль такая лірычнасць, настраёвасць у апісаннях: “Надвечар неба – як кіслае малако; і на дварэ робіцца ветрана. Вечер – як цёплы дых вялікага, дурнавата-добра га стварэння” [43, с. 246].

Герой пісьменніка захоплены гэтай знітаванасцю з усім, што вакол і побач: “Пахла трава і лісце і сонца адчувалася ўсёй істотай. Вострае было яно і поўніла душу радасцю святла і волі... Так глядзеў на ўсё, што было перад вачыма, і чуў насірэз, навылёт, ад карэнняў да верхавін, ад пачаткаў і да канцоў. І вялікае кіпенне поўніла ўсё: усё бачанае і нябачанае і разам з усім яго... Нявыказаная воля душы ўзбуджвалася прасторамі паплавоў і поля, густою жаўцізною паучных кустоў. І ўсё пахла, востра і шырока. І ўсё калацілася незвычайна чуласцю ва ўспрыманнях” [52, с. 341]. Сцвярджэнне свайго гістарычнага быцця ў шчыльнай узаемасувязі з прыродай абумовіла выключна інтывінае перажыванне рэчаіснасці: “Гэта было ад того, што многа ў яго было звязана і з ветраным шумам, і з крыкам журоўлёў, высока” [43, с. 476]. Часам матыў прыроды ўзвышаецца ў творах пра вёску да пантэістычных канцэпцый быцця. Тут мы наглядаем сакралізацыю ўзаемаадносін чалавека з навакольным асяроддзем, паэтызацыю сялянскай працы, цэльнасці духоўнага свету селяніна, яго жыццёвай сілы.

Т. Шамякіна вылучыла такую якасць мыслення беларусаў, як пейзажнасць [86, с. 336]. Пейзажнасць мыслення наглядаецца ў тым, што для выяўлення ўнутранага свету

(уласнага щі сваіх герояў), пісьменнікі часцей звяртаюцца менавіта да прыродных з'яў: “Пейзажнае мысленне арыентавана на сінтэз прадметна-пачуццёвага свету са светам духоўным, зямной прасторы – з унутранай прасторай чалавека” [86, с. 336]. Такое глыбоке пранікненне ў навакольны свет абумовіла і маляўнічасць светабачання беларусаў. Можна ўзгадаць вядомае: “Беларусь – нацыя паэтаў”. Чалавек апяваў прыродныя з'явы, а тое, што было незразумелым, адухаўляў. Гэта асаблівасць мыслення захавалася яшчэ з часоў паганства, якое мела моцны ўплыў на светаадчуwanне беларусаў. Рэшткі паганства выразна наглядаюцца ў абагаўленні прыродных з'яў, веры ў розных міфічных істот. Матыў “патаемнага” ў нацыянальным светапоглядзе – скразны ў творчасці беларускіх пісьменнікаў (М. Багдановіч, М. Гарэцкі і інш.). Ул. Караткевіч называў гэта “Беларускім гафманізмам” [87, с. 222]. Вучоныя ж сцвярджаюць, што ў нас самая багатая міфалогія ў славянскім свеце.

I. Навуменка адзначаў: “У “Новай зямлі” прырода “жыве” чалавечым жыццём, і гэты паэтычны, пейзажны антрапамарфізм, як бачым, вынікае з народнага светаадчуwanня, светабачання, карэнні якога ў далёкай мінуўшчыне” [88, с. 76]

Кузьма Чорны паэтызуе не толькі маляўнічыя, кідкія прыродныя з'явы, але і простиya, тыя, што навідавоку. Ен апявае кожнае імгненне жыцця, кожную яго праяву. Кузьма Чорны скрупулёзна апісвае разнастайныя праявы жыцця, тое, што складае кожнадзённы занятак селяніна і яго бытчё ўвогуле: “Занеслі начоўкі ў свінух, паселі на парозе і глядзелі, як парасяты тыцкалі лычамі ў цеста. За сцяною чуваць было, як уздыхаў конь, зредку шараваўся аб сцяну ці аб жолаб. Зачынілі свінух, пайшлі паглядзець каня. Пад нагамі ў каня было сена: вісела яно вехцямі і на краях жолаба. На сценах віселі старыя абручы, хамуты. Жардзянная загарадка была забруджана курамі. За загарадкаю жаўцела ячменная салома. Шумныя вераб'i шмыганулі з яе па застрэшку на двор” [53, с. 459 – 460].

Мастацкаму мысленню празаіка ўласціва нейкая асаблівая натуральнасць у выяўленні штодзённых рэалій жыцця

селяніна. Апісанні Кузьмой Чорным гаспадарчых клопатаў, заняткаў сялян арганічна кладуща ў агульную плынь апавядання. Яны не навязлівыя, не расцягнутыя. Відавочна, што празаік не ставіць мэту спецыяльнага ўзнаўлення адметнасцей побыту сваіх герояў. Жыццёвасць – адзнака мыслення Кузьмы Чорнага.

У рамане “Зямля” жыццёвасць становіща вызначальны плынню. Гэта тая прызма, праз якую пісьменнік глядзіць на свет і пад уплывам якой ён гэты свет адлюстроўвае. Гэта ж асаблівасць вылучае і паэму Якуба Коласа “Новая зямля”. Так, І. Навуменка адзначае: “Вынікла б, на нашу думку, цікавая карціна, каб хто нават проста пералічыў тыя прадметы, з'явы прыроды, расліны, дрэвы, рэчы побытавага ўжытку, прылады працы, птушак, жывёл, з якімі чалавек сялянскага асяроддзя сустракаеца з дзён свайго маленства і якім паэт даў вобраз, “прапіску ў паэзіі” [88, с. 67]. А. Яскевіч характарызуе адметнасці рэалізму беларускай прозы ранняга перыяду як “максімальная набліжаная да реальнасці і амаль рэчыўна адчувальная яго формы” [89, с. 4], М. Тычына піша пра “непаўторнае ўражанне першбытнай прастаты, чысціні, гармоніі, святочнасці коласаўскага свету” [74, с. 95], а П. Васючэнка называе беларускую прозу “трайдышына заземленай у спалучэнні з паглыбленым мастацкім вывучэннем спрадвечных асноў быцця” [90, с. 167].

Цікавасць да знешнепобытавых рэалій жыцця герояў не з'яўляецца самамэтай. Гэта не ёсць таксама прыкмета этнографізму і бытавізму. Сутнасць названай з'явы больш складаная. Здавалася б простае, някідкае было для Кузьмы Чорнага звязана з глыбінным. Бо тычылася існага, быційных асноў жыцця селяніна, а гэта значыць, і нацыі ў цэлым.

Віталістычнае гучанне твораў Кузьмы Чорнага прайяўляеца і ў звароце пісьменніка да адлюстрavanня штодзённага жыцця. Гэтая жыццёвасць, “заземленасць”, паводле выразу В. Каваленкі [18], мастацкага вобраза ўласціва не толькі Кузьме Чорнаму, яна з'яўляеца характаралагічнай рысай беларускай літаратуры ўвогуле.

Беларус моцна ўкаранёны ў жыццё, зямлю, усё тое, што забяспечвае пераемнасць быцця. Увага да знешнепобытавых рэалій жыцця герояў не з'яўляеца прыкметай этнографізму і

бытавізму. Здавалася б простае, някідкае звязана ў нашых пісьменнікаў з глыбінным, з быційнымі асновамі жыцця. У цэнтры рамана “Зямля” – народнае жыццё, простае, будзённае, з яго звычайнымі клопатамі і турботамі. Але ў гэтай прастаце – пачаткі вечнага. Раман “Зямля” – твор гранічнага паглыблення ў стыхію жыццёвага. Усё, пра што б ні пісаў Кузьма Чорны, звязана са штодзённым, адбываецца на фоне прыродных працэсаў: “Сход цягнуўся да самай поўначы. Пад поўнач жа моцна стукалі яблыкі, ападаючы з дрэў, моцна грукалі коні ў хлявах, жуючы і тручыся аб сцены і жалабы. Востра пахла ўсё” [52, с. 13]. В. Локун адзначыла: “Паняцце дома і жыцця атаясамліваецца ў Кузьмы Чорнага з паняццем быцця, касмічнай прасторы. Яно становіцца філасофскай катэгорыяй” [32, с. 182].

Слушную заўвагу адносна паэтычнай структуры рамана “Зямля”, а менавіта выяўлення жыццёвага працэсу шляхам перадачы гаворак, размоў сялян, зрабіў А. Бабарэка: “Яны (гаворкі – А. М.) таксама адкрываюць перад чытаем заслоны на тое, што прадстаўляе сабой жыццёвы працэс за межамі наяўных малюнкаў. Праз гэтыя гаворкі мы чуем, як ідзе гэты працэс як бы падысподам відомага і чутнага, як ідзе ён у нетры самога быцця” [1, с. 69].

Ды і сам зварот да сялянскага жыцця разглядаўся тагачаснымі крытыкамі як магістральны шлях у выпрацоўцы нацыянальнага мастацкага стылю. Зыходзячы з таго, што асновай беларускай нацыі з'яўляецца сялянства, яны лічылі, што айчынная мастацкая думка найбольш адекватна можа выказаць сябе менавіта ў апісанні вясковага быцця: “...матывы сялянскага жыцця побач з матывамі нацыянальнага адраджэння з'яўляюцца кіраунічымі думкамі маладой беларускай паэзіі. Ад яе вее жывым пахам вясковай беларускай прыроды, магутным бадзёрым духам сялянскага жыцця і з яе, як быццам, сочацца жывыя сокі цаліны” [91, с. 19].

Герой Кузьмы Чорнага ўсведамляе каштоўнасць любога тварэння прыроды, што вынікае з усведамлення неабвержнай каштоўнасці жыцця ўвогуле, “пакланення перад жыццём” (А. Швейцэр) [92]. Гэта ўсё грані адной з'явы. З разумення універсальнай каштоўнасці ўсяго існага вынікае і

рацыянальнае стаўленне беларусаў да Абсалюту, усведамленне зменлівасці, рухомасці свету, прызнанне за адносным права на існаванне, талерантнасць і гуманізм. Сцвердзіўшы адзінства чалавека і акаляючага яго асяроддзя, пісьменнік акрэсліў харектаралагічную рысу нацыянальнага светапогляду.

Акрамя таго, трагічная гісторыя Беларусі, шматлікія войны, што праходзілі праз нашу зямлю, таксама спрыялі ўсведамленню жыцця як вышэйшай каштоўнасці, што і адлюстравана ў лепшых творах нашай літаратуры.

Прыродны, жыццёвы пачатак не толькі вылучае светаадчуванне герояў Кузьмы Чорнага. Ён афармляе твор пісьменніка і кампазіцыйна. А. Бабарэка пісаў, што “канцэнтрацыйным планам “Зямлі” ёсць вобраз працэсаў натуральна-біялагічнага парадку. І дынаміка рамана – гэта дынаміка гэтых працэсаў” [1, с. 15].

А. Рагуля адзначыў, што “сакралізацыя ўзаемадзеяння чалавека з прыродным космасам у беларускай мастацкай культуры па сваім значэнні выходзіць за межы нацыянальных культурных патрэб... У суседніх краінах пераважалі ніцшэанская матывы “волі да ўлады”, а нацыянальнае адраджэнне больш цікавілася “воляй да жыцця”. Так сцвярджаліся асновы універсальнай этыкі” [93, с. 14].

У творах Кузьмы Чорнага выяўлены пэўны тып селяніна. Гэта чалавек, моцна ўкаранёны ў жыццё, зямлю, у нечым кансерватыўны, не схільны да змен і пераўтварэння. Спадзяеца толькі на ўласны спрыт, працу, разум. Знітаванасць селяніна з зямлёй, укаранёнасць у жыццё абумовілі цалкам цвярозы, рацыянальны пачатак у яго спосабе думак.

У творах пра сялян як бы ўвасабляеца Космас нацыянальнага быцця, выяўляюцца нацыянальна-каштоўныя рысы харектару. Вобраз зямлі, як адзначае Ж. Шаладонава, “уяўляе сутнасную канстанту нацыянальнага быцця і нязменную агульначалавечую каштоўнасць” [94, с. 65]. Даследчыца падкрэслівае: “Спасціжэнне ідэйна-філасофскага зместу твораў “зямельнай”, “сялянскай” тэматыкі мае свае прыярытэты, бо дазваляе раскрыць індывідуальна-псіхалагічны воблік аўтараў, адметныя якасці нацыянальнага

менталітэту, заўважыць найбольш важныя тэндэнцыі духоўна-культурнага развіцця народа, яго гістарычных перспектыв” [94, с. 65].

Фундаментальнасць мастацкай задумы – апісанне асноватворных момантаў нацыянальнага жыцця – абумоўлівае адпаведныя прынцыпы ўласаблення: эпічнасць, панарамнасць, маштабнасць. Часам дзеянне ў такіх творах адбываецца на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў. Многім творам пра вёску ўласціва лакальнасць, аўтаномнасць дзеяння, часцей празаікі звяртаюцца да апісання родных ім мясцін: У. Рэймант – Мазовіі, Ул. Оркан – Падгалля, Кузьма Чорны – Цімкавіч, І. Мележ – Гомельскага Палесся, А. Упіт – Скрывераў і г.д. З гэтым звязана і такая акаличнасць, як своеасаблівасць мовы, зварот да мясцовых дыялектаў: Ул. Оркан, У. Рэймант, Кузьма Чорны, І. Мележ і г.д.

Апрышчам нацыянальна-адметнага спосабу мыслення і светабачання з'яўляецца мова, вобразнае азначэнне рэальнасці. У мове адлюстраваны падсвядомыя праявы архетыпавых уяўленняў – сімвалаў-кодаў культуры, іманентных беларускай душы сэнсаў. Даследчыкі тартуска-маскоўскай школы семіётыкі даказалі, што літаратура ёсьць вытворная ад мовы мадэлюючая сістэма, а свет “успрымаеца скроў прызму мовы” (А. Байбурын), замацаваную ў мове логіку, спосаб думання і бачання [95, с. 5]. Беларускі культуролаг І. Бабкоў піша: “Менавіта нацыянальная мова выступае на першых кроках новаеўрапейскага грамадства ў якасці мета-мовы ў дачыненні да ўсіх папярэdnіх тыпаў дыскурсу. Рэалізацыяй гэтай функцыі нацыянальнай мовы ёсьць паўставанне нацыянальнай літаратуры ды гуманістыкі (гуманітарных навукаў)” [71, с. 7].

Якраз мове адводзілася выключная роля ў выпрацоўцы нацыянальнага стылю ў асяроддзі ўзвышаўцаў: “Што да формы, дык бліжэйшыя задачы ў творчым працэсе літаратуры, і шырэй – культуры, павінны зводзіцца да стварэння беларускіх нацыянальных стыляў (формы). Пытанне мовы павінна набыць тут першарадную значнасць, яно павінна быць пастаўлена адпаведнымі інстытуцыямі шырэй і іначай, як яно ставілася дагэтуль” [47, с. 92]. Менавіта таму чысціні мовы надавалася вялікая ўвага. На

старонках часопіса “Узвышша” плённа абмяркоўваліся пытанні мовы, вялася барацьба з механічным пераносам на беларускую глебу іншамоўных лексічных, граматычных канструкций.

Спалучэнне жыццёвага і духоўнага ў беларускай ментальнасці ўласціва і для нашай мовы. А. Яскевіч даводзіць, што для беларусаў харктэрна такая якасць мыслення, як сінпрактычнасць. Сінпрактычным, або канкрэтна-пачуццёвым, было мысленне старажытных людзей: “Канкрэтна-пачуццёвыя па свайму харктару слова старажытных былі ўражаннямі, вобразамі прыроднай з'явы, прадметаў…”, гэта значыць, што “першапачатковы стан чалавечага мыслення меў шмат агульнага з тым, што цяпер мы называем вобразным усپрыманнем” [96, с. 102]. У беларусаў у выніку гістарычнага быцця гэта якасць захавалася да нашых дзён. Мова рамана “Зямля” Кузьмы Чорнага, напрыклад, вылучаеца прадметнасцю, канкрэтнасцю ў спалучэнні з паэтызацыяй рэчайнасці, выяўленчасцю, маляўнічасцю: “Весялілася ж і зямля ў пустэчах палявога ржышча. Каля кустоў птушкі гойдаліся ў неабдымым імчанні паветра. Сіняя далягліды былі маўклівымі і думнымі, як і той дзень, шумны толькі ветрам ды жоўклым лісцем на кустах і сухім, раскіданым па траве над імі. Аўсянае ржышча хмурна жаўцела, зелянілася густым каліўем згрызенай травы і палявога зелля” [52, с. 296].

Адпаведнасць мовы Кузьмы Чорнага псіхалогіі беларускага селяніна адзначалася крытыкамі яшчэ ў 20-я гады. Праўда, гэта заўвага гучала як абвінавачванне ў буржуазным нацыяналізме: “Тым жа самым сацыяльна-псіхалагічным комплексам абумоўлены і канкрэтны падбор выяўленчых сродкаў як у сэнсе пэўнага падбору слоў (лексікі), так і ў сэнсе сінтаксічнай пабудовы сказаў, у сэнсе выяўленчага напаўнення, семантыкі. Поўная адпаведнасць выяўленчых сродкаў сацыяльна-псіхалагічнаму комплексу, што ў іх замацаваны і што іх абумовіў і стварае ўражанне “чыстаты”, “культуры мовы” (мова – таксама з’ява сацыялагічнага парадку). Мова Чорнага – гэта мова беларускага заможнага сялянства, блізкая да мовы дробнае шляхты. Адным словам, форма Кузьмы Чорнага – гэта канкрэтная (беларуская)

нацыянальная форма зусім канкрэтнага (кулацка-шляхецкага) класавага зместу” [83, с.118].

Паколькі асаблівасці мыслення выяўляюцца і ў харахтары адбору жыщёвага матэрыялу, то ўвага мастакоў да аднатаўпных вобразаў, з'яў, рэалій выглядае невыпадковай і дае падставу да пэўных абагульненняў. Тут мы сутыкаемся са сферай “калектыўнага падсвядомага”, аснову якой складае архетып. Згодна К. Юнгу, архетыпы – гэта тыя першавобразы, што ўласцівы псіхіцы пэўнай нацыі, расы, чалавецтва: “Гэта не прыроджаныя ўяўленні, а прыроджаныя магчымасці ўяўлення, у нейкім сэнсе апрыорныя ідэі... Яны прайяўляюцца толькі ў творча аформленым матэрыяле ў якасці рэгулюючых прынцыпаў яго фарміравання” [97, с. 229].

Архетыпы нясуць у сабе кодавыя, сутнасныя прыкметы светабачання. У дачыненні да творцы яны выяўляюцца ў выбары пэўных тэм, ідэй, сюжэтаў, вобразаў, у стварэнні падобных псіхалагічных ситуаций.

Згодна з Ул. Конанам, універсальным “беларускім маастацкім архетыпам стала малая бацькаўшчына, або “Родны кут”, паводле Якуба Коласа” [98, с. 24]. Сімвал “роднага кута” – скразны ў беларускай літаратуры, пачынаючы ад Ф. Скарыны, М. Гусоўскага, С. Палацкага.

Названы архетып выяўляе адну вельмі істотную і паказальную рысу ў свядомасці беларусаў – тоеснасць чалавека самому сабе, імкненне метафізічна вызначыцца, мець акрэсленае месца ў свеце, дзе можна пачуваць сябе самастойна, незалежна. Гэта ідэя – адна з цэнтральных у паэме “Новая зямля” Коласа і рамане “Зямля” Кузьмы Чорнага. Імкненне да ўласнай зямлі – жаданне прывесці сваё жыщё ў адпаведнасць са сваёй сутнасцю. Страту зямлі герой ўспрымаюць як парушэнне гармоніі, як страту жыщёвай асновы. Аналагічныя матывы гучаць у паэзіі Ф. Багушэвіча (“Мая хата”, “Ахвяра”), Я. Купалы (“Раскіданае гняздо”), М. Багдановіча (“Слуцкія ткачыхі”). Герояў Кузьмы Чорнага вылучае замілаванне, любасць да свайго кутка зямлі, месца, дзе давялося нарадзіцца і жыць. Гэтая прывязанасць не паказная, яна не выпячваеца. Гэта арганічны стан селяніна, натуральнае самапачуванне. Разбурэнне гэтых спрадвечных асноў прыводзіць да разбурэння тоеснасці, самасці, урэшце,

дэнацыяналізацыі, што прадбачыў і супраць чаго выступіў Кузьма Чорны.

Можна прыгадаць слова Ф. Дастваеўскага пра спецыфіку беларускай ментальнасці. У свой час пісьменнік адзначыў, што рускі чалавек выратуеца праз веру ў Хрыста, а беларускі – праз веру ў сябе [99]. І. Афанасьеў піша: “Беларусам няма на каго і на што спадзявацца. Яны, і ніхто іншы, былі гарантыйяй сябе, гэткія “грамадзяне свету”, што ў свет дапушчаны не былі. Але светам сталі. Планета Лонва. Планета Найдорф. Планета Mcсіжы. Свая зямля, што злучылася з космасам...” [41, с. 104]. Наколькі дакладнае назіранне. Можна ўзгадаць Кузьму Чорнага з яго “Мне ўсё жыццё хопіць апісваць свае родныя Цімкавічы”, для якога свой куточак зямлі, свая “марка” (У. Фолкнер) – Сусвет. В. Локун заўважыла: «Жыццёвая прастора Кузьмы Чорнага, знешне абмежаваная “аб'ектам” замілаванасці, арганічна ўваходзіць у сферу касмічную” [32, с. 192].

Вылучэнню “апазнавальных знакаў”, топасаў нацыянальнага светаадлюстравання прысвечана праца І. Чароты “Пошук спрадвечнай існасці” [85].

Такім чынам, у творах сапраўды народнага пісьменніка заўсёды знаходзіць сваё выяўленне свет нацыянальнага быцця. Нават калі прадметам мастацтва адлюстравання выступаюць далёкія ад знешніх праяў нацыянальнага рэаліі, яно, нацыянальнае, тым не менш, пранізвае ўесь вобразны лад твора. Адлюстраванне ў літаратуры нацыянальной ментальнасці надае ёй самабытнасць, арыгінальнасць, робіць сапраўднай выразніцай духоўнай існасці народа.

Трэба сказаць, што сучасныя літоўскія, латышскія, беларускія і польскія празаікі працягваюць звяртацца да традыцый, створаных земляробчай культурай, да сялянскага светабачання як першакрыніцы этычных уяўленняў народа (творы Ю. Кавальца, Э. Брыля, Ю. Мортана, Т. Новака, Э. Кабатца, М. Пілёта, З. Тышкі, Ю. Лазінскага ў польскай, Е. Сіманайціэ, Й. Балтушыса, В. Бубніса, Й. Мікеінскага ў літоўскай, Х. Гулбіса, І. Індране, Я. Ніедрэ ў латышскай, В. Адамчыка, І. Пташнікава, В. Казько, М. Кусянкова, А. Федарэнкі ў беларускай).

Кузьма Чорны – ключавая постаць для беларускай культуры, пісьменнік, які акрэсліў у сваіх творах сутнасныя для нацыі праблемы. Заявіўшы ў 20-х гадах раманам “Зямля” пра знітаванасць чалавека і зямлі, іх непадзельнасць, празаік паўстаў на абарону саміх асноў нацыянальнага жыцця, нацыянальной душы.

### **3 НАВАТАРСКІ ХАРАКТАР ТВОРЧАСЦІ КУЗЬМЫ ЧОРНАГА**

#### **3.1 Кампаратывістыка, яе сутнасць**

Сёння перад беларускім літаратуразнаўствам надзвычай актуальна паўстала задача “прачытання” твораў нацыянальнага прыгожага пісьменства ў кантэксце набыткаў сусветнай вербальнай культуры. Увогуле, кампаратывістыка з'яўляецца, бадай, адным з самых складаных і адначасова цікавых раздзелаў навукі аб літаратуре. Параўнальнатыпалагічнае вывучэнне мастацкага слова дазваляе выявіць як агульнае, так і спецыфічнае, самабытнае ў развіцці нацыянальнага прыгожага пісьменства, асэнсаваць яго ўклад у агульную скарбонку літаратуры сусветнай. Адпаведна, адной з галоўных задач кампаратывістыкі і з'яўляецца даследаванне такога ўкладу, выяўленне мастацкай і эстэтычнай вартасці, каштоўнасці пэўнай нацыянальнай літаратуры ў кантэксце дасягнення ў літаратуры сусветнай. Вядомы даследчык культуры В. Тапароў пісаў: “Культура заўсёды апелюе да супастаўлення, параўнання; яна не толькі тое месца, дзе нараджаюцца сэнсы, але і тая прастора, дзе яны абменьваюцца, “праводзяцца” і імкнуцца быць перакладзенымі з мовы адной культуры на другую” [100, с. 7].

Кампаратывістыка – вывучэнне тыпалагічных сыходжанняў паміж дзвюма ці некалькімі літаратурамі, а таксама міжлітаратурных камунікацый.

Сусветная літаратура складаецца з лепшых дасягненняў нацыянальных літаратур. Аднак, трэба заўважыць, што для прадстаўнікоў розных культур (еўрапейскай, усходняй, кітайскай, афрыканскай і г. д.) гэта паняцце – сусветная літаратура – будзе змяшчаць адрозны корпус тэкстаў.

Разгляд нацыянальнай літаратуры праз прызму сусветнай дазваляе прадэманстраваць не толькі тое, якім чынам адбывалася засваенне іншанацыянальных мастацкіх набыткаў беларускім прыгожым пісьменствам, але і тое, што давала ці магла даць наша літаратура сусветнай, развівайся яна ў нармальных умовах.

У адпаведнасці з сучаснымі патрабаваннямі кампаратывістыка цікавіцца не “вонкавымі супадзеннямі, а сутнаснымі характарыстыкамі творчых узаемадачыненняў літаратур розных рэгіёнаў свету” [101, с. 4].

Даследчыкі ў сваіх пошуках зыходзяць з ідэі агульначалавечай сутнасці гісторыі і культуры. Ды і само ўзнікненне параўнальнага літаратуразнаўства звязана менавіта з распаўсюджваннем ідэй талерантнасці і гуманізму, усведамленнем агульнасці маральных і духоўных каштоўнасцей чалавечства. Некаторыя вучоныя (Брунэль П., Пішуа К., Русо А-М.) ўвогуле схільны лічыць кампаратывістыку «ледзьве не найвышэйшим пунктам у вывучэнні ўсёй літаратуры наогул» [102, с. 7], называюць параўнальнае літаратуразнаўства “Новым гуманізмам”. Асабліва моцны ўздым кампаратывістыка перажыла ў 20 стагоддзі, з развіццём міжнародных сувязей, дзейнасцю сродкаў масавай інфармацыі, перакладамі.

Параўнальнае вывучэнне літаратур прадугледжвае ўстанаўленне не толькі падабенстваў і супадзенняў, але і адрозненняў і разыходжанняў у іх развіцці. Кампаратывістыка дапамае больш глыбокаму спасціжэнню ўнутраных заканамернасцей развіцця пэўнай літаратуры, “наглядна ілюструе глыбінныя з'явы сучаснай нацыянальнай гісторыі” [101, с. 5].

Нашымі даследчыкамі пераканаўча доказана прыналежнасць старабеларускай, Новай беларускай літаратуры да ёўрапейскай мастацкай традыцыі: “У гісторыі беларускай літаратуры не было перыяду, калі б яна развівалася па-за сусветным кантэкстам” [101, с. 30]. Важнае значэнне адыгрывае тут і геаграфічнае становішча нашай краіны, якая працяглы час выступала як праваднік пэўных ідэй, поглядаў, пэўнай літаратурнай моды. Менавіта такую ролю выконвала Беларусь у эпоху Сярэднявечча і Рэнесансу паміж Заходнім Еўропай і Расіяй. А нацыянальная своеасаблівасць беларускай і ўкраінскай гісторыі, культуры, літаратуры, “самой чалавечай натуры” бачыцца даследчыкамі “варыянтам агульнаеўрапейскага прагрэсу, які вырабоўваецца часам” [101, с. 18]. Так, М. Тычына адзначае: “Усходнеславянская і агульнаеўрапейская гісторыка-культурная прастора, складовай часткай якой і з'яўляецца беларуска-ўкраінская міжлітаратурная супольнасць, можа ўспрымацца як структурна-арганізаваная і дынамічная сістэма з усімі прыкметамі, харектэрнымі для жывой цэласнасці” [101, с. 29].

Увогуле, зыходным прынцыпам параўнальнага літаратуразнаўства з'яўляецца канцепцыя цэласнасці літаратуры, прызнанне існавання “агульназначных асаблівасцей еўрапейскага мастацкага мыслення”, якое “ў кожнай з краін праяўляе сябе па-свойму, і, акрамя таго, у кожнай з краін ёсьць свае ўласныя цэнтры прыцягнення, свае ўласныя выдатныя мастакі, што адхіляюцца ад агульнага шляху і вызначаюць адрозненне адной нацыянальнай традыцыі ад другой” [103, с. 73]. Аналагічных пазіцый прытрымліваецца вядомы румынскі даследчык А. Дзіма, калі піша пра “правамернасць такога паняцця, як “еўрапейская літаратура”, якое выразна ўсведамляеца ў сваіх межах, у сваёй гістарычнай рэальнасці” [104, с. 10].

Агульнымі культурнымі пачаткамі еўрапейскай літаратуры выступаюць грэка-рымская культура і хрысціянства. Невыпадкова, што менавіта ў час прыняцця беларусамі і ўкраінцамі хрысціянства, як адзначае М. Тычына, і “пачалі з'яўляцца сапраўдныя мастацкія каштоўнасці” [101, с. 10]. Даследчык падкрэслівае вызначальную ролю хрысціянства ў

станаўленні Новай беларускай і ўкраінскай літаратур: “Новая беларуская і ўкраінская літаратуры, якія становіліся творча ў полі ўздзеяння іншых еўрапейскіх літаратур, грунтуюцца на асноватворных пастуатах хрысціянства, нават калі асобныя яе прадстаўнікі і сумняваліся ў бogaцэнтрычнасці светапабудовы” [101, с. 33].

Літаратурныя сувязі і ўплывы адыгрываюць важную ролю ў працэсе эвалюцыі мастацкага слова. Прыгожае пісьменства не можа і не існуе ізалявана: “Уплыў – гэта тыя нутраныя і вонкавыя варункі, без якіх ніводная літаратура не была б сёння такой, якой яна ёсць” [102, с. 77]. Міжлітаратурныя камунікацыі – моцны стымул развіцця мастацтва слова. Пра гэта ў свой час пісаў яшчэ А. Адамовіч у манаграфіях “Маштабнасць прозы: Урокі творчасці К. Чорнага” [12], “Здалёк і зблізку” [13]. Пра важную ролю іншанацыянальнага фактару ў развіцці беларускай літаратуры піша М. Тычына: “Творчая эвалюцыя беларускай літаратуры на працягу ўсяго 19 – пачатку 20 ст. адбывалася ва ўмовах духоўнага нацыянальнага Адраджэння і ў асаблівай ступені стымулявалася ідэйнымі і мастацкімі інтэнцыямі з боку літаратур славянскіх і, шырэй, еўрапейскіх народаў” [101, с. 29]. Аналагічныя думкі выказвае і В. Локун: “Менавіта ўзаемадзеянне з іншымі літаратурамі дало магчымасць нацыянальнай літаратуры развівацца паскоранымі тэмпамі, не замыкацца на сваіх унутраных проблемах і не стаяць на ўзбочыне ад сусветнага руху культуры” [32, с. 140].

I, разам з тым, ні ў якім разе нельга абсалютызаваць ці перабольшваць ролю міжлітаратурных контактаў і ўплываў. Міжлітаратурныя сувязі мэтазгодна разглядаць толькі як сістэму фактараў уздзеяння. I перад усім зыходзіць з прыроды мастацкага твора як арганічнай цэласнасці.

Літаратурныя сувязі спрыялі паскоранаму развіццю нацыянальнага прыгожага пісьменства, адыграў істотнае значэнне ў працэсе адраджэння беларускай літаратуры. Развіццё беларускага мастацкага слова ў 19 – пачатку 20 ст. у значайнай ступені стымулявалася менавіта ідэйнымі і мастацкімі ўплывамі з боку польскага сімвалізму (С. Пшыбышэўскі, С. Выспянскі), пра што сведчыць творчасць Янкі Купалы. Дзякуючы міжлітаратурным камунікацыям беларускае

мастацкае слова далучалася да сусветна-еўрапейскага культурнага руху. Літаратурныя сувязі адыграі істотнае значэнне ў “працэсе аднаўлення, а неўзабаве і адраджэння беларускай літаратуры..., адчуванні сябе беларускімі літаратарамі ў коле новых творчых ідэй, у кантэксце еўрапейскага эстэтычнага руху” [105, с. 220].

Сёння айчынныя вучоныя маюць грунтоўныя напрацоўкі ў плане асэнсавання беларускай літаратуры ў кантэксце сусветнай: работы Е. Лявонавай “Плыні і постаци. Літаратурна-крытычныя артыкулы” (Мн., 1998), Е. Лявонавай “Агульнае і адметнае: Творы беларускіх пісьменнікаў 20 ст. у кантэксце сусветнай літаратуры” (Мн., 2003), Г. Адамовіч “З крыніц сусветнай літаратуры” (Мн., 1998), Ул. Сакалоўская “Пара станаўлення: Вопыт параўнальнага вывучэння беларускай і некаторых класічных зарубежных літаратур” (Мн., 1986), Ул. Конана “Развіццё эстэтычнай думкі ў Беларусі (1917 – 1934) (Мн., 1968), Ул. Конана “Святло паэзіі і цені жыцця: Лірыка М. Багдановіча” (Мн., 1991), В. Максімовіча “Эстэтычныя пошукі ў беларускай літаратуры пачатку 20 стагоддзя” (Мн., 2000), І. Штэйнера І. “Deja vu, або Успамін пра будучыню” (Мн., 2003), Г. Тварановіч “Беларуская літаратура: паўднёваславянскі кантэкст: Адзінства генезісу, тыпаў літаратур і харктар узаемасувязей” (Мн., 1996), І. Шаблоўскай “Драма абсурду ў славянскіх літаратурах і еўрапейскі вопыт” (Мн., 1998), І. Шаблоўскай “Сусветная літаратура ў беларускай прасторы: рэцэпцыя, тыпалогія, контакты” (Мн., 2007), Л. Баршчэўская, П. Васючэнкі, М. Тычыны “Беларуская літаратура і свет: ад эпохі рамантызму да нашых дзён: папулярныя нарысы” (Мн., 2006).

Выход названых работ – сур'ёзнае дасягненне нашага літаратуразнаўства, паказчык сталасці айчыннай літаратуразнаўчай думкі, сведчанне засваення ёю метадалагічнага вопыту кампаратывістыкі. Гэтыя даследаванні грунтуюцца на шырокім факталаўгічным і гісторыка-культурным матэрыяле, напісаны з улікам сучасных патрабаванняў кампаратывістыкі.

Заснавальнікамі параўнальнага літаратуразнаўства сталі французскія даследчыкі Ф. Бальданспэржэ і Ж.-М. Карэ. Сам тэрмін з'явіўся ў 19 стагоддзі. Значны ўклад у развіццё

кампаратывістыкі зрабілі менавіта французскія даследчыкі. У Расіі заснавальнікам названага напрамку з'яўляеца А. Весялоўскі (19 стагоддзе), цікавыя работы належаць даследчыкам Н. І. Старажэнка, А. І. Кірпічнікаву, В. Ф. Коршу, на фольклорным матэрыяле да кампаратывістыкі звярталіся А. М. Афанасьеў, Ф. І. Буслаеў. У СССР падобныя даследаванні праводзілі М. П. Аляксееў, В. М. Жырмунскі, Н. І. Конрад, І. Г. Неўпакоева інш.

Варта падкрэсліць, што цікавасць да кампаратывістыкі ў маладых незалежных дзяржаў ці дзяржаў, што вярнулі сабе незалежнасць, звязана з імкненнем сцвердзіць сваю прыналежнасць да сусветнай літаратуры. Так, у Беларусі першымі пра неабходнасць выхаду нашай літаратуры на сусветную арэну загаварылі буйныя дзеячы нацыянальна-адраджэнскага руху М. Багдановіч (“За тры гады”, 1913) і В. Ластоўскі (артыкул “Па свайму шляху”, 1914). Асабліва моцны ўздым паўночнае літаратурразнаўства перажыло ў 20 стагоддзі, з развіццём міжнародных сувязей, дзейнасцю сродкаў масавай інфармацыі, перакладамі.

Галоўнай мэтай паўночнага літаратурразнаўства з'яўляеца стварэнне гісторыі сусветнай літаратуры: “ахінуць літаратуру на ўсіх мовах ва ўсіх краінах свету, а таксама паддаць аналізу ўсе інфра- і паралітаратурныя выяўленчыя формы” [102, с. 5]. Трэба падкрэсліць, што ажыццяўленне гэтай мэты прадугледжвае ўстанаўленне не толькі падабенстваў і супадзенняў, але і адрозненняў і разыходжанняў у развіцці нацыянальных літаратур.

Прынцыповым з'яўляеца пытанне пра методыку і метадалогію паўночнага літаратурразнаўства. Трэба сказаць, што французскія даследчыкі адмаўляюць такі феномен, як тыпалагічная агульнасць, лічаць прадметам кампаратывістыкі толькі контактныя сувязі. Абмежаванне сферы паўночнага літаратурразнаўства толькі контактамі і ўплывамі з'яўляеца заганным, памылковым: “Калі прыняць гэтыя пытанні за асноўны прадмет “паўночнага літаратурразнаўства”, мы застанемся ў межах знешняга быцця літаратуры” [103, с. 68]. Амерыканскія вучоныя, наадварот, схіляюцца да даследавання менавіта літаратурнай тыпалогіі, вызначэння тыпалагічных аналогій і агульнасцей. Г. Тварановіч уводзіць

панияце “тыпалогія сутнасцей” як вынік “сыходжанняў ўнутранага плана” [106, с. 5]. Такім чынам, нашы вучоныя (айчынныя і рускія) зыходзяць з неабходнасці ўлічваць увесь спектр з'яў. Так, М. Храпчанка адзначае: “Адмаўленне літаратурнай тыпалогіі азначае ў лепшым выпадку панаванне гістарычнага эмпірызму, а ў сваіх крайніх формах і прымесі адыход ад навуковага вывучэння працэсаў літаратурнага развіцця” [107, с. 245]. Кампаратывістыка вывучае, такім чынам, як тыпалагічнае падабенства і ўплывы, так і гісторыю ўзнікнення новых напрамкаў і стыляў, тэм, сюжэтаў, жанраў, проблематыкі, пэўнай формы, метаду, літаратурнай тэорыі, лёс асобных твораў, іх рэцепцыю. Кампаратывісты даследуюць узаемадзеянне як асобных літаратур, так і пэўнай сукупнасці літаратур.

Асноўным метадам кампаратывістыкі з'яўляецца параўнанне, якое мае розныя формы: супастаўленне, гісторыка-тыпалагічнае параўнанне, гісторыка-генетычнае параўнанне. Аднак варта мець на ўвазе, што “параўнанне розных літаратураў – гэта яшчэ не параўнальнае літаратуразнаўства” [107, с. 19]. Неабходна дакладна размяжоўваць тыпы тыпалагічных сыходжанняў і міжлітаратурных камунікацый.

Вылучаюцца наступныя тыпы літаратурных адносін: генетычныя сувязі (адзінства ў паходжанні, у гістарычным, культурным развіцці), контактныя сувязі (пераклад, перайманне, выток, запазычванне, уплыў, плагіят, рэцепцыя), гісторыка-тыпалагічныя паралелі, аналогіі (агульнасці) ці сыходжанні, абумоўленыя падабенствам гістарычных, грамадскіх ці культурных працэсаў і якія ўзнікаюць незалежна ад контактаў. Вылучаюць таксама сінхроннае і дыяхроннае даследаванне.

Пра ролю і сутнасць упłyvaў ёсць сэнс паразважаць больш падрабязна. Гэта і інтэлектуальнае, і эмоцыйнальнае ўздзеянне пэўнага твора ці ўсёй творчасці аднаго пісьменніка на другога, паколькі “праца аднаго – гэта вынік пераасэнсавання працы другога чалавека” [102, с. 75]. Таксама неабходна мець на ўвазе, што падабенства паміж пэўнымі творамі можа быць вынікам не ўплыву, а абумоўлівацца агульнай мастацкай атмасферай часу, духоўнай блізкасцю пісьменнікаў. Такім

чынам, істотным метадалагічным прынцыпам параўнальнаага літаратуразнаўства з'яўляеца размежаванне механічных упłyvaў і знешняга падabenства твораў, што дасягаеца “з улікам багацця субстрату і свабоды творчасці” [102, с. 89]. У творах сапраўды таленавітага пісьменніка адбываеца трансфармацыя, пераасэнсаванне перажытага ўздзеяння ў адпаведнасці з логікай унутраных запатрабаванняў творчай асобы.

*Неабходна падкрэсліць, што ні ў якім разе нельга абсалютызаваць і перабольшваць ролю міжлітаратурных контактаў і ўпłyvaў. Міжлітаратурныя контакты мэтазгодна разглядаць толькі як сістэму фактараў уздзеяння. І перадусім зыходзіць з прыроды мастацкага твора як арганічнай цэласнасці.*

Істотным момантам у кампаратывістыцы з'яўляеца вывучэнне агульнай духоўнай, культурнай і мастацкай атмасферы эпохі, што істотна ўпłyвае на свядомасць пісьменніка і знаходзіць сваё выражэнне ў творы. Важным падаеца асэнсаванне таго ўяўлення, якое складваеца ў культурным асяродку краіны пра пэўнага пісьменніка, “выяўленне яго “вобраза” (Р. Уэлек, О. Уорэн). Пры даследаванні міжлітаратурных сувязей і тыпалогіі неабходна ўлічаць такі фактар, як выбіральнасць інтэрэсаў літаратуры-рэцыпента.

Прынцыповы момант параўнальнаага літаратуразнаўства – неабходнасць “уюляць разглядаемую літаратуру, паасобных пісьменнікаў, творы як культурную цэласнасць, як тыпы... Літаратурны тып фарміруеца са многіх кампанентаў, галоўнымі з якіх ёсць, мабыць, нацыянальная спецыфіка і традыцыя” [106, с. 4]. Важнейшым кампанентам выступае моўны фактар. Так, даследчыкі вылучаюць тры групы еўрапейскіх літаратур: славянскія, германскія, раманская. (Трэба адзначыць, што польскія вучоныя не пагаджаюцца з такім падзелам.)

Таксама вучонымі вылучаюцца такія паняцці, як “міжлітаратурная агульнасць”, “літаратурныя рэгіёны”, “літаратурныя зоны” (тэрміны Д. Дзюрышына).

Такім чынам, вывучэнне беларускай літаратуры ў кантэксце набыткаў сусветнай дазволіць не толькі глыбей

асэнсаваць заканамернасці развіцця нацыянальнага прыгожага пісьменства, сцвердзіць яго сталасць, вартасць, але і паказаць жыццяздольнасць і моц нацыянальнай літаратуры, яе адкрытасць свету.

### **3.2 Наватарскія тэндэнцыі ў беларускай літаратуре 20-х гадоў 20 стагоддзя**

Неабходна звярнуць увагу на заканамерны характар з'яўлення постаці такога маштабу, як Кузьма Чорны. Працэсы беларусізацыі спрыялі абуджэнню творчага патэнцыялу нашага народа. Гэтая магутная энергія выявілася ва ўсплеску пасіянарнай актыўнасці, у далучэнні да мастацкай творчасці цэлай кагорты таленавітай моладзі.

Перыяд развіцця нашай літаратуры 20-х гадоў мінулага стагоддзя з'яўляецца адным з самых інтэнсіўных у плане апрабацыі новых прыёмаў і прынцыпаў выяўлення. Імкненне да мадэрнізацыі эстэтычнай формы, пошуки новых шляхоў мастацкага выяўлення былі вызначальнымі перш за ўсё для твораў маладых пісьменнікаў. Змена сацыяльнага ладу закранула ўсе сферы жыцця грамадства, у тым ліку і прыгожае пісьменства. Маладыя пісьменнікі, што далучыліся да мастацкай творчасці пасля рэвалюцыі, выхоўваліся ў атмасфери палемікі, спрэчак, перагляду спадчыны. Малады задор, упэўненасць ва ўласных сілах прымушалі верыць, што яны здольныя стварыць новае мастацтва, літаратуру, якіх яшчэ не бачыў свет. Адсюль – і фармальныя пошуки, і лозунг маладнякоўцаў (пазней – белапаўцаў) “у рожкі са старымі”. Аднак гэты перыяд ніглізму ў беларускай літаратуре быў не надта працяглы, не такі катэгарычны і балочы, як у рускай літаратуре. Маладыя беларускія пісьменнікі, найбольш здольныя і таленавітыя, хутка зразумелі няплённасць падобных захадаў, яны пачынаюць “вучыцца ў класікаў”.

Неабходна таксама ўлічваць і паскораны характар развіцця нацыянальнай літаратуры, што прымушала творцаў выпрабоўваць самыя розныя сродкі мастацкай выразнасці.

Вядома, што выразна наватарскім характарам вызначалася літаратурна-мастацкае аб'яднанне “Узвышша”, актыўным

чыннікам якога з'яўляўся Кузьма Чорны. Прычым арыентацыя на засваенне лепшых узораў сусветнай літаратуры была свядомай, мэтанакіраванай устаноўкай, што адлюстравана ў канцэпцыі ўзвышэнства (“Камунікат беларускага літаратурна-мастацкага згуртавання “Узвышша”, “Тэзісы”, праграмная заява “Ад беларускага літаратурна-мастацкага згуртавання “Узвышша”, артыкулах А. Бабарэкі “З далін на ўзвышшы”, “Аквітэм у творчасці Ул. Дубоўкі”, “Узвышэнская паэзія: аналіз паняцця”, “Паэзія як уяўленне”).

Так, у праграмнай заяве “Ад беларускага літаратурна-мастацкага згуртавання “Узвышша” гаворыцца: “Узвышша беларускай мастицкай культуры творыцца не колькасцю паэтаў і пісьменнікаў, якія б асмеліліся абвясціць сябе каманднымі высотамі, а якасцю той літаратурна-мастицкай прадукцыі, якая прыносіцца ў скарбніцу беларускай мастицкай літаратуры з глыбінь сучаснасці, узброенай ведамі, воляю, шчырым жаданнем і энтузіязмам вялікай творчасці. Толькі так творыцца тое ўзвышша беларускай пралетарскай літаратуры, якое ўгледзяць вякі і народы” [108, с. 170].

Пра арыентацыю ўзвышшанцаў на менавіта сусветны ўзровень развіцця літаратуры сведчыць наступная заява аб'яднання: “Яно (“увзвышанскае” беларускае мастицтва – А. М.) павінна стаць адным з тых фактаў агульной беларускай творчасці, які скажа ўсяму свету, што могуць утварыць работнікі і сяляне калісь прыгнечанай нацыі, які скажа, што работнікі і сяляне гэтай нацыі маюць багатую фармальную культуру, якая з культурамі іншых, раней прыгнечаных нацый ідзе на змену “закатам” розных “вялікіх Эўропаў”. Мастицтва павінна быць узвышшам” [108, с. 169]. Імкненне сяброў аб'яднання да ўзвышэння беларускай мастицкай культуры да класічных сусветных узораў сёння з'яўляецца агульнапрынятym у нашым літаратуразнаўстве.

Літаратурны працэс у 20 стагоддзі – гэта ўзаемадзеянне самых розных мастицкіх плыняў, сістэм, напрамкаў, жанраў. Літаратурнае жыццё ў першай палове 20 стагоддзя адбывалася пад магутным уздзеяннем мадэрнізму. У творчасці пісьменнікаў-мадэрністаў адбываецца пошук новых прыёмаў і сродкаў мастицкай выразнасці.

У наш час беларуская навука аб літаратуре адышла ад заганнай тэндэнцыі адмаўлення мадэрнісцкіх упłyваў на беларускую літаратуру. Айчыннымі даследчыкамі сёння даволі плённа распрацоўваецца гэта пытанне (работы Л. Корань, П. Васючэнкі, І. Багдановіч, В. Максімовіча і інш.). Такім чынам, нашы вучоныя сведчаць, што беларуская літаратура не стаяла наўзбоч ад сусветна-еўрапейскіх мастацкіх тэндэнций. Арыентацыя на сусветныя мастацкія ўзоры спрыяла павышэнню інтэлектуальнага і мастацкага ўзроўню нашай літаратуры, павышала культуру творчасці.

Бяспрэчна, актуальна гучыць выказванне Л. Корань пра выключную ролю “пасіянарных у нацыянальным полі мастацкіх ідэй” у працэсе руху літаратурных этапаў: “рэалізуючы пасіянарныя ў нацыянальным полі мастацкія ідэі, беларуская літаратура і спраўджваеца ў свеце кожны раз пасля чарговага гвалтоўнага прыпынку – як культура жывая, паўнавартасная, унікальная, патэнцыяльна невычэрпная, кожны раз сучасная і роўная сусветным узорам у нейкіх вышэйшых, класічных праявах свайго мастацкага мыслення” [36, с. 22]. Урэшце, нельга не згадзіцца з высновай аўтара пра адпаведнасць беларускага літаратурна-мастацкага руху агульнасусветнаму: “У чарговы раз магутна распачатая ў 10–20-я гады 20 стагоддзя рэалізацыя беларускага мастацкага крэатыўнага патэнцыялу – у творчасці класікаў і на грунце масавай літаратурнай плыні – адбывалася і адбываеца ў цэлым у супадзі з агульным сусветным кірункам мастацкага развіцця, у формах, адпаведных эпосе; з выразнай тэндэнцыяй да ўнутранага дынамізму, да змены ўсялякіх зневідных межаў унутранымі, да форм памежковых, сінтэтычна ўскладненых, інтэлектуальна апасродкованых” [36, с. 22].

Мадэрнізм – найбольш паказальная з’ява для літаратуры першай паловы 20 стагоддзя. Да гэтага часу мастацтва слова ў сваім развіцці گрунтувалася на мімесісе, па словах В. Акудовіча, “на вербальных упадабленнях формам быцця, як натуральным, гэтак і штучным” [109, с. 214], што было выкладзена яшчэ ў “Паэтыцы” Арыстоцеля. Мадэрнізм зрабіў спробу адысці ад упадаблення рэальнасці і прапанаваў новыя формы мастацкага выяўлення.

Слушныя заўвагі адносна спецыфікі беларускага мадэрнізму належаць В. Максімовічу. Даследчык падкрэслівае: "... творчасць М. Гарэцкага, як, зрэшты, і ўся беларуская літаратура ў сілу адпачатнай сваёй амбівалентнай запраграмаванасці, унутрана былі гатовы далучыцца да новай, мадэрнісцкай мастацкай парадыгмы" [35, с. 182].

Так, пра блізкасць да новай, мадэрнісцкай плыні сведчыць творчасць М. Гарэцкага, эстэтычныя пошуки пісьменніка. В. Каваленка адзначаў: "Максім Гарэцкі гаворыць пра беларуса з такой трагічнай пранікнёнасцю, "якая нагадвае эмацыянальна-псіхалагічную танальнасць твораў мадэрнісцкага кірунку з іх надрыўна-пакутлівымі матывамі" [67, с. 116]. В. Максімовіч піша, што М. Гарэцкі стварыў "новы тып мастацкай прозы, які... улічваў набыткі класічнай прозы 19 ст. і арыентаваўся на творчыя здабыткі мадэрнісцкіх напрамкаў" [35, с. 262].

Л. Корань у жанравай нясталасці, дынамічнасці прозы пісьменніка ўбачыць паасткі "эпахальна-новага стылю мастацкага мыслення, стылю, адпаведнага арыенцірам 20 ст." [36, с. 34]. Даследчыца піша пра філасофскую скіраванасць прозы М. Гарэцкага, яе інтэлектуальнасць і (беларускі кон!) трагічную афарбованасць, дакументалізм, "шматгалоссе", наяўнасць як бы дыялагічнага і полілагічнага падыходу да асэнсавання нейкай проблемы ў літаральным (не сінтэзаваным, не "сімфанізаваным") выглядзе... [36, с. 39]. М. Тычына падкрэслівае, што М. Гарэцкі, як і Ю. Віннічэнка ва ўкраінскай літаратуры, "адкрыў перспектыву "іншай", "новай" літаратуры, прадэманстраваўшы многія перавагі і хібы сучаснага мыслення, якое прадугледжвае ў якасці абавязковай нормы варыятыўнасць, шматзначнасць, супяречлівасць чалавечых паводзін у свеце і г.д." [105, с. 267].

Адзначаючы пазітыўныя характеристар "уздзейння эстэтыкі мадэрнізму (як сістэмы сінтэтычнай і акумулятыўнай) на беларускую літаратуру – інтэгральную частку сусветнай літаратуры", В. Максімовіч, разам з тым, падкрэслівае, што "паскораная дынаміка развіцця беларускай літаратуры пачатку 20 ст., працэс дэкананізацыі, дэнарматыўнасці, дыфузіі формаў, стыляў паспрыялі таму, што нацыянальная "версія" мадэрнізму цалкам не ўкладваеца ў кананічныя рамкі гэтага культурнага феномену" [35, с.8]. Таксама

неабходна мець на ўвазе выключны патэнцыял ідэі нацыянальнага адраджэння, якая “выступае як факт мастацкай структуры, як яе і светапоглядная, і ўласна мастацка-эстэтычна дамінанта” [35, с. 6].

Спецыфіка беларускага мадэрнізму, згодна з В. Максімовічам, гэта наўмысна зніжанае, травесційнае пераўасабленне народнапаэтычнага эпасу, паэтызацыя паўсядзённай рэчаінасці, пейзажная тэматыка як відавозмененая форма мадэрнісцкай утопіі, сацыялагізацыя прыроды і г.д. [35].

Пра мадэрнісцкія ўплывы на творчасць узвышаўцаў піша Ул. Конан: “Тэзісы эстэтычнай праграмы “Узвышша” ёсць сінтэз класічнай мастацкай традыцыі і літаратурнага наватарства першай чвэрці 20 стагоддзя” [110, с. 156], што знайшло сваё адлюстраванне ў канцэпцыі “аквітэзму”, або “жывой вады”. І. Багдановіч таксама адзначае пераемнасць эстэтычнай праграмы “Узвышша” і яе творчай рэалізацыі з мадэрнісцкай мастацкай парадыгмай: “Пры гэтым сцвярджэнне ўзвышаўскай эстэтыкі адпавядала рэчышчу еўрапейскага мадэрнізму ў тым сэнсе, што “мадэрнізм уяўляе сабой пастаянна зменлівае ірацыянальнае: агонь, які палае ў чалавечых грудзях” [111, с. 324].

З’яўленне авангардных накірункаў мастацтва звязана перш за ўсё з пошукам новых сродкаў мастацкай выразнасці. Гэтыя пошуки не заўсёды вітаюцца папярэднікамі, адсюль узнікае канфлікт паміж старым і новым. Тэрмін “авангард” належыць амерыканскому крытыку Кліменту Грэнбергу. У шырокім сэнсе пад “авангардам”, “авангардызмам”, “мадэрнізмам” разумеюцца актуальныя ў мастацтве з’явы, у больш вузкім – сукупнасць нерэалістычных напрамкаў у еўрапейскім мастацтве першай паловы 20 стагоддзя (сюрэралізм, дадаізм, экспрэсіянізм, футурызм, “плынь свядомасці” і інш.).

Паказальнымі рысамі авангардызму, згодна з Е. Лявонавай, з’яўляюцца: “паглыбленасць у душэўны свет героя, у свядомасць і нават падсвядомасць чалавека, перавага ірацыянальнага над рацыянальным, радыкальная адмова мастака ад прынцыпу знешняга падабенства, ад эстэтыкі простага пераймання, імітацыі, ад адлюстравання жыцця ў формах і вобразах, адпаведных самому жыццю... скіраванасць

пісьменніка на жанравы і стылявы эксперымент, фармаванне зусім новага тыпу мастакоўскага мыслення, успрымання рэчаіснасці. Увасабленне ў творы непаўторнага, індывидуальнага, суб'ектыўнага погляду на чалавека і свет, сваё “Я”. Абнаўленне вядомых жанраў і форм, іх свядомае разбурэнне” [112, с. 113].

На думку І. Э. Багдановіч, “беларускі варыянт авангардызму склаўся ў межах “Маладняка” і часткова “Узвышша” [111, с. 220], супаўшы ў часе існавання з еўрапейскім. Беларуская літаратура 20-х гадоў мінулага стагоддзя харктырызуеца нашымі даследчыкамі як адкрытая эстэтычная сістэма: вызначальным фактам развіцця айчыннай літаратуры ў гэты час была стылёвая і жанравая разнастайнасць, сусідаванне, узаемаўплыў, узаемаўзбагачэнне розных мастацкіх тэндэнций. Побач з рэалізмам плённа развіваліся рамантызм, сімвалізм, натурализм, імажынізм, канструктывізм, футурызм, імпрэсіянізм, экспрэсіянізм. Гэта сведчыць пра багацце стылёвай палітры тагачаснай беларускай літаратуры.

Трэба адзначыць, што маладыя беларускія пісьменнікі і крытыкі прапанавалі і паспрабавалі тэарэтычна аргументаваць уласныя авангардныя кірункі і стылі: маладнякізм, аквітыйзм, вітаізм.

У беларускай літаратуре 20-х гадоў можна вылучыць дзве наватарскія тэндэнцыі: творы пісьменнікаў, для якіх пошукі ў галіне формы вынікалі з ўнутранай патрэбы абнаўлення мастацтва і пошукі ў галіне формы маладых творцаў, абумоўленыя рэвалюцыйнымі падзеямі, выкліканыя прагай “абнаўлення свету”, стварэння “новай літаратуры”, новай паэтыкі.

Да “рэвалюцыйнага” авангарду ў беларускай паэзіі 20-х гадоў адносіцца творчасць М. Чарота, М. Грамыкі, А. Александровіча, П. Шукайлы, А. Дудара. Іх творам уласціва празмерная патэтыка, сімволіка, метафарычнасць. Праграмным адмаўленнем старога мастацтва і эстэтыкі стала паэма “Гвалт над формай” М. Грамыкі. Футуристамі абвясцілі сябе ўдзельнікі “Беларускай літаратурна-мастацкай камуны” (П. Шукайла, П. Броўка, Я. Відук). Выключна наватарскай з’явай у літаратуры 20-х гадоў абвяшчаўся паэтычны эпас М. Чарота (паэмы

“Босыя на вогнішчы”, “Чырвонакрылы вяшчун”, “Беларусь лапцюжная”). І. Багдановіч называе М. Чарота “класікам беларускага паэтычнага авангарду” [111, с. 277].

Творчасць тагачасных беларускіх і заходніх пісьменнікаў, пры ўсёй адрознасці грамадскіх і сацыяльных умоў, адбывалася пад уплывам складаных, супярэчлівых падзей – войнаў, разбурэннем імперый, хуткімі тэмпамі тэхнічнага прагрэсу, імклівым развіццём псіхалогіі, філасофіі. Ідэі тых жа З. Фрэйда, А. Бергсона, О. Шпенглера былі вядомыя ў Савецкім Саюзе. Новы вопыт патрабаваў адпаведных сродкаў мастацкага ўвасаблення, абнаўлення прыёмаў мастацкай выразнасці. Так, відавочны ўплыў А. Бергсона на творчасць М. Гарэцкага. На думку В. Максімовіча, менавіта ў рэчышчы “філасофіі жыцця” праходзілі дэбаты паміж Маскоўскім дэмакратам, Польскім публіцыстам і Беларускім аўтарам (спрэчкі пра літаратуру): “Беларускі аўтар прызнае перавагу ідэальнаага, духоўнага ў жыцці народа” [35, с. 176]. Ён адстойвае першынство духу перад матэрыяй, адмаўляе разум як недастатковы інструмент познання рэчаіснасці. Сэнс жыцця, згодна з М. Гарэцкім, спасцігаецца не разумам, а інтуіцый.

Навацыі згуртавання “Узвышша”: кантрастная вобразнасць, “жывапісанне словам”, акцэнт на асацыятыўную рытміку вобраза, метафорычная канцэнтрацыя вобраза (творы Я. Пушчы, Ул. Дубоўкі, Т. Кляшторнага, М. Лужаніна, В. Маракова, Ул. Жылкі).

Сярод старэйшых пісьменнікаў мадэрнісцкія ўплывы відавочныя ў творчасці Янкі Купалы, Якуба Коласа, М. Гарэцкага, Змітрака Бядулі, Ф. Аляхновіча, што пераканаўча паказана В. Максімовічам [35].

Такім чынам, перыяд развіцця беларускай літаратуры 20-х гадоў 20 стагоддзя – выразна наватарскі, пошукавы.

### 3.3 Імпрэсіянізм у стылі твораў Кузьмы Чорнага

Падкрэслім, творчасць Кузьмы Чорнага – унікальная глеба для даследавання нацыянальна-спецыфічнага і агульначалавечага. Ідэйна-мастацкі аналіз твораў Кузьмы

Чорнага ранняга перыяду дае магчымасць выразна адчуць, што ўжо з самага пачатку ён выступіў як рэаліст. Аднак надзвычай значнымі, істотнымі ў ранніх творах Кузьмы Чорнага былі адзнакі імпрэсіяністычнай паэтыкі. Яе вытокі – як у светабачанні самога празаіка, так і ў агульнай мастацкай атмасфери эпохі. Як вядома, перыяд росквіту імпрэсіянізму прыпадае на канец 19 – пачатак 20 стагоддзя, новы віток у з'яўленні празаічных твораў на беларускай мове. Натуральна, што гэты мастацкі стыль не мог не паўплываць на вобразны лад маладой літаратуры.

I. Навуменка адзначае: “Вытокі беларускай прозы – у паэзіі. Паэтычны, сінтэтычны погляд на жыццё выразна харектарызуе першыя апавяданні Якуба Коласа і Змітрака Бядулі, хоць яны вельмі розныя па сваёй мастацкай фактуры, стылістыцы” [113, с. 28]. Даследчык указвае на досьць важкія набыткі імпрэсіянізму ў беларускай літаратуры: “...імпрэсіі пісала Цётка... (“Прысяга над крыявымі разорамі”, “Умарыўся”). Ды і апавяданні Ф. Багушэвіча (“Тралялёначка”, “Дзядзіна”), Якуба Коласа (“Думкі ў дарозе”), некаторыя апавяданні Каруся Каганца, Ядвігіна Ш. (А. Лявіцкага) былі фактычна імпрэсіямі” [113, с. 22]. Падкрэсліваючы той факт, што на пачатковым этапе развіцця літаратуры прозу ствараюць паэты, вучоны “найбольш выразным імпрэсіяністам” у беларускай літаратуры называе Зм. Бядулю [113, с. 23]. Менавіта мастацкая манера гэтага пісьменніка, як вядома, істотна паўплывала на стыль твораў Кузьмы Чорнага.

У цэлым імпрэсіянізм не супярэчыць рэалізму, а “наватарства ранніх імпрэсіяністаў адпавядала вырашэнню ранейшай эстэтычнай задачы – задачы рэалізму: даваць максімальна дакладную карціну свету” [114, с. 209].

Наяўнасць імпрэсіяністычных рыс у стылі твораў Кузьмы Чорнага не выводзіць яго творчасць за межы рэалізму, паколькі “адзнакі імпрэсіяністычнай паэтыкі далёка не заўсёды прысутнічаюць ва ўсёй іх сукупнасці і праяўляюцца ў чыстым выглядзе. Бяспрымесны імпрэсіянізм, накшталт таго, з якім мы сустракаемся ў жывапісе К. Мане ці ў паэзіі Бальмонта, – з’ява рэдкая. Значна часцей імпрэсіяністычная паэтыка выступае ў шэрагу іншых мастацкіх сродкаў. У гэтым выпадку імпрэсіянізм можа быць зразуметы як нейкі

інструмент, што абвастрае мастацкае бачанне, як нейкая “оптыка” мастака, калі выкарыстаць вядомую метафару Ганкураў” [114, с. 211].

Да аналагічнай высновы прыходзіць І. А. Еўніна: “Наўрад ці ёсць сэнс шукаць у мастацкай літаратуры “чыстых” імпрэсіяністашт. Хутчэй трэба гаварыць, што імпрэсіяністычныя тэндэнцыі (устаўкі) як бы накладваюцца на другія мастацкія метады (рэалізм, натуралізм, сімвалізм), шчыльна пераплятаюцца, змешваючыся з імі ў творчасці аднаго і таго ж пісьменніка ці паэта (напрыклад, Ганкураў, якія былі, як вядома, пачынальнікамі адначасова і імпрэсіянізму, і натуралізму, або Верлена, якога адначасова можна назваць і сімвалістам, і імпрэсіяністам” [115, с. 257–258]. Даследчыца даводзіць: “Само па сабе ўвядзенне напружанага суб’ектыўнага моманту і паглыбленне асабістых адчуванняў у творы мастацтва ніколі не азначае яго адходу ад рэалізму, а хутчэй, наадварот, пашырае магчымасці мастацкага адлюстравання аб’ектыўна існуючых з’яў і працэсаў, якія адбываюцца ў прыродзе і ў духоўным свеце чалавека” [115, с. 258].

Імпрэсіянізм быў далейшым крокам наперад у развіцці мастацтва, пошукам новых сродкаў і прыёмаў выяўлення. Уплыў імпрэсіянізму зналі многія пісьменнікі-рэалісты канца 19 – пачатку 20 ст.: браты Ганкур, Э. Заля, Г. Мапасан, А. Чэхаў, І. Бунін і інш.

Такім чынам, творчасць Кузьмы Чорнага супадала з агульной тэндэнцыяй у развіцці літаратуры – абнаўленнем прынцыпаў і прыёмаў пісьма: “Мастацкія пошуки імпрэсіяністаў “першай хвалі” і іх паслядоўнікаў узняклі з пераканання ў вычарпанасці старых форм, іх неадпаведнасці психічным сучаснага чалавека” [114, с. 208].

Імпрэсіянізм адчувальны на розных узроўнях мастацкай структуры твораў Кузьмы Чорнага. Гэта і малюнкавасць апавяданняў, пра што неаднойчы пісалі нашы даследчыкі. У прыватнасці, А. Адамовіч, з уласцівай яму назіральнасцю, рабіць заключэнне: “У ранніх апавяданнях Кузьмы Чорнага наогул пануючым з’яўляецца кампазіцыйны прынцып асобных малюнкаў” [10, с. 50].

“Малюнкавую” пабудову мае цэлы шэраг твораў пісьменніка: “На граніцы”, “Будзем жыць”, “Андрэй Клыга” і інш.

Эскізнасць, малюнкавасць – адна з паказальных рыс імпрэсіяністычнай паэтыкі. К. Эдшмід заўважыў: “На бясконца маленькія часткі расклай ён свет, каб удыхнуць у яго больш глыбокі подых... Ён усе раскладаў, раствараў, разбіваў на кавалкі і з разбуранага ствараў “малыя адчуванні”, узнаўляў сувязі, губляючы пры гэтым былу маштабнасць” [116, с. 304 – 305].

“Малюнкавую” пабудову маюць і апавяданні Кузьмы Чорнага другой паловы 20-х гадоў: “Сцены”, “Буланы”, “Парфір Кіяцкі”, калі кожны раздзел – нейкая сцэна, эпізод з жыцця герояў. Сюжэтная пабудова рамана “Зямля” таксама набліжана да імпрэсіяністычнай. Яшчэ А. Бабарэка звярнуў увагу на “малюнкавы”, эскізны харктар “Зямлі” [1, с. 69]. Пра гэта ж піша А. Матрунёнак: “Жыццё вёскі паўстае перад намі як мазаіка бытавых карцін, сцэн, замалёвак. Нават “любоўная лінія” ў “Зямлі” распадаецца на цэлы шэраг асобных сцэн, якія неяк губляюцца сярод мноства іншых бытавых карцін і замалёвак” [19, с. 238], “калі “Сястра” – гэта, груба кажучы, калейдаскоп унутраных псіхалагічных станаў, вострых перажыванняў, найдрабнейшых пачуццяў і ўяўленняў, то раман “Зямля” таксама нагадвае калейдаскоп, толькі ўжо не карцін унутранага жыцця, а “аб’ектыўных, пластычных, бытавых замалёвак, выпісаных з вялікім майстэрствам...” [19, с. 241].

Апавяданні “Буланы”, “Парфір Кіяцкі”, “Сцены”, “Пачуцці” маюць некалькіх герояў. Іх сюжэтныя лініі, хоць часам і перакрыжаюваюцца, досьць самастойныя. Акцэнт у гэтих творах зроблены на выяўленні пачуццяў і перажыванняў чалавека, працэсу ўспрымання жыцця. Дзеянне не адыгрывае вялікай ролі, яно абмяжоўваецца некалькімі здарэннямі. Кожнае апавяданне складаецца, па сутнасці, з шэрагу эпізодаў, прысвечаных апісанню псіхічнага стану героя. Пра арыентацыю празаіка на выяўленне асобных чалавечых настроў і ўражанняў сведчыць аўтарскае азначэнне твораў: “Малюнак людскіх адчуванняў” (“Парфір Кіяцкі”).

Апавяданні “Пробуюць груши шумець”, “Як мы пакінулі хутар”, “На пыльнай дарозе”, “Выпадак увосень”, “Буры”, “Маленькая драма” і інш. – гэта пэўны жыццёвы выпадак. У іх адсутнічае грунтоўная распрацоўка матываў паводзін і ўчынкаў персанажаў, іх прадгісторыя.

Пісьменнік выхоплівае нейкі момант з жыцця герояў, каб раскрыць нешта істотнае, паказальнае ў чалавечых узаемаадносінах, у жыцці ўвогуле. Важным для яго было перадаць сваё адчуванне, успрыманне пэўных падзеяў і з'яў знешняга свету, яго багацце і разнастайнасць.

Гэтыя апавяданні вылучаюцца своеасаблівым лірызмам, настраёвасцю: “І ад таго, што вецер такі, і неба, і мяккая хмурнасць блізкага вечара – здаецца, што няма табе чаго быць там, дзе ты ёсць, цягне цябе некуды ісці па дарогах і напрамік зямлёю” [43, с. 432].

Па сваёй паэтыцы названыя творы падобныя да апавяданняў А. Чэхава, які лічыцца найбольш выдатным імпрэсіяністам у рускай прозе.

Творы пісьменнікаў-імпрэсіяністаў вылучаюцца выразнасцю, жывапіснасцю мовы. Нечаканыя метафоры, параўнанні, слоўная інверсія маюць на мэце данесці багацце чалавечых настроў, успрыманняў: “З-за пярэдняе будкі выбегла постаць жанчыны. Яна раскінула рукамі, і на гэты момант застыла тут імгненне, агорнулае вастратою радасці і смутку аб усім... Спявалі вялікія гімны размашыста-кволыя рукі яе постаці, і ад захаплення бяздумнага і плакалі, і смяяліся ў чарнаце вячэрніх прастораў не бачаныя, а толькі адчувальныя здалёк яе очы. Відно было адчуваннем, што пад тымі фалдамі гойдаецца яе радаснае цела... І радасць была – што ўсё гэта ёсць, і смутак быў – што неяк далёка гэта, неяк недасяжна і нельга растаць у ім разам з ім...” [43, с. 474].

Часам лірычнае перажыванне ў апавяданнях Кузьмы Чорнага перадаецца сродкамі паэтычнай, арнаментальнай прозы (“Быльнікавы межы”, “Новыя людзі”, “Бяздонне”, “Забойства”): “Пустыя палі, паросшыя дзікім быльнікам на шырокіх межах, пахавалі ў сваім абшары глухія вёскі, закідалі яны іх саломай шчуплых снапоў і за гэты скупы дар загулялі над імі: у доўгія цёмныя ночы пераклікаліся палі над вёскамі галодным воўчым выццём, накладалі на людзей баязлівую

пакорнасць, награджала іх цяжкаю працаю, адбіралі для яе ўвесь час, губілі ў сабе ўсю свядомасць, занесеную сюды часам з буйных гарадоў. І яшчэ адбіралі ў сваіх ціхіх людзей здароўе, так, як і вочы, ад цёмнага свету сваіх курных газнічак...” [43, с. 169–170].

Зварот Кузьмы Чорнага да знешне яркай, эмацыянальной вобразнасці ў значнай ступені быў абумоўлены маладосцю празаіка, які толькі далучаўся да вялікай літаратуры, і пануючай мастацкай атмасферай тых часоў, пошукавай, экспериментальнай.

Пашырэнне паэтычнай прозы ў апавяданнях беларускіх пісьменнікаў 20-х гадоў мінулага стагоддзя тлумачыцца і паскораным харектарам развіцця нацыянальнай літаратуры. Адсутнасць сталай празаічнай традыцыі прымушала маладых творцаў выпрабоўваць самыя розныя сродкі пісьма: “...апавяданаючы аб жыцці, беларускія празаікі (асабліва маладыя) непазбежна то ўхіляліся ў бок бытавізму, то паддаваліся гіпнозу паэтычных стылёвых форм, якія к гэтаму часу былі распрацаваны значна лепш. Беларуская проза рабіла свае першыя крокі, абапіраючыся на паэзію, яе формы, і гэта зусім заканамерна” [10, с. 12].

Акрамя таго, якраз паэтычная проза займела да часу з’яўлення першых апавяданнў Кузьмы Чорнага пэўную традыцыю ў беларускай літаратуры (абразкі Ядвігіна Ш., Змітрака Бядулі, лірычныя мініяцюры Максіма Гарэцкага). Як піша А. Адамовіч, “з пераймання стылю Зм. Бядулі пачыналі многія, таму што “лірыка ў прозе” лічылася найбольш сучаснай, “рэвалюцыйнай” формай» [10, с. 14].

Кузьма Чорны шырока выкарыстоўвае ў сваіх апавяданнях спецыфічны паэтычны сінтаксіс, рытмізацыю, інверсію, моўны паралелізм, паўторы: “Азалаціла восень поле ржышчам, дрэвы лісцем, гумны снапамі; абвеяла хату жытнім пылам; вострым пахам каstryцы напоўніла вуліцу...” [43, с. 167].

Да імпрэсіянізму стыль Кузьмы Чорнага набліжае багацце, разнастайнасць фарбаў, маляўнічасць пры апісанні прыроды: “Неба сіняе, сонечнае; над дарогаю тонкі, як туман, падымаецца пыл – плыве вецер з-за сініх лясоў, і на дзернавых узмежках пры жоўтых каляінах шуміць сухі палын... Моцна

думаюць голыя яшчэ кусты, а за імі, далей, пярэсцяцца колеры зямлі: зялёныя ўзгоркі, ціхія лагчыны, рэдкія чорныя палосы першай раллі і леташняя шэррань веснавой цаліны” [43, с. 371].

Рэчаіснасць у мастака насычана гукамі, колерамі, пахамі: “З акна відны былі жоўтыя ад лістоў, напалову голыя галіны вішань, а за імі густа-зялёнае неба, з белымі колерамі ўгары і ружовае нізка, дзе за нейкімі чорнымі абрысамі падыходзіла да яго роўнасць зямлі – была яна відна далёка за пустым пляцам напроці скроль рэдкія дрэвы. А па баках то панура, то весела думалі нешта домікі і хаты” [43, с. 299]. Знешняе пададзена тут як бы прапушчаным праз асабістасць.

Адлюстраванне навакольнага асяроддзя ва ўсім яго пачуццёвым, матэрыяльным багацці якраз і вылучае творчасць пісьменнікаў-імпрэсіяністаў: “Дай сваё пачуццё. Гэтым ты скажаш сваё слова. Гэта – раздзел з катэхізіса імпрэсіяніста” [117, с. 11], “адчуванні – тэма імпрэсіянізму” [118, с. 199], свет у творах імпрэсіяністаў паўстае як “адначасовае суседства пачуццёвых уражанняў” [116, с. 305].

Пачуццёвасць – вызначальная рыса твораў Кузьмы Чорнага 20-х гадоў. Тоё, пра што піша празаік, прасякнута асабістым успрыманнем, бачаннем: “Хмурна думаць пачало неба, і тада ж зямля весялілася ветрам” [43, с. 314], “адчуў ён востра-весёлы холад асенняга вечара, вялікую задуменнасць нерухомых дрэў за ніzkай каменнай сцяной і нейкае чулае пачуццё зямлі і ўсяго, што на ёй існуе...” [43, с. 357] і г. д. “Знешняе... уznікае ўжо пераўласобленым ва ўражанне – гэту першааснову імпрэсіяністычнага пісьма. Уражанне лірычна адчувае, эмацыянальна афарбаванае, яно зліваецца з настроем, які выкліканы ім” [114, с. 211]. У аповесці “Лявон Бушмар”: “На ціхім небе стылі зоры. Вільгаць ішла з лясоў і туманамі асядала на голую зямлю. Перад світаннем маўчала поле; злазячы ў рэчку, бялелі на чорнай зямлі лапіны апошняга снегу” [60, с. 10], “заморожаная цішыня скоўвала поле, а гул лесу быў спакайнейшым за ўсялякую цішыню” [60, с. 14], “магутнасць вясны жыла ў лясах і полі” [60, с. 18].

Апісанні Кузьмы Чорнага перадаюць шматграннасць, багацце непасрэдных уяўленняў: “Сцены былі абклеены цьмяна-рыжаю папераю, і выраз гэтага іх шырокага твару быў

такі, як бы гэта яны падмаргнулі некаму мізэрнаму і смешнаму ды так і застылі, не ведаочы, ці больш падморгваць з папярэднім сваім гумарам, ці заплакаць” [43, с. 351]. А вось як апісвае Кузьма Чорны ўражанні чалавека пры ўспрыманні музыкі: “І раптам прапалі думкі, бо зыкі ўжо выявілі надзвычайную сілу. Яны нешта новае, ніколі не бачанае вызвалі ў пачуццах. Як бы паднялася нейкая ясната, і там загаварыла незлічанасць маленькіх капель вады, яны зліліся ў надзвычайна дробныя пералівы і ўсё рассказалі аб нечым свету, а іх вялікую гаворку гулка і часта пакрывалі густыя зыкі вялікіх хваляў вады. Хвалі набягалі адна за адной і сцвярджалі глыбіню, што была ў галасах. Бо гэта было мора шырыні, глыбіні і тонкасці над зямлёй” [43, с. 304].

Гукі музыкі абудзілі ў чалавеку цэлы шквал пачуццяў. Увогуле, у сваіх творах Кузьма Чорны вельмі часта перадае ўплыў музыкі на герояў, што з’яўляецаха характэрнай рысай твораў пісьменнікаў-імпрэсіяністаў.

Асабістым успрыманнем, пачуццём прасякнуты ў Кузьмы Чорнага не толькі малюнкі навакольнай рэчаіснасці, але і апісанні знешняга выгляду чалавека. Напрыклад, у апавяданні “Парфір Кіяцкі”: “Той, што сядзеў пры самой сцяне, меў твар круглы, як яйцо, і маўклівы, як магіла” [43, с. 352], “голос у яго шырокі і востры, як тысяча іголак” [43, с. 395], “...даюць твару яго выраз некага вечнага гумору, нават лёгкай сатыры і такога ж гумарыстычнага, бесклапотнага непарафадку ў пачуццях і думках” [43, с. 396]. У рамане “Сястра”: “Чалавек – белы з твару і з вачыма абняможанага коршака...” [52, с. 34], “вельмі вялікі і вельмі чырвоны нос яго надаваў твару выраз цікаўнасці да ўсяго” [52, с. 67].

Апісанні рэчаў, прадметаў матэрыяльнага свету таксама нясуць адбітак асабістага бачання: “Як бы адзнакі задавальнення выконваемымі абавязкамі былі тут, на дзеравяных голых сценах” [52, с. 12], “і асвечаныя цёмныя дзверы, здавалася, застылі ў нейкай усмешцы ўсімі сваімі дошкамі і шчылінамі” [43, с. 459], “гліна давала дарозе нейкі вясёлы выгляд” [43, с. 360], “варушыцца на ветры занесеная сюда салома і разам з шчуплым зеллем, што сіратліва вырасла каля сцен, павявае задуменнасць” [43, с. 456].

Паказальнай якасцю імпрэсіяністычнай паэтыкі з'яўляецца эскізнасць у апісаннях, перадача імгненных уражанняў, непасрэдных пачуццяў. На гэту рысу апавяданняў Кузьмы Чорнага ўказваў А. Адамовіч: "...цяпер (у творах 1926 – 1927 гг. – А. М.) для Кузьмы Чорнага больш уласціва паэтыка, якую ў свой час распрацоўвалі сімвалісты, паэтыка ледзь улоўных адчуванняў і асацыяцый" [10, с. 53].

О. Вальцэль пісаў: "Яны (імпрэсіяністы – А. М.) імкнуцца да того, каб імгненнае ўражанне пранікала ў мастацкі твор ва ўсёй яго свежасці і чысціні", [119, с. 40], "выказаць жыщё імгнення, паспесь за ім з палітрай мастака ці словам паэта – вось задача імпрэсіяніста" [117, с. 20].

У творах Кузьмы Чорнага 20-х гадоў адсутнічаюць падрабязныя апісанні знешнасці, партрэт герояў. Празаік адным-двумя штрыхамі стварае вобраз чалавека, перадаючы ўражанне ад выгляду, паводзін персанажа: "Конна на Буланым ехаў востратвары Раман Драгун" [43, с. 321], "быў яшчэ нейкі інструмент. Ён прарэзлівым голасам ойкаў і, здавалася, гэтым мучыцца, аднак твар яго быў повен добранькай вясёласці, важнай і яму, і тым, хто яго слухае" [43, с. 353].

Эпітэты, мэтафары, параўнанні Кузьмы Чорнага выяўляюць "сінэстэтычнасць усپрымання" (І. Карэцкая): "Дзень хілі да дрымоты. Сонна крычалі на вуліцы качкі, плюхаючы бруднай вадой каля карыта. Па той бок вуліцы ў суседнім садзе звісала над плотам вясёлая цяжкасць чырвоных арабін; пад імі плот быў абраслы зялёным і зусім сухім мохам і ўзлягаў на трухлявыя подпіркі панурым дзедам. Вільготная каля студні зямля прыемна халадзіла гарачыя ногі" [46, с. 22]).

"Пачуццёвасць" вобразаў Кузьмы Чорнага адзначалася крытыкай яшчэ ў 20-я гады: "Малюнкі прыроды ў творчасці Кузьмы Чорнага пабудаваны на глебе сенсуалізма. У гэтых малюнках на першы план выступае фіксацыя розных адуванняў прыроды: вобразы зрокавыя, слухавыя, але асабліва часта зарысоўваецца адчуванне пахаў. Можна сказаць, што гэта адчуванне прадстаўляе лейтматыў пейзажа Кузьмы Чорнага" [6, с. 61]. Пра маляўнічасць як характэрную рысу паэтыкі рамана "Зямля" пісаў А. Бабарэка: "Яна выяўляеца

шырокім ужываннем азначэнняў і харкторыстычнай эпітэалогіі (пераважна эмацыянальны афарбоўкі) у абрысоўцы людзей і рэчаў. Эпітэт у “Зямлі” харкторызуе або эмацыянальна прадстаўляе якасці рэчаў” [1, с. 69]. Ф. Купцэвіч адзначаў: “Ён (Кузьма Чорны – А. М.) не абмяжоўваецца толькі назіраннем вакольнага, а маючы талент прасякнуць у нутро з яў чалавека, грамадства, выкарыстоўвае яго на ўсю глыбіню і аздабляе мастацкія творы паказам той сапраўднасці, якая не толькі бачыцца, але якая і адчуваецца – і можа таму так глыбока пацуццёвыя і настраёвыя яго мастацкія рэчы, таму яны і маюць здольнасць уплываць на чытача, канцэнтраваць ягоныя эмоцыі” [2, с. 110].

Імкнучыся перадаць багацце, разнастайнасць бачання, успрымання, Кузьма Чорны звяртаецца да аксюмаранаў: “вясёла-пануры твар”, “шумела маўчаннем лісце”, “вясёласць была нуднаю і нудота вясёлаю”, “вясёлая хмурнасць”, “яснатуманнае неба”, “вясёлыя плачуць наводдаль каліны”, “нясмешная ўсмешка”, “з думкамі лёгкімі, як бяздумнасць”, “і ў маўчанні і спакоі чуліся рух, звон, стук”, “канат ад холаду агню” і г. д. Думаецца, што тут знайшла ўласабленне таксама канцэпцыя кантраствага вобраза, якая культивавалася ва “Узышишы”.

Уважлівы, праніклівы позірк Кузьмы Чорнага выхоплівае нешта істотнае, паказальнае ў абліччы з’яў, прадметаў знешняга свету. Адсюль такую важкую ролю адыгрывае дэталь: “цёмная пялёнка зачарніла неба”, “макратою цяжкаю, як набрынялае дзерава, веяла над горадам ноч”, “над паплавамі лазіць туман густым малаком”, “як абрысы цяжкіх гор, стаялі далёкія сцены”, “нізенькія кусты лапінамі ўкрываюць паплавы”, “пераліваецца яго твар жывымі ўсмешкамі, як гэта ноччу вада месячным святлом”. Як адзначае І. Карэцкая, “для імпрэсіяністичнага твора харктерна апора на першасны пацуццёвы вобраз, што ўзнікае пры непасрэдным, “свежым” поглядзе на прадмет, і імкненне замацаваць іменна гэта пачатковае, ледзь узнікае, няхай павярхойнае ўражанне ад прадмета або вызначыць яго кідкай дэталлю” [114, с. 21].

Імпрэсіянізм асабліва адчувальны ў рамане “Зямля” Кузьмы Чорнага. У сваім артыкуле “Зямля” Кузьмы Чорнага” А.

Бабарэка вылучае цэлы шэраг менавіта імпрэсіяністичных рыс паэтычнай структуры рамана: “Слова Кузьма Чорны апрацоўвае так, каб яно, перадаючы непасрэднае ўражанне, прадстаўляла б і прадмет уражання... Характэрным яшчэ для паэтычнай культуры, што прадстаўлена “Зямлёю”, з’яўляецца тое, што можна было б назваць “пераскакваннем” з прадмету на прадмет у гаворках і апавяданні” [1, с. 69], “па ўмовах часу і месца дзейнасці ён (талент – А.М.) не мае магчымасці наглядаць за тэю ці іншай з’яваю ад пачатку і да канца сістэматычна і неперарыўна. Ён бачыць толькі бліскі момантаў, разрозненая і часта выпадковыя. Па іх яму даводзіцца ўвабражаць працэс, аднаўляць яго сваім уяўленнем. Вось тут і патрэбна здольнасць надзвычайнай прасячнасці адчування і канструкцыйнага ўяўлення. Тут і выяўляецца хараектэрная для яго здольнасць чытання па вонкавым выяўленні ўнутранага зместу, здольнасць заключэння ад хараектару знадворнага да ўнутранага...” [1, с. 69].

Лірызм неаддзельны ад роздуму, разважанняў над жыщём, чалавечымі ўзаемаадносінамі. Пісьменнік не проста распавядае пра нейкае здарэнне, сведкам ці ўдзельнікам якога ён з’яўляўся, але і выказвае асабістыя погляды і меркаванні.

Значнае месца ў творах Кузьмы Чорнага займае перадача гаворак, думак, перажыванняў і настрояў герояў. У гэтых адносінах яны вельмі блізкія да твораў К. Гамсуна: “Калі яны (героі – А.М.) не размаўляюць з кім-небудзь, ці не захоплены працай, справай, рухам, што адцягвае ўсе думкі ў адзін бок, карацей, калі аўтару не даводзіцца апісваць імгненне, што перажываеца імі, сцэнамі, малюнкамі рэчаіснасці, то ён дае шэраг бесперапынных вобразаў, ідэй, душэўных рухаў, якія запаўняюць у дадзены момант свядомасць героя. Ён бесперапынна адлюстроўвае яго жывую свядомасць, накіроўваючыся за ім паўсюль і фіксуючы ўсю імгненнасць унутраных асабістых перажыванняў, што народжаны наваколлем” [117, с. 12].

Як сімвалічна-імпрэсіяністичнае вызначыў стыль апавядання “Сцэны” Кузьмы Чорнага М. Піятуховіч: “У кампазіцыйнай пабудове нешта ад Пільняка і прозаю ад Андрэя Белага: адсюль вынікае зламанасць сюжэтных ліній,

раскіданасць, хуткія пераходы, змяшэнне розных планаў. У цэлым апавяданне Кузьмы Чорнага прадстаўляе сабой прыклад затрудненай мастацкай прозы, якая ва ўсякім разе разлічана не на масавага чытача, – такія эстэтычныя прысмакі прыгодны толькі для гурманаў формы” [120, с. 93]. Нягледзячы на негатыўную ацэнку, М. Піятуховіч у цэлым заўважыў істотныя адметнасці стылю названага апавядання Кузьмы Чорнага.

Шмат увагі надае пісьменнік выяўленню рэалій будзённага жыцця. Кузьма Чорны знаходзіць цікаве ў штодзённым, робіць яго прадметам літаратуры: “Сіняватая ад глею дарога ідзе паміж тарфянога балота і поля. Цыбатыя птушкі скачуць між куп’я, скачуць, крычаць. Зусім блізка дабягаюць яны да падгнілых платоў, дзе дарога робіцца пыльной і бруднай і дзе густа стаяць нізкія хаты; шмат іх паўрастала ў зямлю, шмат новых пахнуць яшчэ свежай смалой. Двары каля хат застаўлены драбінамі, паабрасталі дрэвамі; малыя сады каля іх паціху абсыпаюць жоўтым лісцем стрэхі гумен” [52, с. 255].

Менавіта імкненне да максімальна праўдзівага ўзнаўлення рэчаіснасці вылучае творчасць імпрэсіяністаў. Як піша А. Чагадаеў, “рэальная жыццёвая праўда і атрыманая ад яе праўда мастацкая і паэтычная засталіся назаўсёды галоўным сэнсам і мэтай іх (імпрэсіяністаў – А. М.) мастацтва” [121, с. 24].

Урэштэ, імпрэсіянізм і ўзнік у выніку паступовага развіцця літаратуры ў напрамку ўсё больш дакладнага, канкрэтнага апісання жыцця. О. Вальцэль адзначаў: “Мастацкая творчасць... ўсё больш і больш набліжаецца да рэчаіснасці, гэта значыць да знешняга вобраза свету. Навучыцца па магчымасці больш абвострана бачыць здавалася перадумовай усялякай мастацкай творчасці” [119, с. 8].

Кузьма Чорны дакладна апісвае побыт, знешнепрадметны свет жыцця сваіх герояў. Сялянская праца, быт становішча ў празаіка аб’ектам мастацкай увагі і паэтызацыі.

Імпрэсіянізм, які абвясціў вяртанне да паўсядзённай рэчаіснасці, вельмі добра клаўся на беларускую глебу, бо быттёвасць, натуральнасць – генетычныя рысы нацыянальнай прозы. Ёй не трэба было рабіць нейкіх асаблівых высілкаў,

каб наблізіцца да рэальнага жыцця, таму што ў значнай ступені яна ўзрастала ад зямлі, на побытавай глебе.

Думаецца, што імпрэсіяністычна вывучка адыграла не апошнюю ролю ў звароце Кузьмы Чорнага да самых тонкіх, ледзь улоўных, няўстойлівых чалавечых пачуццяў і перажыванняў. Як вядома, менавіта імпрэсіянізму літаратура абавязана ўвагай да зменлівых чалавечых настроў, хуткага пераходу ад аднаго псіхічнага стану да другога, перадачай імгненных уражанняў. Па словах А. Еўніной, “імпрэсіянізм у літаратуры з'яўляецца паглыбленнем ці пэўнай формай пісьма, якая ўлічвае зноўку адкрытыя, падсвядомыя, рухомыя і ледзь улоўныя настроі і адчуванні...” [115, с. 263].

О. Вальцэль падкрэслівае: “Ад зневяданага свету гэты (імпрэсіяністычны – А. М.) рух пашырыўся ўглыб, да душэўнага свету” [119, с. 50]. А. Еўніна бачыць у імпрэсіянізме “працяг вялікай мастацкай традыцыі ўсё больш глыбокага спасціжэння складанага чалавечага свету” [115, с. 285]. Пра заслугі імпрэсіянізму, і М. Пруста ў прыватнасці, перад літаратурай у майстэрстве выяўлення ўнутранага свету чалавека гаворыць А. Ерамеев: “Праўда суб’ектыўнага самавыяўлення, майстэрства перадачы псіхалагічных станаў і рухаў – гэта тое, чаму рэалістычная літаратура можа павучыцца, што можа, пераасэнсаваўшы, пераняць у Пруста” [122, с. 21].

Падрабязнасць, скрупулёзнасць ва ўзнаўленні працэсаў унутранага жыцця герояў, што вылучае творы Кузьмы Чорнага са зборніка “Пачуцці”, раман “Сястра”, таксама нагадвае прынцыпы імпрэсіяністычнага мастацтва – імкненне да раскрыцця разнастайнасці чалавечых пачуццяў, псіхалагічных нюансаў.

Наши даследчыкі неаднойчы пісалі пра жаданне Кузьмы Чорнага максімальна дакладна выяўляць працэсы ўнутранага жыцця чалавека. Так, А. Адамовіч адзначаў: “Для К. Чорнага галоўнае – любой цаной перадаць не толькі думкі чалавека, яго перажыванні, пачуцці, але і працэс іх нараджэння, руху, іх незакончанасць, “цякучасць”, пераходнасць, няўлоўнасць” [12, с. 84].

Гаворачы пра асаблівасці псіхалагічнага аналізу ў творах Кузьмы Чорнага, вучоны асабліва вылучае менавіта

імпрэсіяністычныя рысы паэтыкі празаіка: “Пры тым напрамку пісьменніцкіх інтэрэсаў, які характэрны для Кузьмы Чорнага (асабліва ў 20-я гады), дакладнасць психалагічнага аналізу можа заключацца якраз у знешне вельмі недакладных і незакончаных вызначэннях і характарыстыках” [12, с. 84].

Упершыню Кузьма Чорны звяртаеца да перадачы свядомасці і психалогіі героя, яго думак, пачуццяў у апавяданні “Новыя людзі”. Празаік падкрэслівае складанасць унутранага свету асобы: “І ўсё больш забываў чалавек папярэдняе, тое, што нейкая сіла, ход здарэнняў адарвалі яго ад жыцця на зямлі. Гэтае забыцце ад таго і з’явілася, што перад гэтым нешта адарвалася ва ўсёй істоцы Ігнася” [43, с. 188].

Пачынаючы з другой паловы 20-х гадоў цікавасць да ўнутранага свету герояў становіцца вызначальнай у творчасці Кузьмы Чорнага. У цэнтры ўвагі пісьменніка знаходзяцца не столькі падзеі навакольнага жыцця, колькі іх адбітак у свядомасці асобы. Апавяданні празаіка са зборніка “Пачуцці” з’яўляюцца лепшымі ў беларускай прозе гэтага часу па свайму психалагізму, грунтоўнасці даследавання свядомасці чалавека. У розны час яны ацэньваліся па-рознаму, але сёння відавочна, што гэтыя творы Кузьмы Чорнага сталі значным крокам наперад у напрамку паглыблення психалагізму нашай літаратуры таго перыяду.

Зварот празаіка да выяўлення працэсаў унутранага жыцця герояў у значнай ступені звязаны з распаўсюджаннем тэорыі “жывога чалавека”. Яна ўзнікла як рэакцыя на тыя творы, аўтары якіх у жаданні адысці ад папярэдняй, буржуазнай, на іх думку, літаратуры, імкнуліся выпрацаваць новы стыль і методы пісьма. Па-другое, пашырэнню психалагізму спрыяў лозунг “вучобы ў класікаў”, выкарыстанне набыткаў папярэдняй культуры. Папулярнасцю карысталіся погляды З. Фрэйда з яго ідэяй актыўнай ролі падсвядомага ў жыцці чалавека. Акрамя таго, трэба ўлічваць надзвычайную адoranасць Кузьмы Чорнага. Нават даволі проблематычна гаварыць пра ўплыў на беларускага празаіка ідэй вядомага рускага крытыка А. Варонскага, бо яго работы, дзе асэнсоўваўся мастацкі вопыт Л. Талстога, Ф. Дастаеўскага, К. Гамсұна, М. Пруста, уплыў З. Фрэйда на літаратуру,

выкладалася тэорыя “сапраўдных вобразаў свету”, гэта значыць адчуванняў і ўражанняў, якія спасцігаюцца чалавекам праз інтуіцыю, пабачылі свет пазней ці адначасова са зборнікамі Кузьмы Чорнага “Пачуцці”, “Хвоі гавораць”, раманамі “Сястра” і “Зямля”.

У апавяданнях зборніка “Пачуцці” Кузьма Чорны разгортвае шырокую панараму духоўнага жыцця асобы, скрупулёзна апісвае найтанчэйшыя рухі ў псіхалогіі і свядомасці герояў, перадае працэс нараджэння думак, пачуццяў, настрояў, заглыбляеца ў нетры падсвядомага. Празаік даследуе механізмы функцыянавання псіхалогіі чалавека.

Адлюстраванне ўнутранага свету героя – вызначальная рыса апавядання “Парфір Кіяцкі”. У гэтым плане названы твор – адзін з лепшых у Кузьмы Чорнага. Пісьменнік імкнецца перадаць светаўспрыманне некалькіх персанажаў з мэтай паказаць разнастайнасць чалавечых перажыванняў, іх складанасць. “Бурамі душы” называе змену ў настроях і пачуццях герояў Кузьма Чорны. Пісьменнік жадае сцвердзіць важнасць, значнасць духоўных працэсаў чалавека, параўноўвае разгубленасць у думках з парушэннем парадку светабудовы: “Адчуванне гэтае вызвала аднекуль з глыбіні істоты некую як бы ўпэўненасць, што гэта ж, калі не прыпомніць ён, дык гэта будзе роўна таму, што каб гэта рушыўся раптам парадак увесь светабудовы” [43, с. 336].

У апавяданні “Парфір Кіяцкі” Кузьма Чорны спрабуе перадаць і светаадчуванне хворага чалавека, які знаходзіцца ў стане трывожнасці. Пісьменнік схоплівае нейкія істотныя моманты работы чалавечай свядомасці: “Гэта не праходзіла праз Паўлавы думкі, кволыя ад пачуццяў, усё перажытае за пяцьдзесят шэсць год жыцця, а нейк усплывалі наверх у разуменнях і адчуваннях вострыя моманты таго, што ахоплівала дагэтуль жыццё” [43, с. 339].

Такім чынам, беларуская літаратура не проста гаварыла пра складанасць чалавечай асобы, але гэту складанасць паказвала.

Значную ролю ў афармленні псіхалагічнага напрамку ў нашай прозе адыграла творчасць Якуба Коласа і М. Гарэцкага. Кожны з пісьменнікаў акрэсліў пэўны этап у мастацкім спасціжэнні чалавека. Якуб Колас упершыню зварнуўся да

аналізу свядомасці героя (апавяданне “Васіль Чурыла”), М. Гарэцкі даследаваў унутраны стан, самапачуванне інтэлігентаў, што паглыбляла псіхалагічную змястоўнасць вобразаў.

Празаікі прапанавалі разнастайныя прынцыпы і сродкі выяўлення свядомасці і псіхалогіі чалавека. Кузьма Чорны працягваў традыцыі старэйшых пісьменнікаў. Ен спрабуе перадаць не толькі ўстойлівія, выразна акрэсленая пачуцці і жаданні, але і звяртаецца да сферы падсвядомага. А менавіта, як мы ўжо падкрэслівалі, імпрэсіянізм прыўнёс у літаратуру разнастайнасць, багацце адценняў і нюансаў чалавечых пачуццяў і перажыванняў.

Апісанні Кузьмой Чорным унутранага жыцця герояў сведчаць пра інтэнсіўнасць, глыбіню яго раздумаў над псіхалогіяй чалавека: “Як ужо выявіцца ў адчуваннях пералом буры душы, раптам з’яўляеца процілеглы таму, што бывае ў пачатку буры. З’яўляеца вялікая патрэба ў цішыні да спакоі. І як прыйдзе гэтая цішыня – гэта ёсьць ужо новая бура... Самае ж вялікае бывае тады, калі яшчэ бурамі рвецца душа... Тада тое, што змагаецца з варожымі сіламі, выходзіць з глыбіні істоты, па-за яе і можа выяўляцца ва многіх, дробных часам, жаданнях, незразумелых чалавеку ў звычайных настроях” [43, с. 338].

Кузьма Чорны імкнецца стварыць мастацкую тканіну, якая б адпавядала свядомасці герояў ва ўсёй разнастайнасці яе праяў. Пісьменнік будзе складаныя псіхалагічныя комплексы, дзе шчыльна ўзаемазвязаны мінулае і сучаснае, падсвядомыя адчуванні і выразна акрэсленая пачуцці. Жадаючы сцвердзіць самакаштоўнасць асобы чалавека, празаік звяртаецца да выяўлення складанасці яго ўнутранай арганізацыі.

Апавяданні “Вечар”, “Буланы”, “Парфір Кіяцкі”, “Пачуцці” найбольш паказальныя ў гэтым плане. Так, апавяданне “Вечар”, па сутнасці, “стэнаграма” (А. Адамовіч) духоўных перажыванняў галоўнага героя. Пісьменнік імкнецца перадаць сам працэс успрымання жыцця чалавекам, працэс узаемадзейння знешняга свету, навакольнай рэчаіснасці, і ўнутранага, свядомасці і псіхалогіі асобы. Кузьма Чорны адлюстроўвае хуткую змену адчуванняў, настроіў героя: “З’яўляўся ўвушшу гром горада і гаворкі людзей, то раптам

тонкасцю выбухалі недзе з сэрца адносіны з людзьмі, а то ўсё калі-небудзь чуvanaе, бачанае, перажытае на момант знікала і пасля зноў раптам з'яўлялася, як усё разам адно цэлае, скамбінаванае ў нешта гарманічнае і як бы вельмі патрэбнае для чалавека” [43, с. 302].

Гэтая апісанні Кузьмы Чорнага вылучаюцца вялікай колькасцю няпэўных займеннікаў: “Яе некуды цягнула, хацелася некуды ісці, нешта рабіць, дзейнічаць, нешта і некага пакінуць, нешта і некага знайсці... Нешта давіла ёй душу, і падобна было, што як бы гэта нешта было добрае, патрэбнае і слаўнае і цяпер няма яго...” [43, с. 487]; “адчуванне гэтае вызвала аднекуль з глыбіні істоты нейкую як бы ўпэўненасць, што гэта калі не прыпомніць ён, дык гэта будзе роўна таму, што каб гэта рушыўся раптам увесь парадак светабудовы” [43, с. 335].

Выкарыстанне празаікам няпэўнай лексікі пры выяўленні ўнутранага стану чалавека сведчыць аб tym, што “размова ідзе аб ледзь улоўных, рухомых, не зусім акрэсленых, пераходных пачуццях і станах, падобных да “імгненных”, туманных абрысаў у пейзажах мастакоў-імпрэсіяністаў” [43, с. 261].

Часта пісьменнік звязраеца да параўнанняў, метафарычных сродкаў: “І пасля пачаў высвятляцца сэнс гэтага сказанага. Высвятляцца паволі, няроўна і нейкімі ўдарамі. Адзін за адным развязваліся вузлы, што хавалі ў сабе тое яснае, чыстае, што ў свядомасці, якая плавіве па роўных і чистых хвалях думак...” [43, с. 345].

Тонкі малюнак псіхічных працэсаў чалавека – апавяданне “Хвоі гавораць”. Яно пабудавана ў форме непасрэднага аўтарскага выказвання. Празаік апісвае свае ўражанні, назіранні над жыццём і людзьмі. Падзеі, з явы рэчаіснасці падаюцца праз успрыманне і бачанне іх аўтарам. За знешне спакойнымі, размеранымі гаворкамі адчуваеца напружаны стан героя.

“Хвоі гавораць” – твор лірычны. Празаік не столькі ўзнаўляе тыя здарэнні, якія з ім адбыліся, колькі перадае свае перажыванні. Усё, пра што б не пісаў Кузьма Чорны, нясе на сабе адбітак асабістага настрою аўтара: “Слаўна адчуваеца блізкая восень. Мякка аbnімае зямлю празрыстая нач” [43, с.

410], “ясна ад сонца і шырока ад першага подыху блізкай восені. Слаўна пахне з садоў берамі...” [43, с. 416].

Выяўленне розных душэўных рухаў, настрояў герояў – апавяданне “Пачуцці”. Празаік як бы выпрабоўвае свой талент у перадачы шырокай гамы чалавечых перажыванняў, адчуваць. Кузьма Чорны скрупулёзна даследуе сам працэс зараджэння ў герояў жаданняў, думак: “Ён стаяў, забыўшыся, і той настрой – неаформленасць усяго, калі няможна вызначыць, чаго хочацца чалавеку, — навеяны музыкай, перайшоў раптам у нейкае не вызначанае яскрава жаданне пасля таго, як выйшла скакаць дзяўчына... І ад таго, што гарэлі ў яе вочы і калыхаўся стан, ад гэтага абуджаліся ўсякія пачуцці і камбіноваліся ў адно, што можна назваць адным вялікім жаданнем, з хаосам у думках” [43, с. 474].

Пра майстэрства Кузьмы Чорнага ў выяўленні працэсаў унутранага жыцця сведчыць тое, што ён апісвае не толькі ўсвядомленыя, выразна акрэсленыя жаданні, але і неусвядомленыя добра, ледзь адчувальныя: “Нешта давіла ёй душу, і падобна было, што як бы гэта нешта было добрае, патрэбнае і славнае і цяпер няма яго... І трудна было ёй прывяці ў парадах пачуцці. Давіла яе і тое, што свяціў над паплавамі месяц, і разам з тым нейк важна і патрэбна было, што свеціць ён. Давіла цішыня і размах пустых прастораў, і разам з тым дарагою і любаю была гэта шырокая ціш” [43, с. 467].

Пісьменніку ўдаецца ў некалькіх словах перадаць напружанасць унутранага стану асобы: “...і з вялікай вастратою ў невыразным чаканні глядзеў на той бераг...” [43, с. 473]. Кузьма Чорны выяўляе суіснаванне ў чалавечай свядомасці непасрэдных уражанняў і ўспамінаў, малюнкаў калісці бачанага, пачутага, апісвае, як нейкі нязначны вобраз можа вызываць хаос у пачуццях чалавека: “Усё, нават варанае зелле, можа ўзварушыць у чалавеку буры” [43, с. 479].

Герой апавядання “Пачуцці”, як і большасць герояў Кузьмы Чорнага, чалавек надзвычай чулы. Ён здольны бачыць і ўспрымаць і прыгажосць наваколля, і харастро чалавека, ён неабыякавы да пакутаў іншага.

Празаік перадае супярэчлівасць адчуваць асобы, нечаканыя і імгненныя пераходы ад радасці да смутку, ад

спакою да напружання, ад захопленасці да нянатісці – “дывялектыку душы”. Кузьма Чорны імкнецца выявіць самыя тонкія чалавечыя пачуцці, апісвае, як абуджаецца ў юнаку мужчына, калі пачынае хвалаўца і непакоіць яго жаночая прыгажосць: “Ён чакаў угледзець тут тое, што было б надзвычайнае, а тут была толькі вялікая прыгажосць, і толькі нейк узнепакоіла яго ў ёй хітра-жаночая, чуць прыкметная ўсмешка. Толькі як ішла яна, тады ахваціла яго нейкая як бы трывога, і цяпер нядобра было ў адчуванні надыходзячага... Прымеціў змятую ад ляжання левую палавіну твару, дзве сінія жылкі на шыі і цёмную маршчынку над вокам. Ён прыжмурыў очы і ў цэлым захапіўся тады харастром яе твару. Пасля зноў стаў зауважаць тыя дробязі, і стала яму зноў нядобра. Шкода вельмі стала нечага, і адчуў ён вялікі смутак па тым харастве, якое бачыў тады вечарам у час яе скокаў і якое насыў у сваіх адчуваннях усе гэтыя дні...” [43, с. 483 – 484].

Шмат увагі нададзена перадачы светаадчуванняў герояў у апавяданні “Сцены”. Кузьме Чорнаму ўдаецца надзвычай выразна паказаць унутраны стан хворай жанчыны, у свядомасці якой рэчы, прадметы губляюць свой сапраўдны сэнс, скажаюцца: “У золаце сонечнага пылу падала і не магла ўласці змрочная столь, цяжка зыходзіцца сцены, увасоблены ў цяжкі твар гэтых сцен, падаў і рушыўся і разам жа паднімаўся і зноў зыходзіўся свет” [43, с. 463].

Апісваючы змену разнастайных уражанняў у свядомасці герайні, пераход ад аднаго вобраза да другога, Кузьма Чорны выкарыстоўвае прыём плыні свядомасці: “Вунь радасць светлых дзён робіцца вострай, вырастает да нават небывалай величыні, і раптам пакрывае гэты страх, што пачаўся даўно ўжо; удавалася на цэлыя гады выходзіць з яго і пасля зноў падаць у яго: вунь хлеб, вялікі такі і чорнаю шэршнню сваёю цяжкі, як гліна. Вось блізка ён, толькі працягнуць рукі, выцягнуць пальцы і ўзяць яго, а ён ужо далей і далей, і вакол яго пуста і пуста, і толькі падаць можна ў гэты пустаце. І от ён ужо, хлеб, толькі раптам што гэта?! – ён вялікай горыччу напоўніў усю істоту, лёг ёлкасцю на душу, такой агіднай ёлкасцю, як звязаная з гэтым агіднай сталасць і мокры смех тых, каму даводзілася прадавацца за гэты хлеб...” [43, с. 463].

Гэты прыём стане надзвычай папулярным у літаратуры 20 стагоддзя, можна сказаць, рэпрэзентатыўным для яе. І тое, што Кузьма Чорны звяртаўся да прыёму плыні свядомасці, сведчыць пра адпаведнасць яго творчасці самым сучасным тэндэнцыям у развіцці мастацкага слова – абнаўленні прыёмаў мастацкай выразнасці. Х. Додэрэр пісаў: “Рашаючыя прарывы ў мастацтве ніколі не могуць быць дасягнуты за кошт новых думак ці новага зместу. Толькі новыя тэхнічныя сродкі здольныя па-новаму адстояць мастацтва ...тыя сродкі, якія з’яўляюцца пад націскам неабходнасці, калі старыя ўжо аджылі сваё” [123, с. 388].

Безумоўна, сказана занадта катэгарычна, але ў гэтых словах ёсць свая логіка: узбагачэнне арсенала вобразных прыёмаў адыгрывае істотную ролю ў развіцці літаратуры.

У аповесці “Лявон Бушмар” Кузьма Чорны таксама перадае “ўтрапенне пачуццяў” герояў, асабліва Лявона Бушмара, Амілі: “Беглі ў яе думкі няроўна, утрапёна. То выхапяць яны з чалавечай таямніцы што-небудзь з таго, што калісьці было перажыта, ранейшае бацькава парабкоўства ў двары, бадзянне па месцах, то засцелюць усё перад чалавекам у ясныя колеры чагосьці невядомага, што вельмі падобна пад маўклівую шырыню зямлі ў гарачы поўдзень, калі ў чалавека такое ўтрапенне, а навокал усё само ў сабе і ў сваім спакоі” [60, с. 33]

Адзнакі імпрэсіяністычнай паэтыкі ўласцівы і раману “Ідзі, ідзі”: “У сутонлівай каламуце выносістыя хвоі гойдалі шумлівае верхавінне” [60, с. 90], “выносістыя хвоі наводдалек зашапталі іначай, іржэўнік і халодная трава пачыналі на ўсю ноч ціхую сваю песню” [60, с. 93].

Імпрэсіяністычная передача нюансаў чалавечых перажыванняў, адценняў чалавечых пачуццяў неаддзельная ад раздуму, інтэлектуальных разважанняў пра сутнасць чалавечай прыроды. У гэтых адносінах А. Еўніна пераканаўча даводзіць пераемнасць паміж інтэлектуальна-філасофскім жанрам і выяўленнем пачуццяў, думак герояў, аналізуочы псіхалагічныя навэлы Мапасана: “Гэтыя навелы служаць як бы пераходам да інтэлектуальна-філасофскага жанра, які ўжо відавочна адрываеца ад непасрэдна імпрэсіяністычнай передачы першапачатковых уражанняў і эмоций, хоць і

ўлічвае іх як адпраўны пункт для разумовых ракурсаў і роздумаў” [115, с. 271].

Зварот Кузьмы Чорнага да даследавання ўнутранага свету чалавека быў абумоўлены не толькі жаданнем сцвердзіць значнасць чалавечай асобы. Гэта было, па словах І. Чыгрына, і працягам “жывой традыцыі нашай прозы, закладзенай да Кастрычніка творчасцю Ф. Багушэвіча, Ядвігіна Ш., Якуба Коласа, Зм. Бядулі, М. Гарэцкага, А. Гаруна, Власта і інш. Дакастрычніцкія пісьменнікі відавочна не вычарпалі ўсяго, што трэба было зрабіць нават у адносінах да таго часу, калі яны пачалі пісаць” [24, с. 47].

Такім чынам, беларуская проза не толькі засвойвала набыткі сусветнай мастацкай практыкі ў плане даследавання свядомасці і псіхалогіі чалавека, але і рабіла свой уклад у пашырэнне выяўленчых магчымасцей мастацтва слова.

### **3.4 Навацыі Кузьмы Чорнага ў галіне сродкаў мастацкай выразнасці**

Разглядаючы творчасць Кузьмы Чорнага ў працэсе развіцця сусветнай літаратуры, належыць сказаць, перш за ўсё, пра маштабнасць мастацкай задумы пісьменніка: асэнсаванне чалавечага жыцця ў кантэксце гісторыі, “стварэнне беларускіх образаў-тыпаў сусветнага гучання” (Л. Корань). Гэта задача яднае беларускага празаіка з такімі класікамі сусветнай літаратуры, як А. Бальзак (эпапея “Чалавечая камедыя”), Т. Ман (раманы “Будэнброкі”, “Чароўная гара” і інш.), У. Фолкнер (цыкл раманаў “Сага пра Йокнапатофу”), І. Андрыч (“Мост на Дрынэ”, “Траўніцкая хроніка”, “Пракляты двор” etc.). Гэтыя пісьменнікі паўстаюць “інфарматарамі” пра нацыянальнае жыццё для астатняга свету.

Так, у творах А. Бальзака і Т. Мана ўсеахопна адлюстравана жыццё адпаведна французскага і нямецкага грамадства. У цэнтры твораў І. Андрыча – нацыянальнае жыццё ў працэсе гісторыі. Творы У. Фолкнера – скрупулёзнае даследаванне нацыянальнай гісторыі, заснаванае на грунтоўным вывучэнні чалавека, суб'екта гэтай гісторыі, яго характару, учынкаў, паводзін, душэўных памкненняў, урэшце,

забабонаў, прымхаў, інстынктаў. Аналагічную задачу ставіў перад сабой і Кузьма Чорны – даследаванне нацыянальнага характару праз аналіз такіх катэгорый, як бацькаўшчына, уласнасць, закон, свяяцтва. Героі названых пісьменнікаў паўстаюць як носьбіты нацыянальнай псіхалогіі і свядомасці, увасабляюць пэўныя рысы нацыянальнага характару.

Па-другое, заслуга Кузьмы Чорнага – і ў значнай мадэрнізацыі мастацкай формы. Паказальна, што пісьменнік, якога А. Адамовіч назваў “найбольш беларускім па мове, быту створаных характараў” [12, с. 8], пісьменнік, які працягваў традыцыю Якуба Коласа на эпічнае, дакладнае ўзнаўленне рэчаіснасці, у рэшце рэшт, пісьменнік, якога можна лічыць прадстаўніком нацыянальнага традыцыйнага літаратурнага адукацыйнага цэнтра. Імі атрымаліся ў літаратуре, быў і найбольшым наватарам у галіне мастацкай формы.

Самая значная адкрыцці ў мастацтве слова заўсёды характарызуюцца мадэрнізацыяй эстэтычнай формы. Найбольш яскрава сказанае пацвярджае творчасць заснавальніка новай літаратурнай эпохі М. Пруста і Дж. Джойса, з імёнамі якіх звязаны кардынальны прарыў у галіне прыгожага пісьменства. Тоё, што наша літаратура не засталася ў баку ад названых працэсаў, сведчыць творчасць Кузьмы Чорнага. Паказальнымі ў гэтых адносінах з'яўляюцца апавяданні са зборнікаў “Пачуцці” (“Вечар”, “Буланы”, “Парфір Кіяцкі”, “Пачуцці”), “Хвоі гавораць”, раман “Сястра”. Названыя творы – максімальная паглыблення ва ўнутраны свет чалавека.

Л. Корань у свой час выказала цікавае меркаванне, што “ідэйная блізкасць К. Чорнага з класікаю іншых культур больш пэўная, чым з традыцыямі ўласна нацыянальнымі, і гэта не ў апошнюю чаргу тлумачыцца якраз дыскрэтнасцю ў развіцці культуры беларускай” [36, с. 20]. Меркаванне, на наш погляд, досыць дыскусійнае, паколькі нацыянальныя мастацкія традыцыі ў творчасці пісьменніка надзвычай выразныя. Тым не менш, даследчыца таким чынам імкнулася давесці надзвычайныя характеристары цікавасці Кузьмы Чорнага да вопыту іншых літаратур.

Значны ўплыў у працэсе мастацкага станаўлення Кузьмы Чорнага мела творчасць вялікіх рускіх пісьменнікаў Л. Талстога і Ф. Дастваеўскага.

Роля Л. Талстога ў гісторыі сусветнай літаратуры добра вядомая. Вялікі ўклад гэтага пісьменніка ў развіццё мастацтва слова бяспрэчны. Л. Талстому літаратурная практика абавязана пашырэннем прынцыпаў і прыёмаў выяўлення, значным паглыбленнем філасофскага гучання твораў. Па сутнасці, Л. Талстой сцвердзіў новы этап у развіцці прыгожага пісьменства.

Безумоўна, беларуская літаратура не магла не адчуць уплыву творчасці Л. Талстога, не засвоіць яго мастацкіх адкрыццяў. Вядома, што Л. Талстой з'яўляўся маральным аўтарытэтам і для беларусаў, а цікавасць да яго творчасці на Беларусі была даволі значнай [124]. Асабліва інтэнсіўна звяртаўся Кузьма Чорны да асобы і спадчыны рускага пісьменніка ў 20-я гады 20 стагоддзя. Па-першае, гэта перыяд творчага сталення беларускага празаіка, перыяд пошуку сябе і свайго шляху ў літаратуры. Па-другое, цікавасць Кузьмы Чорнага да іншанацыянальнага вопыту, сусветнай класікі была надзвычайнай увогуле. Беларускі празаік імкнуўся апрабоўваць на беларускай глебе мастацкія дасягненні лепшых пісьменнікаў свету, выступаў за “літаратурныя сталічны Мінск, супраць Мінску – як губернскай правінцыі, з кансерватарскімі поглядамі на літаратуру і традыцыямі губернскага маштабу” [125, с. 70]. І хаця вядома, што найпершае і найбольшае ўздзеянне на Кузьму Чорнага мела творчасць Ф. Дастваеўскага, імя Л. Талстога ў публіцыстыцы гэтага часу сустракаецца ў Кузьмы Чорнага досыць часта.

Кузьма Чорны надзвычай высока цаніў увагу рускага пісьменніка да “маленькага чалавека”, яму блізкія былі заклікі Л. Талстога да ўнутранага ўдасканалення. Скразная думка твораў Кузьмы Чорнага – неабходнасць духоўнага ачышчэння, пазбаўлення ад усякай нізасці, “дробных хітрыкаў і ўласнае прыніжанасці”.

Творы Л. Талстога вылучаюцца пільнай увагай да духоўнай сферы чалавека, выяўленнем яе складанасці, супярэчлівасці. Характар чалавека паўстаў у іх рухомым, зменлівым, “цякучым”. У рамане “Уваскрасенне” празаік пісаў: “Людзі

што рэкі”. Л. Талстой раздрабняе характар чалавека на асобныя пачуцці, перажыванні, рухі, што было новым для літаратуры. Яна адкрывала “падрабязнасць пачуццяў”. С. Бачароў пісаў: “У рэалістычнай літаратуры да Талстога характар быў адзінкай мастацкага вымярэння”; у Талстога іншы маштаб: адзінкай становяцца часткі псіхічнага працэсу, “падрабязнасць пачуццяў” [126, с. 423].

Такі тып псіхалагізму ўласцівы раннім творам Л. Талстога (“Севастопальскія апавяданні”). Празаік дэталёва апісвае самыя дробныя чалавечыя перажыванні і адчуванні, разглядае, як адно пачуццё, настрой пераходзіць у другое, як змяняюцца ў свядомасці герояў успаміны, уражанні.

У далейшым “падрабязнасць пачуццяў”, выяўленне самых тонкіх псіхічных рухаў чалавека будзе спалучацца ў Л. Талстога з шырокім эпічным узнаўленнем падзеі аб'ектыўнай рэчаіснасці. У рамане “Вайна і мір” пададзены працэс узаемадзеяння знешняга і ўнутранага свету, пераход “знешняга” ва “ўнутраны”, іх дыялектыка.

“Падрабязнасць пачуццяў” цікавіць і Кузьму Чорнага. Празаік дакладна ўзнаўляе працэс работы чалавечай свядомасці, даследуе зараджэнне разнастайных пачуццяў, настроіў, жаданняў. Пісьменнік выяўляе супярэчлівасць, складанасць адчуванняў асобы: “...яго душу запоўнілі раўналежна розныя адценні чатырох пачуццяў: побач умисціліся элементы гумару, горкай злосці, смутку і абыякавасці” [3, с. 336], іх непрадказальнасць: “...а ён ідзе адзін з лёгкасцю пасля таго сплыўшага, якое і прыйшло немаведама адкуль і ад чаго, і сышло немаведама адкуль і куды...” [3, с. 336 – 337].

Л. Талстой, раздрабняючы чалавечы характар на асобныя часткі, жадаў знайсці тыя элементы, якія б былі канстантнымі для ўсіх людзей. Кузьма Чорны ж імкнецца паказаць, перш за ўсё, складанасць унутранай арганізацыі чалавека, нават непрадказальнасць і нявытлумачанасць яго духоўных рухаў. Гэтая эвалюцыя ў мастацкім мысленні беларускага празаіка звязана з наступным: Кузьма Чорны – пісьменнік 20 стагоддзя, калі былі зроблены новыя адкрыцці ў галіне псіхалогіі (канцэпцыі З. Фрэйда і інш.). Па-другое, як мы ўжо адзначалі, у 20-я гады мінулага стагоддзя шырока была

распаўсюджана тэорыя жывога чалавека, якая накіроўвала пісьменнікаў на даследаванне ўсёй разнастайнасці пачуццяў і перажыванняў асобы. У сваю чаргу, імкненне да выяўлення новых граней чалавечай псіхалогіі падштурхоўвала да пошуку адпаведных прынцыпаў і прыёмаў пісьма. Адсюль – і зварот Кузьмы Чорнага да тэхнікі плыні свядомасці. У станаўленні гэтага прыёму значную ролю адыграла менавіта творчасць Л. Талстога. У яго творах пададзены дасканалыя ўзоры ўнутранага маналогу (маналог Ганны з рамана “Ганна Карэніна”), які пазней і перарасце ў плынь свядомасці.

Але ўнутраны маналог у творах рускага пісьменніка вылучаецца цэласнасцю, лагічнай арганізаванасцю. Кузьма Чорны ж больш эксперыментуе, ён сумяшчае аддаленія па часе ўспаміны з тымі ўяўленнямі, што з'яўляюцца ў дадзены момант, спалучае, здавалася б, мала звязаныя паміж сабой уражанні. І. Чыгрын пісаў: “... у параўнанні з Л. Талстым Кузьма Чорны куды ў большай ступені дазваляе сабе адыходзіць ад класічных форм пісьма, у яго куды больш размытай здаецца асноўная думка. Кузьма Чорны – пісьменнік другога часу і другой мастацкай традыцыі” [24, с. 47].

Такім чынам, беларускі празаік набліжаўся да манеры пісьма, што стане вылучаць творы прадстаўнікоў школы “плыні свядомасці” (М. Пруст, Дж. Джойс, У. Фолкнер, В. Булф). Безумоўна, плынь свабодных асацыяцый у творах Кузьмы Чорнага адрозніваецца ад аналагічнага прыёму ў раманах, напрыклад, Дж. Джойса. Калейдаскоп успамінаў, уражанняў кантралюеца Кузьмой Чорным, падначалены аўтарскай волі. Прозаік не фіксуе пераход ад адной думкі да другой, а менавіта апісвае, арганізуе і накіроўвае: “Былі ў яго думкі, пасля прайшоўшага ўзбуджэння, няроўныя яшчэ: то выхвацяць яны аднекуль з мінулага абрывак таго, што перажыта ў маладыя гады... То выхвацяць думкі раптоўна прадстаўленне аб асенний яснай раніцы ў лесе, дзе два гады ён працаваў у смалакурні. А адзін раз думкі вызвалі роднае: як ён, гады троі таму, ездзіў у горад па сястру, ачуняўшую ад хваробы ў больніцы” [43, с. 189]. **Аднак паказальным з'яўляецца выкарыстанне пісьменнікам такіх прыёмаў мастацкага выяўлення, як фіксацыя асобных момантаў душэўнага стану, спалучэнне часу лірычнага з часам**

эпічным і інш. Гэта сведчыць, што Кузьма Чорны засвойваў новыя прыёмы псіхалагічнага пісьма. Празаік спрабуе перадаць не толькі ўстойлівія, выразна акрэсленія пачуцці, але і звязтаеца да сферы падсвядомага. Відавочна, прапанаваць новыя сродкі выяўлення немагчыма без асэнсавання вопыту папярэднікаў, у дадзеным выпадку – Л. Талстога.

У параўнанні з героямі рускага пісьменніка, унутранае жыццё герояў Кузьмы Чорнага больш аўтаномнае, у меньшай ступені залежыць ад падзеяў навакольнага свету. Аднак беларускі празаік і не адасабляе свядомасць і псіхалогію чалавека ад з'яў навакольнай рэчаіснасці, як гэта наглядаеца ў пісьменнікаў школы “плыні свядомасці”.

Такім чынам, творчасць Л. Талстога мела істотны ўплыў на далейшае развіццё сусветнай літаратуры, у тым ліку і на мастацкае сталенне Кузьмы Чорнага. Беларускі празаік вывучаў, выкарыстоўваў творчы вопыт вялікага рускага пісьменніка, адштурхоўваўся ад яго ў сваіх пошуках. Кузьма Чорны працягваў традыцыі Л. Талстога на выяўленне складанасці ўнутранага свету чалавека, але з улікам новай культурнай сітуацыі, апрабоўваў новыя прыёмы апісання працэсаў духоўнага жыцця.

У творах Кузьмы Чорнага адбываеца перанясенне акцэнта са знешнепадзейнага плана ва ўнутраны свет персанажа, што з'яўляеца значным прарывам у харкторы мастацкага мыслення. Можна сцвярджаць, што Кузьма Чорны раманам “Сястра” выступіў рэфарматарам раманнай формы ў беларускай літаратуры. Навацыі пісьменніка звязаны са зменамі ў структуры вобраза, прынцыпах афармлення героя. Раман – жанр, які рэпрэзентуе сучасную літаратуру. Гэта адзін з самых гнуткіх, пластычных тыпаў твораў. Менавіта развіццё жанру рамана з'яўляеца паказчыкам развіцця мастацкай свядомасці эпохі (М. Бахцін) [127]. Асабліва глыбокія змены адбыліся з раманам у 20 ст. Раман, як самы багаты па выяўленчых магчымасцях жанр, не мог не адлюстраваць гэтых змен, што адпавядае яго спецыфіцы як “незавершанага” (М. Бахцін) [127].

Значны ўплыў на будову рамана “Сястра” Кузьмы Чорнага мела паэтыка твораў Ф. Дастаеўскага. Літаратуразнаўцы (А.

Адамовіч, В. Каваленка, В. Жураўлёў, М. Тычына) звярталі ўвагу на пераемнасць паміж творамі Ф. Дастаеўскага і Кузьмы Чорнага. Так, А. Адамовіч пісаў: "...геній вялікага рускага пісьменніка быў асабліва блізкі Чорнаму на працягу ўсяго творчага шляху беларускага раманіста..." [12, 48]. В. Жураўлёў, разважаючы пра духоўныя пошуки Ваці Браніслаўца, адзначае: "Тут, відаць, выяўляеца найбольш моцны і найбольш відавочны ўплыў на Кузьму Чорнага мастацкай традыцыі Дастаеўскага, уздзеянне на яго той экзістэнцыяльны тэндэнцыі, якая ацэньвала чалавека як найгалоўнейшае вырашальна-філасофскае звязо ў свеце і як такую духоўную сілу, што здольна выстаяць (ці ў рэшце рэшт даказаць сваю нязломнасць коштам уласнага жыцця) у самых жорсткіх і цяжкіх экстэрмальных абставінах" [27, с. 123].

М. Тычына падкрэслівае: "Дастаеўскім вывяраў Кузьма Чорны амаль ва ўсе перыяды значнасць сваіх мастацкіх адкрыццяў, вышыню сваіх ідэалаў, адпаведнасць сваёй мадэлі катастрофічнаму вопыту стагоддзя. Уздзеянне Дастаеўскага на яго творчасць было працяглым, істотным і драматычным" [17, с. 359].

Асабліва шмат увагі вывучэнню пытання ўплыву творчасці Ф. Дастаеўскага на творчасць Кузьмы Чорнага надаў А. Адамовіч ("Маштабнасць прозы: Урокі творчасці Кузьмы Чорнага" [12]). Вучоны пісаў пра авантурна-дэтэктыўны сюжэт твораў абодвух пісьменнікаў, групавыя сцэны, падabenства ў падыходах мастакоў да выяўлення чалавека (праз адлюстраванне яго ўнутранага свету, выяўленне ўплыву "ідэі" на свядомасць персанажа), пра другі і трэці план у творах Кузьмы Чорнага як форму прыхаванай палемікі з Ф. Дастаеўскім у раманах беларускага празаіка 40-х гг. 20 ст., асэнсоўваў харектар духоўнага ўздзеяння рускага пісьменніка на Кузьму Чорнага.

Звернемся да аналізу мастацкай формы твораў абодвух празаікаў. Вядучым пачаткам пабудовы вобраза выступае ў раманах Ф. Дастаеўскага пэўная ідэя: маральнага закону ў чалавеку, віны і пакарання, злачыннай самасвядомасці, "нігілізму і звязанае з ім пытанне пра лёс сусветнай цывілізацыі" (Ю. Давыдаў) [128, с. 166]. М. Бердзяеў пісаў: "Мысліцелі рэлігійнага накірунку сутнасны змест усёй

творчасці Дастваўскага бачылі ў асаблівых ісцінах пра Хрыста, пра бессмяротнасць і пра баганоснасць рускага народа. І асаблівае значэнне надавалі яго ідэалогіі... Не думаю, каб тое рэлігійнае вытлумачэнне Дастваўскага, якое зрабілася ў нас пануючым, падкрэслівала самае галоўнае ў ім, тую цэнтральную тэму яго, з якой звязаны яго пафас...” [129, с. 215]. І далей філосаф сцвярджаў: “У раманах Дастваўскага няма нічога, акрамя чалавека і чалавечых адносін...” [129, с. 217], “ён (Дастваўскі – А. М.) цікавіўся адвечнай сутнасцю чалавечай прыроды, яе патаемнай глыбінёй, да якой яшчэ ніхто не дабіраўся” [129, с. 233].

У творах рускага мастака ідэя падпарадкоўвае сабе ўсе іншыя якасці асобы, становіща вызначальнай у характеристыцы героя. Учынкі, погляды персанажа абумоўлены гэтай ідэяй. Пісьменнік імкнецца даследаваць, якім чынам яна ўпłyвае на свядомасць чалавека. Па сутнасці, галоўным прадметам выяўлення, галоўным героем твора і становіща самасвядомасць. Персанажы твораў Ф. Дастваўскага амаль пазбаўлены індывідуальных рысаў. Аўтарская думка скіравана не на вытлумачэнне героя як чалавека, а на высвятленне грамадской каштоўнаўсці той ідэі, якую ён увасабляе: “Неабходна яшчэ раз падкрэсліць, што герой Дастваўскага – чалавек ідэі: гэта не харектар, не тэмперамент, не сацыяльны ці псіхалагічны тып...” [129, с. 292]. Гэтай акалічнасцю абумоўлена і адсутнасць харектараў у раманах Ф. Дастваўскага. Для адэкватнага прадстаўлення ідэі аўтару неабходны герой “незавершаны” (М. Бахцін), які б дазваляў яму эксперыментаваць, выпрабоўваць героя ў розных сітуацыях, даследаваць усе магчымыя вынікі яго перакананняў. Персанажы Кузьмы Чорнага – таксама людзі напружанага духоўнага пошуку. Яны імкнуцца вынайсці нейкую ісціну пра жыццё і чалавека. Іх погляды вызначаюць паводзіны герояў, стаўленне да людзей. Таму пераважнае месца ў рамане займае апісанне ўнутранага стану дзеючых асоб.

Героі твораў Ф. Дастваўскага і рамана “Сястра” Кузьмы Чорнага – ідэолагі (тэрмін М. Бахціна). Яны выказваюць пэўныя погляды на свет і на чалавека. Імкненне да высвятлення “ідэі” прадугледжвае своеасаблівы падыход да

арганізацыі мастацкага матэрыялу. У творах пісьменнікаў дзейнічае невялікае кола герояў, якія аказваюцца звязанымі паміж сабой нейкімі адносінамі. Кожны з персанажаў выконвае пэўную функцыю, прызначаную яму аўтарам і істотную для агульнай задумы. Рух сюжетаў у творах абодвух пісьменнікаў – гэта паступовае высвятленне нейкай ідэі: думка пра ўседазволенасць, калі адсутнічае вера ў бессмяротнасць душы, небяспека ад страты маральных арыенціраў і інш. – у Ф. Дастваўскага. У рамане “Сястра” Кузьма Чорны праводзіць ідэю аб самакаштоўнасці чалавека, небяспечы жадання кіраваць яго разумам і ўчынкамі, неабходнасці спагадлівых адносін паміж людзьмі.

У аснову твораў Ф. Дастваўскага пакладзены так званы даследчы прынцып. Ідэя, якая з'яўляецца стрыжнем сюжэтна-кампазіцыйнай пабудовы раманаў, не існуе як дадзеная, а паступова выяўляецца на працягу ўсяго твора. М. Бахцін гаворыць пра дыялагічны тып раманаў Ф. Дастваўскага, дзе думка паўстае праз сутыкненне паміж свядомасцю герояў. Кожны з яго персанажаў валодае пэўным веданнем, мае ўласнае разуменне нейкай проблемы. Пісьменнік дазваляе героям выказацца да канца, паслядоўна давесці свой погляд да лагічнага завяршэння і афармлення. Ён ставіць сваіх персанажаў у такія ситуацыі, калі перакананні аднаго “падсвятляюцца”, правяраюцца перакананням другога.

Момант сутыкнення пазіцый з'яўляецца важнейшым структурным кампанентам і рамана “Сястра” Кузьмы Чорнага, на што мы ўжо звярталі ўвагу. Героі твора, якія выступаюць носьбітамі пэўных ідэй, уяўленняў пра жыццё і чалавека, спрачаюцца паміж сабой, высвятляюць погляды і перакананні адзін другога. Аднак героі Кузьмы Чорнага не пазбаўлены і індывідуальных рысаў. У мастацкай тканіне рамана прысутнічаюць апісальныя моманты.

Новы харектар падачы матэрыялу абумоўлівае змены ва ўзаемаадносінах паміж аўтарам і персанажам. Пазіцыя Ф. Дастваўскага вызначаецца як непрадузятая, аб'ектыўная ў стаўленні да сваіх герояў. У персанажаў яго твораў адсутнічае зададзенасць. Іх “я” роўнае “я” аўтара, Ф. Дастваўскі не выказваеца, не дае ацэнкі ўчынкам і разважанням герояў. Інакш у Кузьмы Чорнага. Пры ўсёй аб'ектыўнасці

пісьменніцкія сімпатыі, адносіны да апісваемых падзей і дзеючых асоб час ад часу прарывающа на паверхню, голас аўтара пачынае гучаць ва унісон з голасам персанажа. Аўтарская думка пра паступальны харктар жышцёвага працэсу, неабходнасць для чалавека быць актыўным удзельнікам, чыннікам гэтага працэсу пранізвае ўесь твор, набываючы канчатковае афармленне на апошніх старонках рамана.

Як бачым, Ф. Дастваеўскі быў адным з тых пісьменнікаў, хто надзвычай істотна паўплываў на мастацкае станаўленне Кузьмы Чорнага. Аднак яго ўздзейнне на беларускага празаіка нельга перабольшваць, разглядаць як непасрэднае наследаванне Кузьмой Чорным традыцый рускага пісьменніка. Кузьма Чорны развіваўся па законах уласнай творчасці, набыткі Ф. Дастваеўскага для яго — вопыт папярэдніка, асэнсоўваючы і адштурхоўваючыся ад якога беларускі празаік ствараў адметную мастацкую рэальнасць.

Такім чынам, мастацкія адкрыцці Кузьмы Чорнага звязаны з абнаўленнем тэхнічнага арсеналу літаратуры, зменамі ў прынцыпах стварэння вобраза. **Апошні будуецца шляхам разлажэння прадметаў, з'яў аб'ектыўнай рэчаіснасці на асобныя ўражанні, адчуванні, перажыванні. Дамінантай у стварэнні вобраза (М. Бахцін) выступае самасвядомасць героя.** Пісьменнік звяртаецца да перадачы самых тонкіх, ледзь улоўных, няўстоўлівых чалавечых пачуццяў, пераменлівых настрояў, хуткага пераходу ад аднаго псіхічнага стану да другога. Вядома, менавіта мадэрнізм працягнуў адкрыццё 19 стагоддзя — чалавечай суб'ектыўнасці.

У агульных рысах гэтая тэндэнцыя ў творчасці Кузьмы Чорнага супадала са зваротам мастацкай літаратуры ў асобе яе вядучых прадстаўнікоў да выяўлення падсвядомага, адкрытага З. Фрэйдам. Афармляецца новая форма пісьма, дзе рухомыя, ледзь улоўныя настроі і адчуванні атрымліваюць права на прапіску. Па сутнасці, дзеянне ў гэтых творах перанесена ва ўнутраную сферу, а знешнепадзейны план у агульнай плыні займае невялікае месца. Мастакоў цікавяць не столькі самі падзеі, колькі іх адбітак у свядомасці і псіхалогіі герояў. Вобраз будуецца праз перадачу

адчуванняў, стану, настрою герояў ад сустрэч з іншымі людзьмі, ад размоў, успамінаў. Можна сказаць, што творы М. Пруста, Дж. Джойса – гэта і ёсць сама свядомасць, “вызваленне свядомасці” (К. Юнг) [130, с. 178]. Такая падрабязная фіксацыя асобных момантаў душэўнага стану герояў, зварот да выяўлення не толькі выразна акрэсленых думак і пачуццяў, але і ледзь улоўных, падсвядомых, былі працягам вялікай традыцыі мастацтва слова да ўсё больш глубокага, дакладнага спасціжэння мікрacosму чалавека.

З’яўляеца новы тып псіхалагізму – непасрэднае выяўленне працэсу думак, разважанняў, пачуццяў, фіксацыя асобных момантаў душэўнага стану. Сутнасць названых навацый у літаратуры Х. Артэга-і-Гасэт бачыць у “змяненні перспектывы, пункту гледжання на старыя, манументальныя формы выяўлення псіхалогіі, што складала змест рамана, і скрупулёзная ўвага да мікрасвету пачуццяў, сацыяльных адносін і харектараў” [131, с. 246]. Сярод прыёмаў, што выкарыстоўваюцца мастакамі, адзін з самых распаўсюджаных – прыём свабодных асацыяцый, апісанне ўнутранай паслядоўнай узаемазалежнасці разнастайных адчуванняў, меркаванняў. Пісьменнікі злучаюць аддаленая ў часе ўспаміны, спалучаюць час лірычны з часам эпічным, перадаюць сусідаванне ў чалавечай свядомасці непасрэдных уражанняў і залежаў памяці.

Даследчыкі харектарызуяць названыя працэсы як імкненне літаратуры да прасторавай формы. Так, Д. Фрэнк сутнасць эвалюцыі эстэтычнай формы сучаснага рамана тлумачыць на аснове аналагічных працэсаў у паэзіі: “Замест інтынктыўнага, непасрэднага суаднясення слоў і фрагментаў з предметамі і падзеямі, абазначэннямі якіх яны з’яўляюцца, калі значэнне ўзнікае як вынік паслядоўных актаў знешній рэферэнцыі, сучасная паэзія прапануе затрымаць гэты працэс знешніга ўпараткавання, пакуль сістэма ўнутраных рэферэнций не будзе ўсвядомлена як адзінае цэлае” [132, с. 203].

Чорнаўскі псіхалагізм – гэта адметная старонка ў беларускай прозе. Даводзіцца толькі здзіўляцца глубіні

спасціжэння пісьменнікам чалавечай души. Пісьменнік шукаў найбольш прыдатныя шляхі выяўлення ўнутранага свету чалавека, і гэтыя пошуки прыводзілі яго да вельмі цікавых вынікаў. Аднак Кузьма Чорны, у адрозненне ад заходніх мадэрністаў (М. Пруст, В. Вулф) не займаеца філасофскім ці эстэтычным асэнсаваннем уласнай творчасці.

Досыць відавочныя паралелі паміж творчасцю французскага пісьменніка М. Пруста (1871 – 1922) і Кузьмы Чорнага пры ўсёй адрознасці знешніх акаличнасцяў іх жыцця і сутнасці эстэтычных установак. М. Пруст нарадзіўся ў заможнай сям'і, атрымаў выдатную адукацыю і г.д. У серыі раманаў “У пошуках страchanага часу” М. Пруста абсалютна адсутнічалі эканамічныя праблемы, хаця ў яго творы няма і разрыва з рэальнасцю [133]. Творчыя задачы М. Пруста былі чыста мастацкімі, літаратурнымі, эстэтычнымі. Досвед Кузьмы Чорнага іншы: паходжанне з “самага дна беларускага жыцця-быцця”, моцны ўплыў сацыяльных фактараў на творчасць.

Тым не менш, можна вылучыць і агульнае. Па-першае, гэта склад натуры абодвух пісьменнікаў, што абумоўлівае пэўныя падыходы да жыцця, людзей, скіраванасць творчых інтарэсаў. Абодва празаікі былі надзвычай тонкімі, ранімымі людзьмі, з абвостранай пачуццёвасцю. У сваім рамане “У пошуках страchanага часу” М. Пруст досыць шмат месца прысвяціў развянчанию жорсткасці, несправядлівасці, эгаізму. Скразной ідэяй творчасці Кузьмы Чорнага была ідэя чалавечнасці, сцвярджэнне спагадлівасці, дабрыні паміж людзьмі. Пісьменнік балюча ўспрымаў любяя заходы ціску на чалавека, занядбання яго пачуццяў. Адпаведна, самымі любімымі персанажамі Кузьмы Чорнага, “рупарамі аўтарскіх ідэй”, з'яўляюцца Маня Ірмалевіч, “сястра” для герояў, Радзівон Цівунчык, “шчыры чалавечнасцю” (“Сястра”), Кравец (“Трэцяе пакаленне”), фельчар (“Пошукі будучыні”).

Па-другое, блізкія творчыя пошукуі пісьменнікаў. М. Пруст, перш за ўсё, вядомы як адзін з буйнейшых рэфарматараў паэтычнай структуры рамана. Навацыі пісьменніка звязаны з мадэрнізацыяй эстэтычнай формы, зменамі ў прынцыпах пабудовы вобраза. Пошукуі ў галіне формы вылучалі і Кузьму Чорнага, пра што мы пісалі раней. Творчыя пошукуі Кузьмы

Чорнага і пісьменнікаў-мадэрністаў супалі ў напрамку цікавасці да ўнутранага свету чалавека, да працэсаў работы памяці і свядомасці, асаблівасцях успрымання акаляючага свету. Пісьменнікі выпрабоўваюць новыя прынцыпы арганізацыі мастацкага матэрыялу (плынь свядомасці, мантаж, фрагментарнасць, чаргаванне эпізодаў мінулага і сучаснага, зварот да залежаў памяці), імкнуща перадаць бясконную разнастайнасць пачуццяў, настроіў, думак, перажыванняў.

Падабенства паміж творамі Кузьмы Чорнага і М. Пруста не толькі ў прынцыпах адлюстрравання свядомасці, але і ў самой канцэпцыі: сцвярджэнні самакаштоўнасці чалавека, багацця і невычэрпнасці яго ўнутранага свету. Аднак, калі М. Пруст імкнуўся перадаць чытчу пэўны эмацыянальны настрой, перадаць адчуванне часу ў яго “чыстым выглядзе”, своеасаблівае “прасвяленне”, перажытае пісьменнікам, то Кузьма Чорны ўвогуле захоплены адкрыццём чалавека, складанасцю яго ўнутранай арганізацыі. Да таго ж у беларускага празаіка дадаваліся сацыяльныя фактары: усведамленне неабходнасці супрацьстаяць ціску на чалавека, імкненню ператварыць яго ў “вінцік”, супрацьстаяць утылітарнаму і прагматычнаму погляду на чалавека. Асноўную перадумову з'яўлення твораў з яскрава выяўленым паглыблением ва ўнутраны свет героя, у яго падсвядомасць, ірацыянальнае В. Максімовіч бачыць у “самой эпосе “крызісу мастацтва”, калі значна была падарвана вера ў магутнасць пазітыўісцкай навукі, у заканамернасць і эвалюцыю развіцця гістарычнага працэсу, культуры, сацыяльнага арганізма наогул” [35, с. 325].

Па-другое, М. Пруст з'яўляецца аўтарам арыгінальнай паэтычнай тэорыі, дзякуючы якой пісьменнік спадзяваўся пераадолець супярэчнасць паміж рэальнасцю і марай, стварыць з імгненных адчуванняў, перажыванняў мастацкі твор. Філасофскія і эстэтычныя разважанні М. Пруста – неад'емная частка яго рамана. Французскага пісьменніка, як вядома, цікавіла проблема часу. Прозаіку належыць своеасаблівая тэорыя памяці, што адлюстрравана ў структуры яго твора. Для М. Пруста, у адпаведнасці з ідэямі А. Бергсона, успрыманне нейкіх з'яў, рэчаў, прадметаў звязана з памяцю, з мінулым вопытам, бо кожнае ўспрыманне ёсьць успамін.

Даследчыкі лічаць знакаміты эпізод з пірожным мадлен ілюстрацыяй *duree* А. Бергсона, калі сучаснае, мінулае і будучыня ўспрымаюцца як адно цэлае (дзеля справядлівасці трэба зазначыць, што М. Пруст адмаўляў уплыў А. Бергсона на сваю творчасць). Эпізод з пірожным французскі пісьменнік падрабязна аналізуе, робіць прадметам філасофскага раздуму. Кузьма Чорны не займаецца асэнсаваннем праблемы памяці, працэсу ўспамінаў, але сам падыход да выяўлення ўнутраных працэсаў, канцэпцыя (паказаць непаўторнасць і складанасць чалавечага “я”) вельмі падобныя: “І ўсё, нават самае малое, праходзячы праз людскія пачуцці, поўна было вялікага сэнсу” [43, с. 340].

Такім чынам, раман французскага пісьменніка – гэта яшчэ і своеасаблівы паэтычны, філасофскі маніфест, адлюстраванне, выяўленне, вытлумачэнне працэсу творчасці. М. Мамардашвілі пісаў на гэты конт: “І не выпадкова раман Пруста ёсць адначасова раман як нешта, што мае пэўны змест, і адначасова раман пра шляхі разумення гэтага зместу і рэалізацыі асабістай цэльнасці жыцця... у залежнасці ад мастацства, гэта значыць, раман пра раман, пра чалавека, які піша раман” [134, с. 158]. Сама ж творчасць, згодна М. Прусту, з'яўляецца цалкам ірацыянальнай, інтуітыўнай (работа М. Пруста, прысвеченая Ш.О. Сэнт-Бёву).

Для Кузьмы Чорнага актуальнымі былі іншыя праблемы. У яго творах адсутнічаюць філасофскія разважанні адносна прыроды мастацкай творчасці і г.д. Аднак той жа феномен памяці цікавіць і Кузьму Чорнага. Але ў беларускага пісьменніка ён разглядаецца ў кантэксце праблемы чалавека ўвогуле, як адно з праяўленняў, сведчанняў складанасці ўнутранай арганізацыі чалавека. Тут можна ўзгадаць эпізод з апавядання “Пачуцці” Кузьмы Чорнага, калі варанае шчаўе выклікае літаральна буру ў пачуццях героя. Памяць вяртае яго ў мінулае, калі памерла сястра і таксама стаяў посуд з вараным зеллем. Герой да драбніц узгадвае свае тагачасныя адчуванні, думкі, жаданні, нават пахі. Мінулае і сучаснае зліваюцца ў адно цэлае. Можна запярэчыць, што падобныя эпізоды і раней сустракаліся ў мастацкай літаратуре (у апавяданні “Смерць Івана Ільіча” Л. Талстога, напрыклад). Аднак у Кузьмы Чорнага безліч падобных эпізодаў, калі

нейкая дэталь, з'ява спараджае шквал успамінаў і асацыяцый. У беларускага празаіка гэта ператвараецца ў мастацкі прыём.

Такім чынам, у наяўнасці як відавочная паралель з бергсонаўска-прустаўскай канцепцыяй часу (пра непарыўнасць часу), так і падабенства ў прынцыпах адлюстравання свядомасці чалавека. Выключная ўвага надаецца феномену памяці, якая ўспрымаецца як своеасаблівы масіў, сковішча чалавечага мінулага, якое мае самадастатковое значэнне. **Самакаштоўным** **прадметам** **мастацкага** **выяўлення** становяцца ўнутраныя перажыванні асобы, а не падзеі навакольнага жыцця. Памяць, успамін у М. Пруста і Кузьмы Чорнага не з'яўляюцца вынікам работы інтэлекта. Успамін, як правіла, носіць выпадковыя харектар, ён можа быць абумоўлены самымі рознымі знешнімі фактарамі. Нейкая асацыяцыя выклікае шквал пачуццёвых, эмацыянальных рэакцый. Вытлумачэнне гэтых рэакцый, эмоцый, імпульсаў, згодна М. Мамардашвілі, ёсць “пачатак індывідуалізацыі свету” [134].

Скразная ідэя рамана М. Пруста – каштоўнасць не жыцця самога па сабе, а яго адчування, перажывання. Падобныя ідэі сустракаем і ў Кузьмы Чорнага.

Падабенства паміж мастацкай практикай французскага і беларускага пісьменніка і ў тым, што для абеддвух актуальным было менавіта інтуітыўнае спасціжэнне рэчаіснасці (у творчасці Кузьмы Чорнага гэта тэндэнцыя найбольш выразна выяўлена ў 20-х гадах 20 стагоддзя): “І ўсё хацелася пайсці па зямлі, ахваціць яе сабою і сказаць кожнаму: вось я бачу, чую, адчуваю цябе. І пачынаю адчуваць тое, чаго ты і сам можа не адчуваў...” [43, с. 306], “і хацелася выявіць перад усім тым, што ёсць, што вось адчуваецца яно, гэта жыццё” [43, с. 308], “відно было адчуваннем” [43, с. 474]. Што таксама сведчыць пра блізкасць Кузьмы Чорнага да мадэрнізму. В. Максімовіч падкрэслівае: “...мадэрнісцкія героі, у масе сваёй, пакладаюцца больш на інтуіцыю, давяраюць пераважна свайму эмацыйна-пачуццёваму комплексу (унутранаму імператыву), – таму, што ідзе знутры, што непасрэдна імі перажываеца” [35, с. 158]. Калі для рамантыкаў чалавек быў сродкам дасягнення нейкіх мэт, то для мадэрністаў чалавек становіўся мэтай.

Такім чынам, творчая практыка Кузьмы Чорнага 1920-х гадоў дае падставы правесці пэўныя паралелі з ідэямі інтуітывізму, аднаго з самых аўтарытэтных кірункаў філософіі, які меў надзвычай моцнае ўздзеянне на мастацкую літаратуру. Найбольш вядомым прадстаўніком інтуітывізму з'яўляецца французскі філосаф Анры Бергсон. Яго ідэі паўплывалі на афармленне школы “плыні свядомасці”, французскага “новага рамана”.

Мы не можам сцвярджаць пэўна, што Кузьма Чорны быў знаёмы з працамі А. Бергсона, хоць тэарэтычна такая магчымасць існавала: творы філосафа неаднойчы выдаваліся да рэвалюцыі і шырока абмяркоўваліся. Акрамя таго, выходзілі працы Мікалая Лоскага, прадстаўніка інтуітывізму ў Расіі. Глыбокія веды філософіі вылучалі выкладчыка Кузьмы Чорнага на літаратурным аддзяленні педфака БДУ Ул. Бухаркіна. Але нам падаецца, што ў дадзеным выпадку варта ізноў жа гаварыць менавіта пра падабенства ў падыходах (а не пра ўплыў) і праводзіць толькі пэўныя паралелі паміж поглядамі інтуітывістаў і мастацкай практыкай беларускага пісьменніка.

Творчасць Кузьмы Чорнага 1920-х гг. праходзіла пад знакам адчування, пачуццёвасці, інтуіцыі: “Ды яшчэ было жаданне непрыкметна душой увайсці ва ўсе таямніцы, што ў жывых істотах захованы, увайсці ласкова і ціха, з чистымі думкамі і адчуваннямі” [43, с. 299 – 300]. Тоє, пра што піша празаік, прасякнута асабістым успрыманнем, бачаннем. Кузьме Чорнаму ўласціва своеасаблівая “сімпатыя”, пранікнёнасць у жыццё, тое, што, згодна А. Бергсону, адрознівае інстынкт ад механістычнага інтэлекта.

Інтуітыўнае спасціжэнне жыцця стала для Кузьмы Чорнага ў другой палове 1920-х гг. своеасаблівым творчым прынцыпам, пра што сведчыць наяўнасць рыс імпрэсіяністычнай паэтыкі ў творах пісьменніка гэтага часу. Адным з самых выдатных прадстаўнікоў літаратурнага імпрэсіянізму якраз і з'яўляецца М. Пруст.

Істотнае месца ў чорнаўскіх апавяданнях 1920-х гадоў займае перадача разнастайных уражанняў, пачуццяў, настрояў, інтуітыўных адчуванняў, пра што падрабязна мы пісалі вышэй. Пісьменнік неаднойчы паўторыць, што ён і яго

героі менавіта адчуваюць жыщё. Пра арыентацыю Кузьмы Чорнага на выяўленне асобных чалавечых настрояў і ўражанняў сведчыць аўтарскае азначэнне твораў, напрыклад “Малюнак людскіх адчуванняў” (“Парфір Кіяцкі”). Празаік імкнецца спасцігнуць, пранікнуць у самыя нетры жыщя. Гэта набліжае пазіцыю Кузьмы Чорнага да поглядаў А. Бергсона, які лічыў, што толькі інтуіцыя здольная спасцігаць жыщё ў яго разнастайных праявах, паколькі менавіта інтуіцыі дадзена пранікаць ва ўнутраную сутнасць з'яў і прадметаў: “Інтэлект праз пасрэдніцтва навукі будзе адкрываць нам усё больш поўна тайны фізічных працэсаў... Унутр самога жыщя нас магла б увесці інтуіцыя” [49, с. 196]. Адпаведна, галоўная задача мастака, згодна з А. Бергсонам, – імкненне найбольш поўна адлюстраваць навакольную рэчаіснасць.

Паводле А. Бергсона, здольнасцю інтуіцыйнага бачання найлепш і найперш валодаюць якраз мастакі, якія, дзякуючы сваёй інтуіцыі, могуць перадаць новыя фарбы, грані прадмета, унесці новае ў жыщё: “Любая чалавечая праца, што ўтрымлівае пэўную долю вынаходлівасці, любы адвольны акт, што ўтрымлівае долю свабоды, любы рух арганізма, што сведчыць пра яго самаадвольнасць, уносіць у свет нешта новае” [49, с. 264].

Гэтыя ўстаноўкі беларускага пісьменніка сутыкаюцца з палажэннямі інтуітыўізму пра жыщё як багацце шматтайных адчуванняў і перажыванняў. Празаік выяўляе працэс пастаяннай змены чалавечых настрояў, стану прыроды, непаўторнасць непасрэдных уражанняў. Згодна з А. Бергсонам, найбольш поўным і непасрэдным выяўленнем “жыщёвага парыву” (*élan vital* – адно з ключавых паняццяў у яго філасофіі) з'яўляецца ўнутраны свет чалавека. Паколькі французскі філосаф надаваў інтуіцыі выключную ролю ў спасціжэнні жыщя, найбольш прыдатным ён лічыў псіхалагічны метад і пераважна на яго абапіраўся ў сваіх доследах. Пра псіхалагізм Кузьмы Чорнага гаворка ішла вышэй.

У сусветным мастацтве гэтая тэндэнцыя (піхалагізацыі) бярэ пачатак якраз ад пакалення А. Бергсона. Менавіта дзякуючы філасофіі жыщя (побач з А. Бергсонам можна назваць Артура Шапенгаўера, Сёрэна Кіркегора, Фрыдрыха

Ніцшэ, Вільгельма Дыльтэя, Освальда Шпэнглера, Георга Зімеля) філасофска-антрапалагічна думка зрабіла такі значны рывок у спасціжэнні чалавека.

Паколькі нельга гаварыць пра непасрэдны ўплыў твораў прадстаўнікоў школы “плыні свядомасці” на станаўленне беларускага пісьменніка (“У пошуках страчанага часу” М. Пруста датуецца 1913-1927 гг., “Уліс” Дж. Джойса – 1922 г., а гэта значыць, у 20-х гг. мінулага стагоддзя на Беларусі яны не былі вядомыя) атрымліваецца, што заходкі Кузьмы Чорнага – вынік натуральнага развіцця мастацкай свядомасці празіка, выражэнне ўнутраных духоўных запатрабаванняў.

Мастацкія задачы, што імкнуўся сцвердзіць Кузьма Чорны пры напісанні сваіх твораў, безумоўна, адрозніваліся ад творчых установак заходніх літаратаў. М. Пруст жадаў данесці адчуванне часу ў яго чыстым выглядзе, перадаць каштоўнасць перажытых ім момантаў пераадолення часу праз духоўныя высілкі. Пісьменнік неаднойчы пісаў, што яго твор павінен “увасобіць форму, якая звычайна застаецца нябачнай, форму часу”. М. Пруст адыходзіць ад лінейнай паслядоўнасці ў апісанні. Ён паказвае сваіх герояў у розныя перыяды іх жыцця, апускаючы вялікія часавыя прамежкі. Намаганні ж Дж. Джойса былі накіраваны на свядомую трансфармацыю раманнай формы (мастак імкнуўся стварыць сучасны эпас, дзе б прысутнасць аўтара амаль не адчувалася). Беларускі празік у сваёй творчасці кіраваўся жаданнем перадаць багацце і разнастайнасць унутранага свету чалавека, сцвердзіць каштоўнасць любых, нават самых няўлоўных рухаў чалавечай свядомасці, сцвердзіць самакаштоўнасць чалавека ўвогуле.

Трэба сказаць, што беларускі пісьменнік кіраваўся не толькі творчымі задачамі. Да чыста мастацкіх у яго дадаваліся і сацыяльныя: сцвердзіць, насуперак набіраўшай моц тэндэнцыі уніфікацыі чалавека, значнасць, складанасць чалавечай асобы. Можна нагадаць, што і інтуітыўізм – своеасаблівае адмаўленне пазітыўіскага механіцызму, дагматызму, зададзенасці, утылітарнага погляду на чалавека і грамадства. Гэтыя творчыя ўстаноўкі розных мастакоў прыводзілі да аднолькавых вынікаў – пашырэння выяўленчых магчымасцей

прозы, навацый у галіне прынцыпаў і прыёмаў адлюстрavanня.

Навацыі Кузьмы Чорнага звязаны і са змяненнем структурнай ролі дыялогу, які дазваляе перадаць саму плынь жыцця, данесці яго шматтайнасць, цякучасць. Падобны падыход вылучаў і У. Фолкнера. Скрупулёзнае, падрабязнае ўзнаўленне гаворак герояў – імкненне пісьменнікаў да як мага больш поўнага пранікнення ў быт. Падабенства паміж творамі амерыканскага і беларускага празаікаў – і ў лакальнасці, аўтаномнасці дзеяння. Кузьма Чорны неаднойчы паўтараў, што яму ўсё жыццё хопіць апісаць свае родныя Цімкавічы і іх жыхароў. Аналагічныя прызнанні выказваў У. Фолкнер: “Я пабачыў, што мая маленькая марка роднай зямлі вартая таго, каб пісаць пра яе, што майго жыцця не хопіць, каб вычарпаць гэту тэму... Я схільны разглядаць створаны мною свет як свайго роду краевугольны камень сусвету. Калі яго прыняць, сусвет абваліцца” [135, с. 265].

**Абмежаванасць дзеяння** пэўнай мясцовасцю, “замкнёнасць” дзеяння ў творах Кузьмы Чорнага і У. Фолкнера не ёсць адзнака mestachkovasці, правінцыйнасці літаратуры. Як слушна заўважае Л. Аруцюнаў, лакальнасць, аўтаномнасць “зусім не азначае закрытасці ў сабе самім, адгароджанасці ад сацыяльнай усеагульнасці, больш таго, яна размыкаецца ў такія далёкія сферы чалавечага духу, што як бы пераступае свае мясцовыя межы, у якіх, здавалася, прынцыпова і некалькі наўмысна замкнулася, у бок усеагульнасці, агульначалавечнасці” [84, с. 188].

Засяроджанасць на апісанні малога, жыцця адной вёскі дазваляе ўзняць пытанні агульначалавечага зместу: што з’яўляецца асновай жыцця. І для Кузьмы Чорнага і для У. Фолкнера гэта – зямля, яна – першакрыніца, грунт і падмурак усяго існага. Увогуле, зварот да каранёў – паказальная рыса сучаснай літаратуры. Апавяданне ў У. Фолкнера і Кузьмы Чорнага складаецца з шэрагу асобных малюнкаў, карцін. “Зямля” і “Сага пра Йокнапатофу” – гэта людское шматгалоссе. Узнаўленне гаворак, размоў герояў займае значнае месца ў іх творах. Прычына гэтаму – імкненне да як мага больш поўнага пранікнення ў быт. І Кузьму Чорнага, і У. Фолкнера цікавіў чалавек, чалавек ва ўсёй яго складанасці.

У. Фолкнер часта паказвае сваіх герояў у экстрэмальных сітуацыях, у стане душэўнага напружання, складанага выбару. Персанажы Кузьмы Чорнага таксама паўстаюць перад намі ў момант няпростых пошукаў, “утрапення пачуццяў”. “Барацьба чалавечага сэрца з самім сабой” (У. Фолкнер) у амерыканскага пісьменніка абумоўлена пераважна біялагічным, падсвядомым. У. Фолкнера цікавілі праявы стыхійнага, а часам і змрочнага, паталагічнага ў чалавечай души. Натуральныя, прыродныя пачуцці і жаданні рухаюць і героямі Кузьмы Чорнага (“Лявон Бушмар”, “Вераснёвыя ночы”, “Хвой гавораць”, “Пачуцці”). Героі У. Фолкнера – людзі, што вядуць зацяжную барацьбу самі з сабой, і гэтая барацьба адбываецца ў іх свядомасці. Такімі ж пакутнікамі духу, неўтаймаванымі шукальнікамі паўстаюць і героі Кузьмы Чорнага (Парфір Кіяцкі з аднайменнага апавядання, Ваця Браніславец з рамана “Сястра”: “Вялікімі пакутамі духу здабываў ён сам праз сябе сістэму сваіх духовых паводзін на свеце...” [52, с. 93]

У. Фолкнера і Кузьму Чорнага вылучае трагічнае светаадчуванне. Так, у сваёй Нобелеўскай прамове амерыканскі пісьменнік сказаў: “Сёння наша трагедыя ёсць агульным ды універсальным страхам, які так даўно ўкараніўся, што мы можам яго нават зносіць...” [136, с. 29]. Кузьма Чорны пісаў: “Галоўнае, што мучыць мяне з самых маладых год маіх, гэта пакуты чалавека на зямлі, якія ў нас яшчэ не знішчаны, і за знішчэнне якіх мы ўсе цяпер змагаемся” [47, с. 70]. Вызваленне ад страху, прыніжанасці – мэта, якой прагнуў беларускі празаік: “Не, ты пакінь згінаць плечы свае ў прысутнасці каго б там ні было. Сам увесь перарадзіся...” [52, с. 169].

Калі трагічнае светаадчуванне У. Фолкнера – у акалічнасцях яго прыватнага жыцця, складзе натуры, то ў Кузьмы Чорнага да гэтага дадавалася і трагедыйная наканаванасць нацыянальнага лёсу: “Ты разумееш, што такое адвечнае прыгнечанне духу?” [52, с. 214]. “Адвечнае прыгнечанне духу” і нарадзіла чорнаўскіх героеў-трапетуноў, пра якіх пісаў М. Тычына [17]. Нейкім сумам патыхае ад твораў Кузьмы Чорнага, дысанансам гучаць яны на фоне савецкай ура-літаратуры.

І амерыканскі, і беларускі пісьменнікі сцвярджалі думку пра чалавечую агульнасць, цэльнасць. Так, У. Фолкнер пісаў, што яго задача – сказаць праўду пра чалавека, а гэта значыць, пра ўесь чалавечы вопыт [136, с. 367].

Мы можам сцвярджаць, што падобныя навацыі Кузьмы Чорнага былі вынікам яго натуральнага мастацкага развіцця, выражэннем унутраных духоўных запатрабаванняў. Такім чынам, пошуки заходніх літаратараў і Кузьмы Чорнага – тыпалагічна роднасныя з'явы. Пісьменнікі імкнуліся да пашырэння аб'ёму і формаў даследавання рэчаіснасці. Такім чынам, наша класіка патрабуе далейшага ўдумлівага спасціжэння і вывучэння.

Пра адпаведнасць творчасці Кузьмы Чорнага найноўшым тэндэнцыям у развіцці мастацкай свядомасці сведчыць яе падабенства з творчасцю нарвежскага пісьменніка Кнута Гамсuna (1859 – 1952), які з'яўляецца фігурай знакавай для сусветнай літаратуры. К. Гамсун быў вельмі папулярным на Беларусі яшчэ ў 20-х гадах мінулага стагоддзя, яго чыталі (М. Лужанін у прыватнай размове з аўтарам гэтых радкоў адзначаў, што ўзвышаўцы знаёміліся з перакладамі К. Гамсуна на ўкраінскую мову, да таго ж К. Гамсуна актыўна друкавалі ў Расіі), яго творчасць асэнсоўвалі (артыкул У. Дубоўкі “Пра новы раман К. Гамсуна”), на яго арыентаваліся. Увогуле, К. Гамсун і беларуская літаратура – прадмет даволі грунтоўнага і сур'ёзнага даследавання: “Плёны зямлі”, “Новая зямля” К. Гамсуна і “Новая зямля” Якуба Коласа, “Зямля” Кузьмы Чорнага. Падабенства наглядаеца ўжо на ўзору назваў твораў.

Вядома, што Кузьма Чорны быў знаёмы з творамі нарвежскага пісьменніка, цікавіўся імі. Аб папулярнасці нарвежскіх аўтараў у Беларусі піша П. Васючэнка: “Надзвычайная папулярнасць нарвежскіх аўтараў на прыканцы 19 – на пачатку 20 ст. праявілася і ў беларускім літаратурным жыцці. Гістарычны лёс Беларусі шмат у чым блізкі ці нават тоесны лёсу Нарвегіі. На працягу некалькіх стагоддзяў Нарвегія знаходзілася ў стане каланіяльнай або напаўкаланіяльнай залежнасці ад Швецыі. Нарвежская мова пацярпела ад жорсткай асіміляцыі дацкай мовы” [137, с. 97].

Яшчэ на пачатку 20 стагоддзя ў Беларусі ставіліся п'есы Г. Ібсена, яго творчасць асэнсоўвалася Ул. Самойлам.

На падабенства паміж беларускай і паўночнымі нацыямі як сялянскімі звяртае ўвагу І. Навуменка: “...па ўмовах жыцця (блізкага ў пэўнай меры і да сялянскага побыту Беларусі з яго культам лесу, балота, рэчкі, возера) героі, скажам, твораў Кнута Гамсуна ці “Калевалы” пастаўлены адзін на адзін з прыродай, а гэта ў сваю чаргу нараджае іх своеасаблівае светаадчуванне, светабачанне, адметнае кола паэзіі і надзвычай цвёрдых, як бы падсветленых вякамі існавання “ляснога”, “балотнага” народа, маральна-этычных уяўленняў” [88, с. 61 – 62].

Праблема “Кузьма Чорны і К. Гамсун” мае ўжо сваю гісторыю. Паказальна, што нават крытыкі 20–30-х гадоў мінулага стагоддзя адзначалі падабенства паміж творамі К. Гамсуна і Кузьмы Чорнага. Так, Я. Ліманоўскі пісаў: “Найбольш характэрнае, што наглядаеца ў гэтым рамане (“Сястра” – А.М.) Кузьмы Чорнага, як і ў іншых яго творах таго часу, гэта ўплыў на пісьменніка твораў К. Гамсуна. Кузьма Чорны ўспрыняў ад К. Гамсуна псіхалагізм, біялагізм у буржуазным, ідэалістычным асвятленні...” [7, с. 3]

Не адваргаючы ўплыву раманаў К. Гамсуна на Кузьму Чорнага, мы ўсё ж такі схільны лічыць, што пераемнасць паміж творамі класіка нарвежскай і класіка беларускай літаратуры хутчэй тыпалагічная, абумоўленая не толькі блізкасцю іх мастацкіх сістэм, але і ментальнай блізкасцю пісьменнікаў, а таксама падабенствам у гістарычным, геаграфічным і культурным развіцці Беларусі і Нарвегіі ўвогуле. Кузьма Чорны – самабытны пісьменнік, які развіваўся ў адпаведнасці з логікай уласных унутраных запатрабаванняў творчай асобы, чыё станаўленне адбывалася на нацыянальнай мастацкай глебе.

К. Гамсун і Кузьма Чорны – празаікі, што стварылі аб'ёмныя, дакладныя вобразы сваіх краін, выявілі нацыянальна-мастацкі тып селяніна, выявілі сам дух сваіх нацый, традыцыйныя нацыянальныя маральныя каштоўнасці. К. Гамсун стаў увасабленнем нарвежскага фундаменталізму ў літаратуры, Кузьма Чорны працягваў распечатую Я. Коласам

лінію на маштабнае, усеахопнае адлюстраванне нацыянальнага жыцця.

У творах К. Гамсуна і Кузьмы Чорнага маштабна, падрабязна выпісаны партрэты Нарвегіі і Беларусі. Тут і малюнкі прыроды, і побыт, і нацыянальны светапогляд, і самабытная філасофія. Прычым гэты побыт, жыщёвы ўклад, маральныя ўяўленні, спецыфіка мыслення, адлюстраваныя пісьменнікамі, вельмі падобныя. Беларускія філосафы, мастацтвазнаўцы, літаратуразнаўцы гавораць пра цэнтральнаеўрапейскі харктар нацыянальнай культуры, ментальнасці, пра блізкасць Беларусі да краін Скандинавіі і Бенелюкса і па ўмовах жыцця, побыту, харктару і па асаблівасцях культурнага развіцця: “Калі згуртаваць для аналізу ўсе картаграфічныя, гістарычныя, этнаграфічныя і іншыя дадзеныя, атрымаецца абсалютна дакладнае ўяўленне аб цэнтральнаеўрапейскім знаходжанні Беларусі... Асаблівасці беларускай прыроды, як і прырода на іншых тэрыторыях Балтыйска-Скандинавскага рэгіёна, сформіраваны сцюдзёным наступам ледавікоў, а яе аўтахтонныя жыхары-беларусы маюць у генезісе балцкі субстрат. Геаметрызму калектыўных форм уласцівы архаічны і чысты рамбічны стыль, харктэрны для Поўначы і г.д.” [138, с. 6].

Беларуская і нарвежская нацыі фармаваліся як земляробчыя ў сваёй аснове, што вызначыла своеасаблівы тып ментальнасці. Чалавек і зямля, жыщё чалавека на зямлі, зямля як фундамент чалавечага быцця, аснова ўсяго існага – вызначальныя тэмы твораў Б'ёрнст'ернэ Б'ёрнсана, К. Гамсуна, Тар'ея Весаса. Чалавек і зямля – паказальная тэма і беларускай літаратуры: “Новая зямля” Якуба Коласа, “Зямля” Кузьмы Чорнага, “Палеская хроніка” І. Мележа, творы В. Адамчыка, І. Пташніка і г.д.

Такім чынам, у цэнтры раманаў “Плёны зямлі” К. Гамсуна і “Зямля” Кузьмы Чорнага – культ зямлі, жыцця, апяванне жыцця чалавека на зямлі. Героі абодвух пісьменнікаў літаральна ўкаранёны ў жыщё, зямлю, знітаваны з ёю. Таму і зямля падаецца як універсальная каштоўнасць. Моцная прывязанасць да зямлі вылучае герояў Кузьмы Чорнага. Аналагічныя матывы гучаць і ў творы К. Гамсуна. Дастаткова

ўзгадаць выпадак з прапановай аглядаць тэлеграфныя слупы, за што герой “Плёнаў зямлі” Ісаак мог бы зарабіць значнай болей (і лягчэй), чым працуочы на зямлі. Аднак герой успрыняў такую магчымасць насцярожана, для яго гэта раўназначна разбурэнню звыклага свету жыцця: “Але, справа ў тым, што жыву я тут дзеля зямлі. У мяне вялікая сям'я, шмат скаціны, трэба ўсіх пракарміць. Мы жывём зямлёю” [139, с. 72]

Здавалася б, нічога надзвычайнага не адбываецца ў раманах “Плёны зямлі” К. Гамсуна і “Зямля” Кузьмы Чорнага: павольная, размераная хада жыцця, паўсядзённыя справы герояў, але менавіта гэтыя паўсядзённыя справы – аснова вечнага, існага. К. Гамсун і Кузьма Чорны выступаюць дэміургамі, пішуць Кнігу Быцця: “Дробныя і значныя падзеі змяняюць адна другую, гэта – ежа, сон і праца, гэта – нядзеля з мышчём твару і расчэсваннем валасоў... Паўсядзённае жыццё, падзеі, што цалкам захопліваюць навасельцаў. О, – гэта зусім не дробязі, гэта лёс, само жыццё, ад гэтага залежыць шчасце, радасць, дабрабыт” [139, с. 64]

Зварот да сялянскай тэмы – гэта зварот да асноватворных момантаў нацыянальнага жыцця, імкненне асэнсаваць, спасцігнуць карэнныя пытанні быцця народа. Гэта прадвызначае своеасаблівую танальнасць такіх твораў (іх величнасць, урачыстасць, лірычнасць), пэўны тып героя і канфлікта, пэўны маральны патэнцыял. Сюжэт абодвух раманаў пазбаўлены мудрагелістай інтрыгі. Клопаты герояў рамана “Плёны зямлі” тычацца зямнога: працы на сваім полі, думак пра ўраджай, хлеб надзённы. Празаік падрабязна апісвае, як абжываюць яго героі зямлю, як наладжваюць гаспадарку. У цэнтры твора Кузьмы Чорнага – жыццё адной вёсачкі, адлюстраванне тых здарэнняў, якія штодня адбываюцца з яе жыхарамі. Калі б не імёны герояў, не геаграфічныя назвы і, безумоўна, сацыяльныя акалічнасці, то цяжка было б вызначыць, дзе адбываецца дзеянне: “Доўгая, доўгая сцежка ідзе па балотам і губляеца ў лесе... Раніцай перад яго вачыма паўстае ландшафт: лес і лугавіна, ён спускаецца ўніз, далека бачыць выгін ракі і зайца, які якраз пераскоквае праз яе адным махам. Чалавек ківае галавой, як быццам так і трэба, каб рака была не больш за скачок зайца”

[139, с.7 – 8]. А вось цытата, якая асабліва ў і, лепш сказаць, традыцыйна блізкая беларускаму сэрцу: “О, бульба цудоўная гародніна, яна вытрымлівае засуху, вытрымлівае сырасць, а сама расце. Яна не бацца ніякага надвор’я, а калі чалавек трошкі яе дагледзіць, яна адплочвае разоў у пятнаццаць” [139, с. 28].

Істотная адметнасць абодвух раманаў – гэта чаргаванне шматлікіх бытавых малюнкаў, узнаўленне гаспадарчых клопатаў сялян, нейкая непасрэднасць бачання, пранікнёнасць у быццё, лірызм. Чытаючы раманы К. Гамсуна, разумееш, чым яны прыцягвалі ўвагу беларускіх пісьменнікаў. Тут літаральна пануе стыхія быццёвага: “Пасля Ісаак павёз ячмень на млын, змалоў яго і вярнуўся дадому з мукоў. А пасля ізноў узяўся за лес і пачаў нарыхтоўваць дровы на будучы год. Жыццё яго ішло ад адной работы да другой у адпаведнасці з парою года, ад зямлі да лесу, і ад леса ізноў да зямлі” [139, с. 26].

К. Гамсун і Кузьма Чорны выступілі захавальнікамі традыцыйных каштоўнасцей, традыцыйнага ладу жыцця. Нездарма пільная қрытыка тых часоў абвінаваціла Кузьму Чорнага ў нацдэмайшчыне, кулацтве, залічыла раман пісьменніка да “правай небяспекі” (Рэзalюцыя пленума Бел АППа, “Маладняк”, 1929, № 4). Падрабязна апісваючы заняткі сваіх герояў, празаікі імкнуцца давесці іх значнасць, важнасць. Адсюль і такі моцны жыццёвы струмень іх твораў. У раманах Кузьмы Чорнага і К. Гамсуна няма ніякіх кніжных перабольшанняў: строгая, простая манера апавядання, няспешнасць, грунтоўнасць у апісаннях.

Такая ўвага да рэчыўнага, побытавага свету ўласціва менавіта літаратурам так званых сялянскіх нацый. Нягледзячы на розніцу ў сацыяльных умовах, агульны пафас твораў К. Гамсуна і Кузьмы Чорнага – у апіванні селяніна, яго працы, у апіванні высокай сутнасці і святасці гэтай працы, у сцвярджэнні несмяротнасці народнага жыцця. Хаця раман Кузьмы Чорнага ствараўся ў іншы гістарычны і сацыяльны час, ён стаў гімнам у гонар селяніна. Калі імкнуліся зламаць, перарабіць стагоддзямі выпрацаваны лад вясковага жыцця, парушыць Космас сялянскага быцця, Кузьма Чорны звярнуўся да яго паэтызацыі.

К. Гамсун і Кузьма Чорны апываюць не толькі традыцыйны лад жыцця селяніна, але і тыя духоўныя каштоўнасці, што выпрацоўваліся не адно стагоддзе і дапамаглі чалавеку выжыць у няпростых умовах. Героі абодвух пісьменнікаў – людзі, што кіруюцца маральнымі законамі, людзі з чыстым сумленнем і думкамі. Празаікі апываюць народную жыццястайкасць, сцвярджаюць высокую місію селяніна, выяўляюць духоўную сутнасць сялянскага бытца, народнай этыкі.

Як гіmn селяніну, яго працы, жыццёваму ўкладу ўспрымаецца раман класіка нарвежскай літаратуры. Сам тон апавядання просты і адначасова надзвычай урачысты: “Яна так і не сышла. Яе звалі Інгер. Яго звалі Ісаак. І вось, для самотнага мужчыны наступіла новае жыццё” [139, с. 11]. У сваім герое К. Гамсун падкрэслівае цягавітасць, сілу, якасці, найперш неабходныя для работы на зямлі: “Барадаты і незвычайна каржакаваты, Ісаак быў падобны на млынавы камень” [139, с. 11]. І побач з гэтай грубаватасцю герой пісьменніка – надзвычай шчыры (“нават сялянская цемната яго была шчырай і адкрытай” [139, с. 70], набожны, неспакушаны чалавек. Ісаак шчыра верыць у Бога, але вера яго мае рацыональныя характар. Герой спадзяеца, што добрыя паводзіны дапамогуць яму хутчэй вярнуць Інгер.

Поўная адпаведнасць Ісааку – яго жонка Інгер. Яна гаспадарлівая, працевітая. Інгер такая, якой і павінна быць жанчына – захавальніца сямейнага ачага: “Калі ён сыходзіў і вяртаўся дадому, Інгер сустракала яго ля зямлянкі, абедзве складалі адно цэлае – зямлянка і яна!” [139, с. 12]. Ісаак не шукае ў Інгер прыгажосці. Ён любіць жонку за стараннасць, кемлівасць, працевітасць (“Іншай такой не знайсці! Проста неверагодна, што мне пашчасціла знайсці такую працевітую жонку!”) [139, с. 24]. Нават жаночы недахоп Інгер стаў не перашкодай, а, наадварот, дапамог героям сысціся. “Адзінокія людзі, непрыгожыя і грубыя, але поўныя дабрыні адзін да аднаго, да жывёл, і да зямлі” [139, с. 20] – гэтыя слова з'яўляюцца ключавымі ў аўтарскай задуме: любоў адзін да аднаго і да зямлі-карміцелькі.

Працевітасць, гаспадарлівасць вылучаеца і Кузьмой Чорным як адзнака вартасці чалавека. Хворы Барановіч

гаворыць: “От я проста рвуся, каб рабіць што-небудзь, а тут няможна. Я не магу, рукі склаўшы, сядзець. Я змаладу прывык да работы. Я хоць, сказаць, і не малады ўжо, але яшчэ рабіў бы, каб не нага гэтая... А я потым разоў са тры ў дзень выходжу паглядзець, як ядуць хаця коні. Можа, што не так, можа, што не гэтак. Можа, гной не роўна ў хляве, можа, не падаслана” [62, с. 473 – 474]. Дабрабыту Барановіч дамогся сваімі ўласнымі рукамі.

Наглядаеца шмат падабенстваў паміж героям рамана К. Гамсuna “Плёны зямлі” Ісаакам і Лявонам Бушмаром Кузьмы Чорнага з аднайменнай аповесці. І той, і другі жывуць на хутары. Абодва замкнёныя, негаваркія, асцярожныя. І К. Гамсун вылучае ў сваім героі такую рыску, як звераватасць, грубасць, хоць мы ведаем, што ў Кузьмы Чорнага тут мелі месца, перш за ўсё, сацыяльныя фактары.

Падабенства паміж творамі К. Гамсuna і Кузьмы Чорнага наглядаеца і ў падыходах да выяўлення ўнутранага свету чалавека. Пісьменнікі звярнуліся да перадачы не толькі выразна акрэсленых пачуццяў і жаданняў, але і неўсвядомленых, ледзь адчувальных. Раманы К. Гамсuna “Пан”, “Вікторыя”, раман Кузьмы Чорнага “Сястра”, апавяданні “Пачуцці”, “Парфір Кіяцкі”, “Вечар” – гэта плынь няўлоўных, неакрэсленых настрояў і рухаў. Празаікі імкнуцца перадаць, як нараджаюцца тыя ці іншыя пачуцці, думкі, што ім папярэднічае, што іх выклікае. К. Гамсун і Кузьма Чорны – пісьменнікі новага часу, калі жыццё значна ўскладнілася, што не магло не адбіцца на свядомасці і псіхалогіі чалавека. І гэтую складанасць празаікі і паказваюць, шукаюць найбольш адпаведныя прыёмы выяўлення ўнутранага свету сваіх герояў.

К. Гамсун і Кузьма Чорны сталі ў пэўным сэнсе рэфарматарамі ў галіне выяўлення ўнутранага свету асобы. Лічыцца, што К. Гамсун прадугадаў з'яўленне тэхнікі “плыні свядомасці”. Паток ледзь устоўлівых, пераменлівых пачуццяў і жаданняў наглядаем і ў творах Кузьмы Чорнага другой паловы 20-х гадоў. К. Гамсuna не задавальнялі тыя падыходы да адлюстравання псіхалогіі чалавека, што склаліся ў мастацкай прозе яго часу (дэтэрмінаванасць харектару, дамінаванне адной ці некалькіх рысаў у харектары чалавека), пра што нарвежскі празаік і пісаў у сваіх артыкулах

(“Псіхалагічна літаратура”, “Крыху пра Стрындберга”, “Нарвежская літаратура”, “Пра несвядомае духоўнае жыццё”, “Пісьменнікі старыя і маладыя”). Наватарам і экспериментатарам выступіў і Кузьма Чорны, хаця беларускі пісьменнік кіраваўся не толькі творчымі задачамі. Да чиста мастацкіх ў яго дадаваліся і сацыяльныя.

Акрамя таго, абодва пісьменнікі прызнавалі ўплыў на сваё творчае станаўленне Ф. Дастваеўскага, аўтара “новай мастацкай мадэлі свету, у якой многія з асноўных момантаў старой мастацкай формы атрымалі карэннае пераасэнаванне” [127, с. 8] Так, К. Гамсун пісаў: “Дастваеўскі – адзіны мастак, у якога я нечаму навучыўся, ён найвялікшы сярод рускіх гігантаў” [112, с. 60]. І К. Гамсуна і Кузьму Чорнага прыцягваў псіхалагізм Ф. Дастваеўскага, складаны духоўны пошук яго герояў.

Аднак, калі заслугі К. Гамсуна ў пашырэнні выяўленчых магчымасцей мастацкай прозы, яго роля ў трансфармацыі мастацкага мыслення з'яўляюцца агульнапрызнанымі, то неспрыяльны гістарычны кон Беларусі адбіўся і на лёсе яе творцаў: на жаль, заслугі Кузьмы Чорнага не атрымалі еўрапейскага прызнання, хаця набыткі яго бяспрэчныя.

К. Гамсун лічыцца адным з найбольш выдатных і выразных прадстаўнікоў літаратурнага імпрэсіянізму. Рысы імпрэсіянізму, як мы паказалі вышэй, прысутнічаюць і ў мастацкай структуры твораў Кузьмы Чорнага.

Героі пісьменнікаў жывуць адным жыццём з прыродай, адчуваюць яе стан як свой уласны. У рамане “Пан” К. Гамсуна чытаем: “У камяння быў такі прыветны выгляд, ён быццам глядзеў на мяне, калі я да яго падыходзіў, і пазнаваў мяне” [140, с. 379]. Сам празаік у лісце да сябра пісаў: “Я адчуваю крывёю, што заходжуся ў духоўнай сувязі з існым, са стыхіям” [112, с. 66]. Такое глыбокое пранікненне ў прыродны свет абумовіла і малітвінічесць светабачання. Творы К. Гамсуна і Кузьмы Чорнага вылучаюцца разнастайнасцю, багаццем фарбаў пры ўзнаўленні навакольнага асяроддзя.

Усё сказанае сведчыць пра выключны мастацкі патэнцыял Кузьмы Чорнага.

## ЗАКЛЮЧЭННЕ

Сёння, калі адбываеца пераасэнсаванне гісторыі нацыянальнай літаратуры, суаднясенне твораў класікі з духоўным кантэкстам сучаснасці, іх прачытанне з улікам найноўшых дасягненняў навуковай думкі, асабліва актуальным з'яўляеца зварот менавіта да спадчыны Кузьмы Чорнага. У творах празаіка адбіліся найбольш значныя тэндэнцыі развіцця нацыянальнай прозы першай паловы 20 стагоддзя.

Ужо ў ранніх апавяданнях Кузьмы Чорнага афармляеца самабытная мастакоўская канцэпцыя жыцця і чалавека, адбываеца станаўленне псіхалагічнага майстэрства празаіка, наглядаеца імкненне аўтара да асэнсавання складаных пытанняў жыцця, праяўляеца харктэрная для пісьменніка ўвага, зацікаўленасць чалавекам.

Творы Кузьмы Чорнага другой паловы 20-х гадоў вызначаюцца глыбокім псіхалагізмам, філасофскасцю. У цэнтры ўвагі празаіка – пытанні сутнасці чалавека, узаемаадносін паміж людзьмі, харктар і мэты чалавечага прызначэння, проблема жыцця і смерці. Пафас апавяданняў са зборнікаў “Пачуцці”, “Хвоі гавораць”, рамана “Сястра” – у сцвярджэнні годнасці і велічы чалавека, складанасці яго духоўнага свету, значнасці ўнутраных рухаў, адмаўленні прымусу, гвалту над чалавечай асобай.

У рамане “Зямля”, апавяданнях Кузьмы Чорнага 20-х гадоў 20 стагоддзя даволі адчуvalьныя прыкметы імпрэсіяністычнай паэтыкі. Імпрэсіянізм твораў празаіка – у шматфарбнасці, маляўнічасці апісанняў навакольнай рэчаіснасці, перадачы багацця непасрэдных уражанняў, “пачуццёвасці” вобразаў, жывапіснасці мовы, сюжэтнай пабудове, імкненні да максімальна дакладнага ўзнаўлення рэчаіснасці, раскрыцця разнастайнасці чалавечых пачуццяў, псіхалагічных нюансаў.

Пошукі Кузьмы Чорнага ў галіне паэтыкі, перанясенне акцэнта са знешнепадзейнага плана ва ўнутраны, перавага суб'ектыўнага псіхалагізму, уласцівыя для рамана “Сястра”, апавяданняў са зборніка “Пачуцці”, тыпалагічна супадалі з самымі сучаснымі тэндэнцыямі ў развіцці літаратуры –

імкненнем да абнаўлення сродкаў мастацкай выразнасці, мадэрнізацыі эстэтычнай формы.

Раман “Сястра” Кузьмы Чорнага з’яўляецца філасофскім як па сваёй праблематыцы, так і па сваёй паэтыцы. Усе структурныя кампаненты рамана адпавядаюць жанравай спецыфіцы філасофскага твора. Паэтыка “Сястры” набліжана да паэтыкі раманаў Ф. Дастаеўскага, вялікага рэфарматара гэтага жанру. Сваім творам Кузьма Чорны выступіў наватарам раманнай формы. Навацыі празаіка заключаюцца ў зменах прынцыпаў афармлення персанажаў, структуры вобраза. Аўтар выкарыстоўвае такія новыя для беларускай літаратуры выяўленчыя прыёмы, як плынь свядомасці, спалучэнне часу лірычнага з часам эпічным, эффект поліфанічнасці і г.д. Пісьменнікам зроблены важкі крок да пашырэння жанравых межаў беларускай прозы.

Раманы “Зямля”, “Бацькаўшчына”, “Пошуکі будучыні”, “Вялікі дзень” Кузьмы Чорнага – з шэрагу тых твораў, дзе асэнсоўваюцца сутнасныя пытанні нацыянальнага лёсу. Адпаведнасць ідэйнага гучання рамана “Зямля” беларускай духоўнай традыцыі – у яго пафасе, сцвярджэнні бессмяротнасці народнага жыцця. У творы ўвасоблены нацыянальныя маральныя каштоўнасці, лад і стыль мыслення.

Спалучэнне паэтычнасці, лірычнасці з падрабязным апісаннем асаблівасцей побыту, увагай да предметных рэалій адлюстроўвае ўзаемапранікненне ідэальнага і матэрыяльнага ў нацыянальным светапоглядзе. Раман “Зямля” спрыяў умацаванню непаўторна-самабытных рыс айчыннай прозы.

Творы Кузьмы Чорнага ў значнай ступені спрыялі выпрацоўцы канонаў нацыянальнага класічнага стылю, што пераканаўча сведчыць аб выключных стваральных магчымасцях і вартасці пісьменніка.

У 30-я гады, пасля разгромных рэцэнзій на раманы “Сястра”, “Зямля”, Кузьма Чорны спрабуе напісаць ідэалагічна вытрыманыя творы, творы, дзе б паказваўся “непераможны поступ” новых парадкаў (аповесць “Лявон Бушмар”, раманы “Ідзі, ідзі”, “Трыщцаць год”), адлюстраваць псіхалогію ўласніка, раскрыць сутнасць філасофіі “чалавек чалавеку – воўк” (раман “Трэцяе пакаленне”, аповесць “Люба Лук’янская).

У рамане “Бацькаўшчына” Кузьма Чорны пераканаўча паказвае значэнне зямлі для селяніна і, больш шырока, Бацькаўшчыны, сваёй зямлі, радзімы для чалавека.

Раманы “Пошукуі будучыні”, “Млечны Шлях”, “Вялікі дзень” – вынік глыбокага і напружанага раздуму над спецыфікай Беларускага Шляху, містэрый беларускага лёсу Пісьменнік дасягае выключнай скандэнсаванасці думкі, напружанасці, пачуцця.

Нельга абысці ўвагай пытанне пра хрысціянскія матывы ў творах Кузьмы Чорнага. Пісьменнік разважае над хрысціянскай праблемай спачування і даравання, чуласці, міласэрнасці.

Такім чынам, творчасць Кузьмы Чорнага мела істотны ўплыў на развіццё нацыянальнай мастацкай свядомасці. Спадчына Кузьмы Чорнага выключная па сваёй філасофскай глыбіні. Пісьменнік не толькі вызначыў новы ўзровень мастацкага мыслення, шмат у чым непераўзыдзены нават да нашага часу, яго творчасць аказала значнае ўздзеянне на фармаванне светапоглядных асноў духоўнага жыцця беларускага народа ўвогуле.

Празаіку беларуская літаратура абавязана значным ўзмацненнем філасофскага гучання, паглыбленнем псіхалагізму. Дзякуючы яму нацыянальная проза выйшла на якасна новы узровень у даследаванні ўнутранага свету чалавека, вывучэнні яго свядомасці. І па сённяшні дзень творы Кузьмы Чорнага застаюцца ў беларускай літаратуре непераўзыдзенымі па глыбіні аналізу псіхалогіі чалавека. Мастацкая эвалюцыя пісьменніка паказальная для нацыянальнага прыгожага пісьменства ўвогуле.

Адной з самых актуальных задач сёння з'яўляецца вывучэнне нацыянальнай літаратуры ў кантэксце развіцця сусветнай мастацкай думкі. Творчасць Кузьмы Чорнага – надзвычай удзячны матэрыял у гэтым плане. Бадай, няма другога такога беларускага пісьменніка, які б здолеў так выразна выявіць нацыянальную ментальнасць і адначасова ўвабраць сусветныя мастацкія і культурныя каштоўнасці, адгукнуцца на іх і нават у нечым апярэдзіць развіццё сусветнай творчай думкі.

Асэнсоўваючы творы Кузьмы Чорнага, мы маєм магчымасць паказаць не толькі тое, якім чынам адбывалася засваенне сусветнага мастацтва вопыту нашым прыгожым пісьменствам, але і тое, што давала ці магла даць наша літаратура сусветнай, развівайся яна ў нармальных умовах.

Кузьма Чорны – самабытны мастак-філософ, творчая практика якога дазваляе правесці паралелі з самымі ўплывовымі і перспектывнымі філософскімі сістэмамі яго часу. У час, калі ў сілу аб'ектыўных прычын акадэмічная філософія у нас адсутнічала, Кузьма Чорны разам з Якубам Коласам, Янкам Купалам, М. Багдановічам, М. Гарэцкім увасобілі ў сваіх мастацкіх палотнах погляды беларускага народа на свет, жыццё, чалавека і месца чалавека ў свеце.

Такім чынам, у асобе Кузьмы Чорнага айчынная літаратура мае пісьменніка сусветнага ўзроўню, мастака надзвычай чуйнага, адoranага, які інтынктыўна адчуваў тыя тэндэнцыі, што вылучалі развіццё сучаснай яму сусветнай літаратуры. А ў многім і апярэджваў свой час.

## СПІС ВЫКАРЫСТАНЫХ КРЫНІЦ

1. Бабарэка, А. “Зямля” Кузьмы Чорнага /А. Бабарэка // Узвышша. – 1929. – № 4. – С. 67–79.
2. Купцэвіч, Ф. Пра “Вераснёвыя ночы” Кузьмы Чорнага / Ф. Купцэвіч // Узвышша. – 1929. – № 5. – С. 110 – 115.
3. Гародня, А. Фармалістычны факстрот і “самабытная” лявоніха / А. Гародня // Маладняк. – 1929. – № 9. – С. 102 – 127.
4. Мурашка, Р. Дзе ж зямля? / Р. Мурашка // Маладняк. – 1929. – № 3. – С. 76 – 90.
5. Плашчынскі, Я. “Кузьма Чорны. “Зямля. Кнігапіс” / Я. Плашчынскі // Узвышша. – 1929. – № 2. – С. 98.
6. Піятуховіч, М. Творчасць Кузьмы Чорнага / М. Піятуховіч // Запіскі Інстытута літаратуры і мастацтва Беларускай Акадэміі навук. – 1934. – № 2. – С. 49 – 77.
7. Ліманоўскі, Я. Аб творчасці Кузьмы Чорнага / Я. Ліманоўскі // Літ. і мастацтва. – 1933. – 13 чэрвеня.
8. Кучар, А. Пра адну рэакцыйную аповесць / А. Кучар // Маладняк. – 1930. – № 1. – С. 68 – 71.
9. Байкоў, М. Наша літаратура за 1925 год / М. Байкоў // Полымя. – 1926. – № 1.
10. Адамовіч, А. Шлях да майстэрства: Станаўленне мастацкага стылю Кузьмы Чорнага / А. Адамовіч. – Mn.: Выд-ва АН БССР, 1958. – 180 с.
11. Адамовіч, А. Беларускі раман: Станаўленне жанра / А. Адамовіч. – Mn.: Выд-ва АН БССР, 1961. – 292 с.
12. Адамовіч, А. Маштабнасць прозы: Урокі творчасці Кузьмы Чорнага / А. Адамовіч. – Mn.: Маст. літ., 1972. – 198 с.
13. Адамовіч, А. Здалёк і зблізку / А. Адамовіч. – Mn.: Маст. літ., 1976. – 623 с.
14. Луфераў, М. П. Проза Кузьмы Чорнага / М.П. Луфераў. – Mn.: Выд-ва АН БССР, 1961. – 159 с.
15. Кудраўцаў, І. Кузьма Чорны: Ідэі і вобразы ў творчасці / І. Кудраўцаў. – Mn.: ДВБ, 1962. – 274 с.
16. Стральцоў, М. Шырокасць // Стральцоў, М. Выбранае: Проза, паэзія, эсэ / М. Стральцоў; прадм. А. Адамовіча. – Mn. : Маст. літ., 1987. – 607 с.

17. Тычына, М. Кузьма Чорны: Эвалюцыя мастацкага мыслення – Мн.: Навука і тэхніка, 1973. – 168 с.
18. Каваленка, В. У працэсе станаўлення // Каваленка В., Мушынскі М., Яскевіч А. Шляхі развіцця беларускай савецкай прозы: Агульны рух і галоўныя тэндэнцыі / В. Каваленка, М. Мушынскі, А. Яскевіч. – Мн.: Навука і тэхніка, 1972. – С. 75 – 88.
19. Матрунёнак, А. П. Псіхалагічны аналіз і станаўленне беларускага рамана / А. П. Матрунёнак. – Мн.: Навука і тэхніка, 1975. – 304 с.
20. Казека, Я. Кузьма Чорны: Старонкі творчасці / Я. Казека. – Мн.: Маст. літ., 1980. – 135 с.
21. Пяткевіч, А. Сюжэт. Кампазіцыя. Характар / А. Пяткевіч. – Мн.: Маст. літ., 1981. – 159 с.
22. Тычына, М. Карані і крона: Фальклор і нацыянальная спецыфіка літаратуры / М. Тычына. – Мн.: Навука і тэхніка, 1991. – 208 с.
23. Мушынскі, М. І. І нічога, апроч праўды: Якой быць “Гісторыі беларускай літаратуры?” / М. І. Мушынскі. – Мн.: Навука і тэхніка, 1990. – 127 с.
24. Чыгрын, І. П. Крокі: Проза «Узвышша» / І. Чыгрын. – Мн.: Навука і тэхніка, 1989. – 144 с.
25. Бугаёў, Дз. Дасягнутае і страчанае / Дз. Бугаёў // Полымя. – 1993. – № 4. – С.226 – 251.
26. Тычына, М. Кузьма Чорны / М. Тычына // Нарысы па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей: у 4 кн. Кн. 3: 1917-1941 / І. С. Шпакоўскі [і інш.] – Мн. : Навука і тэхніка, 1994. – С. 353 – 392.
27. Жураўлёў, В. П. На шляху духоўнага самасцвярджэння [Тэкст] / В. Жураўлёў. – Мн. : Навука і тэхніка, 1995. – 160 с.
28. Навуменка І.Я. Ранні Кузьма Чорны (1923-1929). – Мн.: Беларуская навука, 2000. – 95 с.
29. Тычына, М. Кузьма Чорны / М. Тычына // Гісторыя беларускай літаратуры 20 стагоддзя: у 4 т. Т.2: 1921 – 1941 / Нац. акад. навук Беларусі. Мн.: Беларуская навука, 1999.– С. 330 – 370.

30. Тычына, М. Цана прароцтваў / М. Тычына // Кузьма Чорны. Выбраныя творы / уклад. і прадм. М. Тычына; камент. М. Тычына, Я. Янушкевіч. – Mn. : “Беллітфонд”, 2000. – С. 5 – 24.
31. Тычына, М. Кузьма Чорны // Беларуская літаратура і свет: ад эпохі рамантызму да нашых дзён: папулярныя нарысы / Баршчэўскі Л. П., Васючэнка П. В., Тычына М. А. – Mn.: “Радыёла-плюс”, 2006. – С. 292 – 302.
32. Локун, В. «Вайна і мір» Л. Талстога і развіццё беларускай і ўкраінскай ваенай прозы першай паловы 20 стагоддзя: канцэпцыя гісторыі і чалавека / В. Локун // Нарысы беларуска-ўкраінскіх літаратурных сувязей: культурна-гістарычны і літаратуразнаўчы аспекты праблемы. – Mn.: Беларуская навука, 2002. – С. 138 – 220.
33. Бутырчык, Г. У пошуках Бацькаўшчыны: вопыт тыпалагічнага доследу творчасці Джона Стейнбека і Кузьмы Чорнага / Г.Бутырчык. – Mn.: РІВШ БДУ, 2003. – 70 с.
34. Максімовіч, В. Шыпшынавы край: Старонкі беларускай літаратуры 20–30–х гг. 20 ст.: дапаможнік для настаўнікаў / В. Максімовіч. – Mn.: “ІВЦ Мінфіна”, 2002. – 160 с.
35. Максімовіч, В. Эстэтычныя пошукі ў беларускай літаратуры пачатку 20 стагоддзя: дапам. для студэнтаў філалаг. фак. ВНУ / В. Максімовіч. – Mn.: Аракул, 2000. – 351 с.
36. Корань, Л. Цукровы пеўнік: літ.-крыт. арт. / Л. Корань. – Mn.: Маст. літ., 1996. – 286 с.
37. Купала, Я. Поўны збор твораў: у 9 т. Т.1. – Вершы, пераклады 1904 – 1907 / прадм. У. Гніламёдава / Я. Купала. – Mn.: Маст. літ., 1995. – 462 с.
38. Абдзіраловіч, І. Адвечным шляхам / І. Абдзіраловіч // Вобраз – 90: літ.-крытычн. арт. / уклад. С. Дубавец; рэд. кал.: Н. Пашкевіч (рэд.) і інш. – Mn.: Маст. літ., 1990. – С. 43 – 86.
39. Гарэцкі, М. Збор твораў: у 4 т. Т. 2. – Аповесці. Драматычныя абрэзкі / рэд. тома М. І. Мушынскі / М. Гарэцкі. – Mn.: Маст. літ., 1985. – 416 с.

40. Міцкевіч, А. Выбраныя творы / А. Міцкевіч. – Mn.: Беларускі кнігазбор, 2003. – 640 с.
41. Афанасьеў, І. М. Чарнобыльскае светаадчуванне ў сучаснай беларускай літаратуры. Вып.1: Бягучы літаратурны працэс у крытычным аглядзе / І. Афанасьеў. – Mn.: Беларуская навука, 2001. – 206 с.
42. Колас, Я. Збор твораў: у 14 т. Т. 9. – На ростанях / пад рэд. Ю. Пшыркова / Я. Колас. – Mn.: Маст. літ., 1975. – 791 с.
43. Чорны, К. Збор твораў: у 8 т. Т.1. – Апавяданні 1923 – 1927 гг. / пад рэд. А. Адамовіча / К. Чорны. – Mn.: Маст. літ., 1972. – 544 с.
44. Чыгрын, І. П. Проза “Маладняка”: дарогамі сцвярджэння / І.П. Чыгрын. – Mn.: Навука і тэхніка, 1985. – 144 с.
45. “Маладняк”. Замест дэкларацыі // Маладняк. – 1925. – № 6. – С. 55.
46. Чорны, К. Збор твораў: у 8 т. Т.2. – Апавяданні 1928 – 1944 гг. / пад рэд. Ю. Пшыркова / К. Чорны. – Mn.: Маст. літ., 1972. – 488 с.
47. Чорны, К. Збор твораў: у 8 т. Т.8. – Публіцыстыка 1923 – 1944. Дзённік. Летапіс жыцця і творчасці / пад рэд. А. Адамовіча / К. Чорны. – Mn.: Маст. літ., 1975. – 608 с.
48. Хайдеггер, М. Время и бытие: статьи и выступления: пер. с нем. / М. Хайдеггер. – M.: Республика, 1993. – 447 с.
49. Бергсон, А. Творческая эволюция. Материя и память / А. Бергсон. – Mn.: Харвест, 1999. – 1408 с.
50. Васюченко, П. Парадоксы в «Тутэйшым» стиле // Неман. – 1990. – № 2. – С. 155 – 164.
51. Бахтин, М. Эстетика словесного творчества. 2-е изд. / М. Бахтин. – M.: Искусство, 1986. – 444 с.
52. Чорны, К. Збор твораў: у 8 т. Т.3. – Раманы “Сястра”, “Зямля” / пад рэд. А. Адамовіча / К. Чорны. – Mn.: Маст. літ., 1973. – 533 с.
53. Глыбоцкі, Т. Пад шыльдай пралетарскай літаратуры // Полымя. – 1927. – № 4. – С. 219 – 229.

54. Адамовіч, А. М. У імя чалавека // Літаратура і мастацтва. – 1968. – 17 мая. – С. 2.
55. Adamovic, Anton. Oppozition to Sovitization in Belorussian literature (1917 – 1957) / Anton Adamovic. – New York: Scarecrow press, 1958 – 204 р.
56. Мілова, Т. Бязлітасны гуманізм або Пакараныя свабодай // Фрагмэнты. – 2000. – №№ 1 – 2. – С. 93 – 105.
57. Сартр, Ж. П. Экзистенциализм – это гуманизм / Ж.П. Сартр. – М.: Соцэкиз, 1953.
58. Вирза, Эдвартс. Вечная земля // Родник. – 1989. – № 11. – С. 57 – 58.
59. Колас, Я. // Збор твораў: у 14 т. Т. 6. – Новая зямля /Я. Колас. – Мн.: Маст. літ., 1974.
60. Чорны, К. Збор твораў: у 8 т. Т. 4. – Аповесці “Лявон Бушмар”, “Вясна”, раманы “Ідзі, ідзі”, “Бацькаўшчына”/ пад рэд. Ю. Пшыркова /К. Чорны. – Мн. : Маст. літ., 1973. – 485 с.
61. Карпава, Л. Акрыленыя Богам: тэма любові, кахрання ў творах Кузьмы Чорнага” // Роднае слова. – 2001. – № 6. – С. 11 – 14.
62. Чорны, К. Збор твораў: у 8 т. Т. 6. – Раманы “Пошукі будучыні”, “Млечны шлях”, “Вялікі дзень”, аповесць “Скіп’еўскі лес” / пад рэд. Ю. Пшыркова / К. Чорны. – Мн.: Маст. літ., 1973. — 520 с.
63. Чорны, К. Збор твораў: у 8 т. Т. 7 – П'есы, Няскончаныя раманы і аповесці / пад рэд. В. В. Барысенка / К. Чорны. – Мн.: Маст. літ., 1973. – 584 с.
64. Эрш, Ж. Філасофскае здумленне. Гісторыя заходняе філасофіі / пер. З фр. С. Барысевіча / Ж. Эрш – Мн.: “ЭўроФорум”, 1996. – 400 с.
65. Бабкоў, І. Этыка памежжа: транскультурнасць як беларускі досвед // Анталогія сучаснага беларускага мыслення. – Санкт- Петербург: “Невский простор”, 2003. – С. 64 – 78.
66. Кундэра, М. Трагедыя Цэнтральнай Эўропы / М. Кундэра // Фрагмэнты. – 1996. – № 1. – С. 4 – 21.

67. Коваленко, В. Трагическая мечта о буйном колошении... Философия национальной жизни в творчестве М. Горецкого / В. Коваленко // Нёман. – 1995. – № 3. – С. 198 – 204.
68. Лойка А. Перыядызацыя — гэта сур'ёзна // Полымя. – 1991. – № 1. – С. 215 – 235.
69. Штэйнер, I. Deja vu, або Успамін пра будучыню / I. Штэйнер. – Mn.: ЛМФ “Нёман”, 2003. – 144 с.
70. Анціпенка, А. Этнас, нацыя, нацыянальная самасвядомасць / А. Анціпенка // Культура. – 1994. – 26 студзеня.
71. Бабкоў, I. Традыцыя і мета-мова / I. Бабкоў // Культура. – 1993. – 19 ліпеня.
72. Гегель. Лекции па эстетике // Сочинения: в 14 т. Т. 14. Кн. 3. / Гегель. – М.: Соцэkgiz, 1958. – 440 с.
73. Яскевіч, А. Наватарскія тэндэнцыі ў беларускай літаратуры пачатку 20 стагоддзя // Гаранін Я.С., Матрунёнак А. П., Яскевіч А.С. Нараджэнне новага мастацтва – Mn.: Навука і тэхніка, 1980. – С. 133 – 201.
74. Літаратура пераходнага перыяду: тэарэтычныя асновы гісторыка-літаратурнага працэсу / М. А. Тычына [і інш.]; навук. рэд. М. А. Тычына. – Mn.: Беларуская навука, 2007. – 363
75. Санько, С. Штудыі з кагнітыўнай і кантрастыўнай культуралёгіі / С. Санько. – Mn. : БГАКЦ, 1998. – 190 с.
76. Васючэнка, П. Размыканне колаў // Крыніца. – 1996. – № 10. – С. 32.
77. Пазнякоў, В. Этнанацыянальная культура: проблема самабытнасці / В. Пазнякоў // Разнастайнасць моў і культур ў кантэксце глабалізацыі. – Матэрыялы Міжнароднага сімпозіума (Мінск, 9-10 ліпеня 2002 г.: у 2 кн. – Кн. 1. – Mn.: “БелСаЭС “Чарнобыль”, 2003. – С. 121 – 129.
78. Выка, К. Статьи и портреты. Пер. с польск. / К.Выка. – М.: Прогресс, 1982. – 220 с.

79. Рикёр, П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / П. Рикёр. – М., 1995. – С. 247.
80. Матрунчык, М. На мяжы этнічнага і канфесійнага // Анталогія сучаснага беларускага мыслення / М. Матрунчык. – Санкт- Петербург: “Невский простор”, 2003. С. 78 – 87.
81. Малахаў, У. Прэтэнзія на іншасць: да структуры нацыянальнага дыскурсу // Фрагмэнты. – 1996. – № 1. – С. 63 – 72.
82. Бердяев, Н. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности / Н. Бердяев. – М: Мысль, 1990. – 208 с.
83. Цыт. па: Гніламёдаў, У. В. Янка Купала і нацыянальныя паэтычныя традыцыі // Міжнародныя купалаўскія чытанні. – Гродна, 1999. – С. 3 – 9.
84. Арутюнов, Л. Проблемы исследования художественных форм национального сознания // Национальное и интернациональное в советской литературе / ред. Т. И. Ломидзе. – М.: Наука, 1971. – С. 141 – 197.
85. Чарота, І. Пошук спрадвечнай існасці: Беларуская літаратура 20 стагоддзя ў працэсах нацыянальнага самавызначэння / І. Чарота. – Mn.: Навука і тэхніка, 1995. – 159 с.
86. Шамякіна, Т. Касмасофія і літаратура (Беларускі нацыянальны космас і душа беларуса ў творчасці Якуба Коласа) // Беларусіка-Albaguthenica: Кн. 2 / рэд. А. Анціпенка і інш. – Mn.: Нацыян.навукова-асветны цэнтр імя Ф.Скарыны, 1993. – С. 336 – 340.
87. Караткевіч, Ул. Збор твораў: у 8 т. Т. 7. – Дзікае паляванне караля Стака: аповесць; Чорны замак Альшанскі: раман / Ул. Караткевіч. – Mn.: Маст. літ, 1990. – 574 с.
88. Навуменка, І. Я. Якуб Колас: Духоўны воблік героя. – 2-е выд., дап. і перапрац. / І. Я. Навуменка. – Mn.: Выд-ва БДУ, 1981. – 238 с.
89. Яскевич, А. Становление белорусской художественной традиции /А. Яскевич. – Mn.: Наука и техника, 1986. – 232 с.

90. Васючэнка, П. Паміж кніжным і зямным // Вобраз – 88: літаратурна-крытычныя артыкулы. Склад.: Т. Грамадчанка; рэдкал.: Н. Пашкевіч (рэд.) і інш. – Мн.: Маст. літ., 1989. – С. 151 – 169.
91. Байкоў, М. Мікола Крывіч. Беларуская літаратура ў яе адносінах да агульной культуры пралетарыяту // Байкоў М. Мікола Крывіч. На літаратурныя тэмы: зб. арт. – Мн.: Бел. дзярж. выд-ва, 1929. – С. 17 – 27.
92. Швейцер, А. Благоговение перед жизнью / А. Швейцер. – М.: Мысль, 1991. – 624 с.
93. Рагуля, А. Культура утапічнага мыслення і выбар нацыянальнага шляху // Беларуская думка XX стагоддзя. Філософія, рэлігія, культура: антalogія. – Варшава, 1998. – С. 623 – 624.
94. Шаладонава, Ж. Якуб Колас і Міхaila Кацюбінскі: тыпологія творчасці // Нарысы беларуска-ўкраінскіх літаратурных сувязей: Культурна-гістарычны і літаратуразнаўчы аспекты праблемы. – Мн.: Беларуская навука, 2002. – С. 64 – 138.
95. Байбурин, А. А.А. Потебня: философия языка и мифа // Потебня А.А. Слово и миф / сост., подготовка текста и прим. А. Топорова. – М.: Правда, 1989. – 622 с.
96. Яскевіч, А. С. Праблемы стылю беларускай прозы ранняга перыяду: дыс... канд.філ. навук: 10.01.02. Мінск; 1965. – 180 с.
97. Юнг, К. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству // Зарубежная эстетика и теория литературы 19-20 вв.: трактаты, статьи, эссе / ред. Т. К. Косиков / К. Юнг. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – С. 214 – 232.
98. Конан, У. Архетыпы беларускага менталітэту: спроба рэканструкцыі паводле нацыянальнай міфалогіі і казачнага эпасу // Беларусіка-Albaguthenica: Кн. 2/ рэд. А. Анціпенка і інш. – Мн.: Нацыян.навукова-асветны цэнтр імя Ф.Скарыны, 1993. – С. 18 – 29.

99. Достоевский, Ф. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 25/ Ф. Достоевский. – М. Наука, Лен-ое отд., 1983. – 467 с.
100. Топоров, В. Н. Пространство культуры и встречи в нём / В. Н. Топоров [и др.] // Восток – Запад. Исследования. Переводы. Публикации. – 4 Вып. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1989. – С. 6 – 18.
101. Тычына, М. Карані: культуралагічны дыскурс / М. Тычына // Нарысы беларуска-ўкраінскіх літаратурных сувязей: культурна-гістарычны і літаратуразнаўчы аспекты праблемы. – Mn.: Беларуская навука, 2002. – С. 10 – 64.
102. Брунэль, П. Што такое парадайнае літаратуразнаўства? / П. Брунэль, К. Пішча, А-М. Русо. – Mn.: Эўрофорум, 1996. – 240 с.
103. Уэллек, Р. Теория литературы / Р. Уэллек, О. Уоррен. – М.: Прогресс, 1978. – 325 с.
104. Дима, А. Принципы сравнительного литературоведения / А. Дима. – М.: Прогресс, 1977. – 231 с.
105. Тычына, М. Драма Адраджэння / М. Тычына // Нарысы беларуска-ўкраінскіх літаратурных сувязей: культурна-гістарычны і літаратуразнаўчы аспекты праблемы. – Mn.: Беларуская навука, 2002. – С. 220 – 290.
106. Тварановіч, Г. Беларуская літаратура: паўднёваславянскі кантэкст (Адзінства генезісу, тыпаў літаратур і характар узаемасувязей) / Г. Тварановіч. – Mn.: Беларуская навука, 1996. – 275 с.
107. Храпченко, М. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы / М. Храпченко. – М.: Худ. лит., 1972. – 446 с.
108. «Ад беларускага літаратурна-мастацкага згуртавання «Узвышша» // Узвышша. – 1927. – № 1. – С. 168 – 170.
109. Акудовіч, В. Разбурыць Парыж / В. Акудовіч – Mn.: “Логвінаў”, 2004. – 298 с.
110. Конан, Ул. Літаратурнае “Узвышша” ў кантэксце сусветнай культуры // Скарыйніч: літ.-навук. гадавік. Вып. 4 / Уклад. А. Каўка. – Mn.: “Беларускі кнігазбор”, 1999. – С. 151 – 159.

111. Багдановіч, І. Паэтыка ўзышаўскага “аквітыхму” // Багдановіч І. Авангард і традыцыя: Беларуская паэзія на хвалі нацыянальнага адраджэння / І. Багдановіч. – Mn.: Беларуская навука, 2001. – 387 с.
112. Лявонава, Е. А. Плыні і постаці / Е. Лявонава. – Mn.: Рэд. часопіса «Крыніца», 1998. – 336 с.
113. Навуменка, І. Змітрок Бядуля / І. Навуменка. – Мінск: Навука і тэхніка, 1995. – 144 с.
114. Корецкая, И. В. Импрессионизм в поэзии и эстетике символизма // Литературно-эстетические концепции в России конца 19 – начала 20 в. – М.: Наука, 1975. – С. 414 – 442.
115. Евнина, Е. Проблема литературного импрессионизма и различные тенденции его развития во французской прозе конца 19 – начала 20 в. / Е. Евнина // Импрессионисты, их современники, их соратники. Живопись. Графика. Литература. Музыка / А. Д. Чегодаев и др.; ред.: А. Д. Чегодаев. – М.: Искусство, 1976. – С. 246 – 258.
116. Эдшмид, К. Экспрессионизм в поэзии // Называть вещи своими именами: программные выступления мастеров западноевропейской литературы 20 в. / сост., предисл., общ. ред. Л. Г. Андреева – М.: Прогресс, 1986. – С. 300 – 316 с.
117. Абрамович, Я. Кнуть Гамсун /Я. Абрамович. – М.: Типография “Общественная польза”, 1910. – 50 с.
118. Орtega-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры / X. Орtega-и-Гассет. – М.: Искусство, 1991. – 586 с.
119. Вальцель, О. Имперсионизм и экспрессионизм в современной Германии / О. Вальцель. – Петербург: Academia, 1922. – 97 с.
120. Піятуховіч, М. З кнігапіса. З рэцэнзіі на “Сцены” Кузьмы Чорнага // Маладняк. – 1927. – № 5. – С. 93.
121. Чегодаев, А. Д. Импрессионисты /А. Д. Чегодаев. – М.: Искусство, 1971. – 156 с.
122. Еремеев, А. Французский литературный модернизм / А. Еремеев. – Киев: Наукова думка, 1991. – 117 с.
123. Додерер, Х. Основы и функции романа // Называть вещи своими именами: программные выступления мастеров

- западноевропейской литературы 20 в. / сост., предисл., общ. ред. Л. Г. Андреева – М.: Прогресс, 1986. – С. 382 – 390.
124. Букчын, С. Беларускія карэспандэнты Талстога // Леў Талстой і Беларусь. – Mn. Mast. літ., 1981.
125. Чорны, К. Аўтабіяграфія // Збор тв.: у 8 т. Т.8. – Публістыка 1923 – 1944. Дзённік. Летапіс жыцця і творчасці / пад рэд. А. Адамовіча. – Mn.: Mast. літ., 1975. – С. 70 – 72.
126. Бочаров, С. Г. Характеры и обстоятельства // Теория литературы: Основные вопросы в историческом освещении: в 3 кн. / АН СССР, Ин-т мировой лит. – М.: Издательство АН СССР, 1962 – 1965. – Кн. 1: Образ. Метод. Характер / ред.: Г. Л. Абрамович и др. – 1962. – С. 402 – 518.
127. Бахтин, М.М. Проблемы творчества Достоевского /М. М. Бахтин. – Киев: «Next», 1994. – 509 с.
128. Давыдов, Ю. Этика любви и метафизика своеволия: проблемы нравственной философии / Ю. Давыдов. – М.: Мол. гвардия, 1989. – 317 с.
129. Бердяев, Н.А. Откровение о человеке в творчестве Достоевского / Н. Бердяев // О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли / сост.: В. М. Воронцов, А. Б. Рогинский. – М.: Книга, 1990. – С. 215– 234.
130. Юнг, К. Г. “Улисс”. Монолог // Юнг К. Г. Феномен духа в искусстве и науке / К. Г. Юнг. – М.: “Ренессанс”, 1992. – С. 153 – 194.
131. Ортега-и-Гассет, Х. Дегуманизация искусства / Х. Ортега-и-Гассет. – М.: Радуга, 1991. – 586 с.
132. Френк, Д. Пространственная форма в современной литературе / Д. Френк // Зарубежная эстетика и теория литературы 19-20 вв. / ред. П. К. Косиков. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – С. 216 – 260.
133. Пруст, М. В поисках утраченного времени – Т.Т. 1 – 4. – М.: “Крус”, 1992.
134. Мамардашвили, М. Как я понимаю философию / М. Мамардашвили. – М. : Прогресс, 1990. – 368 с.
135. Палиевский, Ю. В. Путь У. Фолкнера к реализму // Современные проблемы реализма и модернизма / АН

- СССР, Ин-т мировой лит./ред. колл.: И. И. Анисимов и др.  
– М.: Наука, 1965. – С. 255 – 276.
136. Фолкнер, У. Речь при получении Нобелевской премии по литературе. Пер. Ю. Палиевского // У. Фолкнер. Статьи, речи, интервью, письма. – М.: Радуга, 1989. – С. 29-30.
137. Васючэнка, П. Беларуская літаратура пачатку 20 стагоддзя ў кантэксце ёўрапейскага сімвалізму // Скарыназнаўства, кнігазнаўства, літаратуразнаўства: матэрыялы III Міжнар.кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый» (Мінск, 21-25 мая, 4-7 снеж.2000 г.). – Мн.: “Беларускі кнігазбор”, 2001. – С. 96 – 101.
138. Шунейка, Я. Метафізіка будучыні: гутарка з Ю. Залоскам // Літаратура і мастацтва. – 1992. – 4 снежня.
139. Гамсун, К. Соки земли. Женщины у колодца. Романы / Пер. с норв. / К. Гамсун. – М.: “Эй-Ди-ЛТД”, 1994. – 650 с.
140. Гамсун, К. Голод; Мистерии; Пан; Виктория: Романы / Пер. с норв. / К. Гамсун. – Мн.: Маст. літ., 1989. – 528 с.